

**Сяргей ЧЫГРЫН**

# **З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

*Niba*

Праграмная Рада тыднёвіка „Ніва”  
Беласток 2008

# *Niba*

Праграмная рада Тыднёвіка „Ніва”  
БЕЛАСТОК 2008

**Рэдактар**  
Яўген Вапа

**Карэктура**  
Віталь Луба

**Тэхнічная рэдакцыя**  
Адам Паўлоўскі

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego  
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

**ISBN 978-83-925904-5-3**

**Druk:** Offset Print, ul. Broniewskiego 14, Białystok

# Думалі пра будучыню

Мая зямля. Мая айчына. Мая Беларусь. Гэта першае, што ўражвае, калі чытаеш пра беларускія лёсі людзей родам з Беласточчыны або з ёю звязаных доўгімі гадамі жыцця ці захаплення ў ХХ стагоддзі. Сяргей Чыгрын, друкуючы на страницах „Нівы” свае нарысы, дорыць нашай гісторыі і культуры невялікі ўрывак штодзённай працы, зробленай на карысць Бацькаўшчыны незвычайнімі асобамі. У прапанаваным ім выданні ратуе ад забыцця падляшска-беларускі ланцуг невядомых шырэйшаму колу чытачоў дзеячаў. Аўтар — збіральник і захавальнік памяці беларускіх прозвішчаў і імён Сямятыцкай, Гайнаўскай, Бельскай, Беластроцкай, Гарадоцкай, Крынкаўскай, Сакольскай, Дуброўскай зямель.


Выдадзеная Програмнай радай тыднёвіка „Ніва” книга не прэтэндуе на навукова-даследчую працу. Наша мэта — заінспіраваць да хвіліны раздуму над складанымі беларускімі шляхамі і выбарамі ў мінульым стагоддзі. Выбарамі ў цяні чужых беларускай справе інтэрэсаў. А дзеля іх у пастаяннай грамадзянскай беларуска-беларускай вайне ставалі часта насупраць сябе аднавяскоўцы, аднасямейнікі, сябры. Цяпер ляжаць яны пад рознымі крыжамі, раскінутымі па ўсім свеце, у вядомых і забытых магілах. Кнішка — маленькая спроба сплациць перад імі наш доўг і абавязак памятаць пра роднае. Проста хочацца верыць, што на працягу найбліжэйшага часу беларускімі навуковымі інстытутамі ў Польшчы і Беларусі будзе распрацавана праграма па падрыхтоўцы біябібліяграфічнага слоўніка беларусаў Падляшскай зямлі. Гэта зямля, яе дзееці і нашчадкі вартыя такога выдання.

Пры нагодзе сардэчна дзякуем спадарыні Вользе Грыцук з Канады за фінансавую дапамогу пры выданні гэтай кнігі і за яе цёплыя слова ў адрас аўтара і рэдакцыі „Нівы”.

**Яўген ВАЛА**

KAMUNIKAT.org

**Андраюк Серафім  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Андраюк Серафім**

Беларускі літаратуразнавець, крытык. Нарадзіўся 10 сакавіка 1933 года ў вёсцы Градалі Бельскага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт і аспірантуру пры Інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы Нациянальнай Акадэміі Навук Беларусі. Кандыдат філалагічных навук. Лаўрэат літаратурнай прэміі імя Івана Мележа. Выдаў манографіі „Жыццё. Літаратура. Героі” (1973), „Традыцыі і сучаснасць” (1981), зборнікі крытычных артыкулаў „Вывяраючы жыццём” (1976), „Жыць чалавекам” (1983) і іншых. Адзін з аўтараў „Гісторыі беларускай савецкай літаратуры” (1977). Жыве ў Мінску.

## Даследчык беларускай прозы і крытыкі

Серафім Антонавіч Андраюк быў маім выкладчыкам у Белдзяржуніверсітэце. Я слухаў яго лекцыі па гісторыі беларускай літаратурнай крытыцы. А потым на экзамене па гэтым прадмеце ён паставіў мне выдатную адзнаку. Серафіма Антонавіча ўсе студэнты паважалі і, магчыма, пабойваліся, бо ён на філалагічным факультэце БДУ не працаваў, а толькі чытаў спецыяльны курс лекций. Мы яго бачылі рэдка, таму ў час лекцый вывучалі яго і думалі: выкладчык ён сур'ёзны, нейкі маўклівы і загадковы, таму да экзаменаў трэба рыхтаўца сур'ёзна. І рыхтаваліся. Памятаецца, пасля экзамену па гісторыі беларускай крытыкі мае аднакурснікі „хвастоў” не мелі.

Тады ў 1980-х гадах Серафім Андраюк працаваў у Мінску галоўным рэдактарам дзяржаўнага выдавецтва „Мастацкая літаратура”. Здаецца, гэта ўсё было зусім нядаўна. А ўжо сёлета 10 сакавіка 2008 года той самы Серафім Андраюк адзначыў сваё 75-годдзе.

Нарадзіўся Серафім Андраюк ў Градалах на Беласточчыне ў сялянскай сям’і. Маленства прайшло ў роднай вёсцы, тут ён пайшоў у школу. Але пасля вайны ў 1945 годзе сям’і Андраюкоў прыйшлося развітацца з роднай Беласточчынай і пераехаць у вёску Бербашы Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці. Школьныя гады праходзілі каля Мірскага замка, бо ў Міры вучыўся ў сярэдняй школе. Пасля школы паступіў у Белдзяржуніверсітэт, потым працаваў настаўнікам роднай мовы і літаратуры. У 1962 годзе Серафім Андраюк паступіў у аспірантуру Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы, абараніў кандыдацкую дысертацию, якая была прысвячана сучаснаму беларускаму раману.

Літаратурнай творчасцю наш зямляк пачаў займацца з 1960 года. А ў 1973 годзе з друку выходзіць яго першая

**Андраюк Серафім**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Серафім Андраюк (другій злева) з беларускімі пісьменнікамі, 1990 г.

кніга літаратурнай крытыкі, якая называлася „Жыццё. Літаратура. Героі”. Праз тры гады свет убачыла яго новая кніга крытычных артыкулаў „Вывяраючы жыццём”. Потым была яшчэ вязанка кніг літаратурна-крытычных артыкулаў — „Традыцыі і сучаснасць”, „Жыць чалавекам”, „Стыль пісьменніка” і іншыя. У 1980-х гадах ён склаў кнігу „Апавяданні пра Вялікую Айчынную”, „Ізбранную прозу” Івана Буніна, прымаў удзел у падрыхтоўцы збору твораў Уладзіміра Карапткевіча, Кузьмы Чорнага, Міхася Зарэцкага, „Рускіх савецкіх апавяданняў” і іншых кніг. Ён з'яўляецца адным з аўтараў „Гісторыі беларускай савецкай літаратуры” (1977). У 1988 годзе Серафім Андраюк выдае кнігу „Чалавек на зямлі”, прысвечаную жыццю і творчасці беларускага празаіка Івана Пташнікава.

Наогул, Серафім Андраюк пастаянна выступаў і выступае на старонках беларускага друку з рэцэнзіямі на новыя кнігі беларускіх аўтараў. Гэта ён першы пісаў рэцэнзіі на новыя кнігі і раманы Івана Шамякіна, Аляксея Кулакоўскага, Івана Мележа, Барыса Сачанкі, Уладзіміра Карапткевіча, Івана Чыгрынава, Васіля Быкава, Аляксея Карпюка і многіх іншых пісьменнікаў. Акрамя беларускага друку, Серафім Андраюк шмат пісаў для расійскіх літаратурных выданняў, дзе пропагандаваў новыя кнігі беларускіх аўтараў.

Серафім Антонавіч даўно на пенсіі. Але нягледзячы на свой

Андраюк Серафім

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

сталы ўзрост, зредчас то ў „Полымі”, то ў „Тэрмапілах”, то ў іншых выданнях з'яўляюцца яго сур’ёзныя літаратурна-крытычныя артыкулы пра беларускую прозу. Мне заўсёды прыемна з ім сустрэцца на старонках выданняў і пачытаць тое, што напіша наш вопытны майстар пяра. Пачытаць і павучыцца як трэба пісаць і разважаць пра стан нашай сучаснай беларускай літаратуры.

2008

## 3 часоў маленства

Беларускі літаратуразнавец і крытык Серафім Андраюк не дужа любіць „высоўвацца” на старонках беларускай прэсы. Ды і сам ён друкуеца рэдка, але, калі ўжо нешта апублікуе, дык ёсьць што пачытаць. Сёння, падчас нашай невялікай гутаркі, мы не абміяркоўвалі літаратурнага жыцця, мы не вялі гутаркі пра празаікаў і паэтаў, а я папрасіў шаноўнага Серафіма Антонавіча згадаць сваё маленства, якое прайшло ў роднай вёсцы Градалі на Беласточчыне. І не толькі...

— Серафім Антонавіч, што Вам, былому вясковаму хлопчуку, сёння часцей за ўсё прыгадваеца з тых далёкіх часоў маленства? Усё ж за плячыма — жыццёвы шлях у 75 гадоў...

— Згадкі пра маленства чалавека не пакідаюць ніколі. Так і мянэ. У маіх таты Антона Мацвеевіча і мамы Ганны Фёдаравны Андраюк было пяцёра дзяцей і ўсе — хлопцы. Гаспадарка была сярэдняя — дзесяці гектараў 15 зямлі. Усім трэба было працаўваць. Таму я рана навучыўся жаць і малаціць. А ў школу пайшоў у 6 гадоў. З таго далёкага вясковага маленства назаўсёды засталіся ў памяці толькі два светлыя ўспаміны. Першы такі: перад хатай за дарогай наш луг. Вясна. Месцамі яшчэ блішчыць вада. Але ўжо цвіце лотаць. Жоўтая сонечная прыгажосць і шмат сонца. І другі ўспамін заўсёды стаіць перад вачыма: хата, каля хаты на заход — агромні-

Андраюк Серафім  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Серафім Андраюк (крайні злева) з бацькамі і братамі ў роднай вёсцы Градалі на Беласточчыне, канец 1930-х гадоў

стая вярба. Поўна птушак — галкі, шпакі, вераб’і, сарокі і нават совы. Раніцай вярба ўся асветлена сонцам, птушкі спяваша юць, штабечуць. Проста было „боскае дрэва” ...

— А пасля былі верасень 1939 года і вайна...

— Але час пасля верасня 1939 года пакінүў эмацыянальны адбітак нейкай святочнасці і ўзбуджанасці. А вось вайна, часы акупацыі не пакінулі ніводнага светлага ўспаміну. У час вызвалення хаваліся ў склепах, пограбах, акопах. Не раз да-

Андраюк Серафім

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

вялося перажыць бамбёжкі. Здаецца, больш жахлівага нічога не было. Хацелася праста закапацца ў зямлю.

— **Нялёгка было Вашай сям'і і пасля вайны.**

— Дзесьці адразу пасля вызвалення беларусаў пачалі моцна агітаваць выязджаць у СССР. Маці нікуды не хацела ехаць. А вось дзецы — хлопцы, усе былі за тое, каб ехаць. Тады і вырашылі ўсё ж, як і многія вяскоўцы, паехаць. Нас пагрузілі ў таварны вагон, мы ўзялі з сабой яшчэ кароў, коней і паехалі. Адразу заехалі на Украіну ў Сумскую вобласць.

— **І як Вас сустрала тая Сумская вобласць?**


— Прыехалі туды, а там усё разбурана і, галоўнае, няма лесу. Жанчыны-аднавяскоўкі, бо з намі ехалі некалькі сямей, пачалі плакаць і прасіцца дамоў. Мы на цягніку вяртаемся назад у Беларусь. Нехта парай спыніцца ў мястэчку Шацлікі (сённяшні Слаўгарад) на Магілёўшчыне, маўляў, мы тут былі ў часы Першай сусветнай вайны. Прыехалі туды, а там — зноў усё разбурана. Зноў жанчыны супраць, зноў плачучы і крычаць. І вырашылі ехаць бліжэй да Беласточчыны, да мяжы: калі што, то пешшу пойдзем дадому. Але жаночымі падобнымі разважаннямі ўжо пачалі цікавіцца нават прадстаўнікі пэўных службай. Таму мы ў канцы 1945 года пакінулі і Магілёўшчыну, хаця некалькі сем'яў засталіся там.

— **Але на Беласточчыну ў родныя Градалі Ваша сям'я ўсё ж такі не вярнулася...**

Вядома, не. Мы адны прыехалі ў былы шляхецкі засценак Бербашы Карэліцкага раёна Баранавіцкай вобласці. Там і прайшлі мае школыны гады і юнацтва. Там сёння пахаваны мае бацькі і старэйшы брат. Апусцелая хата разваливаецца, зарастае дзікім кустоўнем і травою. Толькі памяць зредчас вяртае мяне на Беласточчыну ў родныя Градалі, а ў Бербашы я прыязджаю толькі на магілу бацькоў і брата.

2008

Аніська Дамінік  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



## Аніська Дамінік

Беларускі рэлігійны дзеяч, вайсковец, публіцыст. Нарадзіўся 12 студзеня 1888 года ў вёсцы Слонінкі Сакольскага павета. Скончыў гарадскую школу ў Саколцы, школу падпрапаршчыкаў у Кіеве. Служыў у 102-м Пяхотным Вяцкім палку ў Гародні. Ваяваў у арміі генерала Андэрса. Друкаваўся ў часопісах „Хрысціянская думка”, „Тыгоднік католіцкі”, „Божым шляхам”, тыднёвіку „Беларус”. У 1920-х гадах выдаў у Вільні брашуры на беларускай мове: „Усё ў міласці”, „Да беларускага народа” і на польскай мове ў 1940-х гадах: „Под бэрло Хрыстуса Круля”, „Вшыстко съядчы о Нім”. Жыў у Лондане, дзе і памёр 28 снежня 1971 года.

## Малавядомае імя

Са старэйшых жыхароў-беларусаў Беласточчыны можа хто і прыгадае імя Дамініка Аніські (1888-1971). У некралогу, змешчаным у беларускім лонданскім часопісе „Божым шляхам” (1971, № 5), напісана, што „Дамінік Аніська шчасліва прайшоў дзве сусветныя вайны, хаця быў афіцэрам у расейскай, а пасля ў польскай армії. Спакойны, чэсны чалавек, беларускі патрыёт і пісьменнік, верны хрысціянін і дастойны грамадзянін, спагадлівы, працавіты і ахвярны”.

Сапраўды, такім і быў Дамінік Аніська, які нарадзіўся на Сакольшчыне, а з 1943 года жыў у Лондане ў Беларускім дому, дзе і памёр.

Дамінік Аніська пражыў доўгага жыццё, але заўсёды заставаўся шчырым патрыётам сваёй Бацькаўшчыны. Нават у вайсковай кніжцы (стану службы афіцэрскай) ён неяк запісаў : „Мова беларуская і народнасць беларуская, рэлігія — рымска-каталіцкая”.

Бацькі Дамініка Аніські — Ян і Людвіка — мелі сваю ўласную гаспадарку. У сям’і, акрамя Дамініка, былі яшчэ Ясь і Рузя. Ясь Аніська памёр ва ўзросце 27 гадоў, а сястра Рузя ва ўзросце 45 гадоў.

Пісаць і чытаць Дамінік Аніська спачатку навучыўся дома, а потым наведваў школу ў Яноўшчыне, школа там была расейская. Скончыўшы ту ю школу, ды яшчэ прыватную ў дадатак, Дамінік пачаў вучыцца ў Сакольскай гарадской школе. „Вучыцца там было мне спачатку труднавата, але потым пашло штораз лепей і скончыў ту ю школу я з пахвалным лістом. Але там таксама ўсе прадметы выкладаліся па-расейску. Нават і рэлігія. Толькі да каталікоў прыходзіў ксёндз, а да праваслаўных бацюшкі”, — згадвае ў сваёй аўтабіографіі Дамінік Аніська (часопіс „Божым шляхам”, 1972, № 1, с. 5).

Школу ў Саколцы юнак скончыў у 1906 годзе. Аднойчы ён у Гародні, ідуучы па Саборнай вуліцы, убачыў у акне польскай кнігарні кніжку „Дудка беларуская” Францішка Багуша.

Аніська Дамінік  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

шэвіча і адразу купіў яе. Яго так захапіла яна, што Дамінік яшчэ больш усвядоміў, што ён беларус.

У 1907 годзе Дамініка Аніську забралі ў войска. А пасля службы ў 1909 годзе прыехаў у Вільню і ўладкаваўся на працу ў адзін атэль. У вольны час заходзіў у „Нашу ніву”, там браў газету і чытаў. Доўга ў Вільні жыць і працаваць не давялося — вярнуўся ў родныя Слойнікі, дапамагаў па гаспадарцы. Але па-ранейшаму чытаў „Нашу ніву”, потым „Беларуса”, дзе нават пачаў друкаваць свае матэрыялы.

Падчас Першай сусветнай вайны Дамініка Аніську забралі на фронт. Пасля вайны вярнуўся ў Мінск. А потым прыехаў дамоў. Праўда, у 1920 годзе яго зноў прызвалі ў войска, але ўжо польскае. „Спачатку быў пасланы на афіцэрскія курсы ў Школу падхарунжых у Быдгашч. Потым на фронт каля Львова. Але хутка настала замірэнне і наш полк затрымаўся ў тых мясцох на кватэрах. Пасля паслалі мяне на службу ў сапэрныя баоны, пазней у баоны цэльныя ў ваколіцах Аўгустова. І звольнены я быў з войска ў рэзэрву ў 1923 годзе”, — згадвае ў сваёй аўтабіографіі Дамінік Аніська.

З 1928 да 1939 года ў Вільні выходзіў беларускі каталіцкі грамадска-асветны часопіс „Хрысціянская думка”. У гэтым часопісе пачаў друкавацца і Дамінік Аніська. Яго артыкулы „Усё ў міласці” і „Да беларускага народу” выходзілі нават асобнымі брашуркамі.

У гады Другой сусветнай вайны наш зямляк зноў трапіў на фронт, а потым раскватараўваны апынуўся аж у Валагодской губерні Расіі. Потым яго шлях ляжаў у Казахстан. Затым трапіў у армію генерала Андэрса, і з гэтай арміяй яго шлях ляжаў праз Персію, Палесціну, а потым Дамінік Аніська апынуўся аж у Лондане.

Жывучы, на эміграцыі, спадар Аніська высылаў на Радзіму пачкі з лякарствамі сваякам і сябрам, заўсёды адгукваўся на любую просьбу і дапамагаў людзям, як мог. Язэп Германовіч успамінае, што „ўсе мы добра помнім дзядзьку Дамініка: невялікага росту, сінія дабрадушныя очы, лагодная ўсмешка, далікатнасць і ветлівасць у голасе, скромная вол-

Аніська Дамінік

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ


ратка, шчырая без ніякае позы пабожнасць” („Божым шляхам”, 1972, № 1, с. 4).

У вольны ад спраў час Дамінік Аніська пісаў артыкулы на польскай і беларускай мовах. Чаму на польскай, ды таму, што была магчымасць больш друкавацца. На польскай мове ён выдаў некалькі рэлігійных брашурак, а на беларускай мове выступаў на старонках таго ж часопіса „Божым шляхам”. Гэтыя артыкулы былі самыя розныя, ды і назвы іх гавораць самі за сябе. У артыкуле „Чаму трэба шанаваць рэлігію?” Дамінік Аніська па-простаму разважае, што „без веры ў Бога, без рэлігіі чалавек не мае на што абаперціся, каб дайсці да раўнавагі: не знаходзіць ні пэўнай дарогі, ні пацехі ў сэрцы, каб выйсці з няшчасця, ці пагадзіцца з ім, пакараючыся Божай волі”. У другім матэрыяле „Трэцяй вайны не павінна быць...” аўтар шчыра філасофствуе: „Што адносіцца да сканчэння свету, то і так кожная хвіліна часу для многіх ужо ёсць канцом свету, асабліва гэта тычыцца старых, але гэта канец толькі дачаснага свету, бо ёсць жыццё загробнае”.

Але самым каштоўным творам, які пакінуў нашчадкам Дамінік Аніська, з'яўляецца яго аўтабіографія. Упершыню яна была апублікавана ў першым нумары часопіса „Божым шляхам” за 1972 год. У ёй найбольш дакладна і праўдзіва падаюцца звесткі пра жыццё і дзеяния малавядомага дасюль беларуса з Беласточчыны.

2003

**Борык Антон**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Борык Антон**

Беларускі вайсковы дзеяч, дыпламат. Нарадзіўся 7 ліпеня 1894 года (па іншых звестках у 1897 г.) у вёсцы Сынкоўцы Сакольскага павета Падляшскага ваяводства. Удзельнік Першай сусветнай вайны, капитан. Адзін з арганізатораў Беларускага нацыянальнага камітэта ў Гародні, сябра Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцынераў. Быў выкананычым дырэктарам берлінскай фірмы „Сіндыкат Сапегі для Еўропы і Азіі ў Беларусі”. Удзельнік Слуцкага антыбальшавіцкага паўстання 1920 года. Згінуў у пачатку Другой сусветнай вайны ў Вільні.

## Слуцкі паўстанец з Сакольшчыны

Беларускія гісторыкі, якія пісалі і пішуць пра збройны чын у барацьбе за незалежнасць Беларусі — Слуцкае антыбальшавіцкае паўстанне 1920 года, да сваіх даследаванняў заўсёды стараюцца дадаць адзін вельмі цікавы фотаздымак-документ. Гэты фотаздымак зроблены ў Вільні ў 1921 годзе. На ім сфатаграфаваны сцяг Першага Слуцкага палка стральцоў збройных сілаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Каля штандара (злева направа) сядзіць Лявон Вітан-Дубейкаўскі і невядомая беларуская дзяячка, а справа побач сцяга стаіць не хто іншы як Антон Борык. Менавіта пра яго хачу згадаць, хаця звестак пра нашага змагара за волю беларускага народа вельмі мала. У кнізе „Слуцкі збройны чын 1920 г. у дакументах і ўспамінах” (Мінск 2006) пра Антона Борыка найбольш прыгадвае гісторык Уладзімір Ляхоўскі. Часам спасылаецца на „Referat działacza politycznego Białorusi Antoniego Boryka z Wilna” Алег Патышонак у сваёй сур’ёнай манографіі „Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923” (Беласток 1995).

Упершыню прозвішча Борыка я сустрэў у артыкуле пра Слуцкае паўстанне Анатоля Грыцкевіча ў часопісе „Спадчына” за 1993 год, дзе ён пісаў: „Борык, капітан — начальнік штаба 1-е Слуцкае брыгады стральцоў БНР” („Спадчына”, № 2, 1993). Вось і ўсё бадай. Але чым больш нашы гісторыкі будуць даследаваць Слуцкае паўстанне і БНР, тым часцей будуць звяртацца да асобы Антона Борыка — загадковай, мужнай, а можа і хітрай. Яго нават звольнілі ў лістападзе 1919 года з усіх пасад ва ўрадзе Беларускай Народнай Рэспублікі за тое, што нібыта ён меў палітычныя сувязі з прадстаўнікамі польскай вайсковай арганізацыі. Але як бы там не было, беларус з Сакольскага павета Антон Борык да канца свайго жыцця быў шчырым беларусам і змагаром за не-

**Борык Антон**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

залежнасць сваёй Бацькаўшчыны, а ў 1920 годзе ён узна-  
чаліў штаб Першай Слуцкай брыгады ў барацьбе супраць  
бальшавікоў.

Нарадзіўся Антон Борык у 1894 годзе ў вёсцы Сынкоўцы  
на Сакольшчыне. Па іншых звестках ён нарадзіўся ў 1897  
годзе. Калі пачалася Першая сусветная вайна, Антона за-  
бралі на фронт, дзе ён даслужыўся да капітана. На фронце  
беларускі юнак набраўся армейскага вопыту і смеласці. Та-  
му пасля вайны з 1917 года працягваў службу ў польскім кор-  
пусе генерала Доўбар-Мусніцкага.

У 1918 годзе Антон Борык вырашыў развітацца з вайско-  
вой службай. Ён прыехаў у Вільню і адразу ўключыўся ў бе-  
ларускую справу. Антона залічылі ў склад Віленскай Бела-  
рускай рады. Ён актыўна ўключыўся ў работу і разам са сва-  
імі сябрамі арганізаваў Беларускі нацыянальны камітэт у Га-  
родні і ўступіў у Беларускую партыю сацыялістаў-рэвалюцы-  
янераў.

У 1919 годзе нашага земляка ўключыають у склад супра-  
цоўнікаў Міністэрства замежных спраў БНР. Урад накіроўвае  
Борыка ў Берлін. Ён быў першым урадавым пасланнікам БНР  
у гэтай краіне. Капітан Антон Борык прыйшоў у Берлін з Гарод-  
ні 23 сакавіка 1919 года ў якасці кіраўніка Беларускае ваен-  
нае місіі па спрахах ваеннапалонных. Тоё, што першым у Ня-  
меччыну ўрадам БНР быў пасланы вайсковы прадстаўнік, зу-  
сім невыпадкова. Пытаннем жыцця і смерці для маладой бела-  
рускай дзяржавы было стварэнне ўласных узброеных сіл, якія  
б здолелі абараніць незалежнасць Беларусі ад акупантаў, што  
навальваліся на краіну з Усходу і з Захаду. У нямецкіх лаге-  
рах для ваеннапалонных знаходзілася каля 60 000 белару-  
саў. З іх дапамогаю беларускі ўрад спадзяваўся сфармаваць  
вайсковыя аддзелы, якія б пазней змаглі скласці ядро нацыя-  
нальнага войска. Ужо ў пачатку красавіка Антон Борык, на-  
ладзіўшы сувязь з Міжнароднаю камісіяй па спрахах ваеннапа-  
лонных (дзейнічала пад эгідай краін Антанты), актыўна вя-  
дзе беларускую працу сярод вайскоўцаў-суайчыннікаў. У гэ-  
тай справе яму дапамагаў генерал Кіпрыян Кандратовіч, які

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

прыехаў у нямецкую сталіцу яшчэ ў лютым 1919 года і ў якасці сябра Дэлегацыі БНР праз нейкі час мусіў адбыць на Пaryжскую мірную міжнародную канферэнцыю.

Дзейнасць беларускага ўрада ў іншых накірунках была больш выніковаю. Хутка там усталяваліся шчыльныя контакты з прадпрымальнікам, выхадцам з Беларусі Станіславам Львом Сапегам-Ваяводам, які, маючы надзею наладзіць выгадныя гандлёвыя сувязі з Беларуссю, стварае ўласную фірму — „Сіндыкат Сапегі для Еўропы і Азii на Беларусі”. Пэўны час ён аказвае прадстаўніцтвам беларускага ўрада ў Берліне пасільнью фінансавую дапамогу. У складзе Берлінскіх канторы „Сіндыката Сапегі...” працавала шмат беларусаў, у тым ліку паўнамоцным дырэктарам яе да лета 1920 года быў Антон Борык. Станіслаў Сапега-Ваявода стаў заснавальнікам першае за межамі былой Расейскай імперыі Беларускае службы друку і тэлеграфнае інфармацыі, якая двойчы на тыдзень выдавала інфармацыйныя бюлетэні, дзе галоўная ўвага надавалася беларускай тэматыцы.

Афіцыйная рэгістрацыя Дыпламатычнае місіі БНР у Нямеччыне была зроблена Антонам Луцкевічам. 4 траўня 1919 года ён звярнуўся ў Міністэрства замежных спраў Нямеччыны з наступнай заявой: „Гэтым съведчыцца, што ў склад Дыпламатычнай Місіі Беларускай Народнай Рэспублікі, якая ў гэты час знаходзіцца ў Бэрліне, уваходзіць наступныя асобы: старшыня Рады Народных Міністраў і Міністр Загранічных Спраў — Антон Луцкевіч; пасол — Аркадзь Смоліч; служчыя — Антон Борык і Янка Натусевіч”.

Восенню 1919 года Надзвычайная дыпламатычная місія БНР у Нямеччыне складалася ўжо з трох аддзелаў (консульскага, ваеннага і аддзела прэзы) ды наступных асоб:

1. Шэф Місіі — Леанард Заяц (позней Леанід Баркоў);
2. Сакратар — доктар Паўлоўскі;
3. Юрысконсульт — Бруна Мілер (консульскі аддзел);
4. Начальнік ваеннага аддзела Місіі — Антон Борык;
5. Райца па вайсковых справах — Яўхім Бялевіч (ваенны аддзел);
6. Райца па справах прэзы — Валянцін фон Дзітман.

**Борык Антон**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Борык Антон (справа)

У Германії Антон Борык разам з іншымі беларусамі вырашае не толькі вайсковыя пытанні, але не шкадуе грошай для беларускіх дзетак, аказваючы вялікую фінансавую дапамогу беларускім школам у Менску.

У сярэдзіне літа 1920 года Антон Борык пакідае Берлін і вяртаецца ў Латвію. Яго па-ранейшаму хвалююць беларускія справы і па запрашэнню беларускіх вайскоўцаў восенню таго ж года ён спыняецца ў Вільні, а пасля ў Гародні. Вярнуўшыся дамоў, наш зямляк узначаліў агульны аддзел Беларускай вайсковай камісіі. А восенню разам з групаю беларускіх афіцэраў капітан Борык накіраваўся ў Слуцк, дзе ўзначаліў штаб Першай Слуцкай брыгады. Актыўна папаўняў сваю брыгаду мясцовымі паўстанцамі і не вельмі сябраваў са Станіславам Булак-Булаховічам, выступаў супраць альянсу слуцкіх паўстанцаў і яго войскам. Антон Борык зредчас даваў інфармацыі ў газету „Наша думка“ (выходзіла ў Вільні са снежня 1920 па ліпень 1921 гадоў) і ў газету „Беларускае слова“ (выходзіла з каstryчніка 1920 па студзень 1921

**Борык Антон**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

гадоў і выдавалася Беларускім нацыянальным камітэтам Гарадзеншчыны). Начальнік штаба беларускіх паўстанцаў паведамляў: „Беларускае паўстаньне маець партызанскі характар. У ім ёсьць тутэйшыя сяляне, „зялёныя” і дэзэртыры з Чырвонай Арміі. Бальшавікі стараюцца скрыць яго існаваньне і давяць вялікарасейскім аддзеламі. Паўстаньне пашыраецца па ўсіх беларускіх паветах, нягледзячы на недахват броні і агульнай помачы” („Наша думка”, 1920, 24 снежня).

Калі ў канцы снежня 1920 года паўстанне было задушана, атрады паўстанцаў перайшлі на тэрыторыю Польшчы і былі разброенныя і інтэрнаваныя ў лагеры ў Беластоку, а пасля — у лагеры ў Дарагуску. Антон Борык спачатку знаходзіўся ў Латвіі, пасля ў Коўне, Вільні, Варшаве. Дарэчы, у Варшаве ён быў адным з арганізатораў Таварыства беларускай школы. Перад самым пачаткам Другой сусветнай вайны наш зямляк жыў у Вільні, працаваў у кіраўніцтве Віленскай чыгункі. Сляды яго губляюцца ў час вайны. Магчыма ён загінуў падчас акупацыі ў пачатку 1940-х гадоў.

2007

**Бранштэйн Якаў**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Бранштэйн Якаў**

Беларускі і яўрэйскі пісьменнік. Нарадзіўся 10 лістапада 1897 года ў Бельску-Падляшкім Падляшскага ваяводства. Скончыў Першы Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт і аспірантуру пры Белдзяржуніверсітэце. Працаваў выкладчыкам у Мінскім педінстытуце. У 1930-х гадах быў адказным сакратаром Арганізацыйнага камітэта, рэарганізаванага ў Саюз пісьменнікаў Беларусі. Выдаў некалькі зборнікаў літаратурна-крытычных артыкулаў. Гэта зборнікі „Атака” (1930), „На замацаваных пазіцыях” (1934), „Літаратурная вучоба” (1935) і іншыя. Расстраляны органамі НКВД 29 кастрычніка 1937 года.

## Быў і не быў з намі

Пра Якава Бранштэйна ў пасляваенны час нашы пісьменнікі стараліся не згадваць. Трохі напісаў пра яго Міхась Лынкоў у 1962 годзе. Вось бадай і ўсё. Больш добраага слоўца ў адрас Якава Бранштэйна я не чытаў і не чую. А калі пра яго і ўспаміналі, дык толькі ў сувязі з рэпрэсіямі, у хвалю якіх трапіў і гэты яўрэйскі пісьменнік.

Пазваніё я ў Маладзечна Міхасю Казлоўскаму — гісторыку беларускай літаратуры і заўзятаму бібліяфілу. „Што ты ведаеш пра Якава Бранштэйна?” — запытаўся ў сябра. „Ведаю толькі тое, — сказаў Міхась, — што Бранштэйн быў „праваю рукою” Лукаша Бэндэ. Але калі Лукаш Бэндэ быў вельмі кволым і малаадукаваным літаратарам-сталіністам, дык Якаў Бранштэйн, наадварот, добра ведаў літаратуру, пісьменнікаў, прафесійна займаўся літаратуразнаўствам і пісаў файныя даносы ў НКВД на творчую інтэлігенцыю”.

Усё гэта так. Пацвярджэннем сказанага могуць служыць успаміны Юркі Віцьбіча, змешчаныя ў „Беларускай мемуарыстыцы на эміграцыі” (укладальнік Лявон Юрэвіч, Нью-Ёрк 1999, с. 138-139): „Савецкая ўлада мела на мэце зьнішчыць нашую нацыянальную інтэлігенцыю. Адзін за адным зьнікалі за турэмнай брамай беларускія пісьменнікі. З дапамогай катавання, падробленых дакументаў, крывасьведкаў съледчыя НКВД фабрыковалі акты абвінавачвання. Ім шчыра да-памагалі ў гэтым пісьменнікі-камуністы. І асабліва вылучаўся ў гэтай галіне крытык Якаў Бранштэйн. Па даручэнню НКВД ён пісаў такія „рэцэнзіі” на творчасць арыштаваных пісьменнікаў, што нават пратаколы съледстваў здаваліся больш гуманнымі ў параўнанні зь імі. За гэтую сваю подлую працу невук Бранштэйн атрымаў годнасць прафэсара. Але ўсё-ж няма „пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі” ні адной устойлівае кар’еры.

— Аднойчы ўначы, — расказвае адзін малады паэта, — выклікалі мяне зь Менскае турмы ў будынак НКВД на допыт.

## Бранштэйн Якаў

### З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

Звычайна нас перавозіла туды адна з тых страшных і пашыраных у СССР аўтамашынаў, якім народ даў красамоўнае імя „чорны воран”. Жудасная, без вакенцаў, яна і ўсярэдзіне падзялялася на рад катухоў, каб абвінавачаныя ня зносліся паміж сабой. Усё-ж пераборкі не даходзілі да столі машины, і звычайна ў час кароткага пераезду абвінавачаныя перагаворваліся, назваўшы съпярша сваё імя. І вось толькі я назваў сваё прозвішча, як пачуў із суседняга катуха адказ:

— Бранштэйн.

Не даючу веры сваім вушам, я перапытаў:

— Які Бранштэйн?

— Якаў Бранштэйн, крытык.

Тут я ня вытрымаў і, успомніўшы ягоныя рэцэнзіі, пачаў лацца, а ў адказ чуў толькі адзінае:

— Дык я-ж цяпер таксама з вамі. Я — з вамі!

Не, ніколі Якаў Бранштэйн ня будзе разам з гаротнымі песьнярамі беларускага народу. Ягоныя больш-менш аб'ектыўныя артыкулы пра творчасць нашых паасобных пісьменьнікаў ніколі не пераважаць сабой ягоных ганебных „рэцэнзій-пашквіляў”.

Тым не менш хочацца прыгадаць пра гэтага чалавека і успомніць яго хаця б за тое, што ён пісаў „больш-менш аб'-ектыўныя артыкулы”.

Нарадзіўся Якаў Бранштэйн у 1897 годзе ў сям'і яўрэйскага служачага ў Бельску-Падляшскім. Тут на радзіме прайшлі яго дзіцячыя і юначыя гады, а пасля разам з бацькамі ў 1914 годзе Якаў пераехаў у Варшаву, а праз пяць гадоў — у горад Арол у Расію. З Арла добраахвотнікам пайшоў у Чырвоную Армію і нават ваяваў на Заходнім і Туркменскім франтах. Пасля дэмабілізацыі ўладкаваўся на працу карэспандэнтам у газету „Орловская правда”, а ў 1925 годзе скончыў Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт. Пасля вучыўся ў Камуністычнай акадэміі, скончыў таксама аспірантуру пры БДУ. У 1930 годзе пачаў працаваць выкладчыкам Мінскага педагогічнага інстытута і адначасова з'яўляўся навуковым супрацоўнікам Інстытута літаратуры і мастацтва Акадэміі На-

## **Бранштэйн Якаў**

### **З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

вук Беларусі. Працуючы на педагогічнай ніве ён стаў членам-карэспандэнтам Акадэміі Навук Беларусі, прафесарам, яго прынялі ў Саюз пісьменнікаў Беларусі.

Якаў Бранштэйн ведаў і пісаў на ідыш, беларускай і рускай мовах. Часцей за ўсё яго артыкулы друкаваліся ў яўрэйскім часопісе „Штэрн” і ў беларускім часопісе „Полымя рэвалюцыі”. У 1930 годзе з друку выходзіць яго першая кніга літаратурна-крытычных артыкуулаў „Атака”. Пасля свет пабачылі шэраг іншых зборнікаў, сярод якіх — „Аб стане яўрэйскай літаратуры ў перыяд рэканструкцыі” (1932), „На замацаваных пазіцыях” (1934), „Літаратурная вучоба” (1935), „Творчыя праблемы ў яўрэйскай савецкай паэзіі” (1936) і іншыя.

У сваёй творчасці крытык Бранштэйн, як піша Ірына Багдановіч, „беспадстаўна атаясамліваў метад са светапоглядам, супрацьпастаўляў рэалізм усім іншым „антырэалістычным кірункам”. Памылкова лічыў, што ўздым мастацкай літаратуры непасрэдна залежыць ад уздыму палітычнай свядомасці творцы, а значыць, ад палітычнай накіраванасці мастацкай літаратуры” („Беларускія пісьменнікі”, т. 1, Мінск 1992, с. 303).

Прытрымліваючыся на той час вульгарна-сацыялагічных пазіцый у ацэнцы творчасці беларускіх пісьменнікаў, Якаў Бранштэйн быў проста памешаны на барацьбе за марксізм-ленінізм-сталінізм у літаратуразнаўстве. Гэтая барацьба праходзіла скразною лініяй амаль праз усе яго літаратурна-крытычныя артыкуулы, пасля якіх многія пісьменнікі траплялі ў полымя рэпрэсій. Наибольш ад Бранштэйна даставалася сябрам „Маладняка” і „Узвышша”, а таксама Янку Маўру, Барысу Мікулічу і Сымону Баранавых.

У 1934 годзе ён піша і публікуе артыкулы, дзе ўжо ў саміх загалоўках было ўсё сказана — „Сымон Баранавых на раздарожжы”, „Пра старыя галёшы і пра наватарскія балеткі”, „Узмоцнім пільнасць на фронце мастацкай мовы”, „Партыя канкрэтна кіруе” і іншыя. З друку выходзіць яго артыкулы асобнымі кнігамі „Вынікі 15-гадовай барацьбы за марксізм-ленінізм у літаратуразнаўстве”, „Праблемы ленінскага эта-па ў літаратуразнаўстве”.

**Бранштэйн Якаў**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

Вядома, у друку тады з'яўляліся і нядрэнныя артыкулы Якаўа Бранштэйна пра творчасць Зэліка Аксельрода, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Андрэя Александровіча, Міхася Лынькова, Ізі Харыка і іншых пісьменнікаў. Але акрамя артыкулаў былі і даносы на пісьменнікаў у НКВД. Аб чым і прыгадвае вышэй Юрка Віцьбіч. Тым не менш усё гэта не выратавала самога Бранштэйна. Летам 1937 года ён быў арыштаваны, а восенню гэтага ж года — расстраляны. І толькі 27 чэрвеня 1956 года Ваеннаі калегіі Вярхоўнага суда СССР Якаў Бранштэйн быў рэабілітаваны.

2007

**Бычкоўскі Адам**

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Бычкоўскі Адам**

Беларускі грамадскі дзеяч, юрыст, драматург. Нарадзіўся ў 1889 годзе ў маёнтку Талочкі Сакольскага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў юрыдычны факультэт Пецярбургскага ўніверсітэта. Прыватны актыўны ўдзел у стварэнні і дзейнасці Гарадзенскага гуртка беларускай моладзі, пісаў п'ескі, вершы. Працаваў адвакатам у Варшаве. Аўтар п'есы „У сваты” (1910). Памёр у Варшаве 18 лістапада 1937 года.

## Вяртанне Адама Бычкоўскага

Шукаючы звесткі пра беларусаў, якія былі родам з Беласточыны, даўно мяне зацікавіла асоба Адама Бычкоўскага — беларускага грамадскага актывіста, арганізатара і першага старшыні Гарадзенскага гуртка беларускай моладзі, адваката і драматурга.

Першыя звесткі пра яго апубліковала Зоська Верас у „Беларускім календары 1981 года”, калі распавядала пра стварэнне Гарадзенскага гуртка беларускай моладзі. Зоська Верас прыгадала восень 1909 года, калі ў маленькім памяшканні Францішка Грынкевіча ў Бернардынскіх мурас у Гродні сабралася невялікая грамадка моладзі. Гэта быў арганізацыйны сход беларускага гуртка. „Былі там гімназісты апошніх класаў: Адам Бычкоўскі (дваюрадны брат рэдактара віленскага „Беларуса” Антона Бычкоўскага), Ф. Эйсмант, Павел Алексюк, сёстры Ганна і Марыя Салянкі, Галена Шэгідэвічанка (ужо закончыўшы школы) і я — Людвіка Сівіцкая, вучаніца шостага класа. Абмеркавалі патрэбу стварэння сваёй арганізацыі, узгоднілі яе назыву: Гарадзенскі гурток беларускай моладзі (ГГБМ), абдумалі, якую зрабіць пячатку і выбрали праўленне („урад”) гуртка ў складзе: А. Бычкоўскага — старшыня, П. Алексюк — намеснік старшыні, З. Абрамовіч — сакратар і Л. Сівіцкая — бібліятэкар”, — згадвае Зоська Верас. Далей яна піша пра тое, як гурток выступаў у вёсцы Бяляны на Сакольшчыне. Там Адам Бычкоўскі прачытаў даклад на тэму „Адгалосак душы беларускага народу ў яго песнях, казках і легендах”, потым артысты паказалі спектакль „Модны шляхцюк” па п’есе Каруся Каганца, рэжысёрам якой быў Бычкоўскі і іншыя звесткі пра сам гуртак. У канцы ўспамінаў Зоська Верас у зносках расказала кароткую біяграфію Адама Бычкоўскага. Адсюль мы даведаліся, што ён нарадзіўся ў 1889 годзе ў фальварку Талочки Сакольскага па-

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

вета. Скончыў юрыдычны факультэт Пециярбургскага ўніверсітэта. Працаваў суддзёй на Сакольшчыне, а ў 1930-х гадах — адвакатам у Варшаве. Быў адным з заснавальнікаў Асветнага таварыства беларусаў у Варшаве. Вось і ўсе звесткі, якія нам пра Адама Бычкоўскага пакінула Зоська Верас.

Згадвае трохі пра Адама Бычкоўскага і Аляксей Пяткевіч у сваёй кнізе „Старонкі спадчыны” (Мінск 2006). Але ў гэтай згадцы ёсьць і цікавыя факты з яго грамадска-культурнай дзейнасці. Напрыклад тое, што, калі Адам Бычкоўскі вучыўся ў Гарадзенскай гімназіі, актыўна вёў грамадска-патрыятычную работу ў сваёй ваколіцы, што прыводзіла нават да канфліктаў з паліцыяй. Ён быў вельмі папулярны і аўтарытэтны сярод моладзі. Паступіўшы на юрыдычны факультэт Пециярбургскага ўніверсітэта, Адам Бычкоўскі актыўна ўключыўся ў беларускі рух, у працу Беларускага навукова-літаратурнага гуртка студэнтаў гэтага ўніверсітэта, быў заняты нават у спектаклі „Паўлінка” па п'есе Янкі Купалы.

Пасля ўніверсітэта Адам Бычкоўскі ажаніўся з польскай дзяўчынай. І гэтая жаніцьба на пэўны час адсунула яго ад беларускіх спраў. Спачатку ён працаваў суддзёй на радзіме, а потым пераехаў у Варшаву, дзе вёў адвакацкую практику. Тут выпісвае беларускую прэсу, прымае самы актыўны ўдзел у беларускім руху. „Да яго, — як піша Аляксей Пяткевіч, — часта звярталіся самыя розныя хадакі з Заходняй Беларусі ў справе юрыдычнай абароны, і ён ахвотна дапамагаў. Жыццё А. Бычкоўскага, на жаль, рана абарвалася, памёр ён ад інфаркту ў сваім службовымя бюро”.

Адам Бычкоўскі займаўся не толькі юрыспрудэнцыяй, але і сам пісаў вершы і нават напісаў п'есу „У сваты”. Гэтая п'еса нідзе не друкавалася. Арсеній Ліс, згадваючы пра Бычкоўскага ў маленъкай нататцы ў „Энцыклапедіі гісторыі Беларусі” (Мінск 1994, т. 2, с. 152), памылкова называе гэту п'есу „Сваты”, але пацвярджае, што яна была пастаўлена шэрагам самадзейных драматычных гурткоў у Заходняй Беларусі. Напісаў я ліст Аляксею Пяткевічу ў Гародню і запытаўся ў яго, што ён ведае яшчэ пра Адама Бычкоўскага, ак-

**Бычкоўскі Адам**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Гарадзенскі гуртож беларускай моладзі. Сядзіць у першым радзе крайні справа Адам Бычкоўскі, 1910 г.

рамя тых фактаў, пра якія распавёў у сваёй кнізе „Старонкі спадчыны”. Аляксей Міхайлавіч адказаў хутка і парадаваў мяне новай цікавай інфармацыяй з жыцця нашага земляка. Прафесар піша: „Што да А. Бычкоўскага, то звесткі пра яго — пераважна з успамінаў Зоські Верас. Магу дадаць толькі наступнае. П'еса „У сваты”, падпісаная пседанімам „А. Яськаў” знаходзіцца ў Зянона Пазыняка (я маю на ўвазе рукапіс). Ён некалі пісаў дысертацыю па беларускім тэатры пачатку XX стагоддзя, адсюль цікавасць да гэтага тэксту. Адам Бычкоўскі, калі жаніўся, фармальна адышоў ад беларускага руху, бо жонка была полька і не падзяляла яго нацыянальных захапленняў. Але ў душы да канца свайго жыцця ён заставаўся беларускім адраджэнцам і шмат рабіў, асабліва ў варшаўскі перыяд свайго жыцця. Адам Бычкоўскі заслугоўвае глыбокага вывучэння. Трэба шукаць пра яго звесткі ў архівах. Дарэчы, успомніў яшчэ адзін факт, які сведчыць пра тое, як любілі і цанілі Адама Бычкоўскага ў Гарадзенскім гуртку беларускай моладзі. 9 траўня 1911 года, калі ён ужо

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

вучыўся ў Пецярбургу, сябры гуртка паслалі яму том „Беларусаў” Яўфіма Карскага. На тытуле быў верш, прысвеченны яму. Пад вершам подпіс: „Дарагому сябруку Адамаві Бычкоўскаму на добрую памяць ад ГГБМ” (лацінкаю) і 20 подпісаў сяброў гуртка. Цяжка сказаць, з якой нагоды быў гэты прэзент. Ён цяпер знаходзіцца ў Публічнай расійскай бібліятэцы ў Санкт-Пецярбургу. Пра гэты факт згадваў Адам Мальдзіс. Затым пісаў мне і Мікола Нікалаеў з Санкт-Пецярбурга...”.

Памятаецца, як у другой палове 1980-х гадоў слонімскі паэт Анатоль Іверс неяк мне сказаў, што за год да сваёй смерці Пятро Ластаўка прыслаў у Слонімскі краязнаўчы музей свой хатні архіў, звязаны з Гальшашом Леўчыкам. Але гэты архіў так і не трапіў у музей, а дзеесьці асеў у прыватным хатнім архіве. „Шукай, Сяргей, гэты архіў. Магчыма там ёсьць шмат цікавых звестак”, — казаў мне старэйшы паэт. І яго да сённяшніх дзён шукаю. І пошукі мае недарэмныя.

Неяк у слонімскага калекцыянера даўніны Міхася Рылко запытаўся, ці ведае ён што-небудзь пра архіў Пятра Ластаўкі, які ён прыслаў з Варшавы ў Слонім. Калекцыянер памаўчаў, а пасля сказаў, што ў тым архіве былі звесткі і пра Гародзенскі гурток беларускай моладзі. Але гэты архіў раскіданы па прыватных архівах слонімцаў, а магчыма і часткова знішчаны. Дзе ўсё гэта — ён не ведае. У дадатак ён паказаў мне пісьмо ад Зоські Верас, адрасаванае яму асабістая. Зоська Верас у каstryчніку 1970 года пісала: „У Варшаве жыў і быў знаёмы з Пятром Ластаўкай адзін з арганізатораў і першы старшыня ГГБМ адвакат Адам Бычкоўскі. Памёр ён у 1937 годзе. На маю просьбу П. Ластаўка прыслаў мне весткі аб працы А. Бычкоўскага ў Варшаве за апошнія гады жыцця. Ластаўка напісаў успаміны аб Бычкоўскім і адредагаваў сцэнічны твор апошняга — „У сваты” і пераслаў у „Ніву”. Гэтыя матэрыялы дагэтуль свету не ўбачылі. Астаўшыся пасля А. Бычкоўскага памяткі: рукапіс сцэнічнага твора, фатаграфіі і г.д. Ластаўка пераслаў у Гродзенскі музей, хоць я вельмі не радзіла. І што ж, усё знікла! Ні ў Гродзенскім музее, ні

**Бычкоўскі Адам**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

ў Дзятлаве — няма!.. Як і праз каго было ўсё пераслана — я не ведаю...”.

Дзіуна. А пры чым тут Дзятлава?.. Тэлефаную дырэктару Дзятлаўскага раённага краязнаўчага музея Фёдару Красюку і пытаю пра папку з дакументамі, пра архіў ГГБМ, але спадар Красюк адказаў, што нічога гэтага ў іх музеі няма і не было, бо ён даўно працуе дырэктарам і ўсе дакументы і экспанаты ў музеі добра ведае. Дык чаму згадвае ў сваім пісьме Зоська Верас Дзятлава?.. Хутчэй за ўсё яна пераблытала Дзятлава са Слонімам. Бо, менавіта, у Слонімі нехта прывёз, альбо па звычайнай пошце сам Пятро Ластаўка прыслаў дакументы пра ГГБМ і пра Гальяша Леўчыка. Па іншай версіі, папкі з матэрыяламі пра Леўчыка і Бычкоўскага з Варшавы прыслаў нехта Уладзімір Станкевіч...

І ўсё ж пошукі мае не прайшлі марна. Бо многія слонімцы ведаюць, што я шукаю сляды знакамітых беларусаў. У мяне часта пытаюцца пра людзей, пра гістарычныя мясціны, пра помнікі, прыносяць у рэдакцыю „Газеты Слонімскай”, дзе я працую, розныя старыя рэчы, фотаздымкі, кнігі. І вось нядаўна патэлефанавала адна сланімчанка і сказала, што яна дома знайшла папку, дзе ёсць нейкія дакументы на польскай мове. „Калі яны вас зацікавяць, я вам іх падарую”, — сказала жанчына.

Я знайшоў вольны час і паехаў па ўказаным адрасе. Жанчына-пенсіянерка сустрэла мяне ветліва і на стол перада мной паклала тоненкую папку, на якой па-беларуску было напісаны „Адам Бычкоўскі”. Я атрымаў шок. У папцы ляжалі некалькі газетных выразак, прысвечаных Гальяшу Леўчыку, адзін лісцік з пачаткам артыкула Пятра Ластаўкі „Апошняя гады жыцця Гальяша Леўчыка”, біяграфічная даведка, напісаная рукой Зоські Верас, пачатак успамінаў Пятра Ластаўкі з нагоды 30-годдзя з дня смерці Адама Бычкоўскага, фотаздымак Зоські Верас у ролі Ганкі са спектакля „Модны шляхцюк” па п'есе Каруся Каганца з 1911 года і г.д.


Успамін пра Бычкоўскага пачынаецца вельмі цікава, але ён абрываецца на самым загадковым месцы. Тым не менш,

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

хачу згадаць тое, што ўдалося знайсці, і што было напісаны Пятром Ластаўкай у 1967 годзе: „Восенню 1935 года будучы праездам у Вільні, у рэдакцыі часопіса „Шлях моладзі”, ды іншых беларускіх арганізацыях, атрымаў шмат адрасоў беларусаў, пражываючых у Варшаве, якой і я быў тады ўжо жыхаром. Патрэбай гэта мне было дзеля паклікання да жыцця беларускай арганізацыі ў сталіцы Польшчы, дзе сотні было хатніх працаўніц, работнікаў і інтэлігэнцыі, якія ў пошуках хлеба і працы масава выязджалі з Заходніяй Беларусі. Узбагачаны адрасамі асоб, якіх некаторыя прозвішчы былі шырокім ведамыя і польскому грамадству, як праф. Ст. Казура і Бр. Руткоўскі, былі Р. Зямкевіч, Г. Ляўковіч, Я. Гапановіч і, між іншым, адвакат Адам Бычкоўскі. Гэта мяне моцна ўцешыла, што ў нашым асяроддзі будзе адвакат, які несумненна якраз і будзе бараніць нашы агульнаграмадскія справы перад санацыйнымі ўладамі. Дзеля таго, маючы ўжо падрыхтаваны праект статуту, у першую чаргу выбраўся на вуліцу Długa, дзе адвакат вёў сваё бюро. У пачакальні было некалькі асоб. Нечакаючы сваёй чаргі, напісаў картачку па-беларуску, зклаў і падаў апліканту, каторы якраз выйшаў у пачакальню. Цікавіла мяне надта, як адвакат прыме маю пісульку ў беларускай мове, бо да гэтай пары не знаю Бычкоўскага. Не паспей яшчэ ўсадовіцца да чакання на сваю чаргу....”. Далей успамін Пятра Ластаўкі абрываецца, бо напісаных лістоў пра Бычкоўскага больш у папцы не было. Вельмі шкада! А можа гэты ўспамінін дзесьці ўжо друкаваўся? Пакуль я адказаць не магу.

Але шок я атрымаў не ад гэтых папер, якія там былі і, якіх, сапраўды, у папцы, не хапала, а ад таго, што побач з імі ляжаў рукапіс на 18-ці вялікіх, пажаўцелых ад часу лістах, п'есы Адама Бычкоўскага „У сваты”. П'еса напісаны лацінкай (вось чаму сланімчанка падумала, што яна напісаны па-польску) чорным чарнілам. На першым лісце рукапісу чытаю: „«U swatý», 1910 года, Гародня”. На апошнім лісце рукапісу слова: „Napisaú A. Jaškaú”. Гэта быў псеўданім Адама Бычкоўскага. Скажу, што п'еса „У сваты” яшчэ нідзе не друка-

Бычкоўскі Адам  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Афіша-паведамленне аб смерці Адама Бычкоўскага. Варшава, 1937 г.

валася. Цяпер ёсць надзея, што яна з'явіцца ў друку, амаль праз 100 гадоў пасля яе напісання. І побач з Карусём Каганцом, Янкам Купалам, Леапольдам Родзевічам, якія адраджали беларускую драматургію ў самым пачатку ХХ стагоддзя, мы ўпішам імя і драматурга з Сакольшчыны Адама Бычкоўскага.

На першым лісце рукапісу зверху сінім чарнілам лацінай напісана: „Рукапіс адваката Адама Бычкоўскага” і подпіс... не абы-каго, а таго самага Пятра Ластаўкі. Значыць, паэт Анатоль Іверс меў рацыю, калі казаў мне пра архіў Ластаўкі, які ён прыслаў у Слонім. Толькі, на вялікі жаль, усіх дакументаў там не аказалася, альбо яны згубіліся, альбо ляжаць дзесяці ў іншых сховішчах ці ў прыватных зберажэннях. Так-сама паўстает пытанне: ці гэта быў адзіны арыгінал п'есы „У сваты” Адама Бычкоўскага, ці ён сваёй рукой перапісаў некалькі паасобнікаў і яны недзе захоўваюцца?..

Да вышэйсказанага хачу дадаць, што шукаючы сляды Адама Бычкоўскага, натрапіў на два яго фотаздымкі, а таксама знайшлася, выдадзеная ў Варшаве на польскай мове, афіша-паведамленне аб ягонай смерці. Афішу такую заказалі

**Бычкоўскі Адам**

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**


і выдалі жонка, дачка, брат Антон і сваякі Адама Бычкоўскага. У ёй паведамляеца, што Адам Бычкоўскі памёр 18 лістапада 1937 года ва ўзросце 48 гадоў. Адпявалі яго ў капліцы касцёла святога Яна ў Варшаве і 22 лістапада наш зямляк быў пахаваны... Скажу яшчэ, што стрычечны брат Адама — Антон Бычкоўскі — быў першым рэдактарам газеты „*Biełarus*”, што выходзіла ў Вільні ў 1913-1915 гадах. Пісаў таксама вершы. Вось як гучыць яго адзін верш пра родную мову („*Biełarus*”, 1913, № 9-10):

*Адвечная мова  
Прастога народу,  
Ты з хаты вясковай  
Выходзь на свабоду!  
І стань прад людзьмі,  
Мая дарагая,  
Стань смела, ідзі,  
Бо ты — ты жывая.*

Пошукі пра славутых беларусаў з Сакольшчыны Адама і Антона Бычкоўскіх працягваюцца.

2008

Валошын Павел  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



## Валошын Павел

Дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі. Нарадзіўся 28 чэрвеня 1891 года ў вёсцы Гаркавічы Сакольскага павета Падляшскага ваяводства. Уваходзіў у Беларускую сацыял-дэмакратычную партыю, у Беларускую партыю незалежных сацыялістаў, Беларускую сялянска-рабочніцкую грамаду. Працаваў намеснікам дырэктара Беларускай дзяржаўной бібліятэкі ў Мінску. Арыштаваны органамі НКВД і расстрэляны 3 лістапада 1937 года.

## Смелы і адчайны беларус

Васіль Рагуля ў сваіх успамінах (Мінск 1993, с. 23) пра Паўла Валошына сказаў, што гэта быў „беларус з камуністичным нахілам, смелы і адчайны”. Былі б усе такія беларусы, як Валошын, з такім „нахілам”, дык даўно Беларусь была б магутнай, вольнай і багатай дзяржавай. Я зайдрошу тым, хто некалі сябраваў з Паўлам, хто з ім разам змагаўся за Беларусь.

Некалі ў музеі Сяргея Прывіцкага ў вёсцы Гаркавічы на Сакольшчыне было многа экспанатаў, прысвячаных і Паўлу Валошыну, але нічога цяпер няма. У 1972 годзе ў тых самых Гаркавічах на доме, дзе нарадзіўся Павел Валошын, была адкрыта мемарыяльная шыльда. Але ў пачатку 1980-х гадоў шыльда была знішчана. Знішчаецца шмат чаго, але мы ніколі не маем права забываць пра нашых слынных землякоў, якія аддалі свае жыцці дзеля бацькаўшчыны.

Заслугоўвае светлай памяці і Павел Валошын, які ў міжваенны перыяд ад Беласточчыны быў беларускім паслом Сейма Рэчы Паспалітай. Але да пасла Сейма дарога ў Паўла была доўгай і нялёгкай. У 1912 годзе яго прызвалі ў армію. Падчас Першай сусветнай вайны ён быў паранены і трапіў у нямецкі палон. Пасля жыў у Екацерынаславе, дзе служыў міліцыянерам пры ўпраўленні чыгункі. Потым служыў у армії Дзянікіна, потым у армії Катоўскага, а ў 1920 годзе трапіў у палон да пятлюраўцаў. І толькі ў 1922 годзе Павел Валошын вяртаецца з далёкай Расіі на Радзіму. Павел жыў пры сям'і, памагаў бацьку пры ягонай 6-гаектарнай гаспадарцы. Потым наведваў трохмесячныя курсы польскай мовы ў Саколцы. Польская мова не была яму цалкам невядомай, часта яе чуў, таму хутка яе засвойваў. Да канца 1922 года працаўваў манцёрам. Ездзіў па ўсім павеце і ўмела выкарыстоўваў свае заняткі для агітацыйнай дзейнасці. У тым часе на Беласточчыне, як і ва ўсёй краіне, пачалася прадвыбарная кампанія ў Сейм першага склікання. Валошын адразу ўключыў

Валошын Павел  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Паштоўка з фотаздымкамі дэпутатаў Сейма, кіраунікоў Грамады. Злева направа П. Мятла, П. Валошын, Б. Тарашкевіч, С. Рак-Міхайлоўскі, Ф. Галавац, арыштаваныя пілсудчыкамі ў студзені 1927 г.

ся ў актыўную дзейнасць. Неўзабаве прозвішча яго апынулася ў спіску кандыдатаў у паслы ў Сейм на выбарчым бюлетэні нацыянальных меншасцей № 16. У Сейм, як пісала Аляксандра Бергман у „Беларускім календары 1983 года”, ён увайшоў крыху пазней, чым іншыя. Да таго часу Беларускі сеймавы клуб ужо сфармаваўся. Валошын у часе выбараў знаходзіўся на даволі далёкім месцы ў спіску кандыдатаў у паслы Сейма і той колькасці галасоў, што атрымаў, не хапала, каб ён быў выбраны паслом. Беластоцкая выбарчая акруга пачаткова была прадстаўлена ў Сейме адвакатам Казімірам Каліноўскім. Але яму закінулі, што ён не мае польскага грамадзянства (гэта не быў адзіны выпадак). Каліноўскі не патрапіў абараніцца ад закіду і страціў пасольскі мандат. Звольненае месца, такім чынам, заняў наступны па чарзе ў спіску кандыдат у паслы — Павел Валошын.

З'яўляючыся членам Беларускага пасольскага клуба, Па-

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

вел Валошын добра пазнаёміўся з яго палітычнай платформай у асноўных, як нацыянальных, так і палітычных, проблемах. Тады ён выразна ўсвядоміў сабе, што яны не толькі не здавальняюць яго палітычных імкненняў, але супярэчаць ім. Ён пакідае клуб і ўступае ў толькі што ўзніклы Пасольскі клуб Беларускай сялянска-работніцкай грамады, які з'яўляўся прадстаўніком рэвалюцыйнай плыні. Супольна з Браніславам Тарашкевічам, Сымонам Рак-Міхайлоўскім і Пятром Мятлой удзельнічае ў апрацоўцы праграмы і статута Грамады, а потым у арганізацыі яе гурткоў у беларускіх вёсках і мястэчках. Быў надзвычай актыўным, здольным і палымяным народным прамоўцам.

Амаль усе мітынгі, на якіх выступаў Валошын, атакавала паліцыя. Аднак рашучасць сялян часта зводзіла на нішто яе намеры. Так, на мітынгу 8 ліпеня 1926 года ў мястэчку Крынкі 2000 гарбароў і сялян не дазволіла паліцыі распусціць свой сход. На ім Валошын заклікаў сабраных да ўступання ў члены Грамады.

14 ліпеня 1926 года адбыўся мітынг з удзелам Валошына ў мястэчку Лунна. Промоўца заклікаў не плаціць падаткаў, не ісці ў войска, выганяць асаднікаў. Вялікі мітынг адбыўся 10 жніўня 1926 года ў Алекшыцах. У ім прынялі ўдзел каля 1000 сялян. Мітынг быў арганізаваны Валошыным наперакор забароне староства. Яго паспрабавала разагнаць паліцыя, якая на людзей накінулася з гумовымі палкамі. Пачала ся бойка. Без забаронныя дэмантранты мужна супраціўляліся паліцэйскім войскам. Такія ж мітынгі з удзелам Паўла Валошына адбываліся ў Індуры, Саколцы, Бельску, Кляшчэлях, Белавежы, Нарве, Нараўцы, Міхалове, Супраслі, Гарадку і ў іншых мястэчках. Бурліва праходзілі з удзелам Валошына не толькі мітынгі. Такія ж былі таксама павятовыя з'езды Грамады з яго ўдзелам. Збіралася на іх мноства людзей. На жаль, немагчыма назваць дакладную колькасць з'ездоў, у якіх ён удзельнічаў. Затое вядома, што самыя бурныя з іх не абышліся без Валошына. Вядома, напрыклад, як піша Аляксандра Бергман, што Валошын быў на павятовым з'ездзе ў Росі. 19

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

верасня 1926 года разам з Браніславам Тарашкевічам удзельнічаў у мнагалюдным з’ездзе ў Гродне, там іх абдорвалі кветкамі. Яны дваіх прыбылі 21 лістапада 1926 года ў Саколку таксама на павятовы з’езд, але ён не адбыўся. Паліцыя разагнала прысутных, аднак не сбышлося без сутычак. Тарашкевіча і Валошына прыцягнулі да судовай адказнасці „за зневажэнне ўладаў”. Грамадоўскі тыднёвік „Наша справа” паведамляў, што паліцыя ў Саколцы не толькі не дазволіла правесці з’езд, але была таксама спроба забіць Валошына. Яшчэ больш бурны быў з’езд 5 снежня 1926 года ў вёсцы Старое Беразова на Гайнаўшчыне, у якім удзельнічалі паслы Павел Валошын і Пётр Мятла. Абодвух моцна збліпалі паліцыянты...

У пачатку 1927 годзе найвышэйшая польскія дзяржаўныя ўлады вырашылі ліквідаваць Грамаду. Валошын быў сярод 56-ці арыштаваных дзеячаў партыі. Падчас працэсу ў Віленскім акруговым судзе пракурор адвінавачваў кіраунікоў партыі ў імкненні да знішчэння Польшчы і адлучэння ад яе паўночна-ўсходніх ваяводстваў. Пастановай суда Павел Валошын быў прыгавораны да 12 гадоў турмы. Пакаранне адбываў у турмах Лукішкі, Вронкі, Равіч. Вызвалілі яго ў 1932 годзе, два гады пазней чым Браніслава Тарашкевіча і іншых кіраунікоў партыі. Сядзейшчай найдаўжэй з усіх грамадоўцаў. У выніку абмену палітычнымі вязнямі ў 1932 годзе апынуўся ў Савецкім Саюзе. Выступаў з лекцыямі і прамовамі ў Маскве, Ленінградзе, Гляцігорску, Днепрапятроўску. А ў 1933 годзе вярнуўся ў Мінск. Спачатку працаваў адказным сакратаром у Цэнтральным камітэце Міжнароднай організацыі дапамогі рэвалюцынерам БССР, потым намеснікам дырэктара Беларускай дзяржаўной бібліятэкі, у Бібліяграфічным інстытуце пры гэтай бібліятэцы, а таксама займаўся грамадскай дзейнасцю.

1 верасня 1933 года яго ў Мінску (па адрасе: Падгорны завулак, д. 4, кв. 1) арыштавалі органы НКВД па сфабрикованай справе „Беларускага нацыянальнага цэнтра”. Павел Валошын адвінавачваўся ў тым, што ён з’яўляецца членам


Валошын Павел

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

контррэвалюцыйнай арганізацыі, якая ставіла за мэту скінуць савецкую ўладу і ўстанавіць беларускую буржуазную рэспубліку. А 9 верасня 1934 года „чацвёркай” калегіі Аб’яднага дзяржаўнага палітычнага ўпраўлення БССР нашага земляка прыгаварылі да вышэйшай меры пакарання, замененай 10 гадамі лагераў. Ён быў этапаваны ў Беламорска-Балтыйскі канцлагер НКВД. І ўсё ж 9 кастрычніка 1937 года Паўла Валошына прыгаварылі да расстрэлу і 3 лістапада 1937 года расстралялі. Па абодвух прыгаворах ён быў рэабілітаваны ваенным трывналам Беларускай ваеннай акругі ў красавіку 1956 года. Асабовая справа Паўла Валошына сёння захоўваецца ў архіве КДБ Беларусі.

2008

**Варонка Язэп**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Варонка Язэп**

Беларускі палітычны дзеяч, журналіст, публіцыст. Нарадзіўся 4 красавіка 1891 года на Сакольшчыне ў Падляшскім ваяводстве. З'яўляўся адным з арганізатораў Беларускай Народнай Рэспублікі. Рэдагаваў часопіс „Варта”. Быў лідэрам Беларускай партыі сацыялістаў-федэралістаў, старшинёй таварыства „Беларуская грамада ў Каўнасе” (1922). З 1923 года жыў у ЗША. Быў адным з пачынальнікаў беларускага палітычнага руху ў ЗША. Узначальваў Беларуска-Амерыканскую нацыянальную асацыяцыю, уваходзіў у кірауніцтва Беларуска-Амерыканскай нацыянальнай рады. Памёр у ЗША 4 чэрвеня 1952 года.

## Адзін з арганізатараў БНР

У першым нумары газеты „Вольная Литва” за 1921 год паэт Юры Вегаў апублікаваў на рускай мове верш, прысвячаны Вільні. Першую і апошнюю строфы з гэтага паэтычнага твора хочацца працытаваць:

Когда я вновь тебя увижу,  
Когда твой шум услышу я?  
О, ни к Берлину, ни к Парижу  
Так не влечёт любовь моя...  
...Нет, не прощу твои я стоны,  
Людскую совесть разбужу,  
Свои я кликну легионы,  
И родину освобожу.

А радзімай паэта Юры Вегава з'яўляецца Сакольшчына на Беласточчыне, дзе ён нарадзіўся 4 красавіка 1891 года. Сапраўднае прозвішча паэта Вегава — Язэп Варонка. Але Язэп Варонка пісаў не толькі рускамоўныя вершы, ён быў і застаўся ў гісторыі Беларусі як палітычны дзеяч, журналіст, публіцыст, адзін з пачынальнікаў беларускага палітычнага руху ў ЗША.


Дзіцячыя гады Язэпа праішлі на Беласточчыне, а вось юнацтва і палітычны вопыт набіраліся ў Санкт-Пецярбургу. Там юнак пэўны час слухаў лекцыі на юрыдычным факультэце мясцовага ўніверсітэта, супрацоўнічаў з рознымі пецярбургскімі газетамі і часопісамі. Да 1917 года паэту і публіцысту Вегаву ў Пецярбургу жылося даволі нядрэнна і весела. Аб гэтым нават згадвае В. Ункоўскі ў рускім часопісе „Возрождение” (Парыж, жнівень 1956 г.): „Сакратаром рэдакцыі быў сімпатычны студэнт-юрыст Пецярбургскага ўніверсітэту Язэп Якаўлевіч Варонка — беларус з Беластока. Высокі прыгожы брунет, ён хадзіў не ў сціплай тужурцы, а ў адмыслова пашытым студэнцкім сурдуце, зашпіленым на ўсе гузікі. Падкрэслена запаволены, заўсёды чыста паголены, валасы на прабор і нязменная памада. Ужываў дарагую „мужчынскую” парфуму й добра знаўся з ёю.

Варонка Язэп  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

Жыў ён у памяшканні рэдакцыі (Неўскі праспект, нумар 3, наступраць Галоўнага Штабу), спаў на стосах не-прададзеных газетаў (а іх тут былі горы). Заробленыя пра-гульваў за лічаныя дні, а пас-ля любіў наспеўваць нешта пра кішэню з дзюркай”.

У Пецярбургу выходзіў не-вялічкі часопіс „Театральное обозрение”, які каштаваў 5 капеек, дзе штодня друкаваліся падрабязныя афішы ўсіх спек-такляў і канцэртаў, а таксама тэатральная хроніка. Варонка даваў інфармацыйныя зацемкі, а таму быў сталым наведнікам тэатральных грымёрных і, заляцаўся да артыстак”. Далей аўтар успамінае: „Пазнаёміўся я з Варонкам у 1913 годзе, а эпі-сталирна мы былі знаёмыя з 1911 года. Тады я быў рэдакта-рам другога „Всероссийского Студенческого Сборника”. Пер-ши з’явіўся за колькі год перад тым пад рэдакцыяй I. Буніна і М. Целяшова. Варонка даслаў мне для зборніка падпісаную ягоным прозвішчам празаічную мініяцюру „Осеннее” і два вершы пад псеўданімам Юры Вегаў. Усё гэта я надрукаваў. Чысты прыбытак ад продажу зборніка прызначаўся Пяцігор-скаму студэнцкаму санаторыю. Першае выданне разышлося, а калі зімою 1913 года я пазнаёміўся з Варонкам, мы заду-малі выпусціць „Всероссийский Студенческий Сборник” дру-гім выданнем. Так і сталася: увесну 1914 года другое выданне выйшла, дзяякуючы незвычайнай энергіі Я. Я. Варонкі, — книга з’явілася ў вітрынах кнігарняў Пецярбургу, Масквы, Харкава, Кіева і іншых гарадоў.

Мы з Варонкам сустракаліся не радзей як два-тры разы на тыдзень у рэдакцыі „Воскресной Вечерней Газеты” і ў мя-не. Ён быў ня дурань кульнуць чарку, і, памятаю, мы добра



## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

гульнулі на маскарадзе „Ярылава ноч”, дзе ўсё было дагары нагамі: Варламаў піў, а Давыдаў танцеваў, і ўсё было на-кшталт таго ж... І самы танны білет бяз месца каштаваў 25 рублёў, што па тых часох было страшэнна дорага. Я заплаціў за свой „уваходны”, а Варонка, як заўсёды, „злаўчыўся”. Мы весела прарабаві час, скакалі з маскамі, пілі канъяк, цешылі дурня да самай раніцы.

Вайна 1914 году. Мяне мабілізавалі як малодшага доктара ва ўласны санітарны цягнік імператрыцы Аляксандры Фёдараўны, і з Варонкам мы больш не сустракаліся. Але ён часта пісаў мне і на адрас цягніка, і на маю харкаўскую кватэру. Мушу прызнацца, я адказваў не заўсёды. У ягоных лістах не было нічога актуальнага. Ён працягваў супрацоўніцаў з „Обозрением театров”. Арганізоўваў штотыднёвые часопісы — „Вереск”, „Колосъ”, але яны спыняліся пасля выходу першага ж нумару. Яму фатальна не шанцавала. Сябраваў з вядомым таленавітым паэтам Мікалаем Агніўцавым. Той хваліў вершы Варонкі, падпісаныя псеўданімам Юрый Вегаў” (пераклад тэксту з рускай мовы Лявона Юрэвіча).

З 1917 года Язэп Варонка пачынае сур'ёзна займацца палітыкай. Ён уступае ў Беларускую сацыялістычную грамаду, пасля становіцца членам яе Цэнтральнага камітета. На розных расійскіх дэмакратычных нарадах і сходах выступаў з прамовамі ў абарону Беларусі. Жывучы ў Петраградзе, Язэп Варонка ўзначальваў камітэт Беларускага таварыства ў гэтым горадзе па оказанні дапамогі тым, хто пацярпеў падчас Першай сусветнай вайны. У канцы 1917 года ён прыязджае ў Мінск, дзе яго абіраюць камісарам юстыцыі і ўнутраных спраў Вялікай беларускай рады. Варонка актыўна ўдзельнічае ў падрыхтоўцы і правядзенні Усебеларускага з'езда. А ў лютым 1918 года ён становіцца старшинёй Народнага сакратарыята Беларусі і народным сакратаром замежных спраў.

25 сакавіка 1918 года была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Язэп Варонка быў яе адным з арганізатараў і ініцыятараў.

Варонка Язэп  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Першы ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі. Сядзіць другі справа Язэн Варонка

Наогул, Язэн Варонка заўсёды лічыў, што ворагамі беларускага адраджэння з'яўляюцца Расія і Польшча. Адмоўна ацэньваў палітыку ў нацыянальным пытанні як Часовага ўрада Расіі, так і Савета Народных Камісараў. Адначасова асуджаў захоп Беларусі войскамі Польшчы, паказваў крывадушнасць палітыкі польскіх улад, выкryываў іх і крытыкаваў. У сваёй кніжцы „Беларускі рух ад 1917 да 1920 году“ (Коўна 1920) Язэн Варонка сур’ёзна ўзняў пытанні роднай мовы, адносіны да яе палякаў, рускіх і немцаў. Ён пісаў: „Расейскія russifікатары лаялі беларускіх дзеячоў за тое, што яны „польскія найміты“ і так далей, але ў той самы час палякі ўсюды выступалі проці таго, каб нікім спосабам не ўводзіць беларускай мовы ў касцёле, бо гэта ёсьць пераход да маскалёў і схyzматыкаў. Такім чынам із аднаго і з другога боку беларускую справу залічалі, то да польскай, то да маскоўскай інтрыгі, але фактычна ні адна з гэтых старон справе не дапамагала... А вось немцы падавалі вялікія надзеі ў дапамозе адраджэнню беларускай культуры і распаўсюджэнню беларускага письменства і беларускай мовы!“

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

рускага руху. Не можна ўпусціць з вока таго факту, што фэльдмаршал Гіндэнбург першы ў пачатку 1916 году асобным расказам абяявіў беларускую мову ў старой акупацыі мовай раўнапраўнай іншым мовам у краі: літоўскай, жыдоўскай і польскай. Пры немцах на беларускай мове друкаваліся адозвы, пашпарты, падтрымліваліся беларускія школы, школьнія выдавецтва...”.

У 1923 годзе Язэп Варонка пакінуў Беларусь і эмігрыраваў у ЗША, дзе і пражыў усё сваё астатніе жыццё (памёр 4.06.1952 г.). Там наш суайчыннік быў адным з пачынальнікаў беларускага палітычнага руху. Ён узначальваў Беларуска-Амерыканскую нацыянальную асацыяцыю, выдаваў газету, арганізоўваў і вёў беларускія і рускія праграмы на чынагскім радыё. Больш падрабязна пра амерыканскі перыяд жыцця Язэпа Варонкі напісаў у сваёй кнізе „Беларусы ў ЗША” (Мінск 1993) Вітаут Кіпель: „Язэп Варонка быў выдатным пачынальнікам і кірауніком беларускага руху ў Злучаных Штатах. Ён прыехаў у гэтую краіну зь ініцыятывы Янкі Чарапука як прадстаўнік Рады БНР. Я. Варонка да свайго прыезду ў Злучаныя Штаты меў ужо значны досьвед палітычнага кірауніцтва, займаючы пэўны час сярод іншага пасаду прэм'ер-міністра Беларускае Народнае Рэспублікі. Ён быў высокаадукаваным чалавекам. Ён адыграў значную ролю ў грамадскім і палітычным жыцці амэрыканскіх беларусаў, а ягонае напахіснае жаданыне заснаваць магутную беларускую арганізацыю заслугоўвае ўсялякае павагі...”.

2005

**Вашкевіч Аляксандр  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Вашкевіч Аляксандр**

Беларускі вайсковець, генерал-маёр, Герой Савецкага Саюза. Нарадзіўся 28 жніўня 1901 года ў Белавежы Гайнаўскага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў кулямётную і пяхотную школы, удзельнік Другой сусветнай вайны. Загінуў у час Берлінскай аперацыі 22 красавіка 1945 года. Пахаваны ў Варшаве.

## Беларускі генерал з Беласточчыны

Генерал з Беласточчыны — Аляксандр Вашкевіч — асоба вядомая і мужная. Нарадзіўся ён 11 ліпеня (па іншых звестках 28 жніўня) 1901 года ў Белавежы ў беларускай сялянскай сям'і. Паспей дома яшчэ навучыцца чытаць і пісаць. Бо калі хлопчыку споўнілася 13 гадоў, яго бацькі разам з васьмю малодшымі сёстрамі і братамі, пакінулі родную Белавежу і падаліся ў бежанства. Іх сям'ю дарогі прывялі ажно на Урал у горад Чэлябінск. Але там шчасця не было. Ад нялёгкага жыцця Аляксандр Вашкевіч у 1918 годзе добраахвотна ўступіў у Чырвоную Армію і быў накіраваны ў саставе 237 Мінскага пяхотнага палка на Заходні фронт. А ў 1920 годзе нашага земляка прынялі ў падафіцэрскую школу, а пасля — у Смаленскую афіцэрскую школу, якую ён скончыў праз пяць гадоў. Пасля заканчэння школы, малады беларускі афіцэр Вашкевіч служыў камандзірам узвода, а пасля даслужыўся ажно да начальніка штаба 211 пяхотнага палка 71 дывізіі Чырвонай Арміі. У 1938 годзе Аляксандр Вашкевіч скончыў Ваеннью акадэмію імя Фрунзе ў Маскве і ў гэтай акадэміі атрымаў пасаду начальніка аддзела навучання. Такім чынам прайшоў ён усе ступені салдацкага лёсу. Таму добра разумеў салдат і маладых афіцэраў і сярод іх заўсёды найлепш адчуваў сябе, карыстаючыся аўтарытэтам. Аднак хутка педагогічна-навуковую дзейнасць падпалкоўніка Вашкевіча спыніла Другая сусветная вайна. У студзені 1942 года яго прызначаюць камандзірам палка, а потым намеснікам камандзіра 116 пяхотнай дывізіі. І першую баявую закалку ён атрымлівае ў 1943 годзе пад Курскам. За гэта яго ўзнагароджваюць ордэнам Чырвонага Сцяга. А летам 1943 года вызначаюць ён ў пераправе праз Днепр. Пад вёскай Перавалочная недалёка ад Днепрапятоўска яму першаму ўдалося адбіць у немцаў кавалак зямлі на заходнім беразе Дняпра.

**Вашкевіч Аляксандр**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

ра. Пакуль паспелі галоўныя сілы арміі, пад камандаваннем Вашкевіча засталося ў жывых усяго 13 салдат. Так пісаў у сваёй кнізе „Генерал Аляксандр Вашкевіч, 1901-1945” польскі гісторык Ян Лемпкоўскі. Кніга пабачыла свет у 1976 годзе ў выдавецтве Міністэрства нацыянальнай абароны Польскай Народнай Рэспублікі. А вось пра гэты факт беларуская энцыклапедыя „Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945” (Мінск 1990, с. 118) падае інакш: „Камандзір стралковага палка падпалкоўнік Вашкевіч вызначыўся пры фарсіраванні Дняпра. У ноч на 27 верасня 1943 года ўмела організаваў пераправу палка каля вёскі Перавалочная Кішэнькаўскага раёна Палтаўскай вобласці; без страт у жывой сіле і тэхніцы полк замацаваўся на плацдарме і паспяхова працягваў наступленне”. Цяжка сказаць, як там і што было, але за гэты ўчынак Прэзідыйум Вярхоўнага Савета СССР прысвоіў Аляксандру Вашкевічу (ужо палкоўніку) званне Героя Савецкага Саюза і ўзнагародзіў яго Залатай Зоркай Героя і ордэнам Леніна.

З верасня 1944 года ваюе з белавежскага роду хлопец у складзе Другой Арміі Войска Польскага. Ён камандуе пяхотнай дывізіяй і атрымлівае званне генерала брыгады. Са сваёй дывізіяй беларускі генерал ідзе на Берлін праз Варшаву, Лодзь і Познань і трапляе на фронт на Нысе Лужыцкай, а пасля ў раён Баўтцэна (Будзішына) і Дрэздэна. Там спасцігае і яго смерць. Лекарская камісія тады пацвердзіла, што генерала Вашкевіча немцы схапілі параненым і моцна над ім здзекаваліся. Прычынай гэтаму было тое, што штаб Вашкевіча адстаў ад асноўных сіл Савецкай Арміі і Войска Польскага і трапіў у акружэнне немцаў, якія пррабіваліся на дапамогу Берліну...

Беларускі генерал з Белавежы Аляксандр Вашкевіч пасмяротна быў узнагароджаны крыжом Віртуці Мілітары і ордэнам Адраджэння Польшчы. Ён пахаваны ў Варшаве ў Алеі Заслужаных. У роднай Белавежы ў ягоны гонар названа галоўная вуліца гэтага гміннага зараз пасёлка. У непадалёкіх ад мяжы Пружанах, што ў Брасцкай вобласці, яго імя пры-

**Вашкевіч Аляксандр**

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

своена адной з гарадскіх вуліц. Горшы лёс сустрэў назвы вуліц з ягоным імем на Беласточчыне. У Бельску-Падляшскім на пачатку 1990-х гадоў гарадскія дэпутаты перайменавалі ягоную вуліцу ў вуліцу генерала Францішка Клеберга, які ў верасні 1939 г. змагаўся з немцамі, камандуючы асобнай аперацыйнай групай „Палессе”. А ў Беластоку з вулічных шыльдачак генерала выцясніў св. Максіміліян Марыя Кольбе.

2007

**Верас Зоська**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Верас Зоська**

Сапраўднае прозвішча Людвіка Войцік. Беларуская грамадская дзяячка, пісьменніца, выдавец. Нарадзілася 30 верасня 1892 года на Украіне. З Сакольскага павета родам яе маці. На Сакольшчыне прыйшлі дзіцячыя і юнацкія гады. Пэўны час жыла ў фальварку Альхоўнікі на Сакольшчыне. Адна з арганізатараў Гарадзенскага гуртка беларускай моладзі. Рэдагавала часопісы „Заранка“ (1927-1931), „Праглескі“ (1934-1935), „Беларуская борць“ (1934-1938), аўтарка „Беларуска-польска-расейска-лацінскага батанічнага слоўніка“ (1924), кнігі вершаў і апавяданняў „Каласкі“ (1985). Памерла ў Вільні 8 кастрычніка 1991 года.

## Незабыўная Людвіка Антонаўна

Здаецца, было ўсё як учора, а ўжо прайшло звыш дваццаць гадоў з той першай незабыўнай сустрэчы з выдатнай беларускай паэткай, грамадскай дзяячкай, выдаўцом і проста шчырым чалавекам Зоськай Верас (Людвікай Антонаўнай Войцік) і не менш вядомым і знакамітым Лявонам Луцкевічам.

24 верасня 1987 года група слонімскіх настаўнікаў вырашыла наведаць старажытную беларускую Вільню. Разам з настаўнікамі ўдалося паехаць і мне. Калі мы прыехалі ў Вільню, то на плошчы Гедыміна нас чакаў ужо Лявон Луцкевіч. Пасля была цікавая экспкурсія па нашай старажытнай сталіцы. Лявон Антонавіч яе добра ведаў і ўмёў вельмі цікава распавядаць пра завулкі і вуліцы Вільні, пра тых беларусаў, якія тут жылі, вучыліся, выдавалі кнігі і часопісы, трymалі друкарні і музеі. У мяне быў фотаапарат, і я стараўся сфатографаўаць Лявона Антонавіча з настаўнікамі. Праўда, ён казаў: „Сяргей, ты мяне так шмат не шчоўкай, больш фатаграфуй настаўнікаў, бо з-за мяне табе ў Беларусі можа быць непрыемнасць”. Калі я вяртаўся дамоў, усё думаў, якая мне з-за гэтага сціплага і цікавага чалавека можа быць непрыемнасць. Пасля, калі я прачытаў у часопісе „Політыческій собеседнік” артыкул Тацяны Бумажковай, я ўспомніў слова Лявона Антонавіча. Бумажкова там ablіvala брудам і Лявона Луцкевіча, і іншых беларускіх дзеячаў XX стагоддзя. А ў той дзень мы фатаграфаваліся і з Лявонам Луцкевічам, і з Зоськаю Верас, але ўжо ў яе лясной хатцы за Вільнай. Туды мы паехалі пасля віленскіх экспкурсій, каб адведаць Людвіку Антонаўну. Адчыніўшы дзвёры, мы быццам трапілі ў беларускі музей культуры і літаратуры. Карціны славутых мастакоў, фотаздымкі, кнігі, старая мэбля — усё тут, здавалася, дыхала нашым родным, беларускім. У адным з пакойчыкаў хаткі нас сустрака-

Верас Зоська  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Рамуалд Зямкевіч, Гальша Леўчык, Зоська Верас, пачатак ХХ ст.

ла Зоська Верас, якой тады было ўжо 95 гадоў. Пасля пачалася размова. Нас цікавіла ўсё, бо мы ведалі, што Людвіка Антонаўна шчыра сябравала з многімі беларускімі дзеячамі, а таксама са слонімскім паэтом Гальшам Леўчыкам. Да рэчы, у той дзень Зоська Верас падараўвала нам партрэт Гальша Леўчыка, намаляваны беларускім мастаком з Вільні Алегам Аблажэем.

Падчас гэтай сустрэчы мы шмат новага даведаліся ад Зоські Верас пра Гальша Леўчыка, яна паказвала нам яго пісьмы і паштоўкі, а таксама шмат распавядала і пра Максіма Багдановіча. У час успамінаў пісьменніца нават праслязілася. „Было гэта ў Менску ў 1916 годзе, — згадала Зоська Верас. — У „Беларускай хатцы” на Захараўскай вуліцы, 18 у сталоўцы Таварыства помачы ахвярам вайны — кожны вечар збіраліся як сябры, так і працаўнікі Камітэта Таварыства, каб разам скаратаць вольны вечар, падзяліцца думкамі ды ўражаннямі перажытага дня. Новай тэмай нашай гутаркі быў прыезд у Менск Максіма Багдановіча. Трэба было падумаць загадзя, дзе ён будзе жыць. Перабіраючы розныя магчымасці, затры-

Верас Зоська

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Часопіс, які выдавала Зоська Верас

больш трывожыла яго бледнасць і бліскучая ад гарачкі вочы. Кашляў зусім мала. Пасля гарбаты сядзелі нядоўга. Трэба было змучанаму дарогай адпачыць. На кватэру Багдановіча адвялі Галубок і Фальскі. Дамовіліся, што Максім будзе сталаўца, як і мы ўсе, у сталоўцы, але будзе тут мець і снеданні, і вячэры. Мая маці ў той час была загадчыцай сталоўкі, і мы жылі тут на месцы. Так што мы з Максімам Багдановічам бачыліся па трэ разы на дзень, а вечары, як заўсёды, праводзілі разам з цэлай нашай грамадкай: Багдановіч, Фальскі, Галубок, часта Ядвігін Ш., я і іншыя нашы сябры і знаёмыя".

— А ці гулялі вы з Максімам Багдановічам па Менску? — запытаўся я ў Зоські Верас.

— Часта гулялі вечарамі па вулках Менску, — адказала Людвіка Антонаўна.

54

маліся на tym, што найлепш будзе наняць пакой у Змітрака Бядулі. І з Бядуляй хутка дамовіліся. Ён быў рады мець пад сваёй страхой такога госця. Нарэшце ў пачатку кастрычніка 1916 года Максім Багдановіч прыехаў у „Беларускую хатку”, дзе мы цэлай грамадой чакалі яго з нецярплівасцю. Сардэчны, сціплы і прости Максім Багдановіч адразу заваяваў агульную сімпатыю. Ужо ў канцы вечара здавалася, што ён даўно з намі, што ўсім блізкі і дарагі. Тым

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

— А ці цалаваліся з Максімам Багдановічам? — зноў дапытліва спытаўся ў яе.

Зоська Верас усміхнулася, а пасля адказала: „Не. Але я была б і не супраць, ды Максім Багдановіч быў шчыры і сур'ёзны хлопец. Ён ведаў, што хворы на сухоты, таму не хацеў, каб ад яго перадалася гэта хвароба камусьці іншаму”.

А пасля Людвіка Антонаўна раздавала аўтографы. Праўда, кніжак яе ў настаўнікаў не было, таму аўтографы яна ставіла ў сшыткі і блакноцікі. А калі я назваў сваё прозвішча, ад чаго мне было прыемна і здзівіла ўсіх прысутных, яна сказала: „А-а-а, Сяргейка, а я завочна ведаю цябе, чытала твае творы ў беларускай прэсе...”. Яна адчыніла шуфлядку, дастала адтуль сваю кніжачку „Каласкі” і падпісала: „Паважаному Сяргею Чыгрыну на памятку сустрэчы. Вільня. 24.09.1987 г. Зоська Верас”...

Пра Зоську Верас я згадаў невыпадкова. Справа ў tym, што дзяцінства яе цесна звязана з Беласточчынай. У сваёй аўтабіографіі яна згадвае: „Радзілася я 30 верасеня 1892 году ў мястэчку Мяджыбаж паміж двумя Бугамі-рэкамі Падольскай губерні Лятычаўскага павету, г.зн. на Украіне, у сям'і вайсковага. Бацька мой, Антон Сівіцкі, паходзіў з Гродна, маці, Мілія з Садоўскіх, з Сакольскага павету, дзе яе бацькі мелі невялікі фальварак Альхоўнікі. Ад наймалодшых гадоў кожнае лета я з маткай праводзіла ў Сакольшчыне, наведваючы часта і дзядоў у Гроднене. Хоць у дома гаварылі па-польску, бацька мой палякам сябе не лічыў. Лічыў сабе „літвіном”, у tym значэнні, як Адам Міцкевіч лічыў сваю бацькаўшчыну Літвой.

З улюблёнымі паэтамі бацькі А. Міцкевічам і У. Саркомляй я пазнаёмілася маючи 10 гадоў. Тады, помню, седзячы на сходках ганку, чытала „Пана Тадэвуша”. ...Паэзія, знаёмыства з прыродай, туга па роднай Гродзеншчыне... усё гэта ўзгадавалі ў маёй души бацькі. Маючи 9-10 гадоў, начала пісаць апавяданні і вершы... наіўныя, дзяцінныя. Першапачатковая бацькі вучылі мяне самі. Усяго, з музыкай уключна. Толькі ў 1904 годзе маці выехала са мной у Кіеў, дзе я паступіла

Верас Зоська  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Слонімскія настаўнікі ў гасцях у Зоські Верас. Вільня, 1978 г.

ў прыватную гандлёвую школу. Вось тады ўшколе зарадзілася ў мяне зацікаўленыне літаратурай і батанікай.

У 1906 годзе летам першы раз трапілі мне ў рукі „Наша Ніва”, „Дудка беларуская” і „Смык”. Насколькі яны мяне ўразілі і спадабаліся, відаць з таго, што ў клясовой працы з польскай мовы „Charakterystyka Litwy” я старалася выясніць розніцу між літвінамі і беларусамі і праводзіла як доказ асобнай беларускай мовы „Нашу Ніву”, „Дудку” і „Смык”. Разумеецца, зроблена гэта было па-дзіцячаму. А ўсё ж...

На жаль, навука ў гэтай школе, якая пакінула ў маёй пісіхіцы немалы след, нечакана абарвалася. У 1907 годзе ў лістападзе памёр раптоўна мой бацька. Аставацца надалей у Кіеве нам з маці не хацелася. Цягнула да сваіх. Я скончыла вясной 1908 годзе чацвёртую клясу і мы выехалі ў Гродзеншчыну. У 1909 годзе ў восені я стала на ту ю сцежку, па якой ішла праз ўсё дальнейшае жыццё. Менавіта ў восені 1909 году арганізаваўся „Гарадзенскі Гуртак Беларускай Моладзі”. Адразу на арганізацыйным сходзе мяне выбралі бібліятэкам гуртка. З гэтай прычыны завязалася карэспандэнцыя з Віленскай Беларускай Кнігарняй, рэдакцыяй „Наша Ніва”, суполкай „Загляненіе сонца і ў наша ваконца”, а паз-

Верас Зоська

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

ней і асабістасе знаёмства з віленскімі беларусамі.

У 1912 годзе я скончыла гімназію, а ў 1913 выехала ў Варшаву на 10-месячныя курсы „Агародніцтва, садаўніцтва і пчалірства”. Узяцца за даўжэйшую і саліднейшую навуку не пазваліла здароўе.

Яшчэ ў 1912-13 гадах я пачала складаць „Батанічны зельнік”, ставячы на першае месца назовы расылін у беларускай мове. Падчас вайны (першай сусьветнай) зельнік пропаў, але запісаныя назовы засталіся.

Скончыўшы курсы 1-га ліпня 1914 году, я атрымала пасьведчаныне „аб’яздовага інструктара” і мела намер адбыць яшчэ хоць бы аднагадовую практику. Але пачалася Першая сусьветная вайна. Выехаць нікуды не змагла і практику адбывала ў свайго дзеда, замілаванага садаўніка і пчаляра. Ён, паміж іншым, вучыўся пчалірства ў Варшаве ў пчаляра Лявіцкага, якога іменем названы рамовы вулей яго ж канструкцыі. У вольны час далей запісывала назовы расылін, да таго песні, загадкі, прыпеўкі.

У 1918 годзе пад восень вярнулася ў Горадзеншчыну. Пяць гадоў пражыла ў дзедаўскім фальварку (дзеда ўжо не было) Альхойніках...”.

...Пакуль настаўнікі размаўлялі з Людвікай Антонаўнай і разглядалі яе хатку-музей, мы з Лявонам Антонавічам абмяняліся адрасамі, пагутарылі пра жыццё ў Беларусі, пра наўнікі беларускай кнігарні.

Вяртаючыся ў Слонім, я вырашыў праз пэўны час зноў заўітаць да Зоські Верас. Але такой мажлівасці ўжо не было: у 1990 годзе нехта спаліў лясную хатку, а праз год не стала і яе гаспадыні.

2007

Гелда Іван

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## Гелда Іван

Беларускі вайсковы дзеяч. Нарадзіўся ў 1897 годзе на Сакольшчыне. Ваяваў супраць бальшавікоў у складзе арміі Станіслава Булак-Балаховіча. Быў сябрам Беларускай сялянска-работніцкай грамады, Беларускай незалежніцкай партыі, уваходзіў у склад Беларускай Цэнтральнай Рады, быў камандзірам дэсантнага батальёна „Дальвіц”, які ва Усходній Пруссіі рыхтаваўся да партызанскае дзеяйнасці на Беларусі ў канцы 1944 года.

У чэрвені 1945 года быў арыштаваны савецкімі чэкістамі і павешаны ў Беластоку на пачатку 1946 года.

## Беларускі вайсковец

Пра беларускага вайсковага дзеяча Івана Гелду я даведаўся ўпершыню ад Сяргея Ярша ў сярэдзіне 1990-х гадоў. Ён тады толькі распачынаў пошукі пра дзеячаў Беларускай незалежніцкай партыі (БНП). Мы разам працавалі ў „Газеце Слонімскай”, дзе ён сяды-тады друкаваў свае першыя вынікі пошукаў, якія пазней увайшлі ў ягоныя кнігі.

З даследавання ў Сяргея Ярша, а таксама іншых гісторыкаў да нас дайшлі звесткі, што Іван Гелда нарадзіўся на Сакольшчыне ў 1897 годзе. У 1919-1920 гадах ваяваў супраць бальшавікоў у складзе арміі генерала Станіслава Булак-Балаховіча. У міжваенны час Іван Гелда жыў на Беласточчыне, дзе прымаў непасрэдны ўдзел у беларускім нацыянальна-вызвольным руху. Быў актыўным сябрам Беларускай сялянска-рабочніцкай грамады, за што арыштоўваўся польскімі ўладамі.

На пачатку 1939 года Іван Гелда ўдзельнічаў у нелегальнай канферэнцыі грамадоўцаў у Баранавічах. Ратуючыся ад НКВД, восенню 1939 года ён перабіраецца на тэрыторыю Польшчы, якая ўжо была акупавана немцамі.

У ліпені 1941 года Іван Гелда вярнуўся ў Беласток. Тут уладковаваўся на працу рэферэнтам мясцовага Беларускага камітэта. У 1943 года ён організоўвае беларускія вайсковыя аддзелы для абароны насельніцтва ад савецкіх і польскіх партызан. У траўні 1944 года з групай вайскоўцаў Беластоцкага беларускага батальёна, Гелда быў арыштаваны гестапа за прыналежнасць да падпольнай БНП. Але ў чэрвені 1944 года яго вызываюць. Ён, як піша Сяргей Ёрш, аддае загад сваім жаўнерам і афіцэрам ісці ў Белавежскую пушчу з мэтай організацыі антысавецкай партызанкі. Частка вайскоўцаў Беластоцкага батальёна загад Івана Гелды выканала.

У канцы ліпеня 1944 года Іван Гелда быў ужо камандзірам дэсантнага батальёна „Дальвіц”, які ва Усходній Прусії

Гелда Іван

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Управа Беларускага аб'яднання ў Беластоку. Стаяць: крайні злева — Іван Гелда, крайні справа — Мікола Чарнеўскі. Сядзяць злева направа: Хвадар Ільяшэвіч (першы), Мікола Шчорс (трэці), Уладзімір Тамашык (пяты). 1940 г.

рыхтаваўся да партызанскай дзеяйнасці на Бацькаўшчыне. Ба́рыс Рагуля згадваў: „Я мала ведаў маёра Гелду. Ён быў даволі высокі, здаровы, тып афіцэра — просталінейны, праўдзівы, як што трэба сказаць. Любіў выконваць і даваць загады. Быў патрыёт, афіцэр” (С. Ёрш, „Вяртанье БНП”, Менск — Слонім 1998, с. 57). У 1945 годзе Іван Гелда быў уведзены ў склад Беларускай Цэнтральнай Рады. Удзельнічаў у нелегальнай канферэнцыі БНП у красавіку 1945 года ў Берліне. На прапанову грамадоўцаў перабрацца на Захад, Гелда адказаў: „Я хачу прысвяціць усё сваё жыццё збройнай барацьбе за вызваленне Беларусі”. У траўні 1945 года, калі батальён „Дальвіц” быў абкружаны чэшскімі партызанамі, маёр Гелда аддаў загад беларускім вайскоўцам скласці зброю. А ў чэрвені 1945 года яго арыштавалі чэкісты. Ён праходзіў па справе кіраўніцтва БНП. Па прысуду бальшавіцкага суда беларускі вайсковец быў павешаны ў Беластоку ў 1946 годзе.

2008

Геніюш Янка  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



## Геніюш Янка

Беларускі грамадскі дзеяч, палітык, доктар-венеролаг. Народзіўся 24 лютага 1902 года ў Крынках Сакольскага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Карлаў універсітэт у Празе. Актыўна ўдзельнічаў у беларускім эміграцыйным жыцці. Быў рэпрэсаваны. Пасля Варкуты вярнуўся і жыў з жонкай паэткай Ларысай Геніюш у Зэльве. Працаўваў доктарам у Зэльвенскай раённай паліклініцы. Памёр 19 лютага 1979 года ў Зэльве, дзе і пахаваны.

## Побач з паэткай

Пра беларускую паэтку Ларысу Геніуш у нас напісана даволі шмат. А вось пра Янку Геніуша, яе мужа, чамусьці нашы даследчыкі літаратуры і гісторыі згадвалі мала. А ў 2002 годзе яму споўнілася сто гадоў з дня нараджэння. Але аб гэтым юбілеі беларускага доктара, бібліяфіла, палітыка, мужа паэткі Ларысы Геніуш ніхто не ўспомніў ні ў Беларусі, ні на яго Радзіме — Беласточыне.

Па харкатару Іван Пятровіч быў розны — то спакойны, то занадта рэзкі і гарачы ў выказваннях, то чулліва-лагодны, то вясёлы. Але найперш да канца сваіх дзён ён быў і застаўся шчырым беларусам, патрыётам сваёй Бацькаўшчыны. Дый іншым Янка Геніуш быць не мог. Тым больш, што побач з ім, нягледзячы на ўсе пакуты, цяжкі і шматгадовыя ростані, была слынная паэтка Беларусі Ларыса Геніуш. Яны разам дзялілі свае гора і радасці, здзекі і хваляванні, трывогу і неспакой. На надмагільным помнічку ў Зэльве, які пры жыцці ставіла яму сама Ларыса Антонаўна (цяпер ім дваім творчая інтэлігенцыя Беларусі паставіла новы помнік на Зэльвенскіх могілках), былі выбіты такія радкі:

Па сонца асветы ўзлятаў, нібы птах,  
З палоскі сялянскае, вузкае.  
Адзін толькі ведаў у жыцці сваім шлях  
Пачэсны, цяжкі, беларускі.

Янка Геніуш нарадзіўся 24 лютага 1902 года ў Крынках на Беласточчыне. Дарэчы, у Крынках пачынаецца і ўвесь род Ларысы Геніуш, якая аб гэтым успамінае ў артыкуле „Крынкі” („Маладосць”, 1997, № 1): „Казаў мой дзед Павел, што некалі прыйшлі туды ў пушчу два браты Мікалай і Міхал, якія і залажылі Крынкі. Ад Мікалая пайшлі Міклашэвічы, а ад Міхала — Міхайлоўскія — два старыя, адвечныя роды ў Крынках”. І калі Ларыса Антонаўна Міклашэвіч выйшла замуж за Янку Геніуша, то запыталася жартам у яго: „А дзе ж ты нарадзіўся?” — „Гдзе? У Крынках!” — адказаў Янка. І сапраў-  
**62**

Геніюш Янка  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Янка і Ларыса Геніюшы

ды... дзе ж яшчэ можна нарадзіцца на Беласточчыне, як не ў славутых Крынках.

З Крынак шлях ляжаў у Прагу, куды Янка Геніюш прыехаў вучыцца. Ён паступіў у Пражскі ўніверсітэт, а пасля яго заканчэння атрымаў медыцынскую адукацию, стаў урачом-венеролагам. У тым жа 1935 годзе ў сям'і Геніюшаў нарадзіўся сын Юрка. Пабыўшы два гады дома, Ларыса з сынам пераезжала ў Прагу да Янкі.

Жыццё ў Празе было вельмі цікавым і разнастайным. Тут жылі дзеячы Беларускай Народнай Рэспублікі, беларускія спевакі, кампазітары, мастакі, пісьменнікі. З імі ўсімі быў знаёмы Янка Геніюш, з многімі шчыра сябраваў. А яшчэ ён быў актыўным сябрам пражскага камітэта Беларускай народнай самапомачы.

Падчас акупацыі Прагі нямецкімі войскамі, са слоў Барыса Сачанкі, Янка Геніюш, „як старшыня сходу, падпісаў тэлеграму Адольфу Гітлеру ад „шчырых беларусаў” (Барыс Сачанка, „Сняцца сны аб Беларусі”, Мінск 1990, с. 24). На самой справе ўсё адбылося інакш. Вось як пра гэта ўспамінае Ларыса Геніюш у сваёй „Споведзі”: „Ермачэнка зачы-

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

таў тэлеграму Гітлеру ад нашага Камітэту (Беларускай народнай самапомачы — С. Ч.). Мы пачалі пратэставаць, што Камітэт самапомачы — арганізацыя апалітычная, не мае права даваць такіх тэлеграмаў. Ага, перад гэтым прыйшоў муж (маецца на ўвазе Янка Геніюш — С. Ч.), які на дадатковы тэлефон Ермачэнкі спяшаўся сюды з працы. Яму не далі яшчэ ні сесці, ні апомніцца, як ужо „выбралі” яго старшынёю сходу, і Ермачэнка пачаў чытаць тэлеграму. Я нічога яшчэ ў гэтым не разумела, а муж збляеў — ён бачыў подлы й хітры „ход” Ермачэнка... Тэлеграму акрэсліў Ермачэнка як ад „беларусоў Празе” ці нейк гэтак. Напісалі пратакол сходу, але ніводзін з нас не падпісаў яго! Не падпісалі гэтага сведама... Самае тут цікавае тое, што хутка з кватэры Ермачэнкі згінуў архіў „Беларускага камітэту самапомачы ў Празе”. Ермачэнка, як заўсёды, усміхаўся... І вось гэты архіў апынуўся ў Мінску, і паводле яго нас судзілі. Толькі там была зроблена яшчэ адна подласць — на непадпісаным пратаколе ўсе нашы подпісы былі выведзены пад капроўку”... (Ларыса Геніюш, „Споведзь”, Мінск 1993, с. 43).

У 1943 годзе ўсё той жа Ермачэнка адправіў Янку Геніюша ў Беларусь, у прыватнасці, у Слонім на лекарскую працу. Нядайна Алег Лойка расказаў мне адзін цікавы эпізод з жыцця Янкі Геніюша ў акупаваным немцамі Слоніме: „Падчас акупацыі ў 1943-1944 гадах мой бацька быў намеснікам слонімскага гебітартца (слонімскага райздрава), а гебіткамісаратаўцам быў не хто іншы, як дзядзька Янка, спадар Іван Пятровіч Геніюш. Толькі па рэцэптах за подпісам майго бацькі выдаваліся ў слонімской аптэцы лякарствы. Тыя лекі ішлі да партызанаў, і спадар Геніюш не мог таго не ведаць. А яшчэ Іван Пятровіч стаў героем у вачах майго бацькі, калі ён не ўскінуў руку дзеля прывітання слонімскага гебіткамісара Эрэна, п'ючи піва пры рэстараннай стойцы, калі ў рэстаран зайшоў Эрэн. Эрэн зрабіў на тое заўвагу, на якую дзядзька Янка зрэагаваў імгненна: „А хто тут гаспадар, мы ці вы?!” Праз некалькі дзён слонімскі арцтгэбіт узнічальваў ужо не Геніюш: Эрэн прагнаў яго ў Баранавічы. Іншай меры пака-

Геніюш Янка  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Янка Геніюш з сабакам Ал'май

рання Эрэн не дабіўся, бо за Геніюшам стаяла слава тых, хто падпісаў з Прагі ліст самому Гітлеру...”.

Пасля вайны ў 1948 годзе Янка і Ларыса Геніюшы былі незаконна пазбаўлены чэшскага грамадзянства і з Прагі іх вывезлі ў Беларусь. А праз год асужданы Вярхоўным судом Беларусі на 25 гадоў няволі.

У 1956 годзе Геніюшы былі датэрмінова вызвалены і вярнуліся ў Зэльву, дзе пасяліліся ў хаце бацькоў Янкі па вуліцы Савецкай, 7а. Сам Іван Пятровіч уладкаваўся працаваць доктарам у мясцовай зэльвенскай бальніцы. У іх хаце часта гасцілі Уладзімір Каараткевіч, Алег Лойка, Данута Бічэль, Юрка Голуб, Алесь Траяноўскі, Мікола Канаш і многія іншыя пісьменнікі і сябры. Па-рознаму яны адносіліся да Івана Пятровіча, які пасля сталінскіх лагераў ненавідзеў бальшавікоў і савецкую ўладу, а яшчэ мацней любіў Беларусь і ўсё жыццё мараву аб яе незалежнасці.

У 1963 годзе сям'ю Геніюшаў у Зэльве наведалі на новым „Масквічы” Уладзімір Калеснік, Янка Брыль і Уладзімір Ка-

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

раткевіч. Пра сустрэчу ў доме Геніушаў і асабіста пра Янку Пятровіча Уладзімір Калеснік пакінуў успамін у сваёй кнізе „Усё чалавече” (Мінск 1993, с. 74-75): „Гэта быў задзірысты інтэлігент, прывыклы да асабістага суверэнітэту пад парасонам чэхаславацкай канстытуцыі, дзе пражыў добрыя два дзесяткі гадоў. Любіў ён дражніцца з субяднікамі, пазіравучы на іх зверху. Свой арышт пасля вайны і ссылку ў Сібір Іван Пятровіч лічыў гвалтам над асобай, парушэннем грамадзянскіх свабод, а ўласныя палітычныя акцыі, якія і ў Еўропе падлягалі крымінальнай, а не маральнай ацэнцы, таксама называў сваёй асабістай справай. Ён заяўляў, што Захоўня Беларусь была вызвалена не ў верасні 1939 года, а ў чэрвені 1941 года. Так ён апраўдваў свой удзел у арганізацыі ганебна вядомага звароту беларускай эміграцыі ў Чэхаславакіі да Гітлера, — падзякі за акупацыю Маравіі і Беларусі вермахтам. Не адчуваў Іван Пятровіч і скрухі за тое, што прыехаў у час акупацыі ў Беларусь у афіцэрскім мундзіры вермахта як вайсковы ўрач. Адным словам, мы пераканаліся ў ходзе спрэчак, што наш размоўца прыпісвае сабе тую абсалютную непагрэшнасць, якою касцёл надзяляе папу рымскага ды і то ў моманты, калі той выступае ex katedra, гэта значыць, афіцыйна, урачыста. Іван Пятровіч сам сабе прысвоіў непамыльнасць і на ўсе выпадкі і ва ўсім. Спрачацца з ім было бессэнсоўна, і Брыль першы, а мы за ім, перайшоў да ігнаравання гаспадаровых задзірыстых выпадкаў. Застаўшыся без апанентаў, Іван Пятровіч перайшоў ад палітыкі да паэзіі і выказаў добрую памятлівасць, знаёмства са зборнікамі беларускіх паэтаў, якія купляў ці не ўсе падрад. Ён меў памяць і на імёны, і на хлёсткія слова, на парадоксы, аксюмараны, гіпербалы. Не дзвіўся я пазней, даведаўшыся, што нашпігаванаму палітыкай і лірыкай урачу не ставала часу, а мо нават і ахвоты на медыцыну. Гаворка пра паэзію зняла нашу некантактнасць, да гутаркі падключылася Ларыса Антонаўна, і мы шчыра пагутарылі пра літаратурныя клопаты-спадзяванні. Паэтка аказалася менш ідэалагічна закамплексаванай, чым яе муж...”.

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

Гэта ўсё ж суб'ектыўная думка Уладзіміра Калесніка пра Янку Геніюша. Ды і не так часта ён з ім сустракаўся, гутарыў, спрачаўся. Больш шчыра пра Янку Геніюша расказаў у пісьме да мяне яго сябра са Жлобіна Мікола Канаш. Спадар Канаш вельмі часта наведваў Геніюшаў у Зэльве. І ўспомніць пра Янку яму было што: „Іван Пятровіч вельмі любіў беларускія кніжкі, сам шмат купляў, а таксама прасіў сяброў з другіх гарадоў. Калі я яшчэ жыў у Комі АССР, пасля лагераў, ён мне ў кніжнай лаўцы ў Зэльве падпісаўся на „Беларускую савецкую энцыклапедию” і калі паступалі першыя тамы, дасылаў мне. Ён трymаў заўсёды сабаку, які быў прывязаны на ланцуг і ноччу бегаў ад ганку да хлява па нацягнутым дроце. Вельмі шкадаваў, калі не стала аўчаркі Альмы, якая была першым дэгустатаром цукерак, малочных прадуктаў, якія прыносялі суседзі. Усё гэта і стала прычынай смерці Альмы”.

Іван Пятровіч працаваў лекарам у Зэльвенскай раённай паліклініцы, калі вярнуўся з Варкуты ў 1956 годзе. У яго ка-біненце вісеў партрэт Францішка Скарыны, таму некаторыя хворыя пыталіся ў яго: „Хто гэта?”. З усімі жыхарамі Зэльвы Янка Геніюш размаўляў толькі па-беларуску. Часам чуў, як хворыя, перш, чым трапіць на прыём да яго, казалі: „З лекарам гаварэце толькі па-беларуску, бо не дасць асвабаждзення”. Тых, хто казаў яму „здравствуйте”, Янка не чуў, а рабіўся глухім і нічога не казаў. А калі казалі яму „добра дзень”, ён здýмаў з галавы каплюш і шчыра вітаўся. Іван Пятровіч быў вопытны доктар-практык. Ён добра разбіраўся ў неўрапагії, сексалогіі, венерычных хваробах, быў нядрэнны хірург і тэрапеўт, ведаў лекавыя травы. Зэльвенцы яго моцна любілі і цанілі...”.

19 лютага 1979 года Янкі Геніюша не стала. Ларыса Геніюш з вялікім болем у сэрцы напісала тады:

*Апошні дотык рук на твары чую,  
Тваіх знямоглыx, цяжка схвараваных,  
Апошні раз мой муж мяне цалуе,  
З невысказанным да канца каханнем.  
Залегла грозна цішыня ў хаце,*

Геніуш Янка


**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

Не вымавіць таго, што чуе сэрца.  
Хвораму целу з ложка не падняцца,  
Няўмольна смерць суровая крадзецца  
Як воск ад свечкі, памаленьку тае  
Малы агеньчык, ужо амаль не свеціць,  
Смерць, быццам злодзей моўчкі падступае,  
Што ж, усё яшчэ смяротнае на свеце...  
О, колікі раз я на тваіх далонях,  
Въплаквала свой горкі боль да рання,  
Як затрымаць жыццё тваё мне сёння,  
Усё не дасказана яшчэ, не дакахана.  
Не адлятай у нязнаную дарогу,  
Не пакідай, каб сэрца не балела,  
Здаецца мне, што дзён гэтых нямнога,  
Пражытых разам мігам праляцела...  
Прайшлі гады, а для мяне хвіліны,  
Супольных мараў, сноў аб Беларусі,  
У нас дзве душы, а шлях наш быў адзіны,  
Як цяпер сама я застануся?

Сапраўды, шлях у Янкі Геніуша быў адзін — гэта шлях да Беларусі. Ён любіў Беларусь па-свойму шчыра, як любілі ўсе тысячы ягоных сяброў і равеснікаў. Дарэчы, пра многіх наш зямляк напісаў цікавыя ўспаміны. На жаль, яны раскіданы па прыватных і розных іншых архівах свету.

2003

**Гершун Аляксандр  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Гершун Аляксандр**

Беларускі і рускі вучоны, фізік і оптык. Нарадзіўся 29 кастрычніка 1868 года ў Саколцы Падляшскага ваяводства. Скончыў фізіка-матэматычны факультэт Пецярбургскага ўніверсітета. Даследаваў фізіку, оптыку, фатаграфію і электратэхніку. Удасканаліў прыборы для даследавання аптычнага шкла, а таксама артылерыйскія аптычныя панарамы. Памёр у Пецярбургу 8 чэрвеня 1915 года.

## Фізік з Саколкі

Выдатны беларускі і рускі фізік і оптык Аляксандар Гершун нарадзіўся ў 1868 годзе ў горадзе Саколка. Бацька яго быў доктарам у Саколцы, вельмі адукаваным чалавекам. Таму ён вельмі хацеў, каб і сын атрымаў таксама добрую адукцыю. Дзіцячыя гады Аляксандра праішлі ў Вільні, дзе яго бацька — Леў Якаўлевіч Гершун (1836-1897) — быў галоўным лекарам гарадской яўрэйскай бальніцы (у 1873-1897 гадах). Ён адправіў Аляксандра на вучобу ў Віленскую гімназію, дзе юнак сур'ёзна вывучаў замежныя мовы і матэматыку. Пасля заканчэння гімназіі, Аляксандар Гершун працягвае вучобу ў Пецярбургскім універсітэце на фізіка-матэматычным факультэце. Падчас вучобы ў Пецярбургу Аляксандар Гершун займаўся рэпетытарствам, пісаў навуковыя артыкулы для тэхнічнага часопіса „Электричество”. Для гэтага выдання ён нават перакладаў тэксты з замежных навуковых часопісаў, а пасля заканчэння ўніверсітэта ў 1891 годзе, стаў сакратаром рэдакцыі гэтага часопіса. Працуе не толькі ў часопісе „Электричество”, але і на кафедры фізікі ў родным універсітэце. Тут ён грунтоўна зацікавіўся проблемамі вытворчасці аптычнага шкла. Менавіта гэтае зацікаўленне і стала асновай усяго ягонага жыцця. Праз два гады Аляксандар Гершун пакідае часопіс „Электричество” і ўшчыльную супрацоўнічае з прафесарам фізікі Фёдарам Петрушэўскім, які ўзначальваў фізічны аддзел „Энцыклапедычнага слоўніка” Бракгаўза і Эфрона. Для гэтага слоўніка, а таксама для часопіса „Электричество” (не парывае з ім сувязі) піша навуковыя артыкулы па фізіцы, оптыцы, фатаграфіі і электратэхніцы. Да рэчы, яшчэ студэнтам Аляксандар Гершун напісаў сур'ёзную працу „Крытычны разбор даследавання пытання аб тэмпературы найбольшай шчыльнасці вады і водных раствороў”. Менавіта гэтая праца стала пачаткам ягонай навуковай дзейнасці. Прачытаўшы яе, пецярбургскі прафесар Іван Боргман адзначыў здольнасць маладога Гершуна хутка працеваць,

**Гершун Аляксандр**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

сістэматаўзаваць багаты, фактычны матэрыял і супастаўляць яго з раней напісанымі.

Аптычнае шкло, як лічыў наш зямляк, павінна ўдасканалівацца. Гэта ён даказаў у 1894 годзе на адным з пасяджэнняў Рускага тэхнічнага таварыства, дзе выступіў з дакладам на тэму „Аб прыборы для даследавання якасці аптычнага шкла”. Але перад тым, як выступіць з дакладам, наш зямляк прадэманстраваў прыбор уласнай канструкцыі. Присутнім і даклад, і прыбор спадабаліся. Праз год А. Гершун наведвае Германію, а вярнуўшыся адтуль, піша і выступае на пасяджэннях з дакладам „Аб аптычных заводах Шота і Цэйса ў Іене”.

У час руска-японской вайны выявілася, што расійская армія слаба забяспечана оптыкай. Выпраўленне гэтай памылкі практична лягло на плечы Аляксандра Гершуна. Пад яго непасрэдным кіраўніцтвам на Аляксандрыйскім заводзе пачаўся выпуск артылерыйскіх аптычных панарам, дасканаласць якіх пацвердзіла нават аўтарытэтная камісія. А ў 1914 годзе ў Пецярбургу пад кіраўніцтвам Аляксандра Гершуна быў пабудаваны оптыка-механічны завод. Адначасова працавала і майстэрня Абухаўскага завода, дзе рамантавалі дальнамеры розных сістэм, якія тады знаходзіліся на ўзбраенні ў расійскай арміі. І ўсё гэта кантралівалася фізікам і оптыкам з Саколкі прафесарам Аляксандрам Гершунам.

Наш зямляк працаваў вельмі многа. А 26 мая 1915 года ў яго адбыўся сардэчны прыступ, які каштаваў таленавітаму ініцыятару рускага аптычнага ваеннага прыборабудавання



Аляксандр Гершун

**Гершун Аляксандар  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**




Андрэй — сын Аляксандра Гершуна

жыццё. Праўда, справа Аляксандра Гершуна не памерла. Да яе спрычыніўся ягоны сын Андрэй Гершун — адзін з найбольш вялікіх святлотэхнікаў і фотаметрыстаў, заснавальнік навуковай школы ў галіне гідраоптыкі. Ён закончыў фізіка-матэматычны факультэт Ленінградскага ўніверсітэта (1924). Працаваў лабарантам, навуковым супрацоўнікам, начальнікам лабаратарыі Дзяржаўнага рускага аптычнага інстытута (1920-1952). У 1937 годзе абараніў доктарскую дысертацыю, быў прафесарам па спецыяльнасці святлотэхніка (1937). Напісаў больш за 90 навуковых прац. У асноўным гэта ў галіне святлотэхнікі (штучныя і натуральныя асвятленні, святломаскіроўка, маячныя сістэмы), тэарэтычнай фотаметрыі (святлавое поле, распаўсюджванне святла ў паглынаючым святлорассейваючым наваколлі, фотаметрычны інварыянт, тэрміналогія), гідраоптыкі (даследаванні марскіх вод, бачнасць у вадзе, маскіроўка караблёў, прыборабудаванне). Андрэй Гершун (1903-1952) быў узнагароджаны ордэнамі і медалямі СССР, двойчы атрымліваў Сталінскую прэмію другой ступені.

2002

**Грабінскі Баляслаў**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Грабінскі Баляслаў**

Палітык, грамадскі дзеяч, беларускі актывіст на эміграцыі, доктар-дантыст. Нарадзіўся 3 жніўня 1899 года ў вёсцы Урачыншчына Сакольскага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Віленскі ўніверсітэт. Падчас Другой сусветнай вайны быў старшинёй Беларускага нацыянальнага камітэта ў Вільні. З 1944 года жыў у ЗША, быў фундатарам розных беларускіх праектаў. Памёр 20 жніўня 1991 года ў Лонгвудзе (Фларыда, ЗША).

## Яркая постаць

Баляслаў Грабінскі пражыў доўгае жыццё. Было яно дужа нялёткім, але цікавым. Цікавым, шчырым і апантаным беларусам быў і сам Баляслаў Грабінскі — доктар-дантыст па спецыяльнасці. Але адной медыцынскай прафесіі наш зямляк не абмяжоўваўся. Ён — адна з яркіх постацяў беларускай Вільні 30-40-х гадоў ХХ стагоддзя. Наш зямляк быў старшынёю партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя, старшынёй Нацыянальнага камітэта ў Захадній Беларусі, актыўным грамадска-палітычным дзеячам на эміграцыі.

Нарадзіўся Баляслаў Грабінскі 3 жніўня 1899 года ў вёсцы Урачыншчына Сакольскага павета. „Гаспадаром хаты, дзе я радзіўся, быў бацька маёй маткі Мацей Станкевіч. Мой бацька прыйшоў у прымічы з суседняе парофіі — з вёскі Грымячкі”, — згадвае ў сваіх успамінах Баляслаў Грабінскі. Да рэчы, успаміны яго друкаваліся ў мінскім часопісе „ARCHÉ” (2000, № 5). Рукапіс гэтых успамінаў знаходзіцца цяпер у архіве БІНІМу ў Нью-Йорку. Баляслаў Грабінскі іх пачаў пісаць 3 жніўня 1979 года, калі яму ўжо было 80 гадоў.

Успаміны Баляслава Грабінскага вельмі шчырыя. Пра дзеда Мацея Станкевіча ён згадвае, што „дзед — відавочна, хадзеўшы скампэнсаваць сваё невуцтва, а ня маючы свайго сына, каб паслаць у школу, — меў мяне, унука, першага па лініі да шкаленыня, бо ж толькі хлапцоў пасылалі тады ў школу. Калі ў вёсцы паказваўся хто-небудзь адзеты па-мястоваму, ён стараўся запрасіць на пачастунак. І ня мела розыніцы, ці то быў ксёндз, ці каморнік, ці аб'езчык, ці нават „цыцылісты” (маецца на ўвазе сацыяліст — С. Ч.) зь Беластоку, ставіў самавар, даваў на стол што меў найлепшае: копчаную ялаўцом шынку ці кілбасу, сыр, мёд, канфітуры. Апрача таго, хата Мацея Станкевіча была месцам начлегу ўсім, хто меў патрэбу пераначаваць у вёсцы... Таксама мой дзед меў звычай пазычаць гроши суседзям з ваколіцы. Пазычаў на вэк-салі й ня браў працэнтаў...”.

**Грабінскі Баляслаў**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

Пра бацьку і маці аўтар успамінаў згадвае наступнае: „Бацька мой, Франак, быў уроджаным прыроднікам. Хаця ніколі ён не наведваў школы, але меў асаблівы талент назіральніка й чула ўспрымаў праявы натуры. Ведаў ён, як называць кожнае зельле, кожную найдрабнейшую кветачку. Знаў ён таксама й птушыны съвет: ведаў, як бакас, летучы з выраю, бэчаў; дзе было над Бобраю гнядзо чаплі; як паводзілі жураўлі на балотах; як улажыць барану на таполі для буславага гнязда, і любіў часта гаварыць пра птушак... Фізічна мой бацька належаў больш да скандынаўскага тыпу, чым да славянскага. Быў ён вышэй сярэдняга росту зь съветлымі валасамі й блакітнымі вачыма. Маці мая была малога росту зь цямнейшымі валасамі, належала да тыпу, які антрапалёгі называюць другім съветлым тыпам Эўропы. Зрадзіла маці ўсіх дзяцей дзесяцёра, але выгадавалася нас толькі пяць...”.

З вялікай павагай і дакладнасцю Баляслаў Грабінскі апісвае сваю вёску Урачыншчыну, назоў якой звязаны з тапанімікай пушчы. „У пушчы былі ўрочышчы (урочыскі), багны, пакосныя прагаліны, дубіны, грабіны, альшыны, ляшчыны й г.д. Адсюль і назовы Багнэ, Ольша, Пакосна, Ляшчане. Прыкладам, калёнія паміж лесам і маёй вёскаю звалася Ўрочыска Пакосна... Урачыншчына была малою вёскаю — 17 хатаў, каля 120 жывых душ...”, — згадвае аўтар.

У 80-гадовага аўтара ўспамінаў, калі яны пісаліся, захавалася добрая памяць, бо ён вельмі падрабязна ў сваіх успамінах згадвае родную вёску, кожнага яе гаспадара, які меў „запасныя сохі, выцесаныя з дубовага або бярозавага камялька”, згадвае кожнае ўзвышша, вуліцу, хаты, гародчыкі, дзе вяскоўцы саджалаць табаку, бо да першае сусветнае вайны не было забаронена гадаваць сваю табаку, як піша аўтар.

Адзін з раздзелаў успамінаў называецца „Мова”, дзе аўтар паранавае гаворкі вёсак. „Каб парананць шкацёўскую гаворку з запушчанскаю, — піша Баляслаў Грабінскі, — даюць такі прыклад: А ў сенцах на млынцы стаіць вада ў вядзерцы, вазьмі пітунец і нажалопкайся. У запушчан гэты сказ будзе гучаць так: У сенях на журнах стаіць вада ў вядру, вазьмі кубак і напійся”.

**Грабінскі Баляслаў**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

З гумарам чытаецца ва ўспамінах згадка пра суседзяў Кундзейчаў (Кундзевічаў). Вінцук Кундзейч любіў парнаграфічныя песенкі і выказы. Можа нават ён іх сам і выдумляў. Асабліва іх любілі слухаць дзеці і падросткі. Вось як гучыць адна яго мініяцюра:

*Сідар, Сідар-макаўёр  
На дарозі бабу цёр:  
Цо паверне — баба перне,  
Цо пацісне — баба дрысне.*

А бацька гэтага Вінцука наогул быў чалавек дзіўны. „Аднойчы, — успамінае Баляслаў Грабінскі, — ён муштраваў каня й накруціў павадок на вялікі палец левае руکі. Конь гвалтоўна шарпнуў (тузануўся) і сарваў скuru з пальца. Убачыўшы, што засталіся толькі косьці, нядоўга думаючы, ён палажыў руку на калодку й адсёк сякераю два чалонкі (фаянгі). Пасьля заўсёды прыціскаў табаку ў люльцы абрубкам вялікага пальца. Гаворачы, ён часта паўтараў быў, таму ў вёсцы яго празвалі Быб”.

Вельмі прыгожа наш зямляк апісвае святы, якія адзначала яго вёска. Найперш, гэта Вялікдзень. Асабліва на Вялікдзень цешыліся дзеці. У гэты дзень яны разам з дарослымі маглі „зубіць яйкі, ды качаць яйкі з гары”.

Другая частка ўспамінаў Баляслава Грабінскага прысвячана адукцыі. Ён успамінае тыя навучальныя ўстановы, дзе вучыўся, а таксама сяброў і людзей, якія былі з ім побач. Спачатку хадзіў дзве зімы да хатняга дырэктара. А восенню 1907 года дзед аўтара ўспамінаў завёз яго ў Дуброву ў трохкласнае прыхадское вучылішча, дзе настаўнікам быў нехта Чаквін. Але настаўнік не хацеў прымаць, бо было ўжо позна. Але дзед сказаў яму, што „я вучыўся арытметыкі й магу ўжо распісацца, згадзіўся прыніѧць в первое отделение ў первую клясу”. Вось гэтак пачаўся першы трохгадовы школьнны перыяд Баляслава Грабінскага ў Дуброве. Менавіта тут аднойчы ён пачаў ад маладога настаўніка Краўцэвіча (імя не памятае) наступнае: „Вы ані рускія, ані польскія, а ўсе вы беларусы”. „Гэта быў першы раз, калі я пачаў назоў беларусы.

## Грабінскі Баляслаў З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

Быў я тагды ў веку 9 гадоў і з кніжак ведаў Расею й пра Польшчу, але ніколі ня чуў пра Беларусь. Аднак жа застаўся мне ў памяці сказ настаўніка, і два гады пазней я ўжо ўсьведаміўся, калі мой сваяк завёў мяне ў Горадні ў Гарадзенскі Гуртак Беларускай Моладзі. Краўцэвіч быў у Дуброве толькі адзін год. Летам перад пачаткам заняткаў у наступным годзе прыехала паліцыя з Саколкі й забрала яго. Пасля, калі я даведаўся аб існаваныні ў тым часе Беларускае Сацыялістычнае Грамады (БСГ) і Згуртаваньня Беларускіх Настаўнікаў, зразумеў, што Краўцэвіч быў сябрам гэтых організацыяў”, — успамінае Баляслаў Грабінскі.

Цікавыя звесткі ў сваіх успамінах пакінуў аўтар пра Гарадзенскую гімназію, дзе вучыўся. Яна была „адной з найбагатшых школаў у Расейскай імпэрыі”. Там тады вучыліся Язэп Лявіцкі, Янка Ляўковіч, Адам Бычкоўскі, Антон Доха, Адольф Зянюк — усе родам з Беласточчыны, усе добра вучыліся і, вядома ж, пра ўсіх трэба сёння шукаць звесткі і пісаць кнігі.

Прайшоўшы першыя ступені вучобы, наш зямляк паступіў і скончыў Віленскі ўніверсітэт. Пасля заканчэння Віленскага ўніверсітэта, Баляслаў Грабінскі працаваў доктарам-дантыстам, а таксама асістэнтам кафедры анатоміі медыцынскага факультэта ўніверсітэта. Матэрыяльна быў нядрэнна забяспечаны, таму шмат дапамагаў беларускім організацыям, найперш Беларускаму навуковаму таварыству, дзе быў намеснікам старшыні гэтага Таварыства. Шмат наш зямляк дапамагаў Беларускаму музею імя Івана Луцкевіча, фундаваў некаторыя беларускія выданні.

Менавіта ў Вільні пачалася яго самая актыўная дзеяйнасць на беларускай ніве. Падчас нямецкай акупацыі Баляслава Грабінскага абіраюць старшынёй Беларускага нацыянальнага камітэта ў Вільні. Гэта было 20 жніўня 1942 года. Па іншых звестках, як піша Юрый Туронак „на пачатку ліпеня 1941 года, дзяячу юніонам Уладзіслава Казлоўскага, дзеяча беларускага нацыянал-сацыялістычнага руху, нямецкія вайсковыя ўлады дазволілі аднавіць працу Беларускага нацыянальнага камітэту, зачыненага ў 1938 г. віленскім

## Грабінскі Баляслau З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

ваяводам. Паводле рапарту нямецкай службы бясьпекі, Камітэт павінен быў утварыць процівагу для „надта актыўнага літоўскага руху”. Неўзабаве адбыўся ўстаноўчы сход з удзелам больш чым 60 мясцовых дзеячаў, на якім было абранае кіраўніцтва БНК. Старшынёй быў абраны Вацлаў Іваноўскі, яго намеснікамі — Язэп Малецкі і Баляслаў Грабінскі...” (Юры Туранак, „Мадэрная гісторыя Беларусі”, Вільня 2006, с. 231).

16 верасня 1943 года Баляслава Грабінскага арыштоўваюць літоўцы і ссылаюць у канцлагер Правянішкі. Цудам ён пазбегнуў смерці. Вось што пісаў Язэп Малецкі ў сваёй кнізе „Пад знакам Пагоні” (Таронта 1976, с. 87): „З арыштаваных палавіну лятивісы расстралялі ў ямах на Панаражах, дзе яны забівалі ўжо жыдоў. Другую ж палову вывезылі ў лес на цяжкую працу. Там др. Грабінскі з праф. Вільчынскім спушчалі з пня тоўстыя сосны... Мы злажылі зразу ў гэбітскамісара гораду востры пратэст супроть самаволі лятивісаў. У хуткім часе др. Грабінскі й др. Грынкевіч былі звольненыя”.


Летам 1944 года Баляслава Грабінскі назаўсёды пакінуў Бацькаўшчыну і выехаў далёка на Захад. Ён жыў у Чыкага, а калі пайшоў на пенсію ў 1974 годзе, пераехаў у Фларыду (ЗША). За пяць гадоў сам пабудаваў сабе дом. І памёр ва ўзросце 92 гады.

На эміграцыі наш зямляк шмат працаваў, прымаў самы актыўны ўдзел у беларускіх справах. Ён быў сябрам Беларускай Народнай Рэспублікі, Беларускага Інстытута Навукі і Мастацтва, Беларуска-Амерыканскага згуртавання. Часта друкаваўся на старонках часопіса беларускіх медыкаў на чужыне „Медычная думка”, у газеце „Беларус”. Апублікаў успаміны пра Станіслава Грынкевіча, пра апошні год жыцця Францішка Аляхновіча і шэраг іншых матэрыялаў.

2007

Грынкевіч Станіслаў (малодшы)

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## Грынкевіч Станіслаў (малодшы)

Беларускі доктар і грамадскі дзеяч. Нарадзіўся 23 лютага 1913 года на Сакольшчыне Падляшскага ваяводства. Меў вышэйшую медыцынскую адукацыю. Прымаў актыўны ўдзел у беларускім жыцці ў ЗША. Памёр 18 красавіка 1966 года ў ЗША.

# Маленькая згадка пра Станіслава Грынкевіча (малодшага)

У прадмове да кнігі „Вяртанне да сваіх” (Беласток 1999) я пісаў аб tym, што Заходняя Беларусь мела двух Станіславаў Грынкевічаў. Абодва былі медыкамі і паходзілі з Сакольшчыны. Малодшы Станіслаў Грынкевіч быў пляменнікам старэйшага Грынкевіча, якога органы НКВД расстралялі ў 1945 годзе пад Магілёвам.

Вядома, старэйшы Станіслаў Грынкевіч быў яшчэ выдатным літаратаром і грамадскім дзеячам. А малодшы Грынкевіч сваё жыццё звязаў толькі з медыцынай, ён працаваў у адной з клінік Кліўленда, што ў ЗША.

Нарадзіўся Станіслаў Грынкевіч 23 лютага 1913 года. Атрымаў вышэйшую медыцынскую адукацыю. Жывучы на эміграцыі, Станіслаў быў шчырым беларусам, веруючым каталіком. Ён прымаў актыўны ўдзел у беларускім жыцці ў ЗША, меў адкрытыя характар, быў добрым аратаром і заўсёды абараняў беларусаў.

Раптоўная смерць (памёр 18 красавіка 1966 года) была проста нечаканасцю для ўсіх беларусаў ЗША, Канады і Англіі. Прэзідэнт БНР Мікола Абрамчык у сваім развітанні пісаў: „Вестка аб смерці доктара Станіслава Грынкевіча мянен ашаламіла сваёй неспадзянкасцю, што не магу ўраўнаважыць сваіх думак, пішучы гэтыя слова апошняга развітання з ім”. А айцец Пётр Татарыновіч на старонках часопіса „Znič” (1966 год) казаў: „З вялікай радасцю ды трапнасцю Станіслаў Грынкевіч выклікаў у сваім асяроддзі павагу ды да-вер да беларускіх духоўных дзеячаў”.

Сапраўды, Станіслаў Грынкевіч (малодшы) не раз браў на сябе адказнасць за справу, за розныя сустрэчы, за організацыю беларускіх фэстаў...

**Грынкевіч Станіслау (малодшы)**

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

Гэтая маленькая згадка пра яго няхай папоўніць геаграфію пошукаў пра ўсіх беларускіх Грынкевічаў. Тым больш што дзесяці пражываюць троє ягоных сыноў, некалькі ўнукаў і праўнукаў. А раптам — хтосьці з іх адгукнецца.

2003

**Грынкевіч Станіслаў (старэйшы)**

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Грынкевіч Станіслаў (старэйшы)**

Беларускі грамадска-палітычны і культурны дзеяч, доктар, літаратар. Нарадзіўся 2 лютага 1902 года ў вёсцы Новы Двор Сакольскага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў медыцынскі факультэт Познаньскага ўніверсітэта. У 1931-1936 гадах быў віцэ-старшынёй ЦК Беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Падчас Другой сусветнай вайны ўдзельнічаў у рабоце віленскага Беларускага нацыянальнага камітэта. Напісаў і выдаў кнігі „Аб тэатры” (1927), „Царква. Помста. Вязыніца” (1928), „Капля вады” (1927), „Народ” (1927) і іншыя. У 1944 годзе арыштаваны органамі НКВД і расстрэляны 25 ліпеня 1945 года пад Магілёвам.

## Беларускі доктар і палітык

Калі пачалася Першая сусветная вайна, Станіслаў Грынкевіч, разам са сваім стрыечным дзядзькам выехаў у Смаленскую губерню. Там закончыў сэм класаў, а праз пэўны час зноў вярнуўся ў родную вёску Новы Двор на Сакольшчыну, дзе пачаў рыхтавацца да паступлення ва ўніверсітэт. Здаўшы паспяхова экзамены, Станіслаў Грынкевіч паступіў у Віленскі медыцынскі ўніверсітэт. Але па сямейных абставінах закончыў яго ў Познані. Да 1935 года працаваў у медыцынскай клініцы, пасля — у псіхіяtryчнай бальніцы ў Харошчы каля Беластока. Працаваў таксама ардынатарам аддэла нервовых хвароб, адначасова вёў лабараторныя доследы і пісаў пра іх працы. Займаўся і перакладыцкай дзейнасцю: перакладаў на беларускую мову медыцынскія працы з іншых моў, а таксама рэлігійныя творы. У гэты час ён рэгіструе шлюб з лекаркай стаматалогіі, полькай па нацыянальнасці. У сваім шчаслівым жыцці яны мелі двух сыноў і дзвюх дачок. Жонка Ядвіга Грынкевіч, як і яе муж Станіслаў, апрацоўвала лекарскія пады па-беларуску і нават сама пісала артыкулы на медыцынскія тэмы. У Вільні выходзяць іх сумесныя кнігі „Рады хворым і здаровым” (1935), „Алкагалізм” (1938), „Умовы і загады, неабходныя для здароўя” (1939) і іншыя.

У пачатку 1927 года Станіслаў Грынкевіч з сям'ёй пераехаў у Вільню. Тут уладкаваўся на працу ў першую Віленскую паліклініку. Меў свой дом, агарод, сад. Адсюль пісаў артыкулы ў розныя беларускія часопісы. Яны з'яўляліся ў „Студэнцкай думцы”, „Крыніцы”, „Заранцы”, „Калосьсях” і ў іншых выданнях. Ён любіў ездзіць па беларускіх вёсках, сустракацца з людзьмі, якім чытаў папулярныя лекцыі па гігіене, медыцыне і гісторыі. У 1936 годзе Станіслаў Грынкевіч выдаў брашуру „Асьвета”. На жаль, польская паліцыя яе канфіскавала, аўтар адсядзеў два тыдні за кратамі і атрымаў штраф.

У 1937 годзе, пасля падарожжа на Украіну, ён напісаў і выдаў новую брашуру „У братоў украінцаў”. Наогул, док-

Грынкевіч Станіслаў (старэйшы)

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Першы выпуск Віленскай беларускай настаўніцкай семінарыі. У першым радзе трэці злева Франук Грынкевіч, у другім радзе крайні злева Станіслав Грынкевіч. 1944 г.

тар медыцыны Станіславу Грынкевічу пісаў шмат. Адны назывы ягоных артыкулаў гавораць самі за сябе, гавораць аб тым, які гэта быў адукаваны і разумны чалавек. Вось, напрыклад, некалькі назваў ягоных прац: „Аб тэатры” (1927), „Царква. Помста. Вязыніца” (1928), „Капля вады” (1927), „Народ” (1927), „Як лячыць хваробы хатнім спосабам” (1927), „З зацемак аб харектары беларусаў” (1935), „Аб праве да бацькаўшчыны” (1936), „Гігіена псіхічная, як праблема асноўных адносінаў да жыцця” (1937) і іншыя.

Пісаў Станіславу Грынкевічу і драматычныя творы. У 1927 годзе ў Вільні асобным выданнем выйшла з друку яго п'еса ў трох абраезах „Жанімства па радыё”. Гэты бытавы драматычны твор расказвае пра жыццё і справы беларускіх вяскоўцаў.

У эміграцыйным рэлігійным часопісе „Znič” (1973 г.,

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

№ 117) змешчаны ўспаміны А. Валтупскага, дзе аўтар, у прыватнасці піша: „За два дні перад прыходам у Літву вайсковых савецкіх сіл я адведаў у Ерузалімцы Грынкевічаў. Прынагодна спаткаў у іх і друкара Скаронаўскай Друкарні ў Вільні Альфонса Шутовіча. Я стаяў на tym становішчы, што беларусам-незалежнікам, перад усім інтэлігенцыі, трэба падавацца на Захад, бо бальшавікі зыліквідуюць усіх пагалоўна. Што пазней і сталася. Ядвіга Грынкевічыха, частуючы нас забеленай заціркай, катэгарычна абвясzcіла: „Стась нікуды ня будзе ўцякаць ад сям'і перад акупацыяй, ён ня мае ніякага праступку перад законамі акупантаў, бо ён не савецкі грамадзянін. Яны за перадваенную беларускую дзейнасць ня могуць мець ніякага права караць. Зрэшты, бальшавікі тут не астануцца, яны прагоняць гітлераўцаў і пасля адступяць за старыя граніцы, пакідаючы Польшчу тыя ўсе землі, што належалі ёй перад вайною”.

Нічога аднак ня зъдзейснілася з таго, у што верыла спажа Ядвіга Грынкевічыха. На трэці дзень пасля заняцця Вільні і ваколіц савецкімі збройнымі сіламі, да Грынкевічаў зъяўляецца ўзброеная контрразьведка і арыштоўвае доктара Станіслава Грынкевіча”.

Пасля яго арышту былі канфіскаваны дом і ўся маё масць. А самога спадара Грынкевіча адправілі на допыты ў Мінск. А 25 ліпеня 1945 года пад Магілёвам расстрялялі.

Лёс Ядвігі Грынкевіч склаўся па-іншаму. Ёй удалося выехаць у Польшчу, уладкавацца на працу і даць дзесяць добрую адукцыю. Усё жыццё яна верыла, што яе муж жывы ў савецкіх лагерах, піша і друкуне артыкулы пад чужым прозвішчам. Сябры і знаёмыя не хацелі гаварыць ёй аб трагічнай гібелі Станіслава Грынкевіча, каб жанчына не губляла надзеі. Памерла Ядвіга Грынкевіч ад рака лёгкіх у 1963 годзе ў Гданьску ў акадэмічным шпіталі.

# Віленскія дапаўненні да біографіі Станіслава Грынкевіча (старэйшага)

У 1997 годзе не стала выдатнага сына нашай Бацькаўшчыны Лявона Луцкевіча. Самым гарачым захапленнем Лявона Антонавіча была Вільня. Ён ведаў яе дасканала, ведаў усіх шчырых беларусаў-віленчукоў, якія жылі з ім побач.

Лявон Луцкевіч браў актыўны ўдзел ва ўсіх віленскіх беларускіх мерапрыемствах, падтрымліваў сувязь з многімі беларусамі свету. Шчыра сябраваў з ім і я. Бываў у хатцы Зоські Верас, блукаў з Лявонам Антонавічам па Вільні. Ён шмат дапамагаў мне ў пошуках звестак пра Гальяша Леўчыка, Ігната Дварчаніна і многіх іншых дзеячаў Заходняй Беларусі. Дапамагаў таксама ў пошуках твораў да кнігі „Вяртанне да сваіх” (Беласток 1999), куды ўвайшла літаратурная спадчына Франука Грышкевіча, Станіслава Грынкевіча і Уладыслава Казлоўшчыка. На вялікі жаль, дачакацца маёй кнігі ён не паспей. З аўтографам я даслаў зборнік „Вяртанне да сваіх” жонцы Лявона Луцкевіча — Галіне Войцік. Праз пэўны час атрымаў ад яе пісьмо — водгук на маю кнігу: „Паважаны спадар Сяргей! Дзякую Вам за ліст і асабліва за кніжку „Вяртанне да сваіх”. З некаторымі аўтарамі я была асабіста знаёмая. Франук Грышкевіч быў апошнім дырэктарам Віленскай беларускай гімназіі, у якой я вучылася і выкладаў у нас беларускую літаратуру. Ён быў таленавіты педагог, выдатны аратар і публіцыст, вельмі сціплы і талерантны чалавек.

Станіслаў Грынкевіч паходзіў з сям'і, якая мела сувязі з сям'ёй маёй маці. Старэйшы брат Станіслава — святар Грынкевіч — быў апекуном Гарадзенскага гуртка беларускай моладзі, у які ўваходзіла і Людвіка Сівіцкая (Зоська Верас), тады яшчэ вучаніца гімназіі. А малодшая сястра Юзэфа выхоўвалася ў фальварку дзеда Зоські Верас — Людвіка Са-

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

доўскага. Яна выйшла замуж за паляка Фалькоўскага і страціла ўсякія сувязі з беларусамі. Але яе сын Генрых Фалькоўскі, які жыў у Варшаве, прыязджаў некалькі разоў у Вільню, наведваў Зоську Верас і нас з Лявонам, цікавіўся беларускімі справамі. Апрача таго родная цётка маёй маці Антаніна Садоўская была выхавацелькай дзяцей Станіслава Грынкевіча, жыла з імі ў Харошчы, а пасля і ў Вільні.

У Вашым кароценькім нарысе жыцця д-ра Грынкевіча ёсць пару недакладнасцей: 1. У Вільні ніколі не было медыцынскага ўніверсітэта, а толькі медыцынскі факультэт пры ўніверсітэце С. Баторыя. 2. Д-р Грынкевіч не мог пераехаць у Вільню ў 1927 годзе, бо да 1935 (як Вы самі пішаце) працаваў у Харошчы.

Яго дом у Ерузалімцы, цяпер гэта ўжо горад Вільня, я добра помню, бо бывала там шмат разоў. Драўляны дом з мансардай, на мансардзе былі пакоі дзяцей (Вітаўта, Вольгі, Ганны і Багдана), быў сад і агарод. Цяпер гэтага дома ўжо няма.

Дома гаварылі па-польску. Дзіўна, што такі шчыры беларус як д-р Грынкевіч нават не стараўся навучыць сваіх дзяцей гаварыць на яго роднай мове. Але, відаць, галавой сям'і была яго жонка.

У кніжцы вельмі цікавая публіцыстыка д-ра Грынкевіча, ясна, але далёка не ўсе і вершы Ф. Грышкевіча і Ул. Казлоўшчыка... Гэта першае сапраўднае вяртанне да сваіх... Дзякую Вам за гэта”.

У Вільні да сённяшняга дня, дзякаваць Богу, жыве яшчэ адзін шчыры беларус Андрэй Чэмэр (памёр у 2007 годзе — С. Ч.). Ён выдаў ужо восем сваіх кніг, апошняя з іх выйшла нядына і называецца „Партрэты”. Яе склалі гістарычна-біяграфічныя нарысы, апавяданні, лірыка, фальклор і шмат фотаздымкаў. Андрэй Чэмэр прыслалі мне ў Слонім свае „Партрэты”. Уважліва іх прачытаўшы, я знайшоў радкі-ўспаміны і пра Станіслава Грынкевіча. Аўтар кнігі піша: „Пазнаёмліся мы з Грынкевічам у Познані, старажытным польскім горадзе, які пад доўгім нямецкім панаваннем здабыў (зрэшты — нядрэнныя) рысы нямецкага выгляду. Строга забудаваныя вуліцы і дамы, аку-

## Грынкевіч Станіслаў (старэйшы)

### З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Станіслаў Грынкевіч (у другім радзе пяты злева) сярод кіраунікоў Беларускага нацыянальнага аб'яднання ў Вільні, 1936 г.

ратныя і чыстыя агароды, паркі і скверы, чысціня і акуратнасць адразу кідаліся ў вочы кожнаму, прыбыламу сюды з Усходу.

У вялізным (у цэнтры гораду) „Коллегію Мэдыкум”, з харектарыстычным выглядам і круглым зялёным дахам, працаўаў асістэнт гэтага ж універсітэта — Станіслаў Грынкевіч. Не сказаць, што ўсе, але многія працаўнікі факультэта ведалі, што гэта беларус. Аднак нават у шавіністычным асяроддзі тагачаснага польскага акружэння ніхто не меў да Грынкевіча ніякіх прычын да зачэпак ці сваркі. Ён належаў да такіх, якіх немагчыма было не любіць, альбо прынамсі шанаваць, шчыра паважаць.

І я, маючы сярод медыкаў-студэнтаў нямала добрых сяброву, непазбежна мусіў сустрэцца з Грынкевічам. Гэта адбылося ўжо на першым курсе мае навукі.

Бадай, пасля першага знаёмства я атрымаў запросіны на ведаць яго дома. Паколькі ў Познані вельмі мала было беларускіх студэнтаў (П. Русецкі з-пад Mіра, Васіль Івашка з Гродзеншчыны, Валя Тычына з Наваградскай гімназіі і яшчэ двое ці троє землякоў), я шчыра ўсцешыўся гэтымі запросінамі і ці не ў першую нядзельку з'явіўся, калі не мылюся — на Ежы-

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

цах (такі квартал горада), дзе жыла сямейка Станіслава.

Яго спадарожніца была сімпатычнай палячкай, калі не сказаць абаяльнай і гасціннай. Хоць у іх было ўжо двое дзяцей (хлапчукоў), пані Ядвіга заставалася прыгожай і вельмі павабнай маладзіцай. Калі ня мылюся — стаматолагам. Мы разгаварыліся, а гаспадыня цудоўна размаўляла па-беларуску, пазналіся бліжэй і зайшлі, пасля смачнага абеду, у суседні пакой. Гаспадар пахваліўся сваімі сынамі, з якіх яшчэ ніводзін не хадзіў у школу.

Яны нават спяваць умеюць! — дабавіў з задавальненнем бацька. — Не верыце? — звярнуўся да мяне, зауважыўши мой сумніўны выраз твару. — А ну, Ядвіся, заакампануй ім што-небудзь...

Зграбная, чароўная гаспадыня не стала аднеквацца і падышла да піяніна. К майму вялікаму здзіўленню, пры дасканальным акампанеменце (я гэта як музыкант, хоць дамарослы, гаварыў смела) хлопчыкі чотка і зладжана заспявалі на два галасы... „Не пагаснуць зоркі ў небе” — наш прыняты ў тыя часы нацыянальны гімн!


Выходзячы з гэтага гасціннага, стаўшага родным для мяне дому, я быў упэўнены, што гэтае сяброўства будзе для мяне вечным. І не памыліўся.

Пакуль я вучыўся, а гэта трывала чатыры „з гакам” гады, амаль кожны тыдзень наведваў стаўшых роднымі мне Грынкевічаў. У нашых ажыўленых гутарках не было сакрэтаў. Ні яны, ні тым больш я, нават маленькага „каменьчыка” за пазухай не мелі. Абменьваліся думкамі і меркаваннямі без задумы і стрыманасці, робячы амаль заўсёды згодныя вывады. Распачатая ў першыя дні познаньскіх контактаў дружба не пахінулася ні на сантиметр ва ўсе наступныя гады”.

Віленскія дапаўненні Галіны Войцік і Андрэя Чэмера да біяграфіі Станіслава Грынкевіча раскрываюць новыя факты з жыцця гэтага таленавітага чалавека. Пошукі звестак пра яго працягваюцца.

Грыцук Аляксей

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## Грыцук Аляксей

Беларускі грамадскі і культурны дзеяч, педагог, літаратар. Нарадзіўся 3 ліпеня 1910 года ў вёсцы Міхнаўка Гайнаўскага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Варшаўскі ўніверсітэт. У час Другой сусветнай вайны працаваў школьнім інспектарам на Беласточчыне. З 1948 года жыў у Канадзе. Абароніў доктарскую дысертацыю па творчасці Максіма Багдановіча, працаваў ва ўніверсітэце Квінс горада Кінгстана. Там і памёр 30 траўня 1976 года.

## Пра Аляксея Грыцука

Пра Аляксея (Алеся) Грыцука хацеў напісаць даўно. Хаця гэта вельмі добра зрабіў Вячаслаў Харужы ў 2000 годзе. У „Беларускім гістарычным зборніку” (№ 13) ён апублікаў на польскай мове цікавы артыкул „Aleksy Hrytsuk (1910-1976)”. І каб нешта дадаць новае пра нашага земляка, трэба было шукаць звесткі пра яго ў розных беларускіх эміграцыйных выданнях, шукаць тых людзей, якія яго ведалі і якія яшчэ жывуць, каб ад іх запісаць успаміны пра знакамітага беларуса з Беласточчыны.



Беларускія настаўнікі ў Беластоку. Стаяць крайні справа Аляксей Грыцук, 1943 г.

Напісаў ліст у Таронта Raice Жук-Грышкевіч. Хутка атрымаў адказ. Спадарыня Раіса напісала: „Паважаны спадар Сяргей! Сёння атрымала Ваш ліст і адразу яго прачытала жонцы Алеся Грыцука — Вользэ, якая жыве ў Кінгстан. Яна паведаміла, што „Бацькаўшчына” ў Менску выдала ейную кнігу пра мужа Алеся Грыцука „Мы стваралі сваю Беларусь”. „Там, — кажа, — усё ёсць”, а таксама фотаздымкі. Яна Вам напіша. Дасылаю Вам свой артыкул на 30-я ўгодкі смерці

Грыцук Аляксей

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Беларускія настаўнікі Беласточчыны з сябрамі Беларускага камітэта ў Беластоку, 1943 г. Сядзяць (злева направа): Хведар Ільяшэвіч, Масей Сяднёў, Тодар Лебядка, Кастусь Езавітаў, Наталля Арсеннеўа, Уладзімір Тамашчык, Аляксей Грыцук, Цімафей Хведашчэння. Стаяць другі справа Кастусь Кіслы. Астатнія невядомыя

Алеся Грыцука. Болей Вам нічога не змагу прыслать, бо я цяжка хворая. Застаюся з найлепшымі пажаданнямі і паshanай — Раіса Жук-Грышкевіч. 18.07.2007”.

Праз пару дзён з Мінска наша слынная пісьменніца Вольга Іпатава перадала мене кнігу Вольгі Грыцук пра жыццё і дзейнасць Аляксея Грыцука, тую кнігу, пра якую мне згадала ў лісце Раіса Жук-Грышкевіч. Менавіта Вольга Іпатава была ўкладальніцай і літаратурным рэдактарам гэтага цікавага выдання.

Аляксей (Алеся) Грыцук нарадзіўся ў вёсцы Міхнаўка каля Нараўкі на Беласточчыне ў 1910 годзе. У сям'і яго бацькоў было яшчэ троі браты і пяць сясцёр. Як піша Аляксандра Вярбіцкі („Ніва”, 2008, № 2), род Грыцукоў выводзіўся з Міхнаўкі, аднак бацька Аляксея, Юльян Грыцук, жыў у Плянцы. І гаспадарку меў ён на палях вёсак Плянта да Новае Ляўковіча; была гэта вялікая гаспадарка. Як сказала мене ўнучка Юльяна, Валянціна Самойлік, набраў ён той арэал пасля земельнай рэформы за пазыковае абавязацельства (*skrypt dłużny*) у пана Быкава. Пасля Першай сусветнай вайны Юльян

**Грыцук Аляксей**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

Грыцук прадаў частку таго поля — што было паміж верхнім цячэннем рэчкі Баброўкі і чыгуначнымі пуцямі ў бок семяноўскіх хутароў — новаляўкоўскім земляробам. Прадаць то прадаў, але купцы адмовіліся плаціць, аргументуючи, што сам Грыцук за тое поле не заплаціў, бо ягоныя абавязацельствы прапалі ў час вайны... Далей Аляксандр Вярбіцкі паведамляе, што „Аляксееў брат, Антон, які працаваў у згаданым млыне, меў з жонкай Тэкляй, што была недзе з-за Нараўкі, трывялікай, якія раз'ехаліся пасля па свеце. Яны і наследавалі дзедаву, значыць Юльяна Грыцука, хату. Хата тая стаіць непадалёк, мо каля ста метраў, ад чыгуначнага пераезда ў Плянце. Цяпер яна стаіць пустая, аблішаная, пад замкамі, аброслая здзічэлай садавінай. Уласніцы час ад часу заглядаюць на радзіму, адна нават пахавала мужа на ляўкоўскіх могілках.

Пра лёс Аляксеевых сёстраў Олі, Мані і Нюры не ўдалося мне дэталёва даведацца, адно толькі, што яны павыходзілі з бацькоўскай хаты, мабыць, у вонкавае замужжа. Апошняя дачка Юльяна Грыцука, Таня, выйшла замуж за Корошу — так называлі Карава Дзедзіка, які быў з Тэрэміскай. Ягоная сям'я ў выніку высялення гітлераўцамі пушчанскіх вёсак апынулася ў Ляўкове, дзе маладыя і пазнаёміліся. Спачатку жылі яны на Плянце, па-суседску з Грыцукамі, але пазней перасяліліся ў Тэрэміскі...”.

У той час, толькі Аляксею Грыцуку ўдалося скончыць Варшаўскі ўніверсітэт.

Калі пачалася Другая сусветная вайна, прымаў удзел у обароне Варшавы, быў ранены, пасля трапіў у нямецкі палон. Адтуль уцёк і вярнуўся ў Ляўкова. Стаяў кіраваць на Беласточчыне Школьным інспектаратам. „Стайшы акруговым школьным інспектарам Беластоцкай акругі, Аляксей Грыцук прысвяціў гэтай справе ўсю свою энергію, нягледзячы на супраціў з боку польскіх настаўнікаў. Сярод паплечнікаў яго былі Хведар Ільяшэвіч, Уладзімір Тамашчык, які пазней стаў япіскапам Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы (БАПЦ) у Нью-Ёрку Васілём”, — згадвае ў кнізе Вольга

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

Грыцук. У 1944 годзе Аляксей Грыцук выехаў на Захад, стаў асветным афіцэрам у Першым батальёне Беларускай краёвай абароны: выкладаў гісторыю для беларускіх вайскоўцаў. „Дарэчы, — згадвае Вольга Грыцук, — ягоны брат Коля таксама быў у Краёвай абароне, ён знік без вестак, будучы ў беларускім антыбальшавіцкім падполлі Родзькі-Гелды, і Аляксей вельмі цяжка перажываў гэтую страту”. Перад самым заканчэннем вайны спадар Грыцук трапіў у амерыканскі палон у Аўстрыі, але зноў адтуль уцёк і апынуўся ў Зальцбург. Тут ён паспей пазнаёміца з украінскімі дзеячамі і наладзіў з імі супрацоўніцтва. А яны прынялі яго ў свае лагеры. Там ён аб'яднаў вакол сябе беларусаў і яны пачалі разам праводзіць сваё культурна-грамадскае жыццё. А таксама выдаваць часопіс „Пагоня” са старонкай „З беларускага жыцця”. „Пагоні” выйшла чатыры нумары, а „З беларускага жыцця” — 37 нумароў. Рэдагавалі іх Аляксей Грыцук, Алесь Салавей і Уладзімір Дудзіцкі.

У сваёй книзе „Мы стваралі сваю Беларусь” Вольга Грыцук успамінае: „Быў Алесь мужні і бясстрашны чалавек, таму меў у лагеры вялікі аўтарытэт. Вось жа толькі адзін прыклад з тых часоў: у 1945-1946 гг., калі яшчэ не было ніякіх візаў на выезд з Аўстрыі ў іншыя краіны, ён хадзіў нелегальна цераз Альпы ў Нямеччыну, каб навязаць лучнасць з Радай БНР, якая ў той час знаходзілася ў Мюнхене. Кожны раз я моцна перажывала за яго, бо гэта было небяспечна і таму, што пераходзіць цераз гэтыя велічэзныя горы простаму чалавеку, не альпіністу, зусім няпроста, а яшчэ таму, што гэта было забаронена і наступствы маглі быць самыя цяжкія. Адтуль, з Нямеччыны, Алесь прыносіў розныя навіны і весткі аб адраджэнні беларускага жыцця, што для нас было вельмі важна”.

У студзені 1948 года Аляксей Грыцук выехаў у Канаду. Яго ўзялі ў гэтую краіну па контракту, які трэба было адрабіць, працуячы год лесарубам. І Аляксей працаваў. Але разам з тым актыўна ўключыўся ў беларускія справы. У 1965-1967 і ў 1970-1972 гадах ён узнічальваў Згуртаванне беларусаў Канады, шмат друкаваўся ў газете „Беларускі эмігрант”.

**Грыцук Аляксей**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

Дарэчы, у кнігу Вольгі Грыцук увайшлі артыкулы, эсэ, урыўкі з дысертацыі Аляксея Грыцку. Ён марыў абараніць доктарскую дысертацыю па жыцці і творчасці Максіма Багдановіча. У кнізе друкуюцца ўрыўкі з дысертацыі, абарона якой не адбылася. Назвы артыкулаў гучаць так : „Максім Багдановіч і станаўленне сучаснай беларускай літаратуры”, „Французскі сімвалізм і паэзія Максіма Багдановіча”.

Пра што яшчэ думаў тады і пісаў наш зямляк? Гартаю кнігу і чытаю ягоныя цікавыя матэрыялы, якія ён друкаваў у беларускім эміграцыйным друку. Гэта артыкулы пра Крэва, пра Гародню, пра Вялікае Княства Літоўскае, пра Цётку, якая „пракладала далейшы шлях для развіцця беларускай літаратурнай мовы”, пра Францішка Скарыну, які „не толькі ўславіўся як першы друкар ва Усходній Еўропе, але і як вялікі вучоны тагачаснасці. Ён быў наскроў прасякнуты ідэямі гуманізму і пашыраў іх на сваёй Бацькаўшчыне Беларусі. Слава яго выйшла далёка па-за межы Беларусі”. Напісаў і пакінуў нашчадкам Аляксей Грыцук і сур’ёзнае даследаванне „Беларусь у Х-XII стагоддзях”. Даследаваў на эміграцыі наш зямляк і беларускі друк у Канадзе. Ён адзначае, што „на працягу дваццацігадовага існавання беларусская эміграцыя не стварыла вялікага спісу надрукаваных працаў, і для тлумачэння гэтага існуюць дзве прычыны. 1. Зусім нямногія з інтэлектуалаў абіраюць Канаду сталым месцам жыцця і 2. Вельмі абмежаваныя грашовыя рэсурсы”.

Сапрауды, Канада была не лепшым месцам для адукаваных эмігрантаў у 1948 годзе, асабліва для тых, хто меў гуманітарную адукацию. Таму некаторыя з іх праз пэўны час эмігравалі ў ЗША. А тым, хто застаўся, давялося змагацца за працу, здабываючы адукацию і падрыхтоўку. Як згадваў Аляксей Грыцук, усведамляючы гэта, беларусы Канады звычайна злучалі свае намаганні з беларусамі ў ЗША.

Цікавым дакументам, які надрукаваны ў кнізе, з'яўляецца „Рэляцыя Алеся Грыцку, кірауніка галоўнага Школьнага Інспектарату па Беластоцкай акрузе ў 1943-1944 гг.”. Дарэчы, яна друкавалася ў „Беларускім гістарычным зборні-

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

ку” (рыхтаваў Вячаслаў Харужы) у 1999 годзе (№ 11). „Да 1943 года існавала на Беласточчыне прыблізна 20 школаў. 95 школаў пачало працу ў верасні 1943 года. У канцы траўня 1944 года канчала школьні год каля 115 школаў з 140 настаўнікамі. Галоўны Школьны Інспектарат не быў у сілах пакрыць усе запатрабаванні на адкрыццё новых школаў з прычыны браку людзей. Я не ведаю, якія раёны абнімае цяперашні Сакольскі павет, але там школы не было. Там справа пагоршылася, калі Міхась Васілёк перайшоў у партызаны. Адтоль была заява на школу ў 1944 годзе, але не было настаўніка”, — згадвае Аляксей Грыцук.

Жывучы ў Канадзе, наш зямляк ведаў, апроч роднай мовы, рускую, нямецкую, польскую, украінскую, французскую і ангельскую. Аднойчы ў пошуках лепшай працы, ён прыехаў у горад Кінгстан, дзе ў мясцовым універсітэце Квінс яму прапанавалі добрую працу. А ў 1966 годзе сюды ён перавёз усю сваю сям'ю. Працуючы ва ўніверсітэце і маючы нядрэнны заробак, у 1970 годзе Грыцукі пабудавалі ў Кінгстане сабе новы дом і справілі наваселле. Хто толькі тут не пабываў! У іх гасцілі Жук-Грышкевічы, Вітаут Тумаш, Наталля Арсеннева, Рагулі, Сурвілы, Сажычы, Ганькі, Касцюкевічы, Пашкевічы ды амаль усе прадстаўнікі беларускай эміграцыі ў Канадзе і ў ЗША.

З 1951 года Аляксей Грыцук быў то скарбнікам, то сябрам, а то і старшынёй сектара Рады БНР у Канадзе. Вельмі часта выступаў на розных навуковых канферэнцыях, сустэрнчах, фестывалях, секцыях. Найперш гэтыя выступленні былі звязаныя з гісторыяй Беларусі, яе знакамітымі людзьмі і датамі. Ён шмат з кім перапісваўся. Некаторыя пісьмы да Аляксея Грыцука і яго лісты апублікованы ў кнізе. Гэта лісты ад Алея Салаўя, Янкі Юхнаўца, Янкі Станкевіча, Міколы Абрамчыка, Сяргея Хмары, Янкі Запрудніка, Кастуся Мярляка і іншых беларускіх дзеячаў на эміграцыі.

Аляксей Грыцук пражыў 66 гадоў, яго не стала 30 траўня 1976 года. Кніга жонкі Вольгі Грыцук „Мы стваралі сваю Беларусь” — гэта спроба аднавіць памяць пра нашага слыннага

Грыцук Аляксей  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Справа налева: Аляксей Грыцук (другі), Масей Сяднёў (чацвёрты), Хвадар Ільяшэвіч (пяты), Уладзімір Тамашчык (другі злева), астатнія невядомыя. Беласток, 1943 г.

га суайчынніка. У кнізе надрукаваны і ўспаміны пра Аляксея Грыцука. Вось некаторыя вытрымкі з гэтых успамінаў. Івонка Сурвіла: „Алесь Грыцук ад самага пачатку выгнання ўзяўся за працу. Яшчэ ў Аўстрыі здабыў сабе і адначасна Беларусі мноства прыяцеляў. Атрымлівалася гэта ў яго лёгка. Вечная ўсмешка, ветлівасць, энтузіазм — прыцягвалі як магніт”. Яўген Кабатц: „Дзядзька Алёша — гэта выключная постаць у маёй памяці. Памятаю вакацыі 1943 года ў Нараўцы. Дзядзька Алёша быў спакойны, калі з'явіўся немец з планам ліквідацыі вёскі Плянта, да якой быў прыпісаны дзедаў двор. Дзядзька Алёша адразу растлумачыў немцу, што тэрыторыя, на якой знаходзіцца дом, гэта не вёска Плянта, а толькі пасёлак Плянта — гэта частка за чыгуначнымі пуцямі, што, на шчасце, была адзначана на карце. Немец скрупулёзна праверыў, развітаўся і сышоў, адчуваючы пад пахамі прыемныя формы бутэлек з самагонам”. Марыя Ганько: „Аляксея любілі ўсе. Ён быў сапраўдным рухавіком усіх працэсаў, якія адбываліся ў самыя першыя гады ў Згуртаванні беларусаў Канады”. Барыс Аляксандрыў: „Аптымізм і ветлівасць, любоў да ўсяго прыгожага — былі прыкметнымі ўласцівасцямі гэтага вечнага эпікурэйца. Ад яго болей, чымся з кніжак, давед-

Грыцук Аляксей

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Пасяджэнне галоўнай управы Згуртавання беларусаў Канады. Справа на-  
лева: Аляксей Грыцук, Міхась Мацукеўіч, Кастусь Акула, Генрых Барано-  
віч, 1957 г.

валіся мы пра непараўнаных паэтаў-рамантыкаў Максіма Багдановіча, Наталлю Арсеніеву, Масея Сяднёва, Максіма Танка. Былі ў яго ўлюблёныя паэты і ўлюблёная паэзія, якую ён часта дэкламаваў". Раіса Жук-Грышкевіч: „Алесь Грыцук — прыстойны, ветлівы, зраўнаважаны інтэлігент. Цяжка ўя-  
віць сабе, каб ён калі каголечы не толькі скрыўдзіў, але на-  
ват каб зрабіў словам ці ўчынкам камусь прыкрасць... У гра-  
мадскім жыцці падчас гарачых дыскусій ён ніколі не пады-  
маў голасу. Любіў Алесь прыгаство, і Бог надарыў яго пры-  
гожай жонкай Вольгай і дачкой Юльянай".

А Вольга Грыцук выдала кнігу пра свайго мужа, якога ка-  
хала, з якім пражыла ўсё жыццё. І нам застаецца толькі ёй падзякаваць за светлу памяць пра Аляксея Грыцку, які быў родам з Беласточчыны.

2008

**Грышкевіч Франук**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Грышкевіч Франук**

Беларускі культурна-грамадскі дзеяч, літаратар, педагог. Нарадзіўся ў 1905 годзе (па іншых звестках у 1906 годзе) у мястэчку Сухаволя Сакольскага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Віленскую беларускую гімназію і Карлаў універсітэт у Празе. Доктар філасофіі. У гады Другой сусветнай вайны быў дырэктарам Віленскай беларускай гімназіі. Друкаваўся ў заходнебеларускіх выданнях. Трагічна загінуў у засценках НКВД у 1946 (?) годзе.

## 3 Беларуссю ў сэрцы

Нешчаслівым і кароткім было жыццё Франука Грышкевіча. Ён марыў напісаць праўдзівую гісторыю беларускай літаратуры. „Я — Франук Грышкевіч, а не Але́сь Кучар, хачу напісаць гісторыю беларускай літаратуры”, — казаў Франук.

Напісаць праўдзівую гісторыю беларускай літаратуры Франуку Грышкевічу не ўдалося. У канцы 1944 года ён быў арыштаваны органамі НКВД і пасаджаны ў мінскую турму. Допыты праводзіў сам шэф беларускага НКВД Ляўрэнцій Цанава. Яны былі цяжкі і здзеклівыя. Ідуchu на чарговы допыт, Франук Грышкевіч выскачыў праз турэмнае акно на вуліцу і... забіўся.

Нарадзіўся ён у 1905 (?) годзе ў мястэчку Сухаволя Сакольскага павета. Рана застаўся без бацькоў. Спачатку вучыўся ў Віленскай беларускай гімназіі. А пасля яе заканчэння ў 1926 годзе нелегальна перайшоў польска-чэшскую граніцу і паступіў на літаратурны факультэт Карлавага ўніверсітэта ў Празе, які закончыў са ступенню доктара філасофіі. Знаходзячыся ў Чэхаславакіі Франук Грышкевіч вельмі актыўна супрацоўнічаў з часопісам „Slovanský pěhled”. Друкаваў на яго старонках рэцэнзіі на мінскія выданні, рассказваў пра жыццё ў БССР. Пасля вучобы ў Празе ён вярнуўся ў Вільню. Служыў у 6-м палку Войска Польскага, працеваў у ротнай канцыляріі пісарам, нават быў беспрацоўным...

У 1939 годзе, калі Чырвоная Армія ўвайшла ў Вільню, стаў супрацоўнічаць з часовымі савецкімі ўладамі, узначальваў беларускія школы Віленской школьнай акругі.

Франук Грышкевіч быў не толькі добрым педагогам, але і паэтам, перакладчыкам і публіцыстам. Першыя яго вершы былі апублікованы ў 1924 годзе ў часопісе „Студэнцкая думка” і газете „Крыніца”. Выступаў таксама з вершамі ў „Сялянскай ніве”, „Беларускай крыніцы”, „Родных гонях” і ў іншых тагачасных беларускіх выданнях.

**Грышкевіч Франук**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Беларускія студэнты ў Празе. Сядзіць крайні злева Франук Грышкевіч

Першыя паэтычныя радкі Франука Грышкевіча былі напісаны пад вялікім уплывам каталіцкага асяроддзя. Шмат твораў яго было прысвечана беларусам-католікам Адаму Станкевічу, Казіміру Сваяку, Вінцэнту Гадлеўскаму, Адольфу Клімовічу і іншым адзінаверцам. Узлёт паэтычнай творчасці Франука Грышкевіча адносіцца да 1927 года, калі ў Вільні выходзіць яго першы паэтычны зборнік „Веснавыя мэлёды“. Вершам, якія яго складлі, уласцівы тонкі лірызм і філасофічнасць, а таксама вернасць свайму народу. Праўда, у многіх вершах адчуваецца песімізм, аўтара непакоіць будучыня сваёй Бацькаўшчыны. Адначасова паэт пераканана сцвярджае:

Ах пакінь! Ах пакінь маладога,  
Ты пагана й звадліва мана.  
Не пайду!.. У мяне ёсць дарога  
У мяне Беларусь ёсць адна!

Пісаў Франук Грышкевіч і празаічныя творы. У 1927 годзе ў „Беларускай крыніцы“ былі апублікованы яго апавяданні „Святы Сыльвестар“, „Куцьця ў чужыне“ і „У калядны вечар“.

Выступаў Ф. Грышкевіч у друку і як крытык, і як перакладчык. Ім напісаны цікавыя рэцэнзіі на кнігі Наталлі Арсенне-

Грышкевіч Франук  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Франук Грышкевіч (сядзіць у першым радзе пяты справа) сярод беларускіх выкладчыкаў і студэнтаў у Вільні, 1944 г.

вай, Уладыслава Казлоўшчыка, Якуба Коласа, Антона Навіны, Канстанціна Езавітава, Міхася Зарэцкага, Кузьмы Чорнага, Міхайлы Піятуховіча, Вінцука Адважнага, Хведара Ільяшэвіча, Рыгора Мурашкі, Максіма Багдановіча, Мікалая Ільяшэвіча і многіх іншых. Перакладаў з польскай, чэшскай, славенскай, украінскай і нямецкай моў на беларускую.

Калі немцы напалі на Савецкі Саюз, Франук Грышкевіч застаўся ў Вільні. Акупацыйныя ўлады далі дазвол на функцыянуванне Віленскай беларускай гімназіі. Дырэктарам яе быў прызначаны Ф. Грышкевіч, ды і выкладчыкі гімназіі засталіся ўсе тыя, хто працаваў раней. Вось што ўспамінае пра Франука Грышкевіча былая гімназістка Вольга Мароз-Давідовіч з Мінска:

„Гэта быў чалавек з магутным інтэлектам, высокай культурай і адначасова сціплы, надзіва лагодны. Да таго ж ён быў паэтам, ведаў некалькі замежных моў і шчыра кахаў сваю Бацькаўшчыну. Выкладаў у нас цудоўны і цікавы предмет — сусветную літаратуру. Яго ўрокі былі незвычайні, бо ніякімі канспектамі і планамі ён ніколі не карыстаўся, у кніжкі не заглядваў, а толькі рассказваў і рассказваў — ад пачатку ўрока і да самага канца. Вучні сядзелі, як ашаломленыя, не пра-

**Грышкевіч Франук**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

пускаючы ніводнага слова. Мы глядзелі на выкладчыка, як на Бога. Калі звінеў званок, мы прасілі яго: „Заставайцесь з намі яшчэ на перапынак!” Выкладчык радасна ўсміхаўся і казаў: „Гэта для мяне найлепшая ўзнагарода”.

Жывуць яшчэ, дзякую Богу, і ў Польшчы былыя выхаванцы, якія добра ведалі Франука Грышкевіча. З Сопата, напрыклад, адгукнуўся Мацей Канапацкі.

„Вы цікавіцесь майм настаўнікам, дырэктарам Беларускай гімназіі ў Вільні Франуком Грышкевічам? Гэтае зацікаўленне мае творчы аспект, і таму вялікі Вам дзякую ад колішняга вучня гэтага цудоўнага чалавека, якога давялося, перш за ўсё пашчаслівалася, мне пазнаць. Кожны раз, калі сустракаюся са сваім сябрам, таксама слухачом на Вастрабрамскай вуліцы (здаецца так яна называлася) Антосем Альксыніным, мы ўспамінамі ўшаноўваєм самую светлу памяць пра Франука Грышкевіча. Праўда, гады два ці тры мы знаходзіліся ў Беларускай гімназіі з Антосем, але наш дарагі настаўнік пакінуў прыкметны след, застаўся ў памяці назаўсёды.

Мы слухалі лекцыі пра беларускую літаратуру і стылістыку. Кожная лекцыя Франука Грышкевіча была незвычайнай, сумленна прачытанай. Наш дарагі выкладчык быў проста захаханы ў гэтыя прадметы. Яшчэ сёння ў памяці гучаць словаў Цёткі голасам Грышкевіча:

*Хацела б быць зярном пшаніцы,  
Уласць на ніўкі ёўскі.  
Зазалаціца, без мятліцы  
Даць хлеб смачнейшы трошки...*

Наш настаўнік быў сярэдняга ўзросту. Яго галава была крыху пахілена ў правы бок. Калі нам чытаў лекцыю, меў звычай час ад часу трymаць пальцы правай рукі каля вуснаў (вось быццам зараз яго бачу...).

Аднойчы пазнаёміў ён нас з уласнай біяграфіяй. Адно толькі я запомніў: Франук Грышкевіч гаварыў, што ў польскай турме білі яго ланцугамі...

І неяк чуў я па „Свабодзе” радыёперадачу пра Франука Грышкевіча. Яна была прысвечана яго заўчастнай трагічнай

**Грышкевіч Франук**

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

смерці. Пазней нешта занатаваў, аднак зараз адшукаць у сваім хатнім архіве ніяк не магу... Ад шчырага сэрца жадаю Вам поспехаў у вывучэнні біяграфіі і творчага шляху прафесара Франука Грышкевіча. Ён заслухоўвае вечнай памяці ў гісторыі".

**1999**

**Дарашкевіч Янук**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## Дарашкевіч Янук

Беларускі паэт. Нарадзіўся у 1890 годзе ў вёсцы Меляшкі Беластоцкага павета Падляшскага ваяводства. Быў кадравым ваенным. Уваішоў у гісторыю беларускай літаратуры як адзін з самабытных прадстаўнікоў нашаніўскага перыяду. Рукапісны зборнік „Абразкі” захоўваецца ў Цэнтральнай бібліятэцы Акадэміі Навук Літвы. Загінуў у гады Другой сусветнай вайны 24 лютага 1943 года ў Арлоўскай вобласці Расіі.

## Прыгадаем Янuka Дарашкевіча

З цікаласцю прачытаў я артыкул Міры Лукшы „Клуб тых, што апісваюць сваё”, які быў надрукаваны ў „Ніве” 31 снежня 2000 года. У ім прыгадваюцца два паэты — Сцяпан Пятэльскі (М. Арол) з Гарадка і Іван Дарашкевіч (Янук Д., Каршун, Янук Дарашкевіч) з вёскі Меляшкі. У свой час М. Арол і Янук Д. шчыра сябравалі, разам друкавалі сваё вершы на старонках віленскай „Нашай нівы”, прысвячалі адзін аднаму паэтычныя радкі. М. Арол напісаў і надрукаваў свайму земляку два вершы — „Мая душа” і „Песняр”. У „Песняры” М. Арол піша:

*Людзі кажуць, што я дзікі,  
Бо ўцякаю ў лес і горы.  
Мая хата — свет вялікі,  
У ёй жыву я на прасторы.  
Там мяне ўсе птушкі знаюць,  
Што жывуць, як я, на волі,  
Дзіўны песні мне спяваюць  
Аб сваёй ічаслівой долі.  
Уся травіца, усе квіточкі  
Мяне любяць, мяне знаюць,  
Як бы роднаму браточку,  
Свае пахі адкрываюць.  
Знаю я, што лес шапоча —  
Ён мне тайны адкрывае.  
Казку дзіўную булькоча  
З-пад гары крыніца тая.  
Я багаты, не зайдзнюю  
Тым панам, што ў шоўках ззяюць,  
Вядуць гутарку пустую,  
Шчасця ж ічырага не знаюць.*

Дарашкевіч Янук  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Іван Дарашкевіч з жонкай Кацярынай, дочкамі Нінай і Людмілай і зяцем.  
Варонеж, 1930-я гады

У сваю чаргу Каршун — Янук Дарашкевіч — прысвяціў М. Арлу ажно тры вершы — „Песня”, „С. Пятэльскаму” і „К. Пятэльскаму”. Рукапісы гэтых вершаў захоўваюцца ў Вільні ў Цэнтральнай бібліятэцы Акадэміі Навук Літвы (ЦБАНЛ, ф. 21, спр. 83).

І калі спадчына М. Арла, дзякуючы Янку Саламевічу, пабачыла свет асобнаю кнігаю ў 1991 годзе, то спадчына Янука Дарашкевіча чакае свайго даследчыка. Тым больш, што ягоны рукапісны зборнік „Абрэзкі”, падрыхтаваны аўтарам у 1914 годзе, таксама захоўваецца ў Вільні.

Янук Дарашкевіч, сын Кастуся Дарашкевіча, нарадзіўся ў 1890 годзе ў вёсцы Меляшкі каля Гарадка на Беласточчыне. Спачатку вучыўся ў роднай вёсцы, пасля ў Гарадку, дзе і пазнаёміўся з М. Арлом, які быў яго равеснікам. Пасля школы ў Гарадку Янук Дарашкевіч паступіў у Свіслацкую настаўніцкую семінарыю, якую закончыў у 1909 годзе. З гэтага часу пачынаеца яго педагогічная дзейнасць. Працаваў настаўнікам на Гродзеншчыне, а пасля ў Даўкшы каля Панявежыса.

Калі пачалася Першая сусветная вайна, Янук Дарашкевіч

## Дарашкевіч Янук

### З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ


быў прызваны ў царскую армію і накіраваны ў школу пра-паршчыкаў у г. Ламаносаў, што каля Санкт-Пецярбурга. Так паэт з Меляшкоў стаў ваенным чалавекам. 20 студзеня 1938 года органы НКВД арыштавалі яго як шпіёна. Рэабілітавалі яго праз два гады і адправілі на фронт. Там наш зямляк не здымаў шыняля аж да апошніх сваіх дзён. 24 лютага 1943 года Іван Дарашкевіч загінуў на фронце ў Арлоўскай вобласці, што ў Расіі.

Першыя вершы Янuka Дарашкевіча з'явіліся ў „Нашай ніве” ў 1909 годзе. Ён падпісваў іх псеўданімам Каршун, а пасля — Янук Д. Пра што былі гэтыя вершы? Найперш — пра жыццё вясковых людзей, а таксама пра каханне:

Веџер свішча, веџер вые,  
Гнуцца вербы над вадой.  
Сэрца стогне, сэрца ные  
Па дзяўчыне маладой.  
Ные сэрца, плачуць вочы,  
Думкі роем мелькаюць...  
Дзе праталі ясны ночы?  
І калі іх прычакаў?..  
... А цяпер? Цяпер усё іначай:  
Лісці сьиплюцца з дрэўя...  
І адзін я сохну, плачу  
Без цябе, ды салаўя.

2001

**Дашута Язэп**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Дашута Язэп**

Беларускі святар-марыянін, публіцыст. Нарадзіўся 20 снежня 1890 года ў Саколцы Падляшскага ваяводства. Скончыў Люблінскі каталіцкі ўніверсітэт. Абараніў доктарскую дисертацыю па кананічным праве. Друкаваўся ў часопісе „Божым шляхам”. Памёр 9 верасня 1966 года, пахаваны ў Варшаве.

## Думаў аб Ісусе Хрысце


Пра беларускага святара-марыяніна Язэпа Дашуту напісаныя мала. Заглянуў я ў энцыклапедычны даведнік „Рэлігія і царква на Беларусі” (Мінск 2001), а раптам там хоць не-калькі радкоў будзе пра яго, ды не — няма ніводнага слоўца. Ды што казаць, туды не ўключылі сотню іншых прозвішчаў беларускіх святароў розных канфесій.

Трохі згадвалі пра святара часопісы „Божым шляхам” і „Znič” у 60-х гадах мінулага стагоддзя, Аляксандр Надсан у сваёй выдатнай манографіі „Біскуп Чэслаў Сіповіч — святар і беларус” (Мінск 2004) і Юрась Гарбінскі. Праўда, у некаторых гэтых згадках ёсьць памылкі. Адны крыніцы, напрыклад, месцам нараджэння называюць Другую, іншыя — Смаленшчыну. А на самой справе Язэп Дашута нарадзіўся ў 1890 годзе ў Саколцы на Беластроўчыне ў мяшчанскай сям'і. Спачатку вучыўся ў Сакольскім 4-класным вучылішчы, а пасля ў 1911 годзе скончыў Віленскую духоўную каталіцкую семінарью. Падчас вучобы быў актыўным сябрам гуртка беларусаў-семінарыстаў. У 1918 годзе Язэп Дашута быў пасвячоны ў святары жамойцкім біскупам Францішкам Карэвічам у віленскім семінарскім касцёле.

Сваю душпастырскую дзейнасць наш зямляк распачаў на пасадзе вікарія ў парафіі Дабжынева Беластроўскага дэканата. Пасля атрымаў дазвол ад віленскага біскупа Юрыя Матулевіча на вучобу ў Люблінскім каталіцкім універсітэце.

Па ініцыятыве таго ж Юрыя Матулевіча ў 1923 годзе ў Другі (цяпер Браслаўскі раён) быў адкрыты беларускі кляштар айцоў марыянаў, куды ў 1925 годзе прыехаў і Язэп Дашута. Пад кіраўніцтвам а. Андрэя Цікоты наш зямляк адбывае год навіцыяту ў Другі і выязджае на далейшую вучобу ў Рым. Там праз год абараняе доктарскую дысертацыю па кананічным праве. Але дзеля сваёй сціпласці ніколі нікому пра гэта а. Язэп Дашута не казаў. Напрыканцы 1927 года ён зноў вяртаецца ў Другую, дзе чакае яго цяжкая душпастырская пра-

Дашута Язэп  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Язэп Дащута (трэці справа) з сям'ёй Сіповічай у Друі, 1935 г.

ца вікарья, а пасля — пробашча. У адным з пісем да а. Рэклайціса ў Рым Я. Дащута пісаў: „Душпастырскую працу люблю, але пры сённяшніх адносінах суседніх святароў да Друі, асабліва да яе пробашча, працеваць тут незайдросна. Накідаюцца з усіх бакоў...”.

Сапрауды, хоць марыяне ў Друі мелі польскую гімназію, хоць не зімаліся палітыкай, але і на іх пасыпаліся розныя даносы і націск паліцыі, авантуры ксяндза-скандаліста Юзэфа Бародзіча, якога падтрымлівала паліцыя і духавенства. Усё гэта звалілася на друйскага суперыёра а. Цікоту і на друйскага пробашча а. Дащуту. Асабліва стала цяжка працеваць друйскім айцам, колі а. Фабіяна Абрантовіча і а. Язэпа Германовіча перавялі ў Харбін, а а. Андрэя Цікоту — у Рым. У верасні 1937 года Язэп Дащута пісаў Андрэю Цікоту: „Зъяўляецца 17-га верасьня сам начальнік Ваяводзкае Бясьпекі із Старое Вялейкі, нейкі Ясінскі і зь ім Стараста і хочуць бачыць а. Суперыёра і мяне. Вострым тонам, сказаўшы, хто ён такі, заявіў, што хоча з намі „шчыра, але прыватна” разгаварыцца аб нашых адносінах да дзяржавы. Пачаў гаварыць аб беларускай гімназіі ў Вільні („скамунізаванай”), аб кс. Ад. Станкевічу, аб кс.

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Язэп Дашута ў апошнія гады  
жывіцца

В. Гадлеўскім і аб нас, што і мы ідзём на ўсход да камуны. На гэта польскі ўрад не пазволіць... Хто нездаволены, то яны (палякі) памогуць прабрацца ў Саветы. „Беларусаў там павыстрэльвалі, а тут вам кепска? Прыдзеца двух-трох ксяндзоў з Другі вывезьцы. Вы — прыхільнікі Уніі? На ніякія вуніі не пазволім. Возьмемся і за Альбэртын!... Запытаў я старасту: дзе болей камуністаў, ці ў нашай парахвії, ці ў суседаў? А ў начальніка Бясыпекі: ці гаварыць нам ксяндзам па беларуску да беларусаў, якія да нас у гэтай мове зъвяртаюцца, ці гэта ёсьць ужо здрада стану?.. Што з намі будзе, Бог ведае, на Яго пакладаем усю надзею...” („Божым шляхам”, 1966 г., № 5 (98), с. 13-14).

У пачатку верасня 1938 года польская паліцыя загадала друйскім айцам-марыянам Я. Дашуту, К. Смульку, В. Хамёнку і Ю. Каширу тэрмінова выехаць з пагранічнае паласы. 9 верасня яны ціха пакінулі Другую. Язэп Дашута выехаў у марыянскі польскі манастыр у г. Скужэц каля Седльцаў. Але і там ён заставаўся шчырым беларускім святаром, падтрымліваў сувязі з беларусамі з многіх краін свету, а таксама вёў з імі вялікую перапіску.

У гады Другой сусветнай вайны і пасля вайны наш зямляк займаўся душпастырскай дзейнасцю ў кляштарах Грудзёндза і Влацлаўка. Ён заўсёды быў шчырым чалавекам, вясёлым і добрым. Асабліва тады, калі некаму рабіў нешта карыснае і прыемнае, забываючы пра сябе. Наогул, ён ніколі не любіў расказваць пра сваё жыццё і пра сябе. Больш любіў размаўляць пра справы агульнацаркоўныя і грамадскія, але без палітыкі. Сам жыў паводле канонаў Царквы і ў гэтым духу выхоўваў маладых студэнтаў-клерыкаў, для якіх доўгі час быў духоўным айцом.

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

Айцец Язэп Дашута пражыў 76 гадоў. Яшчэ ў 1961 годзе ён пісаў Чэславу Сіповічу: „Сяджу тут з Казюком (Смулькам) і збліжаемся да прыстані, где спаткаемся з нашымі айцамі Андрэем Цікотам і Фабіяном Абрантовічам. Старасьць і недамаганье што раз лепей даецца адчуваць. Але я яшчэ трываюся, а вось я. Казімір ледзь дзержыцца. З трудом перасоўваецца па пакоі і святую службу спраўляецы седзячы ды па амацку (вобмацкам). Трэба яму памагаць”.

Беларускім святым, сапраўды, было маркотна і крыўдна, што цяпер, калі ўзнікла магчымасць зноў працаваць сярод беларусаў, яны нічым ужо не маглі дапамагчы. Той самы Язэп Дашута пісаў біскупу Чэславу Сіповічу 15 ліпеня 1963 года: „Жутка нам, што ня можам працаваць сярод сваіх і вам памагаць...”. (Аляксандр Надсан, „Біскуп Чэслаў Сіповіч — святар і беларус”, Мінск 2004, с. 201).

За некалькі дзён да смерці а. Дашуты, Язэп Германовіч занатаваў трохі яго філасофскіх думак і апублікаваў у часопісе „Божым шляхам” (№ 3 (102), 1967 г.). Вось некаторыя з іх: „Думаю аб Ісусе Хрысце, які стаў для нас хлебам. Перапрашаю Яго за правіны, каб быў мне міласэрным. Ах, Госпадзе Ісусе, люблю Цябе! Дзеля Цябе хачу жыць і паміраць... Цешуся, што Бог пазволіў мне жыць падчас Сабору. Яшчэ сёньня бачу экумэнічную ідэю, дзеля якой я калісьці працаваў, хоць дакладна яе не знаючы... Айцец Матулевіч яшчэ 50 гадоў таму прарабачыў, што на гэтым Саборы будзе разважацца. Ён так любіў Царкву! Гэта ён прычыніўся да таго, каб я лепш і глыбей пазнаў тайніцу Царквы. Дзеля таго і напісаў ён у Канстытуцыі Закону, што Царкву трэба любіць як матку, а ў патрэбе за яе бяз сумневання і жыцьцё аддаць...”.

Святар Язэп Дашута моцна любіў царкву, а ў заходнебеларускім рэлігійным і культурна-асветным жыцці міжваеннага дваццатігоддзя прымаў у ёй самы актыўны ўдзел, а таксама выступаў за шырокое ўжыванне беларускай мовы ў беларускіх каталіцкіх парафіях. Ён памёр 9 верасня 1966 года і пахаваны ў Варшаве.

**Дзямідаў Мікола**

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Дзямідаў Мікола**

Беларускі ваенны, палітычны і грамадскі дзеяч. Нарадзіўся 10 снежня 1888 года ў Ломжы Падляшскага ваяводства. Скончыў Свіслацкую настаўніцкую семінарыю, Беластоцкае рэальнае сярэднє вучылішча, Паўлаўскае ваеннае вучылішча ў Петраградзе і курсы пры Мікалаеўскай ваеннай акадэміі ў Петраградзе. У 1918 годзе быў начальнікам Гарадзенскай ваеннай акругі, а ў сярэдзіне 1920 года далучаецца да аддзелаў генерала Станіслава Булак-Балаховіча, які прызначае Дзямідава начальнікам штаба Беларускай Першай брыгады.

У 1922 годзе — пасол Сейма па Беластоцкай акрузе. Адзін з ініцыятараў склікання сабора Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў Констанцы ў Заходній Германіі ў 1948 годзе. З 1950 года жыў у ЗША. Памёр 23 чэрвеня 1967 года ў Чыкага.

## Вайсковец у форме з беларускай сімволікай

Пра дзеяча беларускага нацыянальнага руху, палітыка і вайскоўца Міколу Дзямідава напісана ў Беларусі вельмі мала. Яго дзеянісць, як вайскоўца, лепш за ўсё пададзена ў кнізе Алега Латышонка „Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923” (Беласток 1995). Паводле Алега Латышонка, у названы перыяд у беларускім друку з’яўляліся невялікія энцыклапедычныя згадкі пра Міколу Дзямідава і яго сяброў па баравацьбе за незалежнасць Бацькаўшчыны. Праўда, напісаныя сціпла і па-рознаму суб'ектыўна. Хаця сам Мікола Дзямідаў у гісторыі Беларусі заслугоўвае саліднай манографіі.

Нарадзіўся ён у сям'і Станіслава Катнароўскага і Алесі Каліноўскай 10 снежня 1888 года ў Ломжы. Бацька рана памёр і маці, аўдадвеўшы, выйшла замуж за Янку Дзямідава. Айчым усынавіў пасынка і надаў яму сваё прозвішча. Але выхоўвалі хлопчыка ў асноўным дзядуля і бабуля па маці.

У 1905 годзе Мікола Дзямідаў здае паспяхова экзамены на настаўніка пачатковай школы пры Свіслацкай настаўніцкай семінарыі. А за год да паступлення ў семінарыю закончыў Ломжынскую філалагічную мужчынскую гімназію. Працаваў на чыгунцы, пасля настаўнікам пачатковых класаў. Але з вучобаю не развітаўся. У 1910 годзе паспяхова скончыў Беластоцкае рэальнае сярэдняе вучылішча, быў вольным слухачом Варшаўскага ўніверсітета.

18 ліпеня 1914 года Міколу Дзямідава прызываюць у расійскае войска, дзе ён уладкоўваеца справаводам гаспадарчай часткі розных ваенных падраздзяленняў. Але і тут ён умудраеца вучыцца. Спачатку наведвае курсы пры Мікалаеўскай ваеннай акадэміі ў Пецярбургу, а пасля заканчвае ў горадзе на Ніве Паўлаўское ваеннае вучылішча.

Пасля Лютайскай рэвалюцыі ў Петраградзе Мікола Дзямідаў уваходзіць у Хаўрус афіцэраў-рэвалюцыянераў, прызначаеца

**Дзямідаў Мікола**

## **З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



абласным камісарам у Ноўгара-  
дзе. У сакавіку 1918 года трапляе  
ў нямецкі палон, яго змяшчаюць  
у лагер для палонных вайскоўцаў.  
Пасля капітуляцыі Германіі наш  
зямляк выходзіць на волю і ў лістападзе 1918 года пераїзджае  
ў Вільню, дзе далучаецца да ства-  
рэння беларускага нацыянальна-  
га войска.

20 снежня 1918 года з часця-  
мі арміі генерала Кандратовіча  
Мікола Дзямідаў займае Гарод-  
ню і прызначаецца камендантам  
горада і начальнікам Гарадзен-  
скай ваеннай акругі, куды ўвахо-  
дзілі крэпасць і 16 фартоў. У гэ-

ты час у Гародні працуе Урад БНР і Гародня становіцца часо-  
вой сталіцай Беларусі. Сюды прыезджаюць для перамоў аме-  
рыканскія, англійскія і французскія місіі. У Гародні ў той час  
быў парадак і спакой, а ў беларускім войску — узорная дыс-  
цыпліна.

1 чэрвеня 1919 года, падчас раззбраення Першага Бе-  
ларускага палка, Мікола Дзямідаў быў арыштаваны паля-  
камі ды інтэрнаваны ў беластоцкім лагеры „Станцыя Раздоль-  
ная”. Вызвалілі яго толькі праз год. Пасля вызвалення Дзямі-  
даў паступае ў распараджэнне Варшаўскай беларускай вай-  
сковай школы падхарунжых. А ў сярэдзіне 1920 года далу-  
чаецца да аддзелаў генерала Станіслава Булак-Балахові-  
ча, які прызначае Дзямідава начальнікам штаба Беларускай  
Першай брыгады. А 20 кастрычніка 1920 года той жа гене-  
рал Булак-Балаховіч прызначае Дзямідава кірауніком усіх  
Беларускіх узброеных сіл, якія знаходзіліся на тэрыторыі Бе-  
ларусі. У падпарадкаванне Дзямідава ўвайшлі Першы Мен-  
скі пяхотны полк (камандзір маёр А. Яцэвіч), Другі Менскі  
пяхотны полк (камандзір палкоўнік Гершэльман), Першы Бе-

**Дзямідаў Мікола**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

ларускі гусарскі полк пад камандаваннем палкоўніка Бянецкага, чатыры сотні Зялёнадубцаў, шэсць соцень вайскоўцаў з Дзікай дывізіі, казачы атрад Віктара Савянкова, Гарадзенскі батальён, артаддзел палкоўніка Талат-Келпша, аддзел коннай разведкі пратаршчыка Баркова...

У 1922 годзе Мікола Дзямідаў па Беластоцкай акрузе становіцца паслом польскага Сейма, а праз год польскія ўлады разам з іншымі беларускімі дзеячамі высыляюць яго з Заходняй Беларусі.

Наш зямляк пераязджае ў Дзвінск, дзе разам з Кастусём Езавітавым працуе ў розных беларускіх грамадска-культурных арганізацыях, актыўна ўдзельнічае ў беларускім культурным жыцці Латвіі, організоўвае там беларускія школы. І здавалася, што ёсё будзе добра, калі б не прыход у 1940 годзе ў Латвію бальшавікоў. Яны арыштоўваюць Дзямідава і перавозяць яго ў Москву на Лубянку. Праўда, праз год яму ўдаецца адтуль вызваліцца і вярнуцца зноў у Дзвінск.

У сярэдзіне вайны Мікола Дзямідаў пераязджае ў Ліду, дзе працуе акруговым школьным інспектарам. Ён арганізуе настаўніцкія курсы, а кірауніком іх прызначае Алеся Яцэвіча. А сам адначасова організоўвае беларускі батальён самааховы, куды ўваходзілі ў асноўным настаўнікі. Батальён самааховы адмовіўся ад прысланай немцамі паліцэйскай чорнай формy, а праз некаторы час атрымаў іншую форму з беларускай сімволікай...

З восені 1944 года генерал-маёр Мікола Дзямідаў жыве на эміграцыі. Спачатку ў французскай зоне ў Германіі, дзе быў адным з ініцыятараў узнаўлення Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, а пасля ў ЗША. Пасяліўшыся ў 1950 годзе ў Чыкага, Мікола Дзямідаў шчыра сябраваў з Язэпам Варонкам і Алесем Змагаром. Ён далучыўся да Згуртавання беларусаў штата Ілінойс, дзе прымаў актыўны ўдзел у грамадска-палітычным і рэлігійным жыцці беларусаў.

Памёр Мікола Дзямідаў 23 чэрвеня 1967 года на 77-м годзе жыцця ў Чыкага, дзе і пахаваны.

**Дубінскі Сяргей**

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Дубінскі Сяргей**

Беларускі археолаг, гісторык, бібліограф. Нарадзіўся 13 кастрычніка 1884 года ў вёсцы Наройкі Сямятыцкага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Пецярбургскі ўніверсітэт. Даследаваў помнікі ранняга жалезнага веку і эпохі сярэднявечча, курганныя старажытнасці Беласточчыны і могільнікі Магілёўшчыны і Віцебшчыны. Склаў і выдаў першую „Бібліографію па археалогіі Беларусі і сумежных краін” (1933). Расстраляны органамі НКВД 27 жніўня 1937 года.


## Беларускі археолаг і гісторык

Імя Сяргея Дубінскага ёсць на памятным крыжы ў Курапатах, пастаўленым у гонар расстраляных тут у 1937 годзе беларускіх археолагаў. Тады, у 1930 годзе, за нацыяналізм арыштавалі прафесара Мікалая Азбукіна, інспектара Наркамасветы Алеся Аніхоўскага, крытыка Адама Бабарэку, наркама асветы БССР Антона Баліцкага, агранома Івана Божку, прафесараў Максіма Гарэцкага, Усевалада Ігнатоўскага і Мітрафана Доўнар-Запольскага, паэта Уладзіміра Дубоўку, гісторыка Язэпа Дылу, філолагаў Платона Жарскага, Міколу Байкова і Язэпа Лёсіка, драматурга Васіля Шашалевіча і іншых таленавітых людзей Беларусі. Разам з імі летам 1930 года быў арыштаваны і Сяргей Дубінскі — беларускі археолаг і гісторык з Беласточчыны, а праз 7 гадоў — расстраляны. Праўда, пасля першага арышту яго адпусцілі і парайлі памяняць месца жыхарства.

А справа была так. Летам 1928 года падчас раскопак гародзішча Банцараўшчына ў ваколіцах Мінска Сяргей Дубінскі знайшоў рог даўжынёй 1 метр 90 сантиметраў. Знайдка гэта была ідэнтыфікаваная як рог валдайскай казы і хутка яе здалі ў архіў. У 1935 годзе прыбральшчыца, выводзячы мыш' — яком архіўных пацукоў, выпадкова сыпнула крыху атрутны на рог, які там пыліўся. Рог нечакана змяніў колер і з шэрлага стаў бледнаружовым. Тады вырашылі тэрмінова паклікаць Дубінскага. Сяргей Антонавіч глянуш і ўсё зразумеў, што гэта рог не валдайскай казы, а рог аднарога — вымерлай траваяднай непарнакапытнай жывёліны. Менавіта рагавы нараст аднарога мог, паводле сярэднявечных крыніцаў, змяніць колер пад уздзеяннем атрутных рэчываў. Але Сяргей Дубінскі добра ведаў, што савецкая ўлада адмаўляла і адмаўляе існаванне аднарога. Адкрыццё нашага археолага абміркоўвалася тады ў навуковых колах БССР кулуарна, нават шэптам. А калі Сяр-

Дубінскі Сяргей

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Кніга Сяргея Дубінскага. 1933 г.

цоўнікам Інбелкульта, а з 1931 года — у Інстытуце гісторыі Акадэміі Навук БССР. Адпрацаваўшы два гады ў Інстытуце гісторыі, нашаму земляку сказалі тэрмінова пакінучь тэрыторыю Беларусі і выехаць на пастаяннае месца жыхарства ў Ленінград. У 1933 годзе Сяргей Дубінскі назаўсёды пакінуў Беларусь і прыехаў у горад на Няве, дзе ўладкаваўся на працу ў Ленінградскую акадэмію гісторыі матэрыяльнай культуры.

За той час, калі наш зямляк жыў і працаваў у Беларусі, яму ўдалося зрабіць шмат чаго карыснага для беларускай археалогіі. Ён актыўна даследаваў помнікі ранняга жалезнага веку і эпохі сярэднявечча. Праводзіў разам са сваімі калегамі раскопкі і вывучаў курганныя старажытнасці ў Бельскім павеце, пасля гарадзішчы Бабруйшчыны, Міншчыны, Ма-

гей Дубінскі быў арыштаваны, то рог аднарога праходзіў па справе ў якасці рэчавага доказу, а пасля знік у спецсховах, як і многія іншыя рэліквіі беларускага народа.

Сяргей Дубінскі нарадзіўся 13 кастрычніка 1884 года ў вёсцы Наройкі Сямятыцкага павета ў сям'і праваслаўнага святара. Пасля заканчэння Пецярбургскага ўніверсітэта ў 1914 годзе пэўны час працаваў настаўнікам. У 1925 годзе Сяргей Дубінскі становіцца сябрам гісторыка-археалагічнай камісіі Акадэміі Навук БССР, а пасля — навуковым супра-

Дубінскі Сяргей  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Сяргей Дубінскі (у акулярах) і Аляксандр Ляўданскі падчас апрацуоўкі ма-  
тэрыялаў. Пачатак 1930-х гадоў

зыршчыны, Магілёўшчыны і Віцебшчыны. Па словах даслед-  
чыцы беларускай археалогіі Таццяны Каробушкінай, у 1927  
годзе Сяргей Дубінскі склаў археалагічную карту Магілёў-  
скай вобласці, якая на жаль не захавалася.

Самай грунтоўнай і вялікай працай, якую пакінуў нам бе-  
ларускі археолаг, з'яўляецца яго „Бібліографія па археалогії  
Беларусі і сумежных краін”, асобнай кнігаю якая пабачыла  
свет у Мінску ў 1933 годзе. У ёй наш зямляк называў працы  
пра дакласавае грамадства, ранні феадалізм, нумізматыку,  
сфрагістыку, старажытную архітэктуру, абарончыя збудаванні.  
У 1920-1930-я гады Сяргей Дубінскі паспеў напісаць і апуб-  
лікаваць дзесяткі артыкулаў, сярод іх — „Доследы культур жа-  
лезнага перыяду па Віцебшчыне, Магілёўшчыне і Міншчыне”,  
„Чаркасоўскае гарадзішча пад Оршай”, „Раскопкі Банцараў-  
скага гарадзішча каля Менску ў 1926 годзе”, „Археалагіч-  
ныя працы на Беларусі за 1919-1928 гады”, „Гарадзішча ка-  
ля вёскі Германаў Аршанская акругі”, „Доследы культур жа-  
лезнага перыяду на БССР у 1929 годзе” і іншыя.

На вялікі жаль, свае планы і задумкі наш таленавіты зям-  
ляк ажыццяўіць не змог. Яго расстралілі ва ўзросце 53 га-  
доў. У 1958 годзе ён быў пасмяротна рэабілітаваны.

**Ільяшэвіч Хведар**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Ільяшэвіч Хведар**

Беларускі грамадска-культурны дзеяч, паэт, крытык, працаік. Нарадзіўся 17 сакавіка 1910 года ў Вільні. Скончыў Віленскую беларускую гімназію і гістарычны факультэт Віленскага ўніверсітэта. Магістр філософіі. Працаваў настаўнікам у Вільні. У 1937 г. быў звольнены з працы і тады пераехаў з жонкай і дачкой у Тапаляны каля Міхалова, дзе займаўся на гаспадарцы. У гады Другой сусветнай вайны ўзначальваў Беларускае аб'яднанне ў Беластоку, рэдагаваў беластоцкую газету „Новая дарога”. У 1930-х гадах у Вільні выдаў зборнікі паэзіі — „Веснапесыні” (1929), „Зорным шляхам” (1932), „Захварбаваныя вершы” (1936) і кнігі „Ядвігін Ш. (Антон Лявіцкі): жыццё і літаратурная творчасць” (1933), „Друкарня дому Мамонічаў у Вільні (1575-1622)” (1938). Загінуў у аўтамабільнай катастрофе 7 лістапада 1948 года ў горадзе Галендорф у Германіі, дзе і пахаваны.

## Зорны шлях Хведара Ільяшэвіча

Пра Хведара Ільяшэвіча я даведаўся гадоў дваццаць таму, калі слонімскі настаўнік Уладзімір Шундрык падараваў мне трыв зборнік ягонай паэзіі: „Веснапесні” (Вільня 1929), „Зорным шляхам” (Вільня 1932), „Захварбаваныя вершы” (Вільня 1936). Раней я не чуў пра такога паэта, хоць і закончыў філфак Белдзяржуніверсітета. Ды пра яго ніхто нам ніколі не казаў. Прачытаўшы вершы Ільяшэвіча, я быў у захапленні:

*Беларусь ты мая расспяваная!*

*Нібы ў песнях ты толькі і ёсць...*

*Я прыходжу к табе, о, каханая,*

*Сын вясны, нібы новы госць...*

З того часу ніколі не мінаю вершаў паэта і звестак пра яго. Ды і не так шмат з'явілася публікацый пра Хведара Ільяшэвіча. Найбольш грунтоўным матэрыялам пра жыццё і творчы шлях заходнебеларускага літаратара лічу артыкул Лідзії Савік „Песню нясём мы адну...”, змешчаны ў яе выдатнай кнізе „Пакліканыя” (Мінск 2001).

Папулярны паэт 1930-х гадоў Хведар Ільяшэвіч меў Божы дар. Ён скончыў Віленскую беларускую гімназію і гістарычны факультэт Віленскага ўніверсітета. У 26 гадоў стаў магістром філософіі за дысертацыю „Друкарня дома Мамонічаў у Вільні”. Вершы і празаічныя абрэзкі пачаў пісаць рана. Друкаваў іх у „Студэнцкай думцы”, „Беларускай ніве”, „Крыніцы”. Акрамя зборнікаў паэзіі пры жыцці ў Хведара Ільяшэвіча выйшла яшчэ адна кніжачка пра жыццё і літаратурную творчасць Ядвігіна Ш. — „Ядвігін Ш. (Антон Лявіцкі): жыццё і літаратурная творчасць” (Вільня 1933). Вось і ўсё, што паспей ён зрабіць за свае 38 гадоў (загінуў у аўтамабільнай катастрофе ў Германіі ў 1948 годзе). Я, вядома, не лічу ягоных шматлікіх спавяданняў, крытычных артыкулаў, рэцензій і перакладаў.

## Ільяшэвіч Хведар

### З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Малады Хведар Ільяшэвіч

Семдзесят гадоў у Беларусі не выдаваліся творы Хведара Ільяшэвіча, асабліва яго паэзія. А гэта быў здольны паэт, шчыры лірык:

Шырыня-прастор!  
Добры вечар!  
Я твой сын-арол,  
Буйны вецер.  
Шыбану да зор  
Ўбесканечнасць!  
Шырыня-прастор,  
Добры вечар!

І вось у Маладзечне ў 2000 годзе выйшлі з друку асобнаю кніжкай творы Хведара Ільяшэвіча. Вялікая заслуга ў гэтым Міхася Казлоўскага — бібліяфіла, літаратуразнаўцы і калекцыянета. Гэта Міхась парупіўся сабраць лепшыя паэтычныя творы Хведара Ільяшэвіча пад адну вокладку. У кніжку складальнік уключыў таксама і апавяданне „Танго «Нактурно»”.

Найперш прыцягвае ўвагу яго эміграцыйны цыкл, што ўвайшоў у зборнік Але ён вельмі сумны, у ім адчуваецца туга, якую перадаў паэт вершамі аб прыродзе, аб раскіданай мадалене, аб сябрах і сваяках:

Усё часьцей я цябе ўспамінаю,  
мой родны, мой мілы браце.  
Ці і мне не пара ў вырай,  
ў краі светлыя выбірацца.  
Як жывы, устаеш ты часта —  
і ў дажджлівай асенінай вуліцы  
Каплююша крыло намоклае  
і ўсмешка нейкая сумная.  
Мне цяпер яна так зразумелая,  
я і сам усыміхаюся гэтак.  
Можа мы былі неічасльвія,  
Што сталіся інтэлігентамі.  
Усё часьцей я цябе ўспамінаю,

Ільяшэвіч Хведар  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Злева направа: Валянцін Таўлай, Тодар Лебядка, Алесь Салавеі, Максім Сядёў, Сяргей Хмары, Уладзімір Сядура і Хведар Ільяшэвіч. Мінск, 1944 г.

*мой родны, мой любы браце.*

*Ці ня знак гэта мне, што болей*

*Я з табой не змагу спаткацу.*

Адначасова ў эміграцыйных вершах ёсць іскрынкі надзеі на светлую будучыню, надзея, што ў Беларусі „зацвіце заўтра новая маладосць”. Дарэчы, роднай Беларусі Хведар Ільяшэвіч прысвяціў шмат сваіх паэтычных радкоў. У адным паэт не баіцца за сваю Радзіму, бо „яна, працоўная, прачнулася”, у другім — „зноў, Беларусь, у тваіх безъбярэжжах восень элегію ціха складае”, у трэцім — „з-над палёў, дзе дым съцелюць Беласток і Супрасль, аж да слуцкіх пшаніцаў калосьце шуміць”, у чацвёртым — „жніўнёвая ўжо Беларусь адцьвіла у кустох счырванелых”, а ў пятym ужо — „доля твая — не дацьветы, Беларусь дарагая мая!...”

З пачаткам Другой сусветнай вайны Хведар Ільяшэвіч пераехаў з Тапалянаў у Беласток. Тут ён узнічаліў Беларускае аб'яднанне ў Беластоку, быў адным з організатораў бела-

Ільяшэвіч Хведар

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ


рускага школьніцтва на Беласточчыне, рэдагаваў „Новую дарогу”. Хведар Ільяшэвіч добра валодаў нямецкай мовай, якая падчас акупацыі дапамагала яму вырашаць розныя праблемы, уладжваць канфлікты. Але пісаў ён значна менш, чым у 1920-1930-я гады. Тым не менш, у „Новай дарозе” з'яўляліся яго артыкулы пад псевданімам М. Дальны ці крыптанімам М. Д. пра Міхася Забэйду-Суміцкага, Францішка Аляхновіча, Уладзіміра Жылку і іншых беларусіх дзеячаў культуры.

У 1944 годзе Хведар Ільяшэвіч назаўсёды развітаўся са сваёй Радзімай, пераехаўшы жыць у Заходнюю Германію. Там ён належала да літаратурнага аб'яднання „Шыпшына”, працаваў у рэдакцыі газеты „Раніца”, рэдагаваў часопіс „Шляхам жыцця”, інфармацыйны лісток „Апошнія весткі” (г. Ватэнштэйт). Ён жыў у Германіі, а сям'я засталася ў Польшчы. Жонка Надзея Ільяшэвіч працавала настаўніцай у Таполянах, Беласточку, Бухвалове каля Саколкі, Сувалках, яе часта трывожыла бяспека, але арыштаваць не змаглі. У 1953 годзе яна пераехала ў Шчэцін, дзе і пражыла да смерці. А Хведар Ільяшэвіч восенню 1948 года загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Кажуць, што гэтую аварыю добра спланавала і рэалізавала савецкая разведка.

Беларусы-выгнанцы, як піша Лідзія Савік у сваёй кнізе „Пакліканыя”, шчыра аплаквалі смерць Хведара Ільяшэвіча. Многія часопісы надрукавалі слова смутку пра маладога літаратара. Яго пахавалі 10 лістапада 1948 года на могілках у Галендорфе, поблізу Браўншвайга.

2001

**Казбярук Уладзімір  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Казбярук Уладзімір**

Беларускі літаратуразнавець, крытык, педагог, кандыдат філалагічных навук. Нарадзіўся 29 жніўня 1923 года ў вёсцы Бандары Беластоцкага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Белдзяржуніверсітэт. Даследуе сувязі славянскіх літаратур, найперш беларуска-польскія. Выдаў манографіі „Якуб Колас у школе” (1967), „Ступені росту” (1974), зборнікі „Якуб Колас: жыццё і творчасць” (1962), „Славянскія літаратуры і проблемы беларускага парадунальнага літаратурразнаўства” (1982), „Нашы вытокі” (2007) і многія іншыя. Жыве ў Мінску.

## Даследчык, крытык, перакладчык

Уладзіміру Казберауку 29 жніўня 2008 года споўнілася 85 гадоў. Сур'ёзны юбілей. Таму, калі аглянуцца назад, дык ёсць што ўспомніць і прааналізаваць тое, што паспелася зрабіць, апублікаваць, выдаць. Крытыкаў і даследчыкаў літаратуры не так часта песцяць на старонках літаратурных выданняў, як, напрыклад, паэтаў, празаікаў ці драматургаў. Яны заўсёды застаюцца ў цяні. Паціху працуюць, а пасля выдаюць неабходныя і каштоўныя кнігі, вартыя свайго часу. Шмат зроблена ў літаратуразнаўстве, крытыцы, перакладчыцкай дзеяйнасці Уладзімірам Казберауком з Беласточчыны. Па творчасці Якуба Коласа дакастрычніцкага перыяду Уладзімір Казбярук абараніў кандыдацкую дысертацыю. У беларускай літаратуры з'яўляецца ён адным з грунтоўных даследчыкаў праблем беларускага рамантывізму. Варта толькі прыгадаць па гэтай тэме кнігі Уладзіміра Казбераука „Традыцыі польскага рамантывізму ў беларускай літаратуры пачатку XX стагоддзя” (Мінск 1972), „Рамантычны пошук: Назіранні над беларускім рамантывізмам пачатку ХХ стагоддзя” (Мінск 1983).

Вельмі цікавыя і да сённяшніх дзён не згубілі сваёй актуальнасці яго даследчыя артыкулы пра Максіма Горкага, Янку Купалу, Алеся Гаруна, Францішка Багушэвіча, пра Янку Купалу і Марыю Канапніцкую, пра беларускія вершы Адама Міцкевіча, пра невядомыя вершы Зофіі Ташашчкоўскай і г.д. Ніколі не абмінаў і не абмінае Уладзімір Казбярук творчасці беласточкіх літаратараў, шмат напісаны ім пра Алеся Барскага, Віктора Шведа і, наогул, пра літаратурную Беласточчыну.

Сяды-тады, жывучы ў розных гарадах — Уладзімір Міхайлавіч Казбярук у Мінску, я — у Слоніме, мы лістуемся. Неяк на пытанне: над чым цяпер працуецце, спадар Казбярук адказаў, што „рыхтую да друку дзённікі Максіма Танка для поўнага збору твораў, а таксама кнігу ўспамінаў пра яго”. І ка-

Казбярук Уладзімір  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Сёмы Міжнародны кангрэс славістаў у Варшаве, жнівень 1973 г. Злева на-права: Уладзімір Казбярук, Карл Гутштадт (Берлін), Іван Крамко, Аркадзь Жураўскі

лі размова пайшла пра нашу перапіску, дык скажу: што ў кожным пісьме Уладзімір Казбярук прыгадвае і падказвае мне людзей з Беласточчыны, пра якіх неабходна шукаць звесткі і пісаць артыкулы, бо час сатрэ іх не толькі з памяці, але і з нашай гісторыі. Нядайна ў сваіх пісьмах ён мне зноў нагадаў цікавыя і загадковыя прозвішчы. Уладзімір Міхайлавіч піша: „Я вельмі шкадую, што вам не ўдаецца знайсці звесткі пра аднаго чалавека і ўшанаваць яго памяць. У навучальным 1940/41 годзе я быў вучнем 10-га класа Свіслацкай сярэдняй школы, дзе перад самай вайной атрымаў атэстат стасасці. Вучань 9 класа гэтай школы Лейба Фарбэр кіраваў струнным гуртком, які прымаў удзел у абласной алімпіядзе мастацкай самадзейнасці ў Беластоку. Там удзельнікаў алімпіяды, сярод якіх быў і я, 22 чэрвеня 1941 года застала вайна. Сам Фарбэр іграў на мандаліне так хораша, што мог ачараўваць любога чалавека, нават і найбольш абыякавага да музыкі. За ўсё сваё жыццё такой ігры на мандаліне я не

**Казбярук Уладзімір**

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

чую — ні па радыё, ні ў канцэртных залах, ні ў грамафонных запісах. Калі б ён застаўся жывы, ён бы моцна праславіўся. Гэта і пра яго Якуб Колас пісаў:

*Колькі талентаў звялося,  
Колькі іх і дзе ляжыць,  
Невядомых, непрызнаных,  
Неаплаканых нікім...*

У другім пісьме Уладзімір Казбярук пытаеца: „Ці ёсьць у вас звесткі пра доктара Мікалая Марцінчыка? Перад вайной ён жыў у Нараўцы. Па даручэнні Р. Р. Шырмы, сюды да яго прыязджаў Максім Танк па грошы на беларускія выданні. Пасля вайны ён жыў у Гародні. Калісьці Зоська Верас паведамляла мне, што ў яе асабістым архіве зберагліся матэрыялы, звязаныя з жыццём і дзеянасцю Міколы Марцінчыка. Думаю, што ён заслужыў, каб недзе добрым словам успомніць яго”.

І такіх прыкладаў з пісем шмат. Па іх адчуваеца, што наш зямляк па-ранейшаму ў страі, ён аддана працуе на ніве нашай гісторыі, культуры і літаратуры. І нас, маладых, гэта радуе і цешыць.

2003

## **Беларуская літаратура Беласточчыны — з'ява фенаменальная**

Беларускі крытык і літаратуразнавец Уладзімір Казбярук падрыхтаваў і нядаўна выдаў у Мінску кнігу „Выбраных твораў” Змітрака Бядулі, вершы і апавяданні якога даўно ў Беларусі не выдаваліся. У сувязі з выхадам гэтай кнігі наш карэспандэнт задаў некалькі пытанняў спадару Казберауку. А таксама запытаўся ў яго пра асабістую творчасць і беларускую літаратуру.


— Уладзімір Міхайлавіч, чаму Вы вырашалі падрыхтаваць ладны том твораў Змітрака Бядулі?

Казбярук Уладзімір  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

— „Выбранныя творы” Змітрака Бядулі з’явіліся ў папулярным мінскім выдавецтве „Кнігазбор”. Калісці я для гэтага выдавецтва падрыхтаваў Алеся Гаруна і прымаў удзел у падрыхтоўцы кнігі Аляксандра Ельскага. Між іншым, у 2000 годзе там выйшла кніга „Беларускія пісьменнікі Польшчы”, складальнікам якой быў Ян Чыквін. Дарэчы, усе справы, звязаныя з публікацыяй кніг у „Кнігазборы”, вырашае пісьменнік Кастусь Цвірка. Ён мне прапанаваў падрыхтаваць і выдаць Змітрака Бядулю. То я не мог не пагадзіцца, тым больш, што класік нашай літаратуры заслужыў, каб яго творы перавыдаваліся і чыталіся.

— **Бягучы год — год юбілеяў Янкі Купалы і Якуба Коласа. Вы шмат даследавалі творчасць Якуба Коласа да 1917 года, а таксама яго паэму „Новая зямля”, адносіны Янкі Купалы з Максімам Горкім, пра Купалаўскую пераклады і іншыя матэрыйялы. Што Вы скажаце сёння на гэты конт?**

— У свой час адзначаць 100-годдзе з дня нараджэння народных паэтаў Беларусі я ездзіў у Польшчу. У гэтым годзе ўжо не прымаю актыўнага ўдзелу ні ў якіх мерапрыемствах. Здзяройе не дазваляе, дый і мне ўжо 84 гады. Але лічу, што Янка Купала і Якуб Колас ратавалі беларушчыну ад занядаду, ад той смяротнай небяспекі, якая пагражала ёй з боку такіх дзеячаў як Кнорын (Кнорыньш) з кампаньёнамі. Пра творчасць народных паэтаў напісаны шмат. Але сёння мы яшчэ, магчы-



Базыль Белаказовіч і Уладзімір Казбярук, 1980-я гады

**Казбярук Уладзімір**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

ма, недастаткова выразна паказалі тую ролю, якую яны і іх найбольш самаахвярныя сучаснікі (у тым ліку і дзеячы Беларускай Народнай Рэспублікі) адыграі ӯ пераўтварэнні Паўночна-Захадняга краю ӯ Беларусь, якая ўжо надзейна займае „свой пачэсны пасад між народамі”, пра неабходнасць чаго з такой надзейай пісаў калісці Янка Купала.

— Уладзімір Міхайлавіч, у 2003 годзе выйшаў асобным выданнем Ваш цікавы навукова-папулярны нарыс „Францішак Скарына”. Скажыце, калі ласка, у чым загадкавасць нашага першадрукара?

— У чым загадкавасць Скарыны? Скажу шчыра, што сёня нам трэба весці гаворку не пра нейкую загадкавасць беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, а мы павінны больш удумліва спасцігаць тую эпоху наогул і паспрабаваць у сваіх пачуццях прайсці той надзвычай складаны і зменлівы шлях, які давялося адолець яму.

— Ці цікавіцеся беларускімі літаратурнымі справамі роднай Вам Беласточчыны?

— Калі дам рады, то я яшчэ падрыхтую зборнік сваіх артыкулаў пра падзеі і літаратуру ХХ стагоддзя. І ӯ пачатку будуць змешчаны артыкулы, прысвечаныя Беласточчыне. Бо беларуская літаратура Беласточчыны — з'ява фенаменальная. Працујуць там і пішуть толькі энтузіясты, небывала самаахвярныя і адданыя справе беларушчыны. Я ўпэўнены, што настане пара, калі іх заслугі і ӯся дзейнасць будуць належным чынам ацэнены.

— З кім Вы найбольш контактуеце?

— Былі калісці контакты з многімі. Сёння ж сітуацыя такая (і здароўе, і агульнае становішча), што колішнія канкрэтныя сувязі ӯ асноўным спыняюцца. Але ўсё ж такі не абарваліся з Алемсем Барскім, з прафесарам Базылём Белаказовічам. А Віктар Бура з Гайнаўкі прысылае мне ӯ Мінск цікавыя кнігі.

— Сёння ӯ Беларусі ўжо існуе два Саюзы пісьменнікаў. Бо Чаргінец падзяліў пісьменнікаў на „чэсных” і „нячэсных”, сваіх і чужых. Як Вы пракаментуеце такую сітуацыю?

— Я інакш усё бачу. Саюз пісьменнікаў разваліўся без

**Казбярук Уладзімір  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Справа налева: Лідзія Арабей, Уладзімір Караткевіч, яго жонка Валянціна, Георгій Шыловіч, Уладзімір Казбярук, Аліса Шыловіч. Піцуунда, 1982 г.

удзелу Чаргінца. Бо я сёння рэальна не бачу Саюза пісьменнікаў, які б арганізоўваў нейкія мерапрыемствы, абмеркаванні, збіраў сходы, рабіў нешта рэальнае для творчага жыцця. Ды яшчэ абодва так званыя „саюзы” не маюць свайго гнязда, свайго памяшкання, дзе яны маглі б нешта арганізацца ці хаця б збіраць членскія ўзносы. Я, калі б і хацеў сустрэцца з тым Чаргінцом, то не ведаў бы, як гэта здзейсніць. Сумна ўсё гэта...

**— Над чым Вы цяпер працуеце?**

— Толькі што закончыў зборнік твораў Алеся Гаруна для серыі „Школьная бібліятэка”. Ён павінен пабачыць свет яшчэ ў гэтым годзе. Зусім нядайна з’явіўся другі том „Гісторыі беларускай літаратуры XI-XIX стагоддзяў”, прысвечаны літаратуры XIX стагоддзя. Там ёсць і мае артыкулы. Жнівеньскі нумар часопіса „Роднае слова” апублікаваў мой матэрыял пра „Слова аб палку Ігаравым”, ёсць шэраг і іншых задумак.

**Казлоўскі Уладзіслаў  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Казлоўскі Уладзіслаў**

Беларускі грамадска-палітычны дзеяч, паэт, публіцыст, журналіст, выдавец. Нарадзіўся 29 чэрвеня 1896 года ў вёсцы Залессе Сакольскага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Віленскую каталіцкую духоўную семінарыю, настаўніцкія курсы пры Цэнтральнай беларускай радзе Віленшчыны і Гарадзеншчыны. У гады Другой сусветнай вайны быў рэдактарам „Беларускай газеты”, уваходзіў у кірауніцтва Беларускай народнай самапомачы. Аўтар кніг „Беларуская народная песньі з Сакольскага павету” (1930), „Плач Беларускай Старонкі-маткі па дзетках сваіх рэнегатах” (1930), вершаванага рамана „Путы кахраньня” (1932), зборніка вершаў „Шляхам змаганьня” (1935) і іншых. Застрэлены савецкімі партызанамі 13 лістапада 1943 года ў Мінску.

## Час вяртання

Уладзіслаў Казлоўскі (выступаў пад псеўданімам Казлоўшчык) праявіў свае здольнасці не толькі ў літаратуры, але і ў спорце, выдавецкай дзейнасці і палітыцы.

Беластоцкая газета „Новая дарога” 12 снежня 1943 года пісала: «Дня 13 лістапада 1943 года ў Мінску, пры выкананні сваіх нацыянальных абавязкаў трагічна загінуў ад рук нікчэмных бальшавіцкіх бандытаў рэдактар „Беларускае Газэты” Уладзіслаў Казлоўскі, народжаны ў 1896 годзе ў вёсцы Залесьсе Сакольскага павету. Паховіны адбыліся дня 22 лістапада на Кальварыйскіх каталіцкіх могілках у Мінску. Падаючы гэтыя сумныя факты да ведама грамадзянства, рэдакцыя „Новай Дарогі” выказвае сваё глыбокае спачуцьцё асірочанай сям’і нябожчыка. Чытачы й рэдакцыя „Новай Дарогі”».

Сапрауды, у лістападзе 1943 года нехта Іван Шнігер зайшоў у рэдакцыю „Беларускай газеты” і стрэліў ва ўпор з пісталета ў яе рэдактара. Стрэл пачула Наталля Арсеннеўа, якая выбегла з суседняга пакоя і закрычала: „Трымайце, тримайце яго! Гэта той бандыт, які забіў спадара Казлоўскага”. Але было ўжо позна.

Тысячы беларусаў праводзілі ў апошні шлях нашага здольнага літаратара. Часопіс „Новы шлях” адзначыў тады, што Уладзіслаў Казлоўшчык „стаўся чароднай ахвярай бандыцкага тэрору на Беларусі і загінуў як жаўнер пры спаўненых сваіх абавязкаў”.

Дзяцінства Уладзіслава Казлоўскага прашло на Беласточчыне ў роднай вёсцы Залессе. Пачатковую і сярэднюю адукцыю ён набыў у Саколцы і ў Гродне. У 1916 годзе наш зямляк паступае ў Віленскую каталіцкую духоўную семінарыю. А калі заснавалася ў Вільні беларуская вайсковая арганізацыя, пакідае семінарыю з мэтай паступіць у беларускае нацыянальнае войска. Адначасова ён запісваецца на кароткачасовыя беларускія настаўніцкія курсы пры Цэнтральнай радзе Віленшчыны і Гарадзеншчыны, пасля заканчэння якіх

**Казлоўскі Уладзіслаў  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Сядзяць злева направа: У. Казлоўскі, Н. Арсеннеў, А. Сянкевіч; стаяць злева направа: У. Кушаль, А. Адамовіч, У. Карапенка, Мінск. 1942 г.

накіроўваецца ў Сакольскі павет, дзе прымае ўдзел у арганізацыі беларускіх школ.

Пасля няўдалых у гэтым накірунку спробаў, з прычыны не-гатыўных адносін тагачасных павятовых школьніх улад, Уладзіслаў Казлоўскі вяртаецца ў Вільню. А калі заснавалася ў Мінску Беларуская вайсковая камісія, пераязджае ў Мінск. У пачатку 1920 года ён працуе інструктарам Беларускага нацыянальнага камітэта па пытаннях арганізацыі нацыянальнага і кааператыўнага жыцця ў Ігуменскім павеце. А ў маі гэтага ж года Беларускай вайсковай камісіі ён высылаецца ў Варшаўскую школу падхарунжых.

Пасля заканчэння ваеннай школы Уладзіслаў Казлоўскі прызначаецца інструктарам у Першы батальён беларускіх стралкоў, які ўжо быў эвакуаваны з Мінска ў Лодзь. Праўда, праз год, у сувязі з ліквідацыяй беларускіх аддзелаў, пераходзіцца ў польскае войска як кадравы афіцэр. Будучы паручнікам чыннай службы, Уладзіслаў Казлоўскі не парывае сувязі з беларускім нацыянальным рухам. А ў 1930 годзе зваленіе ёнца са службы і пераязджае ў Вільню. Тут ён поўнасцю аддае сябе творчай працы і палітыцы. Спачатку арганізоўвае гімнастычнае таварыства „Гайсак”, пасля з'яўляецца выдаўцом

## Казлоўскі Уладзіслаў З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

і рэдактарам часопіса „Новы шлях” і адначасова адным з арганізатараў Беларускай нацыянал-сацыялістычнай партыі.

У гады вайны Уладзіслаў Казлоўскі ў акупаваным немцамі Мінску рэдагуе „Беларускую (Менскую) газету”.

Першыя творы Уладзіслава Казлоўшчыка з'явіліся ў перыядычным друку ў 1920-х гадах. Гэта былі публіцыстычныя артыкулы на спартыўныя тэмы. Тады і выходзяць у свет яго першая кнігі „Фізычнае выхаваннне грамадзянства” (1927) і „Аб фізычным выхаванні ў беларусаў” (1928).

У 1930 годзе ён актыўна супрацоўнічаў з часопісам „Шлях моладзі”, дзе вёў рубрыку „Куток для спорту”. Сам пісаў спартыўныя артыкулы, рэпартажы і друкаваў на страницах гэтага часопіса. Значны рэзананс у той час мелі яго матэрыялы „Рухавыя гульні і ігры” (1930, № 3), „Аб нямецкай гімнастычнай систэмэ” (1930, № 5), „Ход-спацыр” (1930, № 6), „Плаваньне” (1930, № 7) і многія іншыя.


Адначасова са спартыўнымі артыкуламі добра пісаліся і літаратурныя творы. З друку выходзяць яго кнігі „Беларуская народная песньі з Сакольскага павету” (1930), „Плач Беларускай Старонкі-маткі па дзетках сваіх рэнегатах” (1930), вершаваны раман „Путы какханьня” (1932), зборнік паэзіі „Шляхам змаганьня” (1935), вершаванае апавяданне „Казюк на кірмаши” (1940).

У сваіх вершах і празаічных абразках Уладзіслаў Казлоўшчык часцей за ўсё звяртаўся да беларускай моладзі. Яго верш „Песнья беларускай моладзі” быў тады гімнам беларускіх юнакоў і дзяўчат. Дарэчы, і музыку напісаў сам аўтар.

Патрыятычная паэзія і проза беларускага літаратара з Беласточчыны — гэта заклік да незалежнасці і адраджэння Беларусі. Ён смела і аддана заклікаў свой народ ісці шляхам змагання, а тых, хто „на печы ў кажуху” сядзіць, „хай волі гром грыміць і будзіць, што дрэмлюць”. Паэт шчыра верыў у Беларусь і ў крывіцкі дух, а таксама спадзяваўся, што „прыйдзе той час — да сваіх я вярнуся і ў Маткі я Роднай кутка папрашу”. Час гэты наступіў.

**Карпюк Аляксей**

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Карпюк Аляксей**

Беларускі пісьменнік і грамадска-культурны дзеяч. Народзіўся 14 красавіка 1920 года ў вёсцы Страшава Беластоцкага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Навагрудскае педагогічнае і Вышэйшыя літаратурныя курсы пры Маскоўскім літаратурным інстытуце імя Максіма Горкага. Удзельнік Другой сусветнай вайны. Заслужаны работнік культуры Беларусі. Выдаў кнігі „Дзве сасны” (1958), „Данута” (1960), „Мая Гродзеншчына” (1960), „Вершалінскі рай” (1974), „Карані” (1988) і многія іншыя. Лаўрэат літаратурнай прэміі імя Івана Мележа за кнігу прозы „Сучасны канфлікт” (1986). Жыў у Гродненскім раёне, дзе і памёр 14 ліпеня 1992 года.

## Літаратурная спадчына Аляксея Карпюка

У Мінску ў выдавецтве „Кнігазбор” з друку выйшлі „Выбраныя творы” Аляксея Карпюка.

Гэты ладны том твораў, які налічвае 600 старонак, шчыра кажучы, я чакаў даўно. Уклаў, напісаў прадмову і каментар Аляксандр Фядута. Той самы Аляксандр Фядута, які ў 1994 годзе быў адным з членаў выбарчага штаба Аляксандра Лукашэнкі. Тады яго кандыдат перамог. Але тады ўжо не было Аляксея Карпюка: пісьменніка не стала 14 ліпеня 1992 года. Цікава, што сказаў бы Аляксей Нічыпаравіч маладому Фядуту, каб жыў ён да сённяшніх дзён — здагадвацца не трэба. Бо ў прадмове да кнігі Фядута згадвае студзень 1991 года, калі Аляксей Карпюк выйшаў на мітынг у Гародні, пратэстуючы супраць заходу віленскай тэлевежы АМАПам пад кірауніцтвам будучага намесніка міністра абароны Беларусі Уладзіміра Усхопчыка, супраць гібелі ні ў чым невінных людзей. Аляксей Карпюк тады, як і заўсёды, заставаўся самім сабой — tym самым Карпюком, які звык адстойваць праўду. Аляксандр Фядута ва ўступным слове да кнігі апраўдваеца перад Аляксеем Карпюком, што сёння яму сорамна, бо тады „я знаходзіўся з ім па разныя бакі барыкадаў. Я быў карэспандэнтам гарадской партыйнай газеты і напісаў рэпартаж з таго мітынгу. І калі мы сустрэліся праз два тыдні на той самай плошчы, я адчуў на сабе цяжкі і тужлівы погляд Аляксея Нічыпаравіча: ён ведаў, што я — вучань ягонай жонкі. Больш за тое, ён рэкамендаваў мяне яшчэ ў студэнцкія гады на семінар маладых пісьменнікаў (праўда, даведаўся я пра гэта толькі ў 2006 годзе). Але тады, на плошчы, ён не сказаў мне ні слова...”.

Вось так бывае. Але ўсяму гэтаму, як кажуць, Бог суддзя. Радуе сёння тое, што нарэшце з'явілася кніга твораў Аляксея Карпюка — бясстрашнага змагара за праўду і справядлівасць, таленавітага беларускага празаіка.

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

Аляксей Карпюк усё жыццё пражыў у Гародні, хаця нарадзіўся ў вёсцы Страшава на Беласточчыне. Але да сённяшніх дзён у Гародні няма вуліцы, якая б насіла яго імя, ні мемарыяльной дошкі, ні помніка. А ён быў і застаўся не толькі добрым пісьменнікам, але ён яшчэ быў лаўрэатам Літаратурнай прэмii імя Івана Мележа за кнігу „Сучасны канфлікт”, ён быў заслужаным работнікам культуры Беларусі, ён быў ветэрранам Другой сусветнай вайны, ён быў узнагарожданы ордэнамі Чырвонага Сцяга і Айчыннай вайны I і II ступені, залатым крыжам ордэна Віртуці Мілітары і шматлікім медалямі.

Хто мне сёння назаве больш дастойнага гарадзенца? Хто мне сёння назаве больш смелага і шчырага чалавека, якім быў Аляксей Нічыпаравіч? Хачу сказаць, што якраз сёння і не хапае ў Гародні такой асобы, якою быў Аляксей Карпюк. Асобы, якая аб'яднала б усіх таленавітых гарадзенцаў у адну „Паходню”. Таму цяпер гарадзенскія літаратары, выкладчыкі, гісторыкі, краязнаўцы, журналісты, палітыкі, студэнты выжываюць кожны па-свойму, па-рознаму, паасобку. Пра некаторых ранейшых гарадзенскіх актывістаў і творцаў зусім нічога не чуваць. А гэта, вядома, трывожыць...

Кніга „Выбранных твораў” Аляксея Карпюка яшчэ раз паказвае сучаснаму чытачу пісьменніка як мастака і як чалавека. Менавіта таму яго мастацкая проза ў кнізе прадстаўлена вяршынным творам — аповесцю „Данута”, якая да сённяшніх дзён лічыцца адной з лепшых аповесцей пра каханне, напісаных на беларускай мове.

З мемуарнай прозы Аляксея Карпюка складальнік кнігі вынес на суд чытачоў яго ўспаміны „Развітанне з ілюзіям” — сапраўдны дакумент і ацэнка той аднапартыйнай камуністычна-бюрократычна-чыноўніцкай сістэмы, пры якой мы жылі шмат дзесяцігоддзяў. Дзіву даешся, на колькі смелым быў Аляксей Карпюк, смелы словам, парадамі, а таксама фізічна. І яго ўсё ж баяліся, баяліся яго шчырага слова і, магчыма, баяліся, каб ён часам не трэнснúў у лоб.

У сваіх успамінах, якія чытаюцца на адным дыханні, пісьменнік трапна дае характеристыкі партыйным наменклатур-

**Карпюк Аляксей**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

шчыкам абласнога кшталту, характеристыстыкі гэтыя смешныя, часам анекдатычныя. Пра адзін выпадак, звязаны з былым старшынёй Гродзенскага аблывканкама М. Малочкам, хо- чацца згадаць. Малочка аднойчы вырашыў ашчаслівіць ад- навяскоўцаў. Родам ён быў з беднай вёсачкі Плецянічы Зэль- венскага раёна. Мясцовасць, напэўна, названа ад беларус- кага дзеяслова — плесці. Назва паходзіла хутчэй ад рамя- ства жыхароў, якім у даунія часы займаліся, — плялі, мабыць, рыбалавецкія прычындалы і торбы. Але зразумець гэтыя пра- мудрасці новаспечанаму вучонаму сельскагаспадарчых на- вук тады было не пад сілу. Назву Малочки палічыў образлі- вай. Звязана, маўляў, з праклятай народам „плетью” (а гэ- та чиста рускае слова, яно ў нас ніяк не магло пусціць такія карані, каб паслужыць для назвы вёскі!), якой шчодра кары- сталіся паны і памешчыкі, дык няўжо і цяпер яе славіць?! Ма- ючы даную яму народам уладу, Малочка рашэннем Гродзен- скага выканкама назыву замяніў на Чырвонае Сяло. Але ўдзяч- насці ад землякоў усё роўна не атрымаў. Калі неўзабаве пры- ехаў на радзіму для сустрэчы і з трывауны хваліў савецкую ўладу, што яму, маўляў, з былога батрака і пастуха дала маг- чымасць вырасці да „чырвонага губернатара” (цитата з яго прамовы ў сельскім клубе), — несвядомыя аднавяскоўцы так і не змаглі ацаніць належным чынам яго грамадскі ўчынак: пракалолі высокапастаўленаму земляку ў „Волзе” ўсе чаты- ры скаты.

„Развітанне з ілюзіямі” — гэта не толькі мастацкі твор, але і дакументальны. Вось як згадвае Аляксей Карпюк пачатак вайны і вызваленне на Беласточчыне. „У радыусе 25 кіла- метраў ад майго Страшава на трох вайсковых аэрадромах — на самым Свіслацкім, куды мы з братам вазілі камяні, на Кватэрскім і Заблудаўскім — нямецкія бамбовозы спалілі на- шы самалёты — усе да аднаго — у першую гадзіну вайны, а на кожным аэрадроме стаяла па дзевяноста два — дзевя- носта пяць баявых машын...”, — піша пісьменнік. Далей пра вызваленне: „Беласток нашы занялі 26 ліпеня. У часы аку- пацыі ў ім былі даволі актыўныя антыфашистыкія групы. Адзін

## **З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

вузел такіх падпольшчыкаў узначальвала Ліза Чапнік (пасля вайны працавала ў Рэзанскім педінстытуце) — падпольная клічка „Марыся Мразоўская”. Яна мела завербаваных відных адміністратывных кіраунікоў Беластоцкага бецырка, якіх у сваю чаргу ўзначальваў нямецкі інжынер Артур Шадэ. Убачыўшы першых байцоў Чырвонай Арміі на вуліцах Беластока, Марыся запатрабавала ў камандзіра, каб нямецкіх антыфашистуў перадаць нашым савецкім арганізацыям. Неузвабаве з'явіліся прадстаўнікі „СМЕРШа”. Выслухаўшы Мразоўскую, першае, што яны зрабілі, — абрабавалі ўшчэнт Артура Шадэ і яго сяброў — інжынераў Отта Бусэ, Бэнэшэка, Боле, адбіраючы ў іх чамаданы. Ды яшчэ на допыце іх да крыві зблі. Гэтак абышліся з нямецкімі патрыётамі, якія ў свой час передалі партызанам планы апорных пунктаў Беластока, асабовыя справы на зраднікаў, медыкаменты і нават — суноўскія сукна і цэнтнеры каўбасы...”.

„Развітанне з ілюзіямі” можна чытаць і перачытваць, бо гэтыя ілюзіі ўзрушваюць чытача сваёй шчырасцю і суворай са-  
маацэнкай.

У кнізе Аляксея Карпюка, разам з празаічнымі творамі, упершыню знайшлося месца і п'есе „Канец свету”, напісанай пісьменнікам паводле свайго рамана „Вершалінскі край”.

Цікавым атрымаўся ў кнізе і раздзел публіцыстыкі, пісем. Ён распачынаецца тэкстам выступлення Аляксея Карпюка на V з'ездзе пісьменнікаў БССР у Мінску 13 траўня 1966 года. Тоё выступленне старэйшыя пісьменнікі Беларусі згадваюць і сёння. А казаў тады гарадзенскі творца пра тое, што калі пісьменнік напіша добры твор, які дагэтуль не пісалі, то покуль дойдзе ён да народа, аўтару трэба часам патраціць куды болей сілы, чым для яго напісання. Аляксей Карпюк шчыра і адкрыта сказаў пра жыццё пісьменніка на перыферый, пра Васіля Быкава і Анатоля Іверса і г.д. „Давайце ствараць адпаведную атмасферу пісьменнікам. Не тузайма літарата-  
раў. Не організоўвайма калектывных лінчаванняў, не вешай-  
ма на іх ярлыкоў...”, — заклікаў тады Аляксей Карпюк. А гэ-  
тае выступленне і слова яго актуальныя і сёння. Бо нічога ця-

**Карпюк Аляксей**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

пер у Беларусі не памянялася ў адносінах да пісьменнікаў, а стала яшчэ горш... Своеасаблівым прарокам быў наш Аляксей Карпюк.

У кнізе апублікованыя і некаторыя лісты пісьменніка да Іны Карпюк, Янкі Брыля, Максіма Танка, Міхася Забэйды-Суміцкага, Пятра Машэрава, Васіля Быкава і нават Міхаіла Гарбачова. А ў дадатку да кнігі змешчаны ўспаміны пра Аляксея Карпюка. Гэта ўспаміны Васіля Быкава, Барыса Клейна, Вольгі Іпатавай, Ніны Ляшчонак.

Быў знаёмы з Аляксеем Нічыпаравічам Карпюком і я. Мы пазнаёміліся 15 траўня 1987 года ў Слоніме. Тады ён узна-  
чальваў Гродзенскае абласное аддзяленне Саюза пісьмен-  
нікаў Беларусі і з групай гродзенскіх літаратараў прыехаў  
у горад над Шчарай віншаваць з 75-годдзем старэйшага за-  
ходнебеларускага паэта Анатоля Іверса. Вечарына адбылася  
ў раённым Доме культуры. Я яе вёў і неяк трохі хваляваўся.  
Учарашні студэнт і раптам такая адказная місія. Перад па-  
чаткам вечарыны Аляксей Нічыпаравіч кажа:

„Не хвалюйся, Сяргей, вядзі сябе спакойна і проста. Тут  
няма перад кім хвалявацца...”.

Перачытаў кнігу „Выбранных твораў” Аляксея Карпюка і прыгадаліся гэтыя слова. А можа і праўда: не трэба ні перад кім сёння хвалявацца?.. А вучыцца заўсёды ў Аляксея Карпюка яго смеласці, адкрыласці і цярпенню.

2008

Кіслы Кастусь

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Кіслы Кастусь**

Беларускі культурна-грамадскі дзеяч, кампазітар, дырыжор царкоўных і свецкіх хароў. Нарадзіўся 21 траўня 1898 года ў Ленъцах Беластоцкага павета Падляшскага ваяводства. Вучыўся ў настаўніцкай семінарыі ў Марыупалі. У 1930-1940-х гадах жыў у Беластоку. Заснаваў хор пры праваслаўным саборы святога Мікалая і свецкі хор пры Таварыстве беларускай школы. Пасля Другой сусветнай вайны — на эміграцыі. Папулярызаваў беларускую песню ў Еўропе і Амерыцы, арганізоўваў царкоўныя хары. Памёр 8 студзеня 1980 года ў Беластоку, дзе і пахаваны.

## Дырыжор і кампазітар Кастусь Кіслы

У адным са сваіх пісем беларускі праваслаўны дзеяч і выдавец Барыс Данілюк з ЗША напісаў і папрасіў, каб я ў якім-небудзь беларускім выданні згадаў пра праваслаўнага і культурна-грамадскага дзеяча беларускага замежжа, рэлігійнага музыкаўеда і кампазітара, дырыжора царкоўных і свецкіх хору Кастуся (Канстанціна) Кілага. „Мне здаецца, — піша спадар Данілюк, — што варта было бы успомніць Канстанціна Кілага, які арганізаваў і кіраваў выдатным царкоўным хорам у слонімскім праваслаўным саборы ў канцы 20-х — пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя, ды падчас польськае чысткі „крэсаў” быў перакінуты ці не ў Беласток. Пры першых саветах, здаецца, а пры немцах напэўна, кіраваў вялікім і добрым беларускім хорам у Беластоку. У 1944 годзе ён выехаў у Нямеччыну, а пасля вайны апынуўся ў Бельгіі, дзе, калі памёр кампазітар Равенскі, кіраваў хорам беларускіх студэнтаў у Лювене. У 1959 годзе Канстанцін Кіслы пераехаў у Амерыку, дзе стаў рэгентам хору ў царкве БАПЦ у Кліўлендзе, склаў некалькі зборнікаў царкоўных нотаў і кіраваў свецкім беларускім хорам. Памёр, здаецца, у Беластоку, куды яго паралізаванага забрала дачка. Паходзіў ён з-пад Галынкі, што на Слонімшчыне. Меў брата Аляксандра, які пры немцах быў слонімскім бургамістром і яшчэ аднаго брата, імя якога я не ведаю. Гэты брат быў забіты Арміяй Краёвай у Лідзе ў 1942 годзе...”.

Сапраўды, пра жыццё і лёс братоў Кіслых можна напісаць цікавую кнігу. Але найбольш яркай асобай быў усё ж Кастусь Кіслы. Згадак пра яго надрукавана мала. Найбольш напісаў пра гэтага таленавітага чалавека Юрась Гарбінскі ў сваёй шыкоўнай працы „Беларускія рэлігійныя дзеячы XX стагоддзя. Жыццярысы. Мартыралогія. Успаміны” (Мінск — Мюнхен 1999).

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

Месца нараджэння Кастуся Кілага падаецца па-розна-  
му: адны даследчыкі пішуць, што ён народзіўся ў Ленъцах на  
Падляшшы, іншыя — у Лодзінскім ваяводстве, а па другіх кры-  
ніцах — на Слонімшчыне, адкуль быў родам яго бацька. А на-  
родзіўся Кастусь Кіслы ў 1898 годзе. Да 1921 года хлопчык  
разам з бацькамі вандраваў па свеце. Бо ў 1914 годзе сям'я  
пакінула Бацькаўшчыну і выехала ў бежанства. Жылі спачат-  
ку ў Марыупалі. Там Кастусь пайшоў вучыцца ў настаўніц-  
кую семінарыю, дзе і паказаў свае музычныя здольнасці  
і слых. А калі некаторых настаўнікаў мабілізавалі на фронт,  
то 20-гадовы юнак у семінарыі пачаў выкладаць спевы, а так-  
сама ўзначаліў хор. Першы свой канцэрт малады дырыжор  
хору стварыў не толькі з рускіх, украінскіх песен, але ўклю-  
чыў і дзве беларускія народныя песні. Там, у Марыупалі, ён  
разам са сваімі бацькамі наведваў Беларускі камітэт, дзе  
вельмі шмат даведаўся пра Беларусь, пра тыя падзеі, якія  
там тады адбываліся. І ўсё ж у Марыупалі заставацца доўга  
сям'я Кіслых не магла, бо ў Расіі пачалася грамадзянская вай-  
на, якая выгнала іх сям'ю ажно ў Турцыю, дзе яны часова  
нашлі прыстанішча недалёка ад Канстанцінопала.

У 1921 годзе Кіслыя вярнуліся дадому на Беларусь. Ра-  
зам з сям'ёй Кастусь Кіслы прыехаў на радзіму бацькі ў Сло-  
нім, які ўжо быў пад Польшчу ажно да верасня 1939 года.  
Тут у Слоніме наш зямляк уладкаваўся на працу ў Спаса-  
Праабражэнскі сабор, дзе арганізаваў царкоўны хор,  
а ў Слоніме пры Народным доме — свецкі агульны хор. Да-  
рэчы, у Спаса-Праабражэнскі сабор у гады Другой сусвет-  
най вайны трапіла бомба і трохі пашкодзіла. А пасля вайны  
ў 1960-х гадах мясцовыя камуністы яго поўнасцю знішчылі.  
І толькі ў 1994 годзе, дзякуючы русплівасці айца Віктара, са-  
бор зноў у цэнтры Слоніма ўзнёсся да нябёс.

У 1932 годзе Кастусь Кіслы прыязджае ў Беласток. Пры  
саборы св. Мікалая ён арганізоўвае школьні царкоўны хор,  
а таксама хор стварае пры Таварыстве беларускай школы  
(ТБШ). Разам з тым ён пропагандуе беларускае слова, куль-  
туру, музыку. Яго калектывы выступаюць з беларускімі кан-

Кіслы Кастусь  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Браты Кіслыя ў Вільні, 1930-я гады

цэртамі на Беласточчыне, а гэта не падабаецца савецкай уладзе, якая прыходзіць сюды ў верасні 1939 года. За Кастусём Кіслым пачынаюць сачыць органы дзяржаўнай бяспекі. У 1941 годзе яго арыштоўваюць і часова саджаюць за краты. Але тут пачынаеца вайна — Кастусь выходзіць на волю і зноў вяртаецца ў Беласток.

У гэты час у Беластоку кіпела беларускае жыццё. Хведар Ільяшэвіч, Масей Сяднёў і Уладзімір Тамашчык стварылі тут Беларускі камітэт (Масей Сяднёў у сваёй „Масеевай кнізе” (Мінск 1994) называе гэты камітэт Беларускім аб’яднаннем у Беластоку). Хлопцы наладзілі выпуск газеты „Новая дарога”. Да іх далучаеца сваёй культурна-асветнаю спрабай і Кастусь Кіслы. Ён аднавіў свой хор, актыўна выступае з канцэртамі. Разам з хорам паказвае сваё майстэрства і танцевальны калектыв, таму хутка Кіслы арганізоўвае цэлы ансамбль беларускай песні і танца, які выступае не толькі ў Беластоку, але і па ўсёй Беласточчыне.

У чэрвені 1944 года Кастусь Кіслы пакінуў Беласточчыну і выехаў у Германію, а праз некалькі гадоў пераехаў жыць у Бельгію. Жылося там нялёгка, ды і працавалася ў шахце яшчэ цяжэй. У 1953 годзе ў Лювэне памірае беларускі кампазітар і хормайстар Мікола Равенскі, які кіраваў тут студэнцкім ансамблем беларускай песні і танца. Для беларускай мо-

Кіслы Кастусь  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Кастусь Кіслы і Святаслаў Коўш. 1966 г.

ладзі ў Бельгіі гэта была вялікая страта. А таксама праблема: хто змога замяніць таленавітага Міколу Равенскага? І на дапамогу прыйшоў Кастусь Кіслы. «Пачынаць трэба было ад найгалаўнейшага для хору — ад дырыгента, — піша ў сваёй кнізе „Дванаццатка” (Нью-Ёрк 2002) Янка Запруднік. — З гэтым, на шчасьце, справа выглядала не безнадзеяна: із сп. Кіслым (Кастусь) мы ўжо працавалі кавалак часу; дырыгент ён дасьведчаны (кіраунік беларускага хору ў Беластоку падчас нямецкай акупацыі), і галоўна, што зь Льежу ў Лювэн і візы ня трэба, і цягнікі спраўна ходзяць. Спадар Кіслы ахвотна згадзіўся прыяжджаць на суботы й нядзелі ў Лювэн, цяжка адпрацаваўшы тыдзень у вуглякапальні, каб адразу ж пачаць рэпэтыцыі. Зь ім прыяжджала й прыгожая спадарыня Крутуль (Ірэна) для дапамогі ў танцах і ў песьні „Калыханка”».

Кастусь Кіслы вельмі шчыра і шмат працаваў з ансамблем, папулярызаваў беларускую песню ў Еўропе. Выступаў з канцэртамі ў Лондане, Кельне, БруSELі, Боне, Парыжы. Янка Запруднік 21 красавіка 1954 года пісаў з Лювэна да Алеся Карповіча: „Мы падскочылі былі адзінаццатага гэтага месяца ў Парыж (у складзе: Кіслы і 9 харыстых — „Лягучая каманда”) на міжнародны канцэрт, ладжаны Інтэрнацыяналь-

Кіслы Кастусь  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

най Камбатанцкай Арганізацыяй Народаў Сярэдняе Эўropy. Дзеля нястачы часу мусілі абмежавацца чатырмя песьнямі: „Партызанскі марш”, „Полька Янка”, „Паласа” й „Пагоня”. Пайшло добра: у праграме былі адзіныя мы, што давалі вакальныя нумары” (Янка Запруднік, „Дванаццатка”, Нью-Ёрк 2002, с. 433).

3 траўня 1956 года Кастусь Кіслы жыў у Кліўлендзе (ЗША). Тут таксама не стаяў убаку ад беларускіх справаў. Ён кіраваў хорам моладзі у Кліўлендзе, іншымі свецкімі і царкоўнымі калектывамі. Пад яго кірауніцтвам беларускі хор моладзі быў ператвораны ў жаночы ансамбль „Васількі”. Кастусь Кіслы напісаў дзесяткі твораў царкоўнага ўжытку, выкарыстоўваючы ў сваёй творчасці багатыя традыцыі беларускай царкоўнай музыкі. Ён умела кампанаваць царкоўную музыку, выдаў нават музычны зборнік „Вялікдзень”.

На працягу некалькіх апошніх гадоў свайго жыцця наш зямляк моцна хварэў. У канцы 1979 года з ЗША яго забрала дачка і прывезла ў Беласток, дзе 8 студзеня 1980 года Кастусь Кілага не стала. Яго пахавалі на праваслаўных могілках на Выгодзе ў Беластоку.

Па інфармацыі Барыса Данілюка, пляменнікі Кастусь Кілага (дзеці Аляксандра Кілага) жылі ў Аўстраліі. А ўнуки працавалі ў Новай Зеландыі. Такі лёс беларуса Кастуся Кілага, яго братоў, дзяцей, пляменнікаў і ўнукаў.

2008

## Галіна Кіслая ўспамінае бацьку

Сёлете 27 студзеня ў тыднёвіку „Ніва” (Беласток) быў апублікованы мой матэрыйял, які называўся „Дырыжор і кампазітар Кастусь Кіслы”. У ім я згадаў пра праваслаўнага і культурна-грамадскага дзеяча беларускага замежжа, рэлігійнага музыка-веда і кампазітара, дырыжора царкоўных і свецкіх хароў Кастуся Кілага (1898-1980). Пасля публі-

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

кацыі, у рэдакцыю „Нівы” патэлефанавалі чытачы і сказаі, што дачка Кастуся Кілага — Галіна Кіслая жыве ў Беластоцкі і рэгулярна наведвае царкоўны хор, які дзейнічае пры праваслаўным саборы святога Мікалая. З дапамогай беларусаў Беластокта мне ўдалося адшукаць спадарыню Галіну, дамовіца аб сустрэчы і зрабіць з ёй інтэрв’ю.

— Спадарыня Галіна, вялікі дзякую, што Вы пагадзіліся са мной сустрэцца і пагутарыць пра лёс Вашах свякоў, а таксама пра Вашага бацьку — слыннага беларуса Кастуся Кілага. Пры напісанні артыкула я меў мала звестак пра Вашага бацьку, можа Вы дапаможаце сёе-тое згадаць і ўдакладніць.

— Я з вялікім задавальненнем гэта пастараюся зрабіць, але майце на ўвазе, што я маю ўжо 81 год і не ўсё ўжо памятаю, а некаторыя дэталі, факты, лічбы, наогул, магу пераблытаць.

— Спадарыня Галіна, раскажыце спачатку пра сябе і Вашу сям’ю.

— Я нарадзілася ў 1927 годзе ў Слоніме. У Слоніме нарадзілася і мая старэйшая сястра Жэня, яна была з 1922 года нараджэння. Жэня ўжо памерла і пахавана на праваслаўных могілках на Выгодзе ў Беластоку побач з мамай і татам. Там захоўваецца месца і для мяне. Са Слонімшчыны родам была і мая мама Лізавета Кіслая. А тата нарадзіўся ў Калішы Лодзінскага ваяводства. Мама з татам пазнаёміліся ў Слоніме падчас наведвання царкоўнага хору. Яны ўсё сваё жыццё наведвалі праваслаўныя хоры, там спявалі, арганізоваўвалі гэтыя хоры, тата пісаў музыку да царкоўных тэкстаў і г. д.

— І Вы таксама працягваеце справу сваіх бацькоў?

— Так, да сённяшніх дзён я рэгулярна хаджу ў беластоцкі праваслаўны сабор св. Мікалая і співаю ў хоры.

— Ці памятаеце Вы слонімскі перыяд жыцця?

— Не, не памятаю, бо калі мы прыехалі ў Беласток, мне ішоў толькі пяты год. Згадваюцца толькі маленъкія слонімскія момантныя жыцця, твары невядомых мне людзей і трохі прыгадваеца горад. У 1932 годзе мы прыехалі ў Беласток і з таго часу я ніколі больш у Слоніме не была. Калі са Слоніма

Кіслы Кастусь  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Галіна Кіслая чытае „Нібі”. 2008 г.

мы прыехалі ў Беласток, то жылі на кватэры па вуліцы Слонімскай, 28, а цяпер я жыву на Наваградскай вуліцы. Як бачыце, мяне, праваслаўную беларуску, Беларусь ад сябе ніколі не адпускала.

— **Дзе працаваў тады Ваш тата ў Беластоку?**

— У адной страхавой кампаніі. Там пэўны час працавала і мама. Тата быў вельмі адукаваным чалавекам. Але больш за ёсё ён любіў царкву і царкоўную музыку.

— **Спадарыня Галіна, чаму Ваша мама, сястра і Вы засталіся пасля вайны ў Беластоку, а тата адзін выехаў у Германію?**

— Тата ніколі не займаўся палітыкай, ён любіў музыку, ён быў добрым спецыялістам па арганізацыі царкоўных і свецкіх хароў, але адразу пасля вайны за ім пачалі сачыць са-вецкія спецслужбы і праз пэўны час бацьку маглі б арыштаваць. Каб выратавацца ад арышту, у сям'і было вырашана, каб тата пакінуў Беласток і выехаў тэрмінова ў Германію. Што ён і зрабіў. А з Германіі яго шлях ляжаў у Бельгію і ЗША.

**Кіслы Кастусь**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

Некалькі гадоў мы пра тату нічога не чулі, думалі, што ён дзесяці загінуў. Пасля, я не памятаю, нехта нам паведаміў, што Кастусь Кіслы жыве ў Амерыцы. Потым нам перадалі яго адрас і мы пачалі з ім перапісвацца. А праз пэўны час я на- ведала яго ў ЗША. Запрашала прыехаць да нас у Беласток, але ён усё баяўся, каб не арыштавалі. Але пасля вайны тата да нас прыязджаў адзін раз у Беласток, трохі жыў з намі. А пасля ў канцы 1970-х гадоў ён прыехаў да нас назаўсёды. А 8 студзеня 1980 года яго не стала.

— **Ці меў Ваш тата ў ЗША іншую сям'ю?**

— Не, тата больш не жаніўся, а мама не выходзіла замуж.

— **А як у Беластоку склаўся Ваш асабісты лёс?**

— Я жыла тут з мамай і сястрой. Сястра Жэня выйшла замуж, мела двух сыноў. Сын яе жыве ў ЗША, а дачка ўжо памерла. Была ў нас і яшчэ адна сярэдняя сястра, але яна маленькая памерла і пахавана ў Слоніме. Мама пасля вайны прыязджала адзін раз у Слонім на магілку нашай сястры. А больш у Слоніме не была. Што датычыць мяне, дык я жыву адна. Выкладала ў начальнай школе фізкультуру і вяла секцыю па гімнастыцы, бо сама ў маладыя гады займалася гімнастыкай. Вучні мае ўдзельнічалі ў многіх спартыўных спаборніцтвах па гімнастыцы, прывозілі дыпломы і граматы.

— **А што Вы ведаецце пра сваіх родных дзядзькаў, я маю на ўвазе, Аляксандра і яшчэ аднага роднага брата Вашага таты? У гады вайны Аляксандр Кіслы быў бургамістром Слоніма.**

— Пра аднага дзядзьку я нічога не ведаю. А дзядзька Аляксандра пасля вайны жыў у Аўстраліі, быў жанаты, меў сына і дачку. Але з імі я сувязей не маю, магчыма ў гэтым вінавата адлегласць, бо да Аўстраліі ўсё ж вельмі далёка і нам сустрэцца ў жыцці не давялося, хаця з дзядзькам мы перапісваліся і з імі падтрымліваў сувязі мой бацька. І калі ён жыў у нас, то вельмі часта згадваў сваіх родных братоў. А перад самай вайною мы ў іх гасцілі, здаецца, гэта было ў Вільні.

— **Ці співаў Вам бацька у час сустрэчы песні?**

— Співаў народныя песні і царкоўныя на беларускай мо-

Кіслы Кастьусь  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

ве і на польскай. Мы ўсё ж былі і застаемся праваслаўнымі беларусамі.

— А калі памерла Ваша мама?

— Мама памерла пазней за бацьку. Хачу сказаць, што яны ніколі не сварыліся, мусіць, усё жыццё моцна кахалі адзін аднаго, хоць пражылі большую палову свайго жыцця ў ростані.

— А ці маеце ў сваім хатнім архіве музычны зборнічак Ва-шага бацькі, які называецца „Вялікдзень”?

— Не, не маю. Толькі ёсць фотаздымкі, хаця і на фотаздым-ках я не ўсіх ведаю, дый і многіх не памятаю.

— А што сёння часцей за ўсё згадваеца, сब чым думае-ца?

— Хочацца яшчэ трохі пажыць. А душу я сваю лячу царк-вою, калі прыходжу туды на богослужжэнні і ў царкоўны хор. Хаця, шчыра скажу, старому чалавеку жыць ужо сумна.

2008

Краскоўскі Іван

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## Краскоўскі Іван

Беларускі палітычны дзеяч, публіцыст, паліглот, педагог. Народзіўся 24 чэрвеня 1880 года ў вёсцы Дубічы-Царкоўныя Гайнаўскага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Пецярбургскі ўніверсітэт. Быў сябрам Беларускай сацыялістычнай грамады, Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі. У 1918 годзе ўваходзіў у склад урада Украінскай Народнай Рэспублікі, быў яе паслом у Грузіі. У 1920 годзе — старшыня Беларускага нацыянальнага камітэта ў Вільні, потым — старшыня Беларускага саюза кааператываў, сакратар Цэнтральнай беларускай школьнай рады. З 1922 года — організатор і першы дырэктар Дзвінскай дзяржаўной беларускай гімназіі. З лета 1925 года жыў у Мінску, працаваў у Белдзяржуніверсітэце, Інбелкульце, быў старшынёй секцыі і сябрам презідyума Дзяржплана Беларусі. 10 красавіка 1931 года арыштаваны АДПУ і сасланы ў Самарскую губерню Расіі. Потым зноў быў арыштаваны, але ў сакавіку 1940 года вызвалены. Пасля Другой сусветнай вайны выехаў у Чэхаславакію да дачкі. Па першым прысудзе быў рэабілітаваны 22 мая 1962 года, па другім — у 1988 годзе. Памёр 23 жніўня 1955 года ў Браціславе (Славакія). Пахаваны на браціслаўскіх могілках Славічые ўдоліе.

## Чалавек вялікага сэрца

У Цэнтральнай навуковай бібліятэцы Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі ў Мінску ў „Фондзе І. І. Краскоўскага” захоўваецца шмат цікавых матэрыялаў з жыцця выдатнага беларускага педагога, палітыка, публіцыста Івана Краскоўскага, а таксама матэрыялы пра беларускую дзяржаўную гімназію ў Дзвінску. Гэты архіў перадала Беларусі дачка Івана Краскоўскага Людміла. Людміла Іванаўна нарадзілася ў Вільні ў 1904 годзе. Вучылася ў Віленскай і Дзвінскай беларускіх гімназіях. У 1924 годзе яна паступіла ў Карлаў універсітэт у Прагу, дзе вывучала археалогію і гісторыю мастацтва. У 1930 годзе Людміла Краскоўская абараніла дактарат па філософіі і з 1931 ажно да 1988 года загадвала археалагічным аддзелам Славацкага нацыянальнага музея ў Браціславе. Яна напісала і выдала некалькі кніг па археалогіі і нумізматыцы. Прымала ўдзел у шматлікіх міжнародных навуковых канферэнцыях. Людміла Краскоўская пражыла 95 гадоў, а ў 1952 годзе ёй удалося перавезці хворага ссыльнага бацьку да сябе ў Браціславу.

У 1999 годзе ў Славакіі выйшла яе кніга ўспамінаў „З давніх часів”. Людміла моцна любіла свайго бацьку і добра ведала беларускую мову. Як піша Сяргей Панізнік у кнізе „Крывіцкія руны” (Мінск 2003, с. 175), Людмілу Краскоўскую называлі „нестаркай славацкай археалогіі і нумізматыкі”, украінскай патрыёткай. Але дачка Івана Краскоўскага не забывала мову радзімы і толькі прасіла „скантраляваць” яе допісы: „...я пішу яшчэ па Максіму Гарэцкаму”.

Людміла Краскоўская, дзякуючы Алегу Латышонку, у маі 1995 года апубліковала невялікія ўспаміны пра свайго бацьку ў тыднёвіку „Ніва”. Пазней гэтыя ўспаміны друкаваліся ў іншых выданнях. Ва ўспамінах спадарыння Людміла пісала, што вёска Дубічы, дзе нарадзіўся Іван Краскоўскі, у другой палове XIX стагоддзя была вялікай вёскай з поштай і школай. „Дубічы знаходзіліся блізка каля слаўнай Белавежскай пуш-

Краскоўскі Іван

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Іван Краскоўскі (другі злева) са сваімі сябрамі-беларусамі. 1922 г.

чы. Бацька распавядаў, што яны ездзілі летам возам на конях у Белавежскую пушчу, дзе збіралі ягады і грыбы. Прывозілі поўныя вялікія кошыкі. З грыбоў бралі толькі баравікі і рыжыкі, іншых грыбоў не елі. У ваколіцах Белавежской пущы сяляне жылі яшчэ ў курных хатах без коміна. Яны трymалі ў хатах вужоў замест кошак, каб лавілі мышэй. Гэтыя вужы пілі малако з місکі разам з дзецьмі. І гэта ўсё было ў другой палове XIX стагоддзя! Аднойчы наша сям'я была летам у дзеда ў Дубічах. Я прыгадваю, як вечарам на двары ў дзеда сходзіліся сяляне, настаўнік, кіраўнік пошты, сядалі там на складзеных дровах і гутарылі аб розных справах. Было відаць, што дзеда тут паважалі", — згадвае Людміла Краскоўская.

Сапраўды, дзеда Людмілы Краскоўскай Ігната Краскоўскага — бацьку Івана Краскоўскага — у Дубічах паважалі. Служыў ён там праваслаўным святаром. Нарадзіўся Ігнат Краскоўскі ў Дубічах. Скончыў у свой час праваслаўную духоўную семінарыю ў Вільні. Пэўны перыяд працаваў у Маскоўскім прамысловым банку, потым у рэдакцыі „Московских

## Краскоўскі Іван

### З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

ведомостей”, а пасля паступіў у Пятроўскую сельскагаспадарчую і лясную акадэмію. Але ў акадэміі ён доўга не затрымаўся, а восенню 1877 года прыехаў на Слонімшчыну, дзе заняў святарскае месца ў Наваельненскай царкве (цяпер гэта Дзятлаўскі раён на Гродзеншчыне). Потым на нейкі час ён з сям'ёй зноў вяртаецца ў Дубічу, дзе ў 1880 годзе ў сям'і Краскоўскіх нараджаецца сын Іван.

Спачатку хлопчык вучыцца ў сярэдняй школе. А ў 1903 годзе паступае ў Варшаўскі ўніверсітэт. Падчас вучобы знаёмыцца з украінкай Валянцінай Сакольскай. Хутка маладыя пажаніліся. Але Івана за ўдзел у студэнцкіх хваляваннях адлічаюць з універсітета і маладая сям'я пакідае Варшаву. Тым не менш з вучобаю беларус Краскоўскі не развітваецца, а хутка паступае на гісторыка-эканамічны факультэт Пецярбургскага ўніверсітэта.

Калі пачалася Першая сусветная вайна, Івана Краскоўскага мабілізавалі ў расейскую армію. І калі немцы адступілі, з бежанства ў Вільню вярнулася ўсі сям'я Краскоўскіх. Хутка дэмабілізуецца і Іван. Усе разам сустракаюцца ў Вільні. Праўда, там доўга Краскоўскія затрымацца не змаглі і пераехалі пад Кіеў, бліжэй да жончыных сваякоў.

У Кіеве Іван Краскоўскі працуе ў Зямельным саюзе. А ў верасні 1917 года Украінская Цэнтральная Рада зацвердзіла нашага земляка на пасаду намесніка генеральнага сакратара ўнутраных спраў. Яго кандыдатуру падтрымалі многія украінскія палітыкі. А адзін з іх сказаў, што хоць па паходжанні Краскоўскі беларус, але падтрымлівае ўкраінскую лінію і вельмі прыстойны чалавек.

У 1918 годзе Іван Краскоўскі становіцца намеснікам старшыні Рады Міністраў Украіны і міністра ўнутраных спраў, потым ён быў кіраўніком аддзела дырэкторыі Украінскай Народнай Рэспублікі (УНР), і нават паслом УНР у Грузії.

У 1920 годзе Іван Краскоўскі вяртаецца на радзіму ў Вільню і працуе тут старшынёй Беларускага нацыянальнага камітэта. Затым займае пасады сакратара Цэнтральнай беларускай школьнай рады, старшыні Беларускага саюза каапера-

Краскоўскі Іван

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Настаўнікі і вучні Беларускай гімназіі ў Дзвінску. У другім радзе ў цэнтры сядзіў Іван Краскоўскі. 1923 г.

тываў. Але ў 1922 годзе яго дэпартавалі з Вільні польскія ўлады, якія там часова былі гаспадарамі. Але чалавека з вялікім досведам адміністрацыйнай працы і чалавека вялікага сэрца адразу запрасілі ў Латвію. Справа ў тым, што напачатку 1920-х гадоў сярод беларускай нацыянальнай меншасці пачалася шырокая культасветная дзеянасць. У 1921 годзе ў Дзвінску адкрываецца культурна-асветнае таварыства „Бацькаўшчына“. Таварыства адчыняе на Дзвіншчыне свае аддзелы, арганізуе першыя летнія беларускія настаўніцкія курсы, уздымае перад урадам Латвіі пытанне аб стварэнні пры Міністэрстве асветы беларускага аддзела, як вышэйшай установы, для кіравання школамі. Шмат у беларускай справе дапамагаў народны паштэт Латвіі Ян Райніс. Просьбы гэтыя былі задаволены і 22 верасня 1921 года Рада Міністраў пастановіла адкрыць беларускі аддзел, а 18 кастрычніка таго ж года на пасаду кіраўніка аддзела быў прызначаны Сяргей Сахараў. Беларускі аддзел пачаў дзеяніцаць з 1 лістапада 1921 года. А 1 снежня ў Дзвінску былі адкрыты беларускія аднагадовыя настаўніцкія курсы, а потым пачалі адкрываць беларускія школы. Рада Беларускага аддзела на адным са сваіх сходаў прыняла пастанову: стварыць і адкрыць на тэрыторыі Латвіі дзве беларускія

Краскоўскі Іван  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Іван Краскоўскі (стайць другі справа) і Паўліна Мядзёлка (сидзіць другая справа) у Дзвінску. 1923 г.

гімназії. Адна была створана ў Дзвінску, як больш вялікім цэнтры, другая — у Люцыне, бо ў Люцынскім павеце было створана 30 беларускіх пачатковых школ. У беларускія гімназіі пачалі падбіраць кандыдатаў на пасаду дырэктараў. На пасаду дырэктара Дзвінскай дзяржаўнай беларускай гімназіі быў вылучаны Іван Краскоўскі, бо ён меў вышэйшую адукацыю, вялікі педагогічны стаж і даў згоду выставіць сваю кандыдатuru на пасаду дырэктара гімназіі. Са згоды міністра асветы ад 4 красавіка 1922 года Іван Краскоўскі быў прызначаны дырэктарам-арганізаторам беларускай гімназіі ў Дзвінску. У гэты час наш зямляк ужо жыў у Коўне, але з прызначэннем на пасаду дырэктара гімназіі хутка пераезджае ў Дзвінск. Разам з супрацоўнікамі Беларускага аддзела, інспектарам Кастусём Езавітавым, іншымі беларусамі, Іван Краскоўскі пачаў усебаковую актыўную працу па організацыі гімназіі: было адшукана памяшканне для гімназіі ў будынку на Варшаўскай вуліцы, 16, была заказана мэбля, закупленыя навучальныя дапаможнікі, запрошаны педагогі, апрацаваны план заняткаў і г.д.

Дырэктарам Дзвінскай дзяржаўнай беларускай гімназіі Іван Краскоўскі быў з 1922 да 1925 года. За гэты час у гім-

Краскоўскі Іван

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Іван Краскоўскі і Паўліна Мядзёлка сярод вучняў і выкладчыкаў Дзвінскай беларускай гімназіі. 1922 г.

назіі выдаваўся часопіс „Школьная праца”, актыўна дзейнічалі хор, скаўцкі, футбольны, балетны, літаратурна-гістарычны гурткі, радыё-гурток, розныя майстэрні і г.д.

Поспех першай беларускай гімназіі пад кіраўніцтвам Івана Краскоўскага выклікаў зайдзрасць сярод некаторых расейскіх і польскіх шавіністаў, як пісаў Вацлаў Ластоўскі, а таксама ўрадавых рэакцыянераў. Таму ў 1925 годзе наш зямляк з сям'ёй пераязджае ў Менск. Тут ён працуе ў Белдзяржуніверсітэце, у Інбелкульце, Акадэміі Навук, у Дзяржплане БССР. Потым, не па сваёй волі, Краскоўскага накіроўваюць на працу ў Москву ў Дзяржплан СССР. Але летам 1930 года нашага вучонага і палітыка абвінавачваюць па справе „Саюза вызвалення Беларусі”. І ў красавіку 1931 года пастановай калегіі АДПУ яго ссылаюць на пяць гадоў у Самару. „У 1937 годзе, — піша ў сваіх успамінах Людміла Краскоўская, — бацьку зноў арыштавалі, як старога беларускага дзеяча, трymалі да 1940 года і выпусцілі без суда. У 1937 годзе арыштавалі ў Москве старэйшага сына Сяргея. Ён быў інжынер-авіаканструктар, працаваў у аддзеле вядомага канструктара Андрэя Тупалева. Яго саслалі на Поўнач, дзе ён загінуў у 1945 годзе. Бацьку аб гэтым паведамілі аж у 1947 годзе. Падчас вайны 1941-1945 гадоў бацькі жылі ў саўгасе

**Краскоўскі Іван**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Людміла Краскоўская — дачка Івана Краскоўскага

се Мелекескага раёна, дзе бацька выкладаў гісторыю ў сярэдняй школе. Пасля вайны бацькі жылі ў цяжкіх абставінках: пераязджалі з аднаго мястэчка да другога, не маглі адшукаць добрую кватэру, згубілі шмат сваіх рэчаў. У 1946-1948 гадах бацька працаваў настаўнікам у Мелекесе ў дзвюх сярэдніх школах. У 1948-1949 гадах працаваў у сярэдняй школе ў Шыраеве. У 1949 годзе выйшаў на пенсію. У той жа год памерла мая маці Валянціна Сямёнаўна, якая не магла вытрымаць смерці сваіх двух сыноў. На пачатку вайны ў Маскве арыштавалі малодшага сына Мсціслава, ён працаваў у літаратурным музеі. Яго саслалі ў Сібір, і хутка бацькі атрымалі паведамленне, што ён памёр у 1942 годзе".

У 1953 годзе Людміла Краскоўская дабілася, каб бацька з Расіі пераехаў да яе ў Чэхаславакію. Пасля доўгай ростані, ён сустрэўся з дачкою і пажыў у Браціславе з ёю яшчэ два гады. А ў 1955 годзе Івана Краскоўскага не стала.

Да ўсяго вышэйскказанага хочацца дадаць, што наш зямляк дасканала валодаў англійскай, французскай, нямецкай мовамі. Ведаў таксама некалькі славянскіх моў. У вольны час ён любіў перакладаць на беларускую мову творы Шэкспіра. Урывак „Гамлет — прынц Дацкі” Шэкспіра ў перакладзе Івана Краскоўскага быў апублікованы ў кнізе „Крывіцкія руны” (Мінск 2003).

І апошніяе. Пры зборы матэрыялаў пра нашага слыннага земляка, мне шмат дапамог беларускі літаратар Сяргей Панізін. За што я яму шчыра ўдзячны. Тым не менш мне верыцца, што праз некалькі год ці дзесяцігоддзя ў на Беларусі з'явіцца кніга, прысвечаная ўсім беларускім Краскоўскім. Яны заслугоўваюць нашай светлай памяці.

**Куклінскія Аляксей і Міхась**

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Куклінскія Аляксей і Міхась**

Аляксей Куклінскі нарадзіўся ў 1903 годзе, Міхась Куклінскі — у 1910 годзе ў Заблудаве Беластоцкага павета Падляшскага ваяводства. Аляксей працаваў рабочым у Хакасіі, Міхась — дзяжурным на станцыі Камала Краснаярскай чыгункі. Органы НКВД Аляксея расстралялі 16 лістапада 1941 года ў Карэліі, а Міхася — 20 лютага 1938 года ў Канску.

## Браты Куклінскія — рэпрэсаваныя бежанцы з Заблудава

Кніга „Бежанства 1915 года”, якая выйшла з друку ў Беластоку ў 2000 годзе з'яўлецца сёння вельмі каштоўным беларускім дакументам не толькі Беласточчыны, але і ўсёй Беларусі. Кніга сама па сабе ўнікальная, хаця з боку гісторыкаў і літаратуразнаўцаў яна сёння яшчэ не вельмі ацэнена і не дужа сур'ёзна прачытана, вывучана, зауважана. А кніга ўнікальная тым, што яе склалі успаміны жыхароў Беласточчыны, якія ў 1915 годзе пакінулі месца свайго жыхарства і падаліся ў бежанства ў глыб Расіі. А тады, як сцвярджае ва ўступе да кнігі Яўген Мірановіч, эвакуавалася амаль паўтара мільёна заходнебеларускай грамадскасці ў глыб Расіі. Гэта вельмі многа. „Нават спецыялісты па дэмаграфічных пытаннях Беларусі XX стагоддзя не зауважаюць гэтага факта, хаця ён рашуча паўплываў на гісторыю беларуска-польскага памежжа”, — піша Яўген Мірановіч.

Дзякую журналістам Беласточчыны, што паспелі запісаць успаміны тых людзей, якія зведалі „смак” бежанства, альбо людзей, якія расказалі пра сваіх бацькоў і дзядоў, што пабывалі на чужбіне. Некаторым беларусам пасля ўдалося вярнуцца з глыбіні Расіі дамоў, але тысячи людзей на Бацькаўшчыну так і не вярнуліся. Хто ж сёння, у пачатку XXI стагоддзя, вандруючы па Расіі, збярэ пра іх звесткі, успаміны, фотаздымкі?.. Магчыма ўжо ніхто і ніколі. Тым не менш, хоць па крупінцы мы павінны шукаць сляды нашых людзей і ў далёкай расійскай глыбінцы, у той самай сярэдняй частцы Расіі, у Сібіры, Забайкаллі і г.д.

Пра адных беларусаў Аляксея і Міхася Куклінскіх, якія былі родам з Заблудава хochaцца расказаць. Звесткі пра іх захаваў і перадаў расійскаму таварыству ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў „Мемарыял” іх унук Уладзімір Куклінскі, які жыве цяпер у Мінусінску (Расія).

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

Аляксей і Міхась Куклінскія нарадзіліся ў Заблудаве: Аляксей у 1903 годзе, Міхась — у 1910. Па дакументах, якія захоўваюцца ў архівах Федэральнай службы бяспечнасці Расіі, Аляксей па нацыянальнасці быў беларус-паляк, Міхась — беларус. У 1915 годзе сям'я Куклінскіх пакінула родную Беласточчыну і выехала ў пошуках „лепшай” долі ажно ў Марыінск (Расія). Выехала, вядома, не па свайму ўласнаму жаданню.

У 1918 годзе Аляксей Куклінскі прыехаў на станцыю Чарнарэчанская недалёка ад Краснайрска. Там ён пачаў працаваць у пущавой брыгадзе на чыгунцы, а з 1925 года — рамонтным рабочым на станцыі Шыра (Хакасія).

У канцы 1920-х гадоў Аляксей перасяліўся ў пасёлак Ужур (паміж Ачынскам і станцыяй Шыра), дзе працаваў на чыгунцы канторшчыкам таварнага двара. 5 траўня 1931 года да яго з’явіўся ўпайманы ОГПУ (усе сбрывіятуры падаю парасейску — С. Ч.) Барцянёў, зрабіў вобыск, забраў усе пісьмы з Бацькаўшчыны і дакументы. А праз некалькі дзён Аляксей Куклінскага адправілі ў Краснайрск і пасадзілі за краты. Цяпер архіўная следчая справа нашага земляка пад № 26832 ДТО ОГПУ Томскай чыгункі знаходзіцца ў УФСК па Краснайрскому краю (№ 022968). Дарэчы, у ёй запісана ўжо, што Аляксей Міхайлавіч Куклінскі — беларус з Беласточчыны, а не беларус-паляк). У гэтай справе маюцца вельмі цікавыя дакументы. Найперш, цікавасць уяўляюць пісьмы Куклінскага. Гэта скарга ў ОГПУ. Адно пісьмо наш зямляк пачынае так: „Ва ўсіх газетах пішуць пра шкодніцтва і шукаюць гэтых шкоднікаў сярод „стрэлочников”. Але я лічу, што самае галоўнае шкодніцтва — гэта палітыка ЦК УКП(б): ... а што без абуцку мы тут жывем — гэта не шкодніцтва? А што да канца пяцігодкі не толькі коней, а сабак усіх паядзім — гэта не шкодніцтва...” і г. д. Другое пісьмо ў ЦК, яно рэзкае і абвінаваўчае: „Вы не ўрад, а капіталістычныя палачы над працоўным людам...”. Вось які быў смелы спадар Куклінскі. Але яму гэтую смеласць не даравалі. Беларуса шмат разоў дапытвалі, а таксама вялі допыт сярод сведкаў. Пыталі сяст-

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

ру Марыю, суседзяў, знаёмых. Усе яны казалі, што Міхась шмат чытаў кніг і газет і многа ведаў, але быў маўклівы. Праўда, ніхто дрэннага слова пра Аляксея Куклінскага так і не прамовіў. Толькі начальнік станцыі Ужур Чырыкін, нарадчык Заруба і старшыня мясцкама Памазан заявілі: „Заўсёды ён маўчаў, але па погляду было бачна, што ён быў не савецкі чалавек”.

20 сакавіка 1931 года транспартны суд Томскай чыгуночкі ў Краснаярску асудзіў нашага земляка на 5 гадоў. 18 траўня 1931 года транспартная калегія Вярхоўнага суда СССР разгледзела касацыйную скаргу і пакінула прысуд у сіле. Аляксей Куклінскі ў гэты час сядзеў у Томскай турме. Яго вызвалілі толькі ў 1940 годзе. Далі пашпарт і ён паехаў на станцыю Чарнорэчанская, дзе ўладкаваўся на працу на чыгуночке.

18 жніўня 1941 года нашага земляка мабілізавалі і 1 верасня накіравалі на фронт у Карэлію на захад ад Мядзведжагорска. Служыў радавым салдатам у 5 роце 2 батальёна 52 стралковага палка 37 стралковай дывізіі. Некалькі разоў нават удзельнічаў у баях.

Аднойчы Аляксей Куклінскі адпраціўся ў медыцынскую часць. Але туды ён не пайшоў, а пайшоў проста на Мядзведжагорск. Па дарозе ён закапаў вінтоўку ў снег. А на наступны дзень ён раскладаў вогнішча, дзе яго хутка схапіў патранічны дазор. Яго адвялі ў Мядзведжагорск, а пасля пасадзілі ў КПЗ 37-й стралковай дывізіі ў сяле Піндущы. Архіўная справа 37-й стралковай дывізіі сёння знаходзіцца на храненні ў УФСК па Краснаярскому краю, № 022849. З тых дакументаў, якія ёсць у гэтай справе, бачна, што пры вобыску ў Куклінскага знайшлі даведку аб вызваленні яго са ссылкі, і нямецкую лістоўку, якую ён знайшоў яшчэ ў пачатку верасня 1941 года. Гэтага і хапіла, каб супраць беларуса ўзбудзіці крымінальную справу, бо „захоўванне нямецкай лістоўкі з'яўлялася контррэвалюцыйнай агітацыяй”. На допыце Аляксей Куклінскі сказаў, што хацеў уцячы да сям'і ў Сібір, а пасля вайны вярнуцца на родную Беласточчыну.

Трыбунал прызнаў А. М. Куклінскага вінаватым па артыку-

ле 193-14 „д” і 193-22, а таксама па артыкуле 58-10, і прысудзіў яго па артыкуле 58-10 ч. 2 з санкцыяй артыкула 58-2 да вышэйшай меры пакарання. 16 лістапада 1941 года нашага земляка расстралялі. І толькі 11 жніўня 1995 года ён пасмяротна быў рэабілітаваны.

Малодшы брат Аляксея Куклінскага — Міхась, пра якога я згадаў у пачатку гэтага матэрыялу, працаўваў дзяжурным на станцыі Камала Краснаярскай чыгункі. 16 снежня 1937 года яго паклікалі ў аддзяленне дарогі на станцыю Клюквенная і там доўга дапытвалі энкэвэдэшнікі, а пасля арыштавалі і прывезлі ў Канск. Сябры па працы дапамаглі ўсё ж жонцы сустрэцца з Міхасём. Падчас сустрэчы ён зняў са сваіх плячэй паліто і сказаў: „Вазьмі, калі ласка, яно мне ўжо больш не спатрэбіцца...”.

Міхася Куклінскага асуздзілі „двойкай” 2 лютага 1938 года і 20 лютага расстралялі ў Канску.


14 жніўня 1989 года прокуратурай Краснаярскага краю Расіі наш зямляк быў пасмяротна рэабілітаваны.

Вось такі трагічны лёс братоў-беларусаў Аляксея і Міхася Куклінскіх з Беласточчыны. І такіх лёсаў — тысячы. Таму меў працы беларускі паэт Тодар Лебядз, які напісаў:

Ой, пралягла  
Чыгунка за Байкалам  
Паміж узгор'яў  
Роўна, бы абрус!  
Цяпер на ёй  
Амаль пад кожнай шпалай  
Ляжыць замучаны  
Ў выгнанні беларус.

2007

**Лабовіч Арсеній**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Лабовіч Арсеній**

Беларускі тэатразнавець, кандыдат мастацтвазнаўства, педагог. Нарадзіўся 28 верасня 1923 года ў вёсцы Студзянкі Беластоцкага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Беларускі тэатральны інстытут. Да следуе беларуска-польская тэатральная сувязі, тэатральнае жыццё Заходняй Беларусі (кніга „Тэатр змагання”, 1969), праблемы сцэнічнага ўласабління драматургіі М. Горкага, А. Астроўскага ў тэатрах Беларусі (кнігі „Героі Горкага на сцэне тэатра імя Янкі Купалы”, 1968; „П'есы А. М. Астроўскага на беларускай сцэне”, 1971) і іншыя. Жыве ў Мінску.

## Даследчык беларускага тэатра

Дзеесьці ў 70-х гадах мінулага стагоддзя, калі быў яшчэ школьнікам, трапіла аднойчы мне ў рукі невялікая кніжачка, вокладка якой была напалову чырвонай, напалову белай. На вокладцы стаяла прозвішча — А. Лабовіч. Называлася кніжачка „Тэатр змагання”. Думалася, што яна будзе пра вайну, бо тады ваенная тэматыка была самаю папулярнай і сярод дарослых чытачоў і гледачоў, і сярод падлеткаў і моладзі.

Прачытаўшы некалькі старонак кнігі, зауважыў, што яна зусім не пра вайну, а пра Заходнюю Беларусь, пра тыя мясціны, дзе нарадзіўся і жыў. А яшчэ, аўтар хораша апісваў дзейнасць заходнебеларускага аматарскага тэатра, гурткоў мастацкай самадзейнасці. Ды і назвы спектакляў былі нам усім вясковым хлопчыкам і дзяўчынкам вядомыя, бо ў вёсцы іх ставілі мясцовыя самадзейнікі, а таксама прывозілі прафесійныя артысты са Слоніма, Гродна і Мінска. Гэта найперш пастаноўкі па п'есах „Збянятэжаны Саўка” Леапольда Родзевіча, „Модны шляхцюк” Каруся Каганца, „Пінская шляхта” Вінцука Дуніна-Марцінкевіча, „Прымакі” і „Паўлінка” Янкі Купалы і іншыя.

Арсень Лабовіч таксама пісаў і пра тэатральнае самадзейнае жыццё сваёй роднай Беласточчыны, дзе ён 28 верасня 1923 года нарадзіўся ў вёсцы Студзянкі каля Васількава. З яго кнігі можна даведацца цікавыя факты, напрыклад, што ў 1937 годзе ў Беластоку было організавана Таварыства працаўнікоў беларускага тэатра „Полымя”. Каля двух гадоў працаваў гэты творчы калектыв. А ў лютым 1938 года прадстаўнікі мясцовых улад уварваліся ў памяшканне тэатра і забралі ўсю дакументацыю — акты, архівы...

Аўтар „Тэатра змагання” апісвае і актыўную дзейнасць студэнтаў з мястэчка Гарадок. У 1933 годзе яны прачыталі болей 20 лекцый аб беларускім тэатры, літаратуры, гісто-

**Лабовіч Арсень**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

рыі, геаграфіі. Кожная лекцыя суправаджалася дэкламацыямі ці спектаклем. „Так, у Гарадку 8 студзеня 1933 года студэнтка М. Мілючанка прачытала лекцыю „Беларускі тэатр і яго грамадскае значэнне”. Гэта мела не толькі пазнавальнае, але і выхаваўчае значэнне”, — піша даследчык.

У 1971 годзе Арсень Лабовіч выдае яшчэ адну сур'ёзную працу „П’есы А. М. Астроўскага на беларускай сцэне”. Аўтар яе сцвярджае, што творчасць рускага драматурга Астроўскага зрабіла значны ўплыў на развіццё тэатральнага мастацтва Беларусі. Пачынаючы з XIX стагоддзя, п’есы Астроўскага былі вельмі папулярнымі ў нашых беларускіх тэатрах. Іх шырока ставілі мясцовыя і паказвалі гастрольныя тэатральныя калектывы. Так, напрыклад, у 1874 годзе ў Гродне былі паставлены ажно дзесяць яго п’ес...

Акрамя даследаванняў тэатральнага жыцця Захадній Беларусі і творчасці Астроўскага на беларускай сцэне, Арсень Лабовіч шмат напісаў і апублікаваў матэрыялаў аб проблемах сцэнічнага ўвасаблення драматургіі Максіма Горкага ў тэатрах Беларусі, пра польска-беларускія тэатральныя ўзаемадносіны і на розныя іншыя тэмы, звязаныя з нашым нацыянальным тэатральным мастацтвам. 28 верасня 2003 года Арсеню Аляксандравічу Лабовічу споўнілася 80 гадоў з дня нараджэння. Але яму ніколі столькі не дасі, ён заўсёды быў і застаецца маладым, апантана-ўлюбёным у беларускі тэатр. Можа гэта любоў да ўсяго цудоўнага і зберагла яго, і беражэ надалей.

А шлях да тэатральнага мастацтва ў беластоцкага хлопца быў прости. У 1949 годзе ён скончыў Беларускі тэатральны інстытут, пасля заканчэння якога працаваў у культасвет установах Гродна, Стоўбцаў, Навагрудка. З 1959 года — у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору АН Беларусі, обараніў кандыдацкую дысертацыю. Пасля працаваў загадчыкам рэдакцыі мастацтва і архітэктуры выдавецтва „Беларуская савецкая энцыклапедыя”, быў загадчыкам кафедры рэжысурсы і майстэрства акцёра Мінскага інстытута культуры.

## **З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

З 1991 года да сённяшніх дзён Арсень Аляксандравіч працуе ў Дзяржаўным музеі гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Беларусі. Дарэчы, музей гэты толькі ў 2002 годзе адкрыў сваю першую экспазіцыю, якая называецца „Вытокі тэатральнай і музычнай культуры на беларускіх землях”. Акрамя гэтай у музеі дзейнічаюць для наведвальнікаў яшчэ тры выстаўкі: „Вобразы памяці” (да 60-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў) і мемарыяльныя экспазіцыі, прысвечаныя творчасці нашых выдатных майстроў тэатральнай сцэны: Ларысы Александроўскай, Стэфаніі Станюты, Мікалая Яроменкі і яго сям'і.

Напярэдадні юбілею, я задаў некалькі пытанняў Арсеню Лабовічу, на якія ён пагадзіўся адказаць.

**— Арсень Аляксандравіч, як гэта вы, беластоцкі юнак з глыбінki, надумаліся стаць тэатральным крытыкам?**

— Тэатразнаўцам я стаў найперш таму, што адчуў у сабе патрэбу выказаць думкі, пачуцці аб тэатры, да якога мяне прыцягвала патрэба душы, патрэба, так бы мовіць, натуры. А калі канкрэтна казаць, дык першыя крокі ў гэтым кірунку я зрабіў, калі быў студэнтам і па заданні выкладчыка гісторыі тэатра Уладзіміра Іванавіча Няфёда пісаў тэматычныя рэфераты. Затым, калі працаваў акцёрам у Гродзенскім тэатры, абласным Доме народнай творчасці, выкладчыкам Гродзенскага культастычнага вучылішча, пісаў розныя рэцэнзіі на спектаклі. Адначасова адчуў, што такім акцёрам, як разумеў з тэатразнаўчага пункту гледжання, я быць не змагу, таму і перакваліфіковаўся ў тэатразнаўца.

**— Чым вы займаецеся цяпер?**

— У сучасны момант асноўны мой занятак — гэта стварэнне навуковых канцэпцый, творчых распрацовак для раскрыцця дзейнасці майстроў беларускай сцэны і музычнага мастацтва ў экспазіцыях музея, дзе я працую, адлюстравання іх дзейнасці на радыё, тэлебачанні і радыё.

**— Што вы скажаце пра сучасны стан тэатральнага мастацтва Беларусі? Што вас радуе і турбуе?**

— Пра стан беларускага сучаснага тэатральнага мастацтва

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

цтва гаварыць цяжка, даруйце за каламбур, таму, што яно ў цяжкім стане. Традыцыйная, рэалістичная драматургія нібы адышла ў мінулае, а новая не з'явілася. Асобныя творы як бы з'яўляюцца, але яны другасныя, у іх не хапае арыгінальнасці і навізны, не кажучы ўжо пра нацыянальны каларт і сутнасць. Галоўны напрамак разлічаны на эпатаж публікі, а не на пранікненне ў сэнс, псіхалогію сучаснага чала-  
века з яго турботамі, канфліктамі і роздумам.

Турбуе страта народных каранёў у мастацтве, не столькі ў літаральным сэнсе, колькі ў іх трансфармацыі на сучаснасць, на пераасэнсаванне мастацкіх каштоўнасцей. Радуе? З'яўленне і развіццё інтэлектуальнага патэнцыялу сярод моладзі ў розных галінах грамадскага жыцця, прадчуванне на-  
дзея.

— Ці падтрымліваецце сувязі са сваёй маленькой радзімай  
— Беласточчынай?

— Родная вёска Студзянкі ніколі не забываецца. Я там, хоць і не так часта, але бываю. Там жывуць мой пляменнік Аляксандр Лабовіч — сын брата Сяргея, Арсеній Гаўрылюк — сын сястры Любы, а таксама яго родная сястра Ірына Шутко. У Беластоку ж живе пляменніца Марыя, па мужу Харытон. А ў Варшаве пражывае яшчэ адзін пляменнік — Яўген Лабовіч (палкоўнік у адстаўцы, аўтаінжынер) і шмат іншых блізкіх і далёкіх сваякоў.

На развітанне Арсеній Аляксандравіч Лабовіч, карыстаю-  
чыся нагодаю, запрасіў усіх наведаць музей, дзе ён працуе.

2003

**Лангбард Іосіф**

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Лангбард Іосіф**

Беларускі і рускі архітэктар і педагог. Нарадзіўся 6 студзеня 1882 года ў Бельску-Падляшскім Падляшскага ваяводства. Скончыў Пецярбургскую акадэмію мастацтваў. Заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі. Доктар архітэктуры, прафесар. Аўтар манументальных будынкаў у Мінску: Дома ўрада, акруговага Дома афіцэраў, Беларускага тэатра оперы і балета, галоўнага корпуса Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі, Дома Саветаў у Магілёве, помнікаў Тарасу Шаўчэнку ў Харкаве, Васілю Чапаеву ў Куйбышаве і іншых. Памёр 3 студзеня 1951 года ў Санкт-Пецярбургу.

## Летуцены хлопец з Бельска

Калі Янка Купала ўбачыў макеты трох прапанаваных архітэктарам Іосіфам Лангбардам будучых будынкаў у Мінску — Дома ўрада, тэатра оперы і балета, а таксама дома Чывронай Арміі (цяпер Дом афіцэраў), ён аж ускрыкнуў: „А летуцены хлопец, гэты Лангбард!..”.

Архітэктар, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, прафесар Акадэміі мастацтваў СССР, адзін са стваральнікаў Саюза архітэктараў СССР Іосіф Лангбард (1882-1951) сапрауды быў летуценнікам і вельмі таленавітым чалавекам. Ён быў аднагодкам Янкі Купалы і Якуба Коласа. Яны часта сустракаліся, вялі гутарку пра Мінск, пра нашу культуру і архітэктуру.

Іосіф Лангбард нарадзіўся ў Бельску-Падляшскім 6 студзеня 1882 года. Іх дом знаходзіўся недалёка ад рэчкі Белай, дзе хлопчык любіў са сваімі равеснікамі купацца і лавіць рыбу. Бацька вельмі хацеў, каб сын атрымаў адукацыю і пачаў займацца камерцыяй. Але Іосіф з маленства любіў маляваць. І маляваў усё, што бачыў. Маляваў усім, што трапляла пад руку, і на чым толькі можна было маляваць. Ён быў здольны не толькі да малявання, але і да вучобы. Пасля заканчэння мясцовай гімназіі, 19-гадовы юнак пакідае родны горад і едзе вучыцца ў Адэсскую мастацкае вучылішча. У 1907 годзе ён вытрымлівае конкурсныя экзамены і паступае на архітэктурнае аддзяленне Гецярбургской акадэміі мастацтваў, пасля якой яму прысвойваецца званне архітэктара-мастака.

Самымі творчымі і плённымі для Іосіфа Лангбарда былі 30-я гады XX стагоддзя. Па даручэнню Саўнаркама БССР ён кіруе праектаваннем і будаўніцтвам першай Усебеларускай сельскагаспадарчай і прамысловай выставы ў Мінску. Тэрыторыя была даволі вялікая — ажно 75 гектараў. У кароткі тэрмін на ўскраіне сталіцы было ўзвядзена больш за 40 павільёнаў. Амаль усе яны былі выкананы з дрэва і, вядома, да сённяшніх дзён не зберагліся. Выставка тады праходзіла з 10 жніўня да 1 лістапада 1930 года.

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

Поспех нашага земляка не застаўся незауважаным. Ён прымае самы актыўны ўдзел у распрацоўцы праекта забудовы цэнтра Мінска. У 1930-1934 гадах паводле праекта Іосіфа Лангбарда ў Мінску ўзводзіцца будынак Дома ўрада Беларусі. Гэта буйнейшае грамадскае збудаванне ў рэспубліцы, аб'ём якога 240 тысяч кубічных метраў. У ім у даваенны час знаходзіліся амаль усе дзяржаўныя органы, якія былі ў той час у Мінску. Дом урада і сёння лічыцца адным з лепшых прыкладаў савецкай архітэктурнай школы.

У 1930-я гады па праектах Іосіфа Лангбарда ў Мінску ўзводзіцца яшчэ некалькі будынкаў. Арганічна ўваходзіць у забудову цэнтра беларускай сталіцы Дом афіцэраў (1934-1939), будынак Беларускага дзяржаўнага тэатра оперы і балета (1934-1938). У 1935 годзе нашаму земляку даручаюць праектаванне Акадэміі Навук Беларусі. Будаўніцтва комплексу пачалося паводле праекта архітэктара Георгія Лаўрова, аднак гэты праект хутка быў адхілены. Іосіф Лангбард захоўвае першапачатковую планіроўку карпусоў і распрацоўвае толькі галоўны фасад. У 1939 годзе будаўніцтва Акадэміі Навук было завершана і беларускіх вучоных павіншавалі з наваселлем.

У гэты ж час Іосіф Лангбард прымае ўдзел у стварэнні грамадска-палітычнага цэнтра ў Магілёве: паводле яго праекта ў абласным горадзе будуецца Дом Саветаў. Адначасова ён праектуе жылыя дамы і стадыён у Ленінградзе, будынак аўкама кампартыі Украіны ў Кіеве, помнікі Васілю Чапаеву ў Куйбышаве, Тарасу Шаўчэнку ў Харкаве, Зоі Касмадзям'-янскай у Тамбове.

У гады Другой сусветнай вайны гаспадарамі Мінска былі немцы. А архітэктар быў эвакуаваны ў Расію. У Доме ўрада знаходзіліся нямецкі штаб, гестапа і база забеспячэння нямецкіх войскаў. У тэатры оперы і балета немцы зрабілі стайню, а ў Германію вывезлі старую мэблю, люстры, дываны, карціны мастакоў, каштоўныя тэатральныя рэкламы. А Дом афіцэраў для немцаў стаў салдацкім клубам. Акупацыйныя часці знаходзіліся падчас вайны таксама і ў Акадэміі Навук. Але

**Лангбард Іосіф**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

будынкі не пацярпелі. Тым не менш, пасля вайны ў каstryчніку 1944 года група архітэктараў разам з Іосіфам Лангбардам склала сваю ідэю адраджэння і планіроўкі Мінска. На працы гадоў наш зямляк з'яўляўся кірауніком майстэрні „Белдзяржпраект”, быў адным з аўтароў генеральна-га плана аднаўлення Гомеля ў сярэдзіне 40-х гадоў. Але пасля вайны таленавітаму архітэктару так і не ўдалося стварыць у Мінску ніводнага манументальнага будынка. Лангбард быў пад пільным наглядам НКВД, яго пачыналі абвінавачваць у tym, што ён наследуе Захаду, вучыцца ў заходніх архітэктараў і г.д. Але па сваіх прафесійных поглядах Іосіф Лангбард быў прыхільнікам крытычнага асвяення і выкарыстання традыцый мінулага. У класіцы ён цаніў архітэктурную дысцыпліну і парадак, суразмернасць асноўных формаў. Архітэктар імкнуўся развіваць адну з традыцый беларускай нацыянальнай архітэктурыв — яснасць і прастату кампазіцыйнага рашэння, лаканізм і стрыманасць у прымяненні дэкаратыўнага ўпрыгожання. Будынкі, пабудаваныя па праектах Лангбара, і яго конкурсныя працы адрозніваюцца выразнасцю і, можна сказаць, нейкай дзелавітасцю. Дойлід напісаў яркую, поўную самабытнасці старонку ў гісторыі станаўлення і развіцця архітэктурыв Беларусі ў першай палове XX стагоддзя. Вялікая яго заслуга і ў фармаванні творчага калектыву архітэктараў Беларусі. Вялікую ролю ў гэтым адыграла яго непасрэдная дапамога і асабісты прыклад. У сваёй творчай дзейнасці Іосіф Лангбард стварыў больш за 100 праектаў будынкаў рознага прызначэння, манументальных пабудоў, а таксама архітэктурных фантазій. Шмат разоў ён становіўся пераможцам і лаўрэатам розных конкурсаў. 15 праектаў дойліда былі ўвасоблены ў жыццё, з іх 8 — у Беларусі. Яны і сёння з'яўляюцца прыкладам творчага пошуку і ўпрыгожаннем гарадскога пейзажу. Хаця яго сябрук скульптар Заір Азгур у сваёй кнізе успамінаў „Тое, што памятаеца” (Мінск 1984, кніга 2, с. 51) пісаў, што „шмат пабачыўшы ў сваім жыцці Іосіф Лангбард, магчыма вельмі шкадаваў, што не паспеў зрабіць нечага вельмі важнага”.

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

Славуты архітэктар магчыма і не паспей зрабіць нечага важнага, але ён вельмі любіў Беларусь, беларускія гарады і мястэчкі, любіў беларускі народ. Хаця пасля вайны яму жылося не вельмі лёгка і спакойна. Ён жыў у Ленінградзе, нават выкладаў у Акадэміі мастацтваў, быў прафесарам, доктарам архітэктуры. Але яго вельмі цягнула на Беларусь, дадому, да сваіх землякоў, дзе адчуваў ён сябе лепш, спакайней, вальней. Ды вольнасці ў канцы 1940-х — пачатку 1950-х гадоў на Бацькаўшчыне было мала.

З студзеня 1951 года нашага земляка не стала. Ён памёр у Ленінградзе (цяпер Санкт-Пецярбург). Пасля смерці архітэктара яго жонка Вольга Лангбард перадала архіў мужа мастаку С. Гельбергу, які ў сваю чаргу перадаў яго кафедры архітэктуры Беларускай політэхнічнай акадэміі.

У студзені 2007 г. Іосіфу Лангбарду споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння. На вялікі жаль, памяць пра яго ў Мінску, Магілёве і ў Гомелі не ўшаноўваецца, а тым больш у самой Беларусі. Хіба ён сам сябе ўшанаваў — пакінуў для нашчадкаў у Мінску будынкі Дома ўрада, тэатра оперы і балета, Нацыянальнай Акадэміі, Дома афіцэраў і іншыя. Ды і на былых беларускіх грошовых купюрах наміналам 1 рубель і 1000 рублёў, і на цяперашній 100-рублёвой купюры, як сведкі пра талент дойліда, адлюстраваны Акадэмія Навук і тэатр оперы і балета. А вось у Санкт-Пецярбургу да юбілею майстра, была арганізавана выставка ў Петрапаўлаўскай крэпасці. На выставе экспанаваліся больш за 70 лістоў архітэктурнай графікі Лангбарда з фондаў Дзяржаўнага музея гісторыі Санкт-Пецярбурга, асабістыя дакументы і фотаздымкі.

2007

**Ластаўка Пятро**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Ластаўка Пятро**

Беларускі грамадска-культурны дзеяч, публіцыст. Народзіўся 16 лютага 1907 года на Дзісеншчыне. Быў актыўным сябрам БГКТ, друкаваўся на старонках тыднёвіка „Ніва” і „Беларускага календара”. Памёр 16 лютага 1968 года ў Варшаве.

## Быў беларускім дзеячам

13 траўня 1956 года адбыўся арганізацыйны з’езд Варшаўскага аддзела БГКТ, які выбраў праўленне аддзела і прыняў пастановы, якія вызначалі напрамак сваёй дзейнасці. На пасяджэнні аддзела старшынёю быў абранны Ўоры Туронак, а сябрам прэзідума ГП БГКТ — Пятро Ластаўка, які да самай смерці актыўна працаваў на карысць беларускай справы ў Польшчы.

Але беларускімі справамі Пятро Ластаўка захапіўся яшчэ тады, калі яму было толькі 14 гадоў, распаўсюджваючы нелегальныя адозвы, кніжкі, газеты. Ён нарадзіўся 16 лютага 1907 года на Дзісеншчыне ў беднай беларускай сялянскай сям’і. Вельмі рана застаўся без бацькоў, таму яшчэ хлопчыкам зведаў нялёгкую фізічную працу парабка і пастуха.

Калі яму споўнілася 19 гадоў, уступіў у рады Беларускай сялянска-работніцкай грамады і стаў самым актыўным сябрам на Дзісеншчыне. За гэтую дзейнасць маладога Ластаўку польскія ўлады арыштоўваюць і саджаюць за краты ў Глыбокім, а пасля перавозяць у Вільню. Праз год Пятра адпускаюць, але яго жыццё і дзейнасць кантралюе паліцыя.

У канцы 1920-х гадоў Пятра Ластаўку забіраюць у польскае войска. Адбыўшы вайсковую павіннасць, ён зноў вяртаецца ў родную вёску і працягвае беларускія справы. Паліцыя строга кантролюе дзейнасць беларускага хлопца. Тады ён вырашае пакінуць родныя мясціны і едзе ў Варшаву, дзе яго чакалі новыя праўлемы і выпрабаванні.

Найважнейшым выпрабаваннем у вялікім горадзе быў пошук працы. Але з цягам часу праца знайшлася і дабавілася грамадская дзейнасць. Пятро Ластаўка знаёміца з многімі беларусамі Варшавы, а пасля арганізуе асветнае таварыства беларусаў у Варшаве. Вакол гэтага таварыства ён аб'ядноўвае беларусаў, якія жылі ў польскай сталіцы. Гэтае таварыства дзейнічала да пачатку вайны, а Пятро Ластаўка быў яго самаахвярным кірауніком, які аддаваў усе свае сілы і веды таварыству і сябрам.

**Ластаўка Пятро  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Злева направа: Пятро Ластаўка, Сяргей Паўловіч, Мікола Дварэцкі, 1936 г.

Калі пачалася вайна, Пятро Ластаўка пакінуў Варшаву і пераехаў жыць у Забалацце Белападляшскай гміны, але сувязі з сябрамі-беларусамі не губляў. Ды і там ён праводзіў розныя цікавыя імпрэзы, сустрэчы.

Калі скончылася вайна, Пятро Ластаўка вяртаецца ў Варшаву і жыве ў Мілянуўку. Ён па-ранейшаму не пакідае беларускіх спраў, а наадварот, яшчэ актыўней уключаеца ў працу Варшаўскага аддзела БГКТ. Доўгі час з'яўляецца сябрам яго праўлення, а пазней і сябрам Прэзідыума ГП БГКТ. А калі БГКТ мела права займацца гаспадарчай дзеяйнасцю, то спадар Ластаўка становіцца дырэктарам прамысловага прадпрыемства „Бэтэска” і кіруе гэтым прадпрыемствам ажно пяць гадоў.

Пятро Ластаўка быў яшчэ заядлым калекцыянерам, кніга-любам, займаўся публіцыстыкай і літаратурай. Юры Туронак згадвае, што пасля яго смерці, „у 1968 годзе мне паshanцавала купіць усю яго калекцыю — блізу 20 беларускіх кніг, выдадзеных у ваенны час у Берліне, Варшаве і Менску” (Юры Туронак, „Мадэрная гісторыя Беларусі”, Вільня 2006, с. 324).

Пры жыцці Пятро Ластаўка вельмі цікавіўся лёсам варшаўскіх беларусаў. Мне прыjemна згадваць сёння гэтага чалавека.

## Ластаўка Пятро

### З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

ка і таму, што ён добра ведаў і шчыра сябраваў у Варшаве з маім земляком Гальшам Леўчыкам. Асабліва спадара Ластаўку цікавіў лёс паэта пасля 1944 года. Ён праводзіў розныя пошуки сярод жыхароў Варшавы і пытаўся ці хто ведаў і бачыў Гальша Леўчыка. І, дарэчы, шмат цікавых фактаў знайшоў. 10 лютага 1967 года Пятро Ластаўка звярнуўся нават у ЗША да Яна Пятроўскага з просьбаю напісаць успаміны пра духоўнае жыццё Леўчыка. Ластаўка пісаў Пятроўскаму: „Пішу ўспаміны пра Гальша Ляўковіча. І дзеля гэтага хацеў бы прыгадаць варшаўскі час такім, якім ён быў у сапраўднасці. Хіба вы не ведаецце, што Леўчык ужо не жыве. Ён памёр у верасні 1944 года на атаку печані ў цяжкіх абставінах, бо не было ніадкуль ніякае помачы... У наступным лісце перашлю Вам болей звестак пра апошні час жыцця і смерць Ляўковіча” (Ян Пятроўскі, „Мэмуары”, Слуцак — Гайнсвіль 1988, с.161). Далей у пісьме Яну Пятроўскаму Ластаўка пісаў, што ён ужо два гады як цяжка хварэе. „У маім далейшым лісце да Ластаўкі, — згадваў далей у сваіх „Мэмуарах” Ян Пятроўскі, — ад 24 чэрвеня 1968 года я пытаўся, як ён мaeцца і яшчэ раз прасіў падаць мне звесткі, якія адносяцца да апошніх дзён Ляўковіча. Але на гэты ліст я ніколі ўжо не атрымаў адказу”.

Ян Пятроўскі звяртаўся з просьбаю і да сына Пятра Ластаўкі, але адказу больш ад сям’і Ластаўкаў ніколі не атрымаў. Тым больш, што 19 верасня 1968 года беларускага дзеяча ў Варшаве не стала. А 16 лютага 2007 г. яму споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння.

2007

**Макаль Пятрусь**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Макаль Пятрусь**

Беларускі паэт і драматург. Нарадзіўся 25 жніўня 1932 года ў вёсцы Крушыняны Сакольскага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Гродзенскі педінстытут і Вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскве. Аўтар кніг „Першы след” (1955), „Вятрам насустрach” (1958), „Вечны агонь” (1960), „Акно” (1967), „Калыска долі” (1984) і многіх іншых. Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii імя Янкі Купалы за кнігу паэзii „Смак” (1984) і Літаратурнай прэмii імя Аркадзя Куляшова за зборнік „Поле” (1980). Памёр 31 жніўня 1996 года ў Мінску.

## Жыў літаратурай

Познай восенню 1980 года я, студэнт-першакурснік Белдзяржуніверсітэта, неяк асмеліўся занесці падборку вершаў у рэдакцыю часопіса „Маладосць”. Дужа мне хацелася хоць адзін раз надрукавацца ў гэтым папулярным тады часопісе. У аддзеле паэзіі і прозы, а гэта быў маленькі пакойчык, сядзелі Уладзімір Дамашэвіч і Пятрусь Макаль. Я ўпершыню ўбачыў пісьменнікаў, кнігі якіх чытаў раней. Яны сустрэлі мяне даволі шчыра і адразу запыталі адкуль я родам.

— Са Слоніма, — адказаў я.

— А-а, наш заходнік! — усміхнуліся пісьменнікі.

Пятрусь Макаль узяў мае вершы, уважліва прачытаў, выбраў некалькі лепшых і адразу сказаў у якім нумары „Маладосці” яны будуць апублікованы. Я развітаўся, але неяк не верылася, што вершы з'явяцца ў часопісе. Прайшло некалькі месяцаў і, сапраўды, першая падборка маіх вершаў з'явілася ў „Маладосці”. З'явілася менавіта тады, калі сказаў Пятрусь Макаль. Ён не падмануў. Так я ўпершыню пазнаёміўся з гэтым паэтам. Пасля сам сачыў за яго творчасцю, чытаў усё, што выходзіла з-пад яго пяра.


Пятрусь Макаль нарадзіўся 25 жніўня 1932 года ў вёсцы Крушины на Беласточчыне ў сялянскай сям'і. Бацькі Міхаіл і Людміла Макалі мелі кавалак зямлі. А пасля 1939 года, калі прыйшлі саветы, бацька перайшоў працаваць фінагентам у Крушинскі сельсавет, бо прыватную зямлю ў яго забралі. Праз пяць гадоў Міхаіл Макаль з сям'ёй пераязджае ў Саратоўскую губернію. Але радавацца не было чаму. У 1946 годзе Міхаіла Макала рэпрэсіруюць і высылаюць у Комі АССР, а жонка з сынам вяртаюцца ў Беларусь на Гродзеншчыну. Пятрусь вучыўца ў школе, пасля заканчэння якой паступае ў Гродзенскі будаўнічы тэхнікум. Але тэхнікум пераводзяць у Магілёў і Пятрусь Макаль, правучыўшыся два гады, паступае ў Гродзенскі педінстытут. Пасля заканчэння інстытута наш зямляк працуе літкансультантам у газеце „Гродзенская праўда”, дзе

**Макаль Пятрусь**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

ў 1949 годзе друкуе свой першы верш.

Калі Петрушю Макалю споўнілася дваццаць трох гады, выходзіць у Мінску яго першы паэтычны зборнік „Першы след”. Крытыка адразу заўважыла дэбют маладога паэта. У друку з'явіліся каля дзесяці рэцэнзій на яго кнігу. Назвы рэцэнзій гаварылі аб даволі ўдачным дэбюце: „Крепнущій голос” (часопіс „Советская Отчизна”), „Выпрабаванне вытрымана” („Літаратура і мастацтва”), „Малады паэтычны голас” („Гродзенская праўда”), „Маладосць — гэта пошуки” (часопіс „Беларусь”) і іншыя.

Другі і трэці зборнікі нашага земляка „Вятрам насустрач” (1958) і „Вечны агонь” (1960) выявілі зацікаўленасць да філософскага асэнсавання сучаснасці, да гісторыка-рэвалюцыйнай і маральна-этычнай тэмы. І ўсё ж скаком у развіцці паэта, словам яго сталасці сталі кнігі вершаў „Круглы стол” (1964) і „Акно” (1967). Асабліва глыбокай філософскай думкай вызначаўся верш „Дзень добры, Бах!”. Паэт расказаў пра сваё ўспрыманне бунтарскай музыкі вялікага кампазітара, пра сваё разуменне яе. Алег Лойка тады пісаў, што „толькі ўзмужнелы юнак, поўны гордасці за сваю Радзіму і разам з тым знаёмы з вялікімі здабыткамі сусветнай культуры, змог напісаць гэты верш. Грамадзянская сталасьць абумоўлівае творчую сталасьць паэта — вось аб чым красамоўна гаворыць верш П. Макала (Алег Лойка, „Сустрэчы з днём сён-



Пятрусь Макалъ на дачы. 1970 г.

## Макаль Пятрусь

### З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

няшнім”, Мінск 1968, с. 102).

А яшчэ з гэтых зборнікаў даўно хрэстаматыйным стаў верш нашага земляка, які пачынаецца са слоў:

*Мае радкі — не лесвіца ў вякі,  
Што недзе за туманнай рысай неба.  
Мае радкі — працяг маёй руکі,  
Якой мне столькі рук паціснуць трэба!  
Усім, чыёю ласкай даражу,  
Паспей сказаць я толькі:  
— Добры ранак!..  
Мне не заснунць,  
Пакуль я не скажу:  
— Дзень добры!..  
— Добры вечар!.. — Дабранач!..*

Пасля Гродна Пятрусь Макаль пераезжает у Минск. Вучыцца ў Маскве на Вышэйшых літаратурных курсах. Спачатку працуе ў „ЛіМе”, затым пэўны час быў рэдактарам па эстрадным рэпертуары Міністэрства культуры Беларусі, памочнікам галоўнага рэжысёра па рэпертуары ў Тэатры юнага гледача, старшим рэдактарам выдавецтва „Мастацкая літаратура” і рэдактарам аддзела паэзіі ў часопісе „Мададосць”.

Але дзе б не працаваў Пятрусь Макаль, яго ніколі не пакідала паэзія. „Ён быў паэтам, які востра і балюча адчуваў жыццё, чуйна і імгненна выбухаў сэрцам на ўсе яго змены і ўзрушэнні”, — пісаў пра яго Казімір Камейша. За кнігу вершаў „Поле” Пятрусь Макаль у 1980 годзе атрымаў Літаратурную прэмію імя Аркадзя Куляшова. А ў 1984 годзе за зборнік паэзіі „Смак яблыка” — Дзяржаўную прэмію Беларусі імя Янкі Купалы. Паэзія Петруся Макаля заўсёды вызначалася шырынёй погляду на свет, філасофічнасцю, лёгкай іроніяй і сарказмам. Ён быў паэтам-лірыкам, паэтам-грамадзянінам. Сусед па кватэры, журналіст Андрэй Юдчыц, пра Петруся Макаля сказаў так: „Гэта было шчасце — мець такога суседа. Паміж намі не прабегла ніколі нейкая там кошка, нават кацяня не прабегла. Ён жыў па-чалавечы — шчыра, проста,

Макаль Пятрусь  
з БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Пятрусь Макаль з жонкай і сынам у Кіеве. 1978 г.

не выстаўляючы сябе. Сумленны паэт, сумленны чалавек, ён жыў па спрадвечнай беларускай прымаўцы: ніколі не капай яму другому". І, сапраўды, гэта было так. Яно адчувалася і ў вершах:

Дапамога павінна быць хуткай,  
Дапамога павінна быць ізхуткай.  
Скажыце, каму па душы дапамога,  
Што пра сябе трубіць многа?..  
Дапамагайце, як дождж палеткам,  
Дапамагайце, як пчолы кветкам.

Пятрусь Макаль шмат пісаў пра дзеяцей. У гэтых творах ён умела выкарыстоўваў беларускія фольклорныя традыцыі, узбагачаў іх, адкрываў дзесятам таямніцы роднага слова, вучыў іх любіць прыроду, бацькоўскую зямлю. Юным чытачам паэт прысвяціў некалькі сваіх кніг. Сярод іх — „Хлопчык будзіць сонца” (1966), „Песня згоды” (1983), „Чарадзейная скарбонка” (1987), „Я гатую абед” (1989). Наш зямляк пісаў казкі, апавяданні і нават загадкі. Іх любілі дзесяці, бо яны напісаны вельмі шчыра, а найперш лёгка чытаюцца:

Па пакоі ходзіць робат —  
У яго гумовы хобат...

## Макаль Пяtrусь

### З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

Суне ўсюды доўгі нос.  
А завецца... тыласос.

Пяtrусь Макаль вельмі любіў тэатр. Яго жонка Галіна працавала артысткай Тэатра юнага гледача ў Мінску. Пісаў ён п'есы і амаль ва ўсіх спектаклях, пастаўленых па яго п'есах, Галіна Макаль выконвала ролі. Сумесна з Артурам Вольскім наш зямляк напісаў драматычныя творы „За лясамі дрыму-чымі” і „Марынка-крапіўніца”. Былі напісаны і ўласныя п'есы „Адчыніце, казляняткі!”, „Дай вады, калодзеж!”, а таксама лібрэта араторыі „Запрашэнне ў краіну маленства” (музыка Яўгена Глебава).


Пяtrусь Макаль пражыў не так і многа — усяго 64 гады. Яго не стала 31 жніўня 1996 года. Нашчадкам ён пакінуў чудоўную паэзію, прозу, драматургію. Але найперш вершы:

Няма на зямлі адзіноты —  
Пустэчы, падобнай да смерці.  
Мы — ноты, мы — ноты, мы ноты  
У чалавечым канцэрце...

Нядайна ад жонкі паэта атрымаў я ліст. У ім Галіна Іванаўна піша: „Вось толькі сёння змагла выканаць Вашу просьбу. Мне цяжка пісаць, таму што я ў 1982 годзе перанесла інсульт. Я буду пісаць коратка, бо цяжка: я прыкавана да ложка. Наш сын Слаўка з Афганістана вярнуўся, дзякаваць Богу, жывы. Ён скончыў Белдзяржуніверсітэт, факультэт журналистыкі. Пры жыцці бацькі ў сына выйшла маленькая кніжка вершаў, не такіх моцных, як у Петруся, але хлопець ён добры і здольны. Цяпер Слаўка працуе на тэлебачанні рэжысёрам. У мяне ўжо ёсць унук Лёшка. Вучыцца ў 7 класе. Скардзіцца не буду, сын мне дапамагае, а больш ніхто: ні з Саюза беларускіх пісьменнікаў, ні адкуль. А жыццё, Вы ведаеце, зараз не вельмі лёгкае. Ну, нічога, дасць Бог цярпеннне, вытрымаем...”.

2000

**Мацюк Уладзімір  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Мацюк Уладзімір**

Беларускі мастак, разьбяр па дрэве. Нарадзіўся 12 чэрвеня 1902 года ў Беластоку. Удзельнік мастацкіх выставак з 1940 года. Асноўная тэматыка твораў — гісторыя народа, сялянская праца. Сярод твораў: „Араты” (1940), „З даня-сеннем” (1945), „Тры пакаленні ў барацьбе за Радзіму” (1954), „Жанчына з граблямі” (1950) і многія іншыя. Працы мастака знаходзяцца ў музеях Расіі, Польшчы, Беларусі. Жыў у Дзятлаве Гродзенскай вобласці, дзе і памёр 24 лістапада 1989 года.

## Разъяр па дрэве

У Дзятлаўскім краязнаўчым музее, што на Гарадзеншчыне, адведзены невялікі куток, прысвечаны творчасці беларускага разъябра па дрэве Уладзіміра Мацюка (1902-1989). Працы



яго таксама знаходзяцца ў Расіі ў Дзяржавным музеі этнографіі ў Санкт-Пецярбургу і ў музеях Рэспублікі Беларусь.

Уладзімір Мацюк нарадзіўся ў Беластоку ў 1902 годзе. У сярэдзіне 1940-х гадоў не па сваёй волі з сям'ёй прыйшлося пакінуць родныя мясціны і пераехаць у Дзятлава, дзе і пражыў ён усё сваё астатніе жыццё. З дзяцінства самадзейны мастак захапіўся разъбой па дрэве, бо

ўжо ў 1930-1940-х гадах удзельнічаў у мастацкіх выставах. У Беларусі яго творы экспанаваліся на розных абласных і рэспубліканскіх выставах, а таксама выставах былога Савецкага Саюза. Многія з іх былі адзначаны прэміямі і дыпломамі.

Асноўная тэматыка твораў Уладзіміра Мацюка (рэльеф, круглая скульптура) — гэта гісторыя беларускага народа, яго сялянская праца, да якой мастак быў бліжэй і добра ведаў. Сама скульптурная працапрацоўка формы ў работах Уладзіміра Мацюка вылучаеца множствам дробных парэзаў, якія дапамагалі мастаку выявіць пластыку фігур.

Сярод твораў гэтага таленавітага чалавека, якія захаваліся ў розных музеях, вядомы такія, як напрыклад — „Араты” (1940), „З данясеннем” (1945), „Дудар” (1954), „Тры пакаленні ў барацьбе за Радзіму” (1954), „Скончаны працоўны дзень”, „Начлег”, „Жанчына з граблямі”, „Жывёлавод”, „Стары на прызбе” (усе 1950-я гады) і многія іншыя працы.

Гэтая невялікая нататка няхай нагадае пра нашага земляка. А раптам нехта яго ўспомніць, а можа ў кагосьці і на Беласточчыне зберагліся яго мастацкія творы з дрэва.

2007

**Міклашэўскі Яўген**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Міклашэўскі Яўген**

Беларускі паэт, празаік, перакладчык. Нарадзіўся 9 жніўня 1936 года ў вёсцы Лыскі Беластоцкага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Пінскае педвучылішча і Мінскі педагігічны інстытут замежных моў. Аўтар шматлікіх кніг вершаў і прозы: „Свежасць” (1968), „Ганна з Пухавіч” (1976), „Світальны водбліск” (1981), „У спрадвечным руху” (1985), „Каханне і смерць, або Лёс Максіма Багдановіча” (1995), „Жыццё як дзень” (2007) і іншых. Перакладае з англійскай, славацкай, польскай і рускай моў. Жыве ў Мінску.

## **Пісьменніку думаеца пра лёс нацыі**

Даўно збіраўся напісаць пра паэта, перакладчыка, празаіка і публіцыста Яўгена Міклашэўскага, ды ўсё нешта не атрымлівалася, не ставала часу, як сёння мы любім казаць

Нарадзіўся пісьменнік 9 жніўня 1936 года ў вёсцы Лыскі каля Харошчы. Праз дзесяць гадоў сям'я пакінула родныя мясціны і пераехала на Нясвіжшчыну. У 1957 годзе Яўген скончыў Пінскае педвучылішча, а ў 1965 годзе — Мінскі педагогічны інстытут замежных моў.

Першыя творы Яўгена Міклашэўскага былі апублікованы ў часопісе „Полымя” ў 1959 годзе, хаця першая кніга паэзіі пабачыла свет крыху раней — у 1968 годзе, яна называлася „Свежасць”. Пра яе адразу станоўча адгукнуліся розныя выданні. Зборнік вершаў паэта называлі поклічам часу, вясной паэта, настройкай голасу, жыццём у паэзіі. І сапраўды, зборнічак атрымаўся ўдалым, вершы падкуплялі чытачоў сваёй шчырасцю:

*Журботны лісця шолах...*

*Кляновы лістапад.*

*У полымі прысад —*

*Прасветы клёнаў голых.*

*Асенні санџапёк...*

*Сачу, зачараваны,*

*Як падае, сарваны*

*Дыханнем дня, лісток.*

*З якою навіною*

*Ляціць ён на зямлю?..*

*І я яго лаўлю,*

*Як матылька вясною.*

Найбольш плённым час быў для паэта Міклашэўскага, калі ён працаваў літаратурным кансультантам Саюза пісьменнікаў Беларусі (1981-1991). Тады з друку выйшлі яго кнігі

**Міклашэўскі Яўген**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

вершаў „Світальны водбліск”, „У спрадвечным руху”, „Зара-заранка, зара-вячэрніца”. У іх паэт услайяў сваю Радзіму, вяртаўся ў думках на Беласточчыну да бацькоўскай хаты, паэтызаў чалавека працы, каханне, прыроду.

Піша пісьменнік і сатырычныя творы. Усім вядома яго кнішка сатыры і гумару „Ганна з Пухавіч” (Мінск 1976).

З празаічных твораў варта адзначыць яго аповесць „Чатыры дарогі”, якая прысвечана духоўнаму свету, маральна-этычнаму абліччу людзей 70-х гадоў мінулага стагоддзя. А таксама цудоўную кнігу „Каханне і смерць, або Лёс Максіма Багдановіча” (Мінск 1995). Кніга пра Максіма Багдановіча далёка не літаратуразнаўчая праца, а своеасаблівы раман-даследаванне, які чытаецца лёгка, проста, даступна. Такіх кніг, дарэчы, у нашай літаратуре бракуе. А яна найперш разлічана на моладзь, якую ў наш час здзівіць нечым вельмі няпроста.

Яўген Міклашэўскі яшчэ выдатны перакладчык. Перакладена ім на родную мову шмат твораў Дэвіда Уолеса, Эрнеста Хемінгуэя, Мар'яна Пехаля, Міхаіла Лермантава, Сяргея Ясеніна, Аляксея Кальцова, Рэд'ярда Кіплінга, Эрскіна Колдуэла і многіх іншых замежных аўтараў. Неiek запытаў у Яўгена Міклашэўскага: пра што пішацца і думаеци? Дык ён сказаў, што закончыў аповесць „Пастухі і пастушкі”, якую задумаў ажно чвэрць стагоддзя назад. Яна прысвечана жыццю беларускай пасляваеннай вёскі і, прынамсі, пра вучобу,



Яўген Міклашэўскі з маці і сястрой

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

абавязкі, і гульні дзяцей вайны. А яшчэ пісьменнік дадаў: „Я зайды любіў у паэзіі ўсмешку, дасціпнасць, жарт і відавочна таму ў апошня гады захапіўся паэтычнымі мініяцюрамі (напісаў цыклы „Свет каляровых сноў” і „Беларускія фрашки”). Шмат увагі аддаю перакладам з рускай (лірыка XIX-XX стагоддзяў), з англійскай (Кіплінг), са стараўзбекскай (Наваі, Машраб) і з іншых. Марыў да 200-годдзя А. С. Пушкіна апублікаваць свой пераклад „Евгения Онегіна”. Не атрымалася. У 1999 годзе пераклаў лібрэта оперы С. Манюшкі „Галька” (аўтар — Уладзімір Вольскі). Вершы і пераклады пачіху друкую ў часопісе „Маладосць”, „Настаўніцкай газеце”, „ЛіМе”.

— А пра што ў апошні час думаеца?


— Pra трагічны лёс беларускай нацыі. Напісаў два артыкулы, прысвечаныя роднай мове: „Разбураны храм” і „З тарашкевіцай — у трэцяе тысячагоддзе!”. На жаль, „Настаўніцкая газета” друкаваць іх адмовілася.

Калі Яўген Міклашэўскі працаваў у часопісе „Тэатральная Беларусь” (часопіс закрылі, ужо не выходзіць), ён часта там публікаваў свае публіцыстычныя артыкулы-разважанні пра мастацтва сцэны, пра нацыянальную драму, пра інтэлігэнцыю за... кулісамі і г.д. У адным з артыкулаў пісьменнік піша: „Мова, калі яна жыве, як і ўсё, развіваеца — сама ўдасканальваеца і ачышчаеца ад чужародных насленняў. І асноўнае — даць ёй магчымасць жыць і жыць там, дзе яна нарадзілася, гэта значыць, асноўная наша задача — адрадзіць мову”.

У імклівым руху літаратуры нялёгка ўтрымаецца і выжыць. Яўген Міклашэўскі трymаеца, друкуюца і чытаеца. Ніколі не зраджваў ён сваёй мове, творчасці і Бацькаўшчыне.

2006

**Неманцэвіч Антон  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Неманцэвіч Антон**

Беларускі ўніяцкі царкоўны дзеяч, выдавец, публіцыст. Народзіўся 8 лютага 1893 года на Сакольшчыне, у Падляшскім ваяводстве. Скончыў Віленскую каталіцкую духоўную семінарыю, Петраградскую каталіцкую духоўную акадэмію, вивучаў тэалогію ў Рыме. Доктар тэалогіі. З 1939 года ўзначальваў Беларускі грэка-каталіцкі экзархат Украінскай уніяцкай мітраполіі, увёў беларускую мову, як афіцыйную, у справаводства і царкоўнае жыццё. Выдаваў часопіс „Да Злучэння“. Па апошніх звестках экзарх памёр у турме СД у Мінску 6 студзеня 1943 года.

## Па слядах Антона Неманцэвіча

Пасёлак Альбярцін Слонімскага раёна (цяпер мікрараён Слоніма) узнік у першай палове XIX стагоддзя як сядзіба маршала шляхты Слонімскага павета Войцеха Пуслоўскага (1762-1833). У 1924 годзе тут быў адчынены манастыр айцоў езуітаў усходняга абраду і навіцыят.

У пачатку верасня 1929 года ў Альбярцін з Рыма прыязджae Антон Неманцэвіч, які пры Усходнім інстытуце вывучаў усходнєе багаслоўe і абараніў доктарскую дысертацыю на тэму „Бальшавіцкае заканадаўства ў Расіі адносна рэлігійнага і маральнага ўзгадавання дзяцей у параўнанні да божага права, натуральнага і аб'ектыўнага”.

Антон Неманцэвіч — асоба вельмі цікавая, амаль не даследаваны яго жыццёвы, рэлігійны і творчы шлях. Наш зямляк у 30-40-х гадах мінулага стагоддзя займаў кіруючае становішча ў Беларускай грэка-каталіцкай (уніяцкай) царкве, быў першым беларускім экзархам і да таго ж шчырым патрыётам Беларусі. Найлепшым на сённяшні дзень з'яўляецца артыкул пра Антона Неманцэвіча, які напісаў айцец Леў Гарошка. Ён быў апублікованы ў парыжскім беларускім часопісе „Божым шляхам” (1956, № 70-73).

Нарадзіўся Антон Неманцэвіч у 1893 годзе каля Саколкі на Беласточчыне. Скончыў Віленскую духоўную каталіцкую семінарыю і Петраградскую каталіцкую духоўную акадэмію. Калі вучыўся ў акадэміі, прымаў актыўны ўдзел у работе Беларускага гуртка, вывучаў і цікавіўся гісторыяй Беларусі, асабліва гісторыяй уніяцкай царквы.

Пасля заканчэння духоўнай акадэміі ў 1918 годзе Антон Неманцэвіч працуе вікарьем парапіяльнага касцёла св. Кацярыны ў Петраградзе. За пратэст супраць арышту беларускага біскупа Яна Цепляка айца Неманцэвіча на некалькі месяцаў арыштоўваюць і саджаюць у турму, а ў 1923 годзе

Неманцэвіч Антон  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Антон Неманцэвіч (стайць першы злева) сярод сяброў беларускага гуртка Рыма-каталіцкай духоўнай акадэміі ў Пецярбургу. 1917 г.

ў турму ён трапляе паўторна. Яго вызываюць у 1925 годзе ў выніку абмену палітвязнямі паміж СССР і Польшчай. Выйшаўшы на волю, наш зямляк едзе ў Рым, дзе вывучае тэалогію. З Рыма ў пачатку восені 1929 года ён прыезджает у Альбярцін на Слонімшчыну. Тут, у Альбярціне, айцец Неманцэвіч прымае ўсходні грэка-каталіцкі абрад і становіцца наставцем грэка-каталіцкай царквы. Дарэчы, грэка-каталіцкая (езуїцкая) група ў Альбярціне мела на мэце адрадзіць у форме гэтага абраду царкоўную ўнію. Патронамі місіі былі папа рымскі Пій XI і віленскі архібіскуп мітрапаліт Юрый Матулеўіч, а пасля Рамуальд Ялбжыкоўскі. Непасрэдна групай у Альбярціне кіраваў езуїцкі правінцыял з Польшчы Ян Урбан. Езуітам быў выдзелены будынак, дзе раней знаходзілася дырэкцыя Альбярцінскай суконнай і кардонна-папяровай фабрык. Былы іх уладальнік граф Пуслоўскі ахвяраваў місіі вялікія сродкі.

У Альбярціне айцец Антон Неманцэвіч выдае часопіс „Да Злучэнню“. Першы нумар яго выйшаў у студзені 1932 года. Шмат для часопіса артыкулаў пісаў сам рэдактар, які падпісваўся пад сваім прозвішчам і пад псеўданімам Злучэнец. Акрамя свайго выдання, Антон Неманцэвіч пісаў і ў „Беларускі каляндар“, які выдаваўся ў Вільні. Паспяваў ён праца-

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Часопіс, які выдаваў Антон Неманцэвіч

ваць яшчэ над рознымі рэферарамі і выступленнямі па тэме ўніі. Пра адзін факт на гэты контагадвае Леў Гарошка ў часопісе „Божым шляхам” (1956, № 70-73, с. 51): „Летам 1932 года адбыўся ў Пінску трэці Унійны зыезд, на які быў запрошаны а. Антон у харктары прэлата, ён меў чытаць па-беларуску рэфэрат аб вунійнай працы. За пару дзён да адкрыцця зыезду, калі ўжо рэфэрат даўно быў гатовы, яму было загадана ператлумачыць рэфэрат на польскую мову. Гэтым фактам а. Антон быў так абураны, што

больш ня ўдзельнічаў на ніводнай пазынейшай вунійнай канфэрэнцыі”. У сярэдзіне 1933 года Антона Неманцэвіча з Альбярціна пераводзяць у Сынковічы (побач са Слонімам, 12 км) на пасаду паrapha. А праз год яго адпраўляюць у Дубна на выкладчыцкую пасаду ў семінарыю. Па-ранейшаму Неманцэвіч рэдагуе часопіс „Да Злучэння”, але ў 1938 годзе ён спыняе сваё існаванне. Прычынай закрыцця выдання стала тое, што часопіс выходзіў па-беларуску. Тым не менш, у пачатку 1939 года Антон Неманцэвіч у Варшаве організоўвае выпуск новага часопіса „Злучэньне”.

У верасні 1939 года Заходняя Беларусь уваходзіць у склад БССР. Шмат усходне-кatalіцкіх парафій было ліквідавана, але Антон Неманцэвіч наладжвае сувязі з львоўскім украінскім мітрапалітам Андрэем Шаптыцкім. Мітрапаліт Шаптыцкі ў 1940 годзе стварае чатыры ўсходне-кatalіцкія экзархаты, сярод іх Беларускі Экзархат на чале з экзархам айцом Антонам Неманцэвічам. Дакументы былі дасланы ў Рым і зацверджаны папам Піем XII 22 кастрычніка 1942 года.

**Неманцэвіч Антон**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

Наш зямляк зноў вяртаецца ў Альбярцін і пашырае думку, што нацыянальнай беларускай рэлігійнай павінна быць унія, бо так было ў мінульым. Ён шчыра сябруе з беларускімі дзеячамі літаратуры, мастацтва, краязнаўства, з беларускімі арганізацыямі. „Але падчас нямецкай акупацыі ў Слоніме, — як піша Леў Гарошка, — знаходзіўся моцны нелегальны цэнтр расійскіх арганізацый „Трудовага союза” і „Братства русской правды”. Гэтыя арганізацыі нароўні з праваслаўнымі епіскапамі ў недалёкіх Жыровічах лічылі Беларускі Экзархат вялікай перашкодай для свае дзейнасці і не шкадавалі ніякіх выслікаў, каб яго знішчыць. Вельмі шмат інtryг супраць экзарха рабіў актыўны сябра вышэйназваных расійскіх арганізацый і адначасна ўрадавец нямецкага гестапа — Ушпік. Ягоныя інtryгі выкарыстоўвалі епіскапы з Жыровічаў, каб рабіць новыя даносы. Варта ўспомніць, што з аднаго даносу, на якім фігуравалі подпісы двух епіскапаў, якія былі ў Жыровічах, адзін урадавец гестапа зрабіў копію і пераслаў яе на перахаванне ў адпаведную ўстанову. Інtryгі і даносы моцна паралізавалі дзейнасць а. Антона. Трэба ведаць, што ў тым часе распачаліся на Слонімшчыне расстрэлы каталіцкага духавенства”.

Але Антон Неманцэвіч не здаваўся, а наадварот, у пачатку 1942 года на Слонімшчыне заснаваў яшчэ Апостальства Малітвы за Беларусь. Раз у месяц святары і прыхаджане маліліся за сваю Бацькаўшчыну.

І ўсё ж у жніўні 1942 года гестапаўцы прыехалі ў Альбярцін, увайшлі ў манастыр і арыштавалі Антона Неманцэвіча. Са Слоніма яго адправілі ў Мінск, дзе праз паўгода ён памірае ад тыфу. Па іншых звестках, айцец Неманцэвіч быў закатаваны ў падземеллях гестапа. А Янка Трацяк у „Энцыклапедыі гісторыі Беларусі” (Мінск 1999, т. 5, с. 320) сцвярджае, што Неманцэвіч памёр у турме ў Берліне.

Пасля таго, як не стала ў Альбярціне Антона Неманцэвіча, уніяцкія манахі вельмі хутка пакінулі Слонімшчыну і выехалі ў Львоў.

**Несцярэўскі Мікалай**

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Несцярэўскі Мікалай**

Беларускі мастак-кераміст. Сябра Саюза беларускіх мастакоў. Нарадзіўся 30 сакавіка 1931 года ў вёсцы Бацюты Беластроцкага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Гродзенскае культасветвучылішча і Беларускі тэатральна-мастакскі інстытут. У мастацкіх выставах удзельнічае з 1971 года. Значнае месца ў творчасці мастака займаюць матывы народнага жыцця, быту, гульняў, сельскагаспадарчай працы. Найбольш значныя творы: скulpturnaya кампазіцыя „Спявачкі” (у Раубіцкім музеі народнага мастацтва), дэкаратыўныя пласты „Здароўе” (у паліклініцы Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі), пласты на станцыі Мінскага метрапалітэна „Плошча Якуба Коласа”, пано „Францыск Скарына” (у цэнтральнай бібліятэцы ў Салігорску) і многія іншыя. Жыве ў Мінску.

## Мастак шчодрай душы

Застаць Мікалая Несцярэўскага ў мінскай кватэры летам немагчыма. Ён жыве на лецішчы недалёка ад Баранавічаў. „Кідай усё ў сваім Слоніме і прыязджай да мяне, паглядзіш, чым я тут займаюся. У мяне сяброў бывае шмат. Я люблю іх сустракаць і разам адпачываць”, — сказаў па тэлефоне спадар Мікалай.

Нарадзіўся ён 31 сакавіка 1931 года на Падляшшы ў вёсцы Бацюты. „Бацька мой рана памёр, — згадвае Мікалай Лаўрэнцьевіч. — Аднойчы ён паехаў па сена зімою, а лёд быў слабы і ён з сябрам праваліўся пад лёд. Пакуль выцягнулі коней і сані, то моцна замерзлі. Пасля бацька хутка захварэў на сухоты і памёр. Яго пахавалі ў Бацютах. А маці з цягам часу выйшла замуж за другога”.

— У якім годзе вы пакінулі Беласточчыну? — пытаюся.

— Адразу пасля вайны ў 1945 годзе. Гэта быў той час, калі палякаў перасялялі ў Польшчу, а беларусаў гналі на Усход. Мы вельмі не хацелі пакідаць Бацюты, бо ў нас было 18 гектараў зямлі, 5 кароў, некалькі коней, шмат свінёй, авечак, сотні курэй. Мы жылі даволі добра. Праўда, шмат працавалі, але і шмат мелі. Жылі заможна ажно да восені 1939 года. А калі прыйшлі бальшавікі, то жыць стала цяжка. І мы пад прымусам пераехалі да сваякоў у Дзятлава на Гарадзеншчыну.

— Чым вы займаецца цяпер?

— Цяпер будую на лецішчы прыгожы і вялікі дом. Ён незвычайны і непадобны на ўсе іншыя. Так што я запрашаю ўсіх беларусаў да сябе ў госці ў любы час. А яшчэ займаюся жывапісам, скульптурай, керамікай. Працую, як малады.

На дзятлаўскай зямлі прайшлі юнацкія гады Мікалая Несцярэўскага, тут ён пачаў свой працоўны шлях, адсюль пайшоў, як кажуць, у „вялікі свет”. Прырода шчодра надзяліла талентамі Мікалая Несцярэўскага. Спачатку ён працаваў у артэлі па вырабу мэблі, столярам. Тут ён авалодаў май-

## Несцярэўскі Мікалай З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Несцярэўскія каля дачы

стэрствам апрацоўкі дрэва. А калі працаваў у Дзятлаўскім раённым Доме культуры інструктарам — арганізаваў духавы аркестр. Мікалай Лаўрэнцьевіч любіць і ўмее яшчэ спяваць.

Але сэнс свайго жыцця ён знайшоў у галіне мастацкай керамікі. Праца з глінай, яе пластыка, апрацоўка заўсёды вабілі юнака. Ён паехаў працаваць на фабрыку мастацкай керамікі, што ў Івянцы, пераймаў вопыт вядомых майстроў.

У 1969 годзе наш зямляк скончыў Мінскі тэатральна-мастацкі інстытут (цяпер Акадэмія мастацтваў) і да самай пенсіі працаваў на Мінскім мастацка-вытворчым камбінаце. Працаваў плённа. Пазнаў такія сакрэты апрацоўкі керамікі, якія і цяпер не могуць паўтарыць сучасныя беларускія майстры.

Творы мастака сёння упрыгожваюць фасады і інтэр'еры многіх будынкаў і ўстаноў не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. Ён з'яўляецца адным з аўтараў афармлення станцыі метро „Плошча Якуба Коласа” ў Мінску, будынкаў аэрапорта „Мінск-2”, кафэ „Бульбяная” ў Мінску. Сцены Гродзенскага тэатра лялек упрыгожваюць таксама яго творы. Мікалай Лаўрэнцьевіч займаўся афармленнем магазіна

**Несцярэўскі Мікалай**

## **З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

„Мінск” у Валгаградзе (Расія), працы яго можна таксама сёня ўбачыць у аздараўленчым цэнтры „Баравічок” на Дзятаўлашчыне, на сценах Дзятаўлаўскай гімназіі № 1.

Нядайна я наведаў Дзятаўлаўскі гісторыка-краязнаўчы музей. Яго дырэктар Фёдар Красюк паказаў усе працы Несцярэўскага, якія ён падараваў музею. Гэта цэлая вялікая калекцыя мастацкай керамікі. Тут і керамічныя пано, і посуд, і дэкаратыўныя скульптуры і пласты. Творы Мікалай Несцярэўскага проста кранаюць сваёй дасканаласцю і прыгажосцю.


„Вельмі прыемна, што шэраг маіх работ застаецца ў Дзятаўлаве, горадзе майго юнацтва. Няхай дакрананне да прыгожага сцвярджае ўсё лепшае, самае добрае ў людзях, дорыць ім радасць”, — сказаў нядайна Мікалай Лаўрэнцьевіч у час перадачы сваіх твораў музею, а гэта больш за 60 работ. Цэлая музейная зала адведзена жыццю і творчасці Мікалай Несцярэўскага. Тут і карціны мастака, і бюсты, і медалі, і глянёны посуд.

Шмат твораў наша земляка захоўваецца і ў музей Анатоля Белага ў Старых Дарогах. Тут знайшлі сваё ўласабленне ідэі па ўвекавечанні такіх постацей нацыянальнай культуры, як Еўфрасіння Полацкая, Леў Сапега, Адам і Максім Багдановічы, Мікалай Улашчык, Мікола Ермаловіч, Ларыса Геніюш, Наталля Арсеннева, Кастусь Каліноўскі, Анатоль Бярозка і многія іншыя дзеячы Беларусі, якія жылі ў разны час і жывуць цяпер. Бюсты, медальёны, плакеткі, жывапісныя кампазіцыі — гэта ўсё працы Мікалай Несцярэўскага. Пра іх можна расказваць і пісаць бясконца. Вось такі ён, гэты чалавек з Беласточчыны і Дзятаўлашчыны, у якога шчодрая душа і вялікі талент.

2007

Новік Ганна

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## Новік Ганна

Беларуская грамадска-палітычна дзяячка, паэтка, празаік. Нарадзілася 12 сакавіка 1914 года ў горадзе Аўгустове Падляшскага ваяводства. Вучыліся ў Мар’інагорскім сельскагаспадарчым тэхнікуме. У 1939 годзе была дэпутатам Народнага сходу Захаднай Беларусі. Узнагароджана ордэнамі і медалямі. Сябра Сюза беларускіх пісьменнікаў. Аўтар кніг „Мае вёсны” (1961), „Другая сустрэча” (1979), „Мая Вілейшчына” (1996), „Барвовае лісце” (2005). Жыла і памерла ў горадзе Вілейка Мінскай вобласці ў 1997 годзе.

## Святаў было мала


Беларуская паэтка Ганна Новік свае першыя вершы апублікавала ў часопісе „Беларускі летапіс”, які выдаваўся ў Вільні ў канцы 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Літаратурным кансультантам тады ў часопісе працаваў Максім Танк. Ён вёў „паштовую скрынку”, у якой даваў адказы і кароткія рэцензіі на літаратурныя творы, якія дасылалі ў часопіс паэты і празаікі з беларускай глыбінкі. Траплялі ў „паштовую скрынку” і водгукі Максіма Танка на вершы Ганны Новік: „З вялікім задавальненнем вітаем Вас на літаратурным грунце. Маецце ўсе задаткі быць паэтам. Арыгінальнасць, шчырасць, вобразнасць і яснасць думкі чуваць у вашых вершах, а гэта найважнейшае. Людзі з меншымі задаткамі бяруцца за працу, а тым больш мусіце ўзяцца вы, але адначасна пазбыцца трэба тых недахопаў тэхнічных, як слабая апрацоўка, месцамі русыцызмы, палёнізмы і іншыя, каб даць поўнавартасныя мастацкія творы. Толькі съялей ідзеце ў гэтым напрамку” („Беларускі летапіс”, 1937, № 6-7). Адначасова з гэтымі радкамі-водгукамі Максіма Танка ў часопісе быў надрукаваны верш Ганны Новік „Маё сонца”:

Ах ты, сонца, прыйшло — кругом бела,  
Сънег зямелъку сабой атуліў...  
Ты ж ні разу мяне не сагрэла,  
Хоць агонь твой другіх так паліў.  
Ці ж ты, сонца, пра гэта ня знала,  
Што так трэба твойго мне цяпла.  
Маладосць я сваю скаратала,  
І вясна ўжо мая учякла.  
Як ты клічаши у даль мае вочы,  
Як умееши ў душу паглядзець!  
Але ўсёж-ткі сагрэць ты ня хочаши,  
Я ад холаду муши дрыжэць.  
Ты скажы, ці магу спадзявацца,  
Што ты грудзі сагрэеш мае?

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

*У той дзень я зраблю сабе съвятыца,  
Маё сэруца тады запяе.*

„Съвятыцаў” у жыцці Ганны Новік было даволі мала. Адзінным суцяшэннем у яе заставалася паэзія. З ёю паэтка не развітвалася ніколі, хоць жыла ў правінцыі, шмат працавала і рэдка друкавалася ў рэспубліканскім друку.



Нарадзілася Ганна Новік у 1914 годзе ў Аўгустове ў сям'і каваля. Маці была хатнай гаспадыняй у багатых сем'ях. Калі ў Аўгустове стала цяжка жыць, бацька вырашыў з сям'ёю пераехаць у Вілейку, дзе жылі сваякі яго і жонкі. Пасля з Вілейкі яны пераехалі ў вёску, дзе жылі бацькавы браты. Брэты вярталіся з арміі, і кожны паасобку хацеў мець кавалак уласнай зямлі. Ганнінаму бацьку дасталася пятая частка зямлі і істопка з адным маленъкім аckenцам і земляной падлогай. Ва ўспамінах „З пе-

ражытага” Ганна Новік піша: „Голад быў у вёсцы. Памятаю, як ішлі мы з мамай капаць бульбу, якая яшчэ квітнела. Я ўпала па дарозе і страціла прытомнасць. Тады ўпершыню стала я адрозніваць багатых ад бедных. Бацька хадзіў да багатых гаспадароў касіць, маці жала і палола, каб зарабіць сям'і на ежу. Мама хадзіла штодзённа ў Балашы жаць. Прыйносила адтуль часамі паўбохана хлеба, малака збаночак, а часам нават скварку. Мама стамлялася, кляла свой лёс, мы гэта чулі і вельмі рана сталі разумець складанасці жыцця. Потым бацька пабудаваў кузню, але гатовага жалеза не было, і ўсё рабілася з рэшткаў жалеза вайны. Нарогі да плугоў рабілі з гарматніх гільз, адвалы — з чыгуначных рэек. Але гэта ўсё патрабавала шмат сілы і ўмення. У шэсць гадоў я дапа-

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

магала бацьку. Толькі не памятаю, як мяне адмыва-  
лі ад сажы і бруду. Потым я стала дзъмуць межам ля горна. Памятаю, што я не даставала да ручкі і мне бацька чапляў вяроўку..." (Зборнік „Мая Вілейшчына”, Вілейка 1996, с. 3-4).


У 1924 годзе Ганна Новік пайшла ў другі клас пачатковай школы, а праз тры

гады скончыла 4 класы. А ў 1932 годзе закончыла ўсе сем кла-  
саў. Вельмі добра валодала польскай мовай, у арыгінале чыта-  
ла Міцкевіча, Славацкага, Крашэўскага, Канапніцкую, Ажэш-  
ка. Пад канец сёмага класа ўпершыню наведала з вучнямі Віль-  
ню, ад якой была ў захапленні.

У 1935 годзе Ганна Новік піша заяву ў Міністэрства працы з просьбай дапамагчы знайсці працу. І ёй дапамагаюць — на-  
кіроўваюць у Варшаву ў лагер працы для беспрацоўнай мо-  
ладзі, а таксама прысылаюць білет на цягнік. І беларуская дзяў-  
чына едзе ў Варшаву. „Гэты лагер працы ўтрымліваў 200 дзяў-  
чат па розных спецыяльнасцях. Тут былі кравецкая майстэрня,  
шавецкая, трыйкатаражная, пашывачная, кухня, пральня. У лаге-  
ры быў агарод, на якім таксама працавалі дзяўчата. Быў уся-  
го адзін мужчына — начны вартаунік. У лагеры выходзіў часо-  
піс, які называўся „Юнак”. Я змяшчала там свае вершы... Пла-  
цілі нам па 5 злотых у месяц”, — успамінае Ганна Новік.

У чэрвені 1938 года група з 12 чалавек вырашила ўцячы з Польшчы ў Савецкі Саюз. На граніцы іх злавілі пагранічні-  
кі, у tym ліку сярод затрыманых была і Ганна Новік. Яе паса-  
дзілі ў Вілейскую турму, а праз паўгода выпускнікі пад нагляд  
паліцыі.

У верасні 1939 года, калі прыйшлі ў Заходнюю Беларусь  
саветы, Ганну Новік выбіраюць дэпутатам Народнага сходу  
і пасылаюць у Беласток. Вярнуўшыся з Беластока, наша зям-



## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

лячка працуе на Віленшчыне інспектарам райана.

У гэты час яна шмат піша вершаў, друкуеца ў часопісах „Калосьсе”, „Беларускі летапіс”, „Шлях моладзі”, у газеце „Вілейская праўда”. Піша найперш пра тое, што яе хвалюе. А хвалявала паэтку тамтэйшае жыццё: нялёгкае, беднае, са-мотнае. У вершы „Песнярам” паэтка звяртаеца да класі-каў беларускай літаратуры Янкі Купалы і Якуба Коласа:

*Вы запелі нам пра долю,  
Долю батрака,  
Як шапоча з ветрам поле,  
Як шуміць рака.  
Вашы песні ноччу шэрдай  
Рвуцца ўдалъ, каб жыць.  
Але як мне на паперы  
Сны мае змясціць?  
На загоне, што ару я,—  
Для сябе пішу;  
Тут чытаю, — голас чуе  
Толькі ветру шум.  
На іржышчы серпам звоне  
Млявая рука,  
Разрывае у саломе  
Кросны павука...*

Калі пачалася вайна, Ганна Новік становіцца сувязной партызанскаага атрада, шые партызанам шапкі і маскхала-ты. А пасля вайны выбіраеца дэпутатам сельскага Савета, засядацелем Народнага суда.

У 1948 годзе ў вёсцы Варонічы Вілейскага раёна ствара-еца калгас і яго старшынёю вяскоўцы абіраюць Ганну Новік. Гэта быў нялёгкі час і для нашай зямлячкі, і для ўсіх жыхароў Вілейшчыны. Вось што піша пра гэта ў сваіх успамінах паэтка-актывістка: „Палова людзей знаходзілася ў зямлянках і акрамя жанчын, інвалідаў і падлеткаў, не было каму працеваць. „Пайшлі” планы лесавывазкі, лесапавалу, і гэтай справай зай-маліся жанчыны; памятаю, брыгада жанчын з Іжы рэзала лес у Варонічах і таксама вывозіла яго, або да ракі, або на чыгу-

**Новік Ганна**

## **З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

начны прыпынак. Выходзіць з зямлянак было няпроста. На пабудову хат давалі лес дарма, але не было каму будаваць. Многія вёскі былі спалены зусім, і мне прыходзілася арганізаваць людзей з некалькіх вёсак у дапамогу жанчынам і інвалідам. Жылі ў зямлянках нярэдка прусакі, якіх тады было шмат, зала злі інвалідам у раны. Не было лякарстваў апрацоўваць іх, лячыліся, як умелі”.

У канцы 1950-х гадоў Ганна Новік атрымала другую групу інваліднасці, яна нідзе ўжо не працавала, а ціха жыла ў Вілейцы і пісала вершы, апавяданні, нарысы. У 1960 годзе ёе прымаюць у Саюз беларускіх пісьменнікаў, а праз год у Мінску выходзіць першы самастойны зборнік вершаў „Мае вёсны”. Сюды ўвайшлі вершы, напісаныя паэткай да вайны і пасля вайны. Асноўная іх тэма — жыццё і праца людзей вёскі.

З 1970 года пісьменніца пісала аповесць „Другая сустрэча”, у якой адлюстравала пасляваеннае жыццё на Вілейшчыне. Фрагменты аповесці нават друкаваліся ў часопісе „Полымя” і ў раённай газеце „Шлях перамогі”.

У 1996 годзе паэтка падрыхтавала да друку свой другі паэтычны зборнік „Мая Вілейшчына”, які пабачыў свет, дзякуючы фундатарскай дапамозе дэпутата беларускага парламента Уладзіміра Варашніна. На вялікі жаль, Ганна Новік яго не дачакалася. Яна памерла за некалькі месяцаў да выхаду гэтай паэтычнай кнігі.

Ганна Новік пражыла шмат гадоў. Яе лёс быў вельмі складаным, але цікавым. Паэтка-змагарка ўсё жыццё верыла ў светлае заўтра, была мудрай і працвітай жанчынай, улюблёной у свой край і людзей. Яна сябравала з многімі літаратарамі былой Заходняй Беларусі. А Піліп Пестрак нават напісаў прядмову да яе кнігі „Мае вёсны”.

**2000**

**Пецикевіч Мар'ян  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Пецикевіч Мар'ян**

Беларускі этнограф. Нарадзіўся 24 верасня 1904 года ў Цяцерках на Браслаўшчыне. Скончыў Віленскую беларускую гімназію і Віленскі ўніверсітэт. Быў рэдактарам часопіса „Шлях моладзі”, дырэктарам Беларускага музея ў Вільні. Даследаваў народную культуру беларусаў, у тым ліку беларускага насельніцтва Беласточчыны. Друкаваўся ў тыднёвіку „Ніва”. Пасля смерці з друку выйшлі яго кнігі „У пошуках зачараўаных скарбаў” (1998), „Кара за службу народу” (2001), „Трагічныя ніткі лёсу беларускага патрыёта” (2003), „Лісты 1956-1982” (2005), „Мой дзённік” (2007). Памёр 25 верасня 1983 года ў Торуні.

## Чытаючы Мар'яна Пецюкевіча

„Сляды незабыўныя продкаў” — так называеца новая кніга этнографічных нарысаў Мар'яна Пецюкевіча, якая пабачыла свет у мінскім выдавецтве „Кнігазбор”. Яшчэ цёпленькі, як кажуць друкары, адзін асобнік прыслаў мне з Мінска Янка Саламевіч. Спадар Саламевіч з'яўляеца складальнікам і рэдактарам гэтага найцікавейшага выдання.

Па словах Янкі Саламевіча, Мар'ян Пецюкевіч (1904-1983) пасля сябе пакінуў вялікую творчую спадчыну. Да друку будуць рыхтавацца яшчэ некалькі кніг гэтага выдатнага беларускага вучонага-этнографа, дзеяча, рэдактара часопіса „Шлях моладзі”, былога выпускніка віленскіх гімназій і ўніверсітета. У 1998 годзе ў Вільні з друку выйшла яго кніга ўспамінаў „У пошуках зачараваных скарбаў”, пасля з'явіліся, дзякуючы Галене Глагоўскай і Вячаславу Харужаму, кнігі Мар'яна Пецюкевіча „Кара за службу народу” (Беласток 2001) і „Лісты 1956-1982” (Беласток 2005). Было яшчэ маля каму вядомае выданне „Трагічныя ніткі лёсу беларускага патрыёта” (2003) Мар'яна Пецюкевіча. І вось — новая кніга, раней непадобная на ўсе іншыя. Яна прысвечана беларускай этнографіі.

Кніга пачынаеца праграмай-апытальнікам для вывучэння народных абрадаў пахавання і памінання (Дзядоў). „Заўважым, — як піша ва ўступным слове да кнігі фалькларыст Лія Салавей, — што да гэтага часу ніхто з наукоўцаў Беларусі яшчэ не распрацаваў па такой шырокай праграме вывучэнне пахавальных абрадаў”. А Мар'ян Пецюкевіч у дзесяці раздзелах змясціў 283 пытанні, а ў праграме па вывучэнні Дзядоў — 97.

У кнізе змешчаны цікавыя артыкулы пра Міколу Нікіфароўскага — беларускага этнографа і „Уклад Казіміра Машынскага ў даследаванне народнай культуры беларусаў”. Ар-

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



тыкул пра Нікіфароўска-  
га друкаваўся яшчэ  
ў „Калосьці” ў 1935 го-  
дзе, а пра Машынскага  
— у 1976 годзе.

Заслугоўваюць увагі<sup>1</sup> у кнізе артыкулы Мар'я-  
на Пецикевіча пра бела-  
рускую мелаграфію, аб  
паходжанні назваў Бела-  
рус, беларус, аб роднай  
мове — найдараражэйшым  
скарбе. „Мова, — піша

аўтар, — гэта нацыянальнае аблічча кожнага народа, гэта  
яго нацыянальны пашпарт, яго душа. Вось таму кожны народ  
і стараецца, каб яго аблічча было прыгожае, чыстае, свежае  
і такая ж нацыянальная душа-культура. Душа, здольнасці,  
таленты, веды шырокіх народных масаў якраз выяўляюцца ў мо-  
ве і ў шматграннай народнай творчасці”.

У 1949 годзе Мар'ян Пецикевіч беспадстаўна быў разам  
з сям'ёй сасланы ў Краснаярскі край, а з 1953 да 1956 га-  
доў знаходзіўся ў адным з лагераў Варкуты. Янка Саламеўіч  
неяк мне расказаў, а яму распавядаў сам Мар'ян Язэпавіч,  
што калі іх 500 чалавек прыгналі ў адзін з лагераў Варкуты,  
дзе былі людзі ўсіх нацыянальнасцей, то Мар'ян Пецикевіч  
падумаў: няўжо тут не будзе знаёмых беларусаў? А калі прыг-  
ледзеўся, то ўбачыў у кажуху Янку Багдановіча. Таго самага  
Янку Багдановіча, з якім разам у Вільні выдававалі часопіс  
„Шлях моладзі”. Сябрам і землякам было што ўспомніць. Ды  
і сталінскія лагеры іх не запалохалі, не знішчылі. Вярнуўшы-  
ся на радзіму, Мар'ян Пецикевіч актыўна друкаваўся ў бе-  
ларускай „Ніве” ў Беластоку. У 1950-1960-х гадах на ста-  
ронках тыднёвіка ён апублікаваў дзесяткі артыкулаў. Сярод  
іх былі матэрыялы і пра паходжанні назваў Беларусь, бела-  
рус, пра родную мову, а таксама пра Купалле, старадаўнія  
велікоднныя звычай беларусаў, пра старадаўнія юр'еўскія звы-

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

чай. Усе яны ўвайшлі ў кнігу „Сляды незабыўныя продкаў”. Наогул, Мар'ян Пецюкевіч мог гадзінамі распавяддаць пра беларускія традыцыі і святы. Янка Саламеўіч у гэтай кнізе згадвае: „Калі Мар'ян Пецюкевіч наведаў родныя мясціны і пабываў у Мінску, у пляменніка Уладзіміра, у маёй хаце, першае, на што звярнуў увагу: як у нас ляжаць падушкі на ложку. „Так падушкі ложаць беларусы”, — рэзюмаваў дасведчана ён. Прызнаўся: „Этнографія — мая любімая справа поруч з чоламі, якіх я таксама вельмі люблю. Я хоць сёння магу напісаць артыкул, скажам, „Каса”. Пакажу, чым каса харктэрная на Віцебшчыне, Гродзеншчыне, Беласточчыне. А не так, як пішуць вашы цяперашнія этнографы, — прылада касіць траву”.

Раздзел „Матэрыяльная культура Сакольскага павета” у новай кнізе Мар'яна Пецюкевіча — вялікая праца аўтара і несумненная яго ўдача, якая засталася нам у спадчыну. Гэты раздзел напісаны цікава, проста, каларытна, народны поўны Сакольшчыны перададзены глыбока і ярка. Праца аўтара ўзнікла ў выніку зацікаўленасці ім культурай насельніцтва на польска-беларускім паграніччы Беласточчыны. Аўтар спрабуе паказаць народную культуру Сакольшчыны на даннім этапе і часткова ў мінулым, паказаць яе экспансійнасць на іншыя паветы і цэлыя рэгіёны.

Спачатку даецца кароткая агульная харктарыстыка Сакольскага павета, дзе нядужа многа ёсьць прыродных багаццяў: балотная руда, торф, гліна, жвір, камень, дзе прамысловасць развіта слаба, дзе беларуская мова пераважнай большасці жыхароў з'яўляецца роднай мовай (матэрыял збіраўся ў 1957-1960-х гадах). Далей аўтар распавяддае пра форму сяліб і сядзіб, пра вясковае будаўніцтва. „Сялянскае будаўніцтва Сакольшчыны, як зрешты і ўсюды, па сваім прызначэнні дзеліцца на аб'екты: жыллёвыя, гаспадарчыя і сакральныя (цэркви, касцёлы, капліцы, крыжы). У аснову вясковага традыцыйнага будаўніцтва паложаны наступны матэрыял: дрэва, камень, гліна, вапна, салома. Перад Першай сусветнай вайной пераважалі на Сакольшчыне ў асноўным

**Пецикевіч Мар'ян**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

драўляныя будынкі. У міжваенны перыяд у мястэчках і ў багатых сялян пачалі паяўляцца мураваныя будынкі. Гэты працэс працягваецца да сённяшняга дня", — піша Мар'ян Пецикевіч.

Цікава аўтар апісвае збріальніцтва, паляўніцтва, земляробства, пчалірства, прадметы хатняга ўжытку, народнае адзенне і абутак ды харчаванне. І чым харчаваліся на Сакольшчыне ў канцы 50-х гадоў мінулага стагоддзя? Колі верыць Мар'яну Пецикевічу, то „ячменныя або грачаныя сечаныя крупы рабілі ў жорнах, панцак з ячменю рабілі ў ступе або ў млынах. Бульба вельмі ўзбагаціла меню сялянскай кухні. Сяляне пачалі садзіць яе столькі, каб хапіла для харчавання і на адкорм жывёле. Немалую ролю ў харчаванні адыгрываюць і бабовыя культуры: гарох, фасоля, а раней і боб, а таксама алеістыя: ільняное семя, каноплі, мак. Вялікая ўвага звязана з гароднінай. Тут цэнтральнае месца займае капуста, а затым буракі, агуркі, морква, цыбуля, салата і інш. Свежае мяса ў сялянскай хаце паяўляецца толькі восенню, калі рэжуць авечак, і зімой, калі б'юць адкормленых кабаноў. Як тлушч, так і свіное мясо (шынкі), а таксама ператоплены авечы лой пераходзяцца да лета. Цяляты і хатняя птушка ў харчаванні з'яўляюцца малако". Адным словам, меню беларусаў за 40 гадоў амаль не змянілася. Але запісы, зробленыя аўтарам кнігі Мар'янам Пецикевічам — гэта, сапраўды, вялікі сабраны скарб, які нам застаўся ў спадчыну. І добра, што ён нядаўна выдадзены асобнай кнігаю, дзякуючы ахвяраванням дачок Мар'яна Пецикевіча Марылі і Міраславы, а таксама сям'і Алены Бублік.

2007

## Дзённік Мар'яна Пецикевіча

У Вільні Таварыства беларускай культуры ў Літве выпусціла „Мой дзёньнік” Мар'яна Пецикевіча. Дзённік прысвежаны падарожжу ў Рым. Кніжка надрукавана накладам усяго 100 асобнікаў. На тытульным лісце пазначана, што яна выйшла з друку ў 2007 годзе, але на самой справе „Дзёньнік” Пецикевіча пабачыў свет сёлета. Ды гэта не так важна, тут цікавы сам факт — з'яўленне новай кнігі выдатнага беларускага вучонага-этнографа, грамадскага дзеяча былой Заходней Беларусі, рэдактара часопіса „Шлях моладзі”.

Усе кнігі Мар'яна Пецикевіча, у тым ліку і „Мой дзёньнік”, прачытаў на адным дыханні і з вялікай асалодай. І буду чацаць новых выданняў з яго літаратурна-даследчай спадчыны. А спадчына Мар'яна Пецикевіча вяртаецца да чытачоў, дзякуючы яго дачцэ Марылі Пецикевіч.

У прадмове Марылі Пецикевіч піша, што рукапіс дзённіка ёй перадала маці пасля смерці бацькі. „Праз шмат гадоў баялася ў яго зазірнуць, бо ўсё яшчэ быў сувеки боль ад страты так блізкага мне чалавека... Нарэшце перамагла сябе і пачала чытаць гэты бацькаў Помнік, які ўжо з першых старонак паказаўся мне цікавым і маючым вялікую вартасць...”.

Сапрауды, „Мой дзёньнік” варты ўвагі, чытання, а таксама таго, каб пра яго пісалі газеты і часопісы. Той, хто прачытае „Мой дзёньнік” Мар'яна Пецикевіча, у Рым можа ўжо не ездзіць. Асабліва гэта датычыць беларусаў. Але ж куды цяпер беларусы ездзяць?.. Тым не менш, шчыра скажу, у Рым можна не спяшацца — чытайце Пецикевіча. Тут вы знайдзе разважанні і апісанні пра базіліку св. Паўла, базіліку св. Пятра, замак св. Анёла, пра пляц св. Пятра, пра Монтэ-Касіна і г.д. Дарэчы, бітва пад Монтэ-Касіна — адна з самых трагічных баталій Другой сусветнай вайны, у якой прымалі ўдзел тысячы беларусаў. Наведаў Монтэ-Касіна спадар Пецике-

**Пецикевіч Мар'ян**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



віч разам з беларусам з Рыма Кастусём Маскалікам, які быў жаўнерам у арміі Андэрса і прымаў удзел у той бітве. Ка-стусь Маскалік аказаўся добрым правадніком. Ён там ведаў усё. Мар'ян Пецикевіч піша: „Прайшоўшы праз браму, якая вяла на магільнік, тут жа перад дзеяццю шэрэнгамі магіл з крыжамі, на пляцы выкладзеным плітамі, знаходзіцца магіла генерала Уладыслава Андэрса. На мармуровай пліце сціплы напіс. Генерал Андэрс памёр у Англіі, але на ягонае

передсмертнае жаданне, астанкі перавезены ў Monte Cassino, дзе спачываюць ягоныя жаўнеры. Перад гэтай магілай мы спыніліся. Айцец Кастусь па ўсходняму абраду адправіў паніхіду за сваіх сяброў па зброі і за свайго камандзіра Уладыслава Андэрса. Пасля паніхіды мы прайшлі ад пачатку да канца ўсе рады магіл жаўнераў, падафіцэраў і афіцэраў. Тут жа пахаваны і арцыбіскуп Юзаф Гаўліна, біскуп Войска Польскага. Усіх магіл тут налічваецца 1052. Сярод загінуўших у баях з азвярэлым фашизмам знаходзяцца і беларусы, і нават рускія, а па веравызнанні каталікі, праваслаўныя, стараверы з Браслаўшчыны, магамэтане і майсеевага веравызнання. Ляжаць там і мае суседзі — землякі з Браслаўшчыны і з іншых паветаў Беларусі. Айцец Кастусь кажа, што на гэтым вяенным магільніку спачывае больш двухсот беларусаў”.

Калі я чытаў гэтыя радкі ўспамінаў Мар'яна Пецикевіча, прыгадалася мне кніга „Беларусы ў бітве за Монтэ-Касіна”, што выйшла з друку пазалетася у Мінску, укладальнікам якой быў Юры Грыбоўскі. У гэтай кнізе, між іншым, надрукаваны спіс беларусаў і ўраджэнцаў Беларусі, якія палеглі падчас бітвы за

**Пецикевіч Мар'ян**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

Монтэ-Касіна і там пахаваныя. Сярод загінуўшых ёсць у гэтым спісе і беларусы з Беласточчыны: Мікалай Бурса (1908-1944), праваслаўны, стралец; Вінцэнт Яроцкі (1910-1944), праваслаўны, стралец; Каараль Семянюк (1907-1944), праваслаўны, кананер і іншыя. Як піша спадар Пецикевіч, пасля экспкурсіі на Монтэ-Касіна, яго дачка Марылька запрасіла на абед і пачаставала капустай з баранінай па-беларуску, дзяронікамі (блінамі з таркаванай бульбы) па-ціцерску са смятанай. Дзякуючы за абед, Кастусь Маскалік сказаў: „Ня еў я беларускай стравы ад 1940 году і хіба ўжо ня прыйдзеца есьці аж да съмерці”. Такія згадкі і факты ў кнізе даволі чуллівяя і ўспрымаюцца яны дужа балюча, бо пасляваеннай беларускай эміграцыі далёка ад Бацькаўшчыны жылося не соладка. Але вернемся да дзённікау.

7 студзеня 1972 года Мар'ян Пецикевіч упершыню прыехаў да дачкі Марылі ў Рым і кожны дзень рабіў у сваім календары кароткія зацемкі. Рымскі дзённік аўтар пачаў 7 студзеня, а закончыў 25 лютага 1972 года.

Найперш, чытаючы „Мой дзённік”, адчуваеш і гэта пацвярджае дачка ва ўступным слове, што Мар'ян Пецикевіч меў фенаменальну памяць. Яго рымскія зацемкі — гэта разважанні пра Рым, Італію, пра творы сусветнага мастацтва, гісторыю, рэлігію, пра Беларусь і беларускую эміграцыю. Вось пачатак дзённіковых запісаў — аўтар едзе ў Рым. Ён праязджае гарады Уздзінэ, Трэвізо, Венецию, Падую, Ферару, Фларэнцию. „Праязджаючы праз Падую, я перажываў дзіўнае і непаўторнае пачуццё. Тут жа ў пачатку XVI стагоддзя ўзбагачаўся вышэйшымі ведамі наш несмяротны, вялікі гуманіст і гарачы патрыёт беларускага народа Францішак Скарыйна, сын са славнага горада Полацка”, — піша спадар Мар'ян.

У сваіх успамінах аўтар добра згадвае і Пятра Татарыновіча — беларускага рэлігійнага дзеяча ў былой Заходній Беларусі. Ён быў заснавальнікам Беларускай секцыі Ватыканскага радыё ў 1950 годзе, выдаваў часопіс „Зніч”. З ім таксама некалькі разоў сустракаўся ў Рыме Мар'ян Пецикевіч...

Пра „Мой дзённік” можна разважаць доўга, з нечым з аўтарам пагаджацца, спрачацца, згаджацца. Такое выданне

**Пецикевіч Мар'ян**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

— засведчаны факт нашай гісторыі, нашай Бацькаўшчыны. У „Пасъялоўї” да кнігі, якое напісала Марыля Пецикевіч, хораша сказана пра яе дачку і ўнучку спадара Мар’яна — Анжаліку. „Сёння мая дачка сцвярджае, — піша Марыля Пецикевіч, — што ідэалы, якімі жыву яе дзядуля, жывуць і актуальныя, што барацьба за незалежнасць Беларусі, яе гонар і добрае імя сярод іншых народаў сусвету, барацьба за яе культуру і мову павінна трываць надалей і ўзмацняцца. З думкай аб дзядулі Анжаліка здала дадатковы экзамен па этнографіі, хаця вучыцца на факультэце палітычных навук. На экзамене інфармавала прафесара аб навуковых працах і даследаваннях свайго дзядулі этнографа, які самаахвярна даследаваў усходнія раёны Польшчы, што засяляюць беларусы. Гэта яшчэ адзін значны ўклад майго бацькі ў культурную скарбонку маёй Бацькаўшчыны”. І мнё толькі застаецца далучыцца да гэтых шчырых і вельмі важных слоў, бо гэта, сапраўды, так.

2008

## Браты Пецикевічы перажывалі за Беларусь

У сёлетнім вераснёўскім нумары штотыдніка „Czasopis” Лена Глагоўская ўпікнула тыднёвік „Ніва” ў тым, што ён маля цікавіцца і піша пра Мар’яна Пецикевіча і яго спадчыну. А Мар’ян Пецикевіч быў некалі супрацоўнікам „Нівы”: пісаў і дасылаў сюды пісьмы і артыкулы на этнографічныя і гісторычныя тэмы, а таксама часта тут гасціўся. Так згадвае спадарыня Лена Глагоўская. Каб неяк кампенсаваць папрок нашага шаноўнага гісторыка і даследчыка, прапануем уваже чытачоў інтэрв’ю з дачкою Мар’яна Пецикевіча — Марыліяй Пецикевіч, якая 40 гадоў жыве ў Рыме.

— Спадарыня Марыля, як так склаўся лёс, што Вы ў 1960-х гадах з Польшчы трапілі ў Італію, дзе шчасліва пражываеце і сёння?

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

— У апошнія гады майго жыцця ў Польшчы я выкладала рускую мову і літаратуру ў старэйшых класах аднаго з варшаўскіх ліцэяў. У сакавіку 1968 года пачаліся вядомыя ва ўсім свеце масавыя дэмманстрацыі пратэсту супраць дыктатуры, фактычна, адзінай партыі ПАРП і палітыкі ўрада, які паставіў Польшчу ў становішча васала СССР. У хваляваннях у асноўным прынялі ўдзел студэнты варшаўскіх ВНУ і інтэлігенцыя. Я вельмі свядома далучылася да супраціўлення, будучы глыбока ўпэўненай у яго неабходнасці. Польшча тады была культурна зняволеная, жыла нібы ва ўдушлівай і смярдзючай турэмнай камеры, нарастаў гнеў і незадаволенасць у розных слаях грамадства. Апошнім штуршком для хвалявання стала зняцё са сцэны паэмы Адама Міцкевіча „Дзяды“ па загаду... савецкага пасла ў Варшаве, які на польскай зямлі адчуваў сябе гаспадаром. Супраць тых, хто пратэставаў, былі пасланыя атрады АМАПа. Я, дарэчы, такіх чалавекападобных малпаў яшчэ ніколі ў жыцці не бачыла. АМАП увайшоў нават на тэрыторыю Варшаўскага ўніверсітэта, пасягнуў на яго імунітэт. Я сама чула як адзін амапавец збіў варшавяка і казаў: „Вось вам (далей рускі мацюк), інтэлігенцыя, мы разраз вам пакажам...“. Але АМАП не набраўся смеласці ўварвашца ў храмы, дзе мы хаваліся ад гумовых дубінак і слёзатачывага газу.

Хачу сказаць і вярнуцца яшчэ да культурнага ўдушаша ў тагачаснай Польшчы. На факультэце рускай філалогіі, на якім я вучылася, былі, практична, забаронены такія класікі рускай літаратуры, як Ахматава, Гумілёў, Пастэрнак, Мандэльштам, Цвятаева і многія іншыя празаікі і паэты рускай літаратуры, пра якіх нашы няшчасныя выкладчыкі былі вымушаны амаль не згадваць.

— **Ці страшна было Вам, маладой дзяўчыне, ісці тады супраць амапаўцаў?**

— У час адной з дэмманстрацый мяне збілі і забралі пасведчанне асобы. На другі дзень у школе мае вучні спыталі, што, фактычна, адбываецца ў краіне. Я расказала ім праўду, так як лічу, што сваім падапечным настаўнік махляваць не мае пра-

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

ва. У класе была група дзяцей наменклатуры. Адным словам, на мяне даняслі, а сам дырэктар ліцэя пагразіў аддаць мяне ў рукі „бяспекі”. Праз некалькі дзён прыйшла павестка з’явіцца ў злавесны Палац Мастоўскіх. Мяне дапытвалі больш чатырох гадзін, але мне ўдалося неяк выкруціцца і пераканаць следчых у маёй прававернасці. Яны мяне выпусцілі, але сказалі, што ў Варшаве і ў іншых гарадах Польшчы мяне ўжо не прымуць на працу, хіба што толькі ў вёску. З гэтym „воўчым билетам” мне было дазволена адпрацаваць да канца навучальнага года. Таму нічога больш не заставалася рабіць, як паехаць за мяжу. Мае знаёмыя запрасілі мяне ў Італію, а маці адной з маіх вучаніц, якая працавала ў Міністэрстве ўнутраных спраў, параіла, каб мне выдалі пашпарт, тым больш, што ў гэтым міністэрстве ў постсакавіцкі перыяд панавала поўная блытаніна. Атрымаўши пашпарт, 20 ліпеня 1968 года я перасякla італьянскую мяжу, апынуўшыся на волі, пасля 25 гадоў сібірской ссылкі і жыцця ў Польшчы, прыгнечанай саветамі.

### — I як Вас сустрэла Італія?

— Першыя месяцы ў Рыме былі вельмі цяжкімі, магчыма з-за таго, што я не хацела злоўжываць дадзенай мне гасціннасцю і знайшла сабе працу ў настаўніцы-пенсіянеркі, а таксама давала прыватныя ўрокі рускай мовы. Грошай не было не толькі на харчаванне, але нават і на білеты на гарадскі транспарт. Такім чынам я абыходзіла старажытны Рым пяшком, а, апухлыя ад хадзьбы ногі мачыла ў халоднай вадзе фантана.

Праз некалькі месяцаў, зусім выпадкова, а ў мяне ўжо з’явіліся знаёмыя, мне прапанавалі працу ў рускай секцыі Ватыканскага радыё ў якасці перакладчыка, дыктара і памочніка ў апрацоўцы і рэдагаванні матэрыялаў для радыёперадач. Адначасова я паступіла на факультэт сучасных замежных моў і літаратур і пачала збіраць матэрыялы для дыпломнай працы па Восіпу Мандэльштаму, геніяльному паэту, які загінуў у 1938 годзе ў чаканні этапа на Калыму. Мне прыйшлося здаць толькі некалькі дадатковых экзаменаў, і сваю дыпломнную працу, пад кіраўніцтвам выдатнага славіста професара Анджэла Марыі Рыпелліно, я прысвяціла свайму

**Пецикевіч Мар'ян**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

бацьку, таксама былому вязню сталінскіх лагераў і абаранілася ў 1973 годзе, атрымаўшы самую высокую адзнаку.

— А ці была для Вас карысная праца на рускім радыё Ватыкана?

— Шчыра скажу, праца на радыё ў значнай ступені пашырыла мае веды ў галіне багаслоўя і паглыбіла веру ў Бога. Я працавала ў асяродку інтэлектуальных і адукаваных людзей. Маю на ўвазе перш за ёсё айцоў езуітаў. Мой бацька штодзённа слухаў мяне ў Польшчы ў эфіры і быў шчаслівы. Слухалі мяне таксама іншыя сваякі. Двумя гадамі пазней я перайшла ў рускую рэдакцыю RAI International, якое перадавала італьянскія навіны на 26 мовах свету. Там я адпрацавала да канца студзеня 2007 года і пасля пайшла на пенсію. За гэты час мне таксама ўдалося выпусціць у свет некалькі кніг майго бацькі Мар'яна Пецикевіча, аб'ездзіць шмат краін свету, бо люблю падарожнічаць, вырасціць дачку і займацца дабрачыннай дзейнасцю.

— Якія кнігі Мар'яна Пецикевіча Вы маецце на ўвазе?

— Апублікованыя ўсе кнігі мемуараў майго бацькі. Гэта выданні — „У пошуках зачараваных скарабаў” (Вільня 1998), „Кара за службу народу” (Беласток 2001), „Трагічныя ніткі лёсу беларускага патрыёта” (Вільня 2003), дзе змешчана выбарка з пратаколаў допытаў у Лукішскай палітычнай турме ў Вільні ў 1952 годзе і тэкст прысуду да 25 гадоў катаргі. Кнігі „Лісты 1956-1982” (Беласток 2005), „Сляды незабыўныя продкаў” (Мінск 2007) і „Мой дзёньнік” (Вільня 2007). Засталася яшчэ неапублікованай перапіска з пляменнікамі Уладзімірам і Мар'янам — ваеннымі сіротамі, сынамі Генрыха. Мне толькі вядома, што ў этнаграфічным музеі ў Торуні зберагаецца дыпломнай праца майго бацькі аб стараверах, напісаная пад кірауніцтвам вядомага этнографа Казіміра Машынскага, а таксама манаграфія роднай вёскі бацькі Цяцеркі Браслаўскага раёна, якую ён не паспей апрацаваць. Некаторыя вучоныя з Беларусі і Польшчы лічаць, што многа матэрывалаў са спадчыны Мар'яна Пецикевіча яшчэ не апублікована.

— Спадарыня Марыля, а ці расказаваў Вам бацька пра

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

**сваіх родных братоў? І, наогул, што Вы ведаеце пра іх лёс?**

— Так, тата часам успамінаў пра іх, але з вялікай любоўю і павагай, а ў яго голасе чуліся слёзы. Ён сваіх братоў заўсёды аплакваў. З тымі, хто застаўся пасля вайны ў жывых, а гэта — з братам Баляславам, які быў ранены на вайне, з сястрай Янінай і яе мужам — таксама беларускім патрыётам Ігнатам Данусевічам, падтрымлівалі цесныя эпістальярныя контакты і тата наведваў іх, калі мог, хаця заўсёды былі вялікія праблемы з візай. Мой бацька знайшоў брацкую магілу ў горадзе Ліепая (Латвія), дзе пахаваны мой дзядзька Генрых, які загінуў у канцы снежня 1944 года. Шукаў таксама магілу дзядзькі Уладзіслава. Пасля смерці бацькі я знайшла ў яго дакументах сіні канверт з надпісам: „Зямля з магілы Уладзіслава”. Яшчэ пры жыцці бацька мне казаў, што дзядзька Уладзіслаў быў забіты нямецкай куляй у Баранавічах. На месцы могілак там цяпер знаходзіцца гарадскі парк. Яшчэ адзін брататы — Алёйзы — быў застрэлены немцамі ў Аўгустоўскіх лясах, калі вырашыў бежчы з калоны палонных, якіх гналі з аднаго канцлагера ў другі. Пра гэта мне казаў тата.

**— Ведаю, што браты Пецикевічы заўсёды былі шчырымі беларусамі...**

— Пацвярджаючы патрыятызм братоў Пецикевічаў, мой стрыечны брат Мар'ян — кампазітар і выкладчык музыкі, сын Генрыха, напісаў мне наступнае, дазволіўшы спаслацца сёння на яго ліст. Брат напісаў: „Усе браты Пецикевічы заўсёды і моцна перажывалі за Беларусь. Генрых быў кірауніком гуртка ў роднай вёсцы Цяцеркі ад „Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры ў Вільні”. У дзяцінстве я знайшоў у нашым доме дзве афіцыяльныя пячаткі гуртка з надпісам на беларускай мове. На адной было напісаны „Бібліятэка імя Францішка Скарыны”, а на другой — „Гурток у Цяцерках”. Даўней Мар'ян пісаў: „Тroe братоў Пецикевічаў загінулі ў жорсткай неразбярысе вайны. Найбольш асцярожным быў Баляслаў, хаця ён заўсёды заставаўся патрыётам сваёй Бацькаўшчыны. Была патрыёткай і цётка Яніна. Яна мне перадала кнігу Язэпа Найдзюка „Беларусь учора і сёння”. Мой сяб-

Пецикевіч Мар'ян  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

ра яе перапісаў ад рукі і выдаў у 1990-х гадах. Боль за Беларусь была і застаецца ў нармальных беларусаў".

— Ці не Баляслай Пецикевіч нават быў пасля вайны старшынёй калгаса?

— Так, пасля вайны дзядзька Баляслай аднавяскоўцамі быў выбраны ў роднай вёсцы старшынёй калгаса. Людзі ведалі яго як шчырага і прыстойнага чалавека, добрага гаспадара і працаўніка. Але дзядзька Баляслай не захацеў уступаць у кампартыю, таму яго хутка знялі з пасады старшыні калгаса і ён з сям'ёй пераехаў

жыць у Латвію. Яшчэ хачу дабавіць, што браты Пецикевічы размаўлялі дома толькі па-беларуску, умелі добра пісаць лацінкай і кірыліцай, ігралі на розных музычных інструментах. А дзядзька Алёйзы выдатна іграў на старой і дарагой скрыпцы, а цётка Яніна мела цудоўны голас і спявала ў касцельным хоры. Мне, выйшаўшай з такой сям'і па лініі таты Мар'яны Пецикевіча, застаецца толькі дзякаваць Богу і свята берагчы ў сэрцы памяць пра маіх продкаў.



Марыя Пецикевіч з дачкою Анджалікай у Манголіі

2008

**Прытыцкі Сяргей  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Прытыцкі Сяргей**

Дзяржаўны і палітычны дзеяч Беларусі. Нарадзіўся 19 студзеня 1913 года ў вёсцы Гаркавічы Сакольскага павета Падляшскага ваяводства. Вучыўся ў партшколе КПЗБ у Мінску. У 1939-1941 гадах працаваў намеснікам старшыні Беластоцкага аблвыканкама. Быў старшынёй Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР і намеснікам старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР. Памёр 13 чэрвеня 1971 года ў Мінску, дзе і пахаваны на Усходніх могілках.


## Гэтага патрабавала жыццё

У маёй хатнай бібліятэцы захоўваецца кніга ўспамінаў узדзельнікаў рэвалюцыйнага руху ў Віленскім краі ў 1920-1939 гадах на рускай мове, якая называецца „Вильнюсское подполье”. Кніга выйшла з друку ў Вільні ў 1966 годзе. У ёй надрукаваны і ўспаміны Сяргея Прытыцкага. Нядайна я гэтыя ўспаміны з цікавасцю і не спяшаючыся перачытаў. Сяргей Прытыцкі дасканала апісвае, як ён страліаў у Віленскім акруговым судзе ў Якава Стральчuka, які, як згадвае Прытыцкі „разъезжал по городам и сёлам, арестовывал коммунистов, комсомольцев, членов МОПРа, сочувствующих. В результате его подлой, изменнической деятельности было схвачено около тысячи лучших революционеров...”. Дарэчы, Якаў Стральчук быў родам таксама з Беласточчыны з Бельскага павета. Падчас службы ў польскім войску ён стаў агентам палявой жандармерыі, а потым і дэфензівы. Выконваючы заданні дэфензівы, Стральчук працаў нават сакратаром акруговага камітэта камсамола ў Беластоцкім, Слонімскім, Брэсцкім, Віленскім, Вілейскім і Навагрудскім акругах. Але хутка члены КПЗБ западозрілі яго ў здрадзе і вырашылі знішчыць. Выкананць заданне вырашай асабіста сам Сяргей Прытыцкі і яго рашэнне падтрымаў ЦК партыі. На судзе, дзе судзілі членаў КПЗБ, а Якаў Стральчук выступаў як сведка, Сяргей Прытыцкі з двух пісталетаў зрабіў некалькі выстралаў у Стральчuka...

За гэты тэракт Прытыцкі ў 1936 годзе быў прыгавораны



**Прытыцкі Сяргей  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



*Наталя і Восін — маці і бацька Сяргея Прытыцкага*

спачатку да пакарання смерцю, а потым смяротны прыгавор быў заменены пажыццёвым турэмным зняволеннем. У верасні 1939 года ў час нямецка-польскай вайны ён быў вызвалены з турмы.

Яшчэ да арышту Сяргей Прытыцкі быў сакратаром Крынкаўскага раённага камітэта Камуністычнага саюза моладзі Заходняй Беларусі. Потым быў членам Слонімскага акруговага камітэта камсамола, кіраваў стачкамі лясных рабочых у Сакольскім, Гродзенскім і Слонімскім паветах. У 1935 годзе Прытыцкі становіцца сакратаром Слонімскага акруговага камітэта КСМЗБ.

Пасля таго, як Чырвоная Армія вызваліла Заходнюю Беларусь ад Польшчы, у Беластоку 28-30 кастрычніка 1939 года адбыўся Нацыянальны сход Заходняй Беларусі. На ім прысутнічалі 926 дэпутатаў, сярод якіх быў і Сяргей Прытыцкі. Там ён выступіў з дакладам на тэму ўсталявання савецкай улады на тэрыторыі Заходняй Беларусі і добраахвотнага ўваходу яе ў склад СССР і далучэння яе да БССР. На сходзе былі абраны 66 чалавек, якія склалі камісію для паездкі ў Москву, каб перадаць разэнне сходу адносна ўступлення Заходняй Беларусі ў склад СССР. У Москву паехаў таксама і Сяргей Прытыцкі.

**Прытыцкі Сяргей**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

З восені 1939 года да пачатку вайны наш зямляк працуе намеснікам старшыні Беластоцкага аблыванкама. А калі пачалася вайна — Сяргей Прытыцкі ўдзельнічае ў стварэнні абарончых збудаванняў вакол Магілёва і фарміраванні народнага апалчэння ў Гомелі. У жніўні 1941 года яго прызываюць на фронт.

Пасля вайны Сяргей Прытыцкі працуе першым сакратаром Гродзенскага, Баранавіцкага, Маладзечанскага, Мінскага абкамаў Камуністычнай партыі Беларусі. Потым ён атрымліваў усё большыя і большыя пасады. Працаваў намеснікам старшыні Савета Міністраў БССР, потым старшынёй Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР і намеснікам старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР...

Шчыра скажу, у той час яго вельмі моцна паважалі беларусы. Сяргей Восіпавіч ведаў усіх беларускіх пісьменнікаў. З многімі ён сябраваў. Асабліва цёплыя адносіны ў яго былі з Янкам Купалам, Якубам Коласам, Кандратам Крапівой, Петрусём Броўкам, Міхасём Лыньковым, Аркадзем Кульшыным, Іванам Шамякіным, Максімам Танкам, Янкам Брылём і іншымі.

Сяргей Прытыцкі вельмі любіў свой родны Беласток, а таксама Вільню. Расказваюць, як аднойчы, праязджаючы па брукаванай дарозе, Прытыцкі нечакана папрасіў вадзіцеля спыніцца. Ён выйшаў з аўтамабіля, стаў на калені, нахіліўся і пачалаваў брускатнік. Паехалі далей. Спадарожнікі Прытыцкага маўчалі, яны нічога не маглі зрузумець. Тады Сяргей Восіпавіч ціха сказаў: „Вам гэтага не зразумець... Гэтыя каменні я ўкладваў, калі быў пажыццёвым катаржнікам...”.

Так, быў. І магчыма гэтага патрабавала жыццё. Але, на вялікі жаль, імя Сяргея Прытыцкага сёння згадваецца рэдка. Аб ім толькі нагадваюць вуліцы ў Мінску, Гродне, Маладзечне, Баранавічах. А факты з падпольнай дзеяйнасці Сяргея Прытыцкага ў Заходній Беларусі паслужылі дакументальнай асновай для стварэння кінафільма „Чырвонае лісце” (1958).

2008

Пятэльскі Сцяпан (Арол М.)

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## Пятэльскі Сцяпан (Арол М.)

Беларускі паэт, публіцыст, перакладчык, фалькларыст. Народзіўся каля 1890 года ў Гарадку Беластоцкага павета Падляшскага ваяводства. Вучыўся ў царкоўна-настаўніцкім вучылішчы ў Ялоўцы. Друкаваўся ў „Нашай ніве”. Падрыхтаваў зборнік паэзіі „Лірнік”, які пабачыў свет у 1991 годзе. Удзельнік Першай сусветнай вайны. Памёр ад тыфу ў 1918 годзе на Украіне.

## Меў палёт і талент

Максім Багдановіч, калі рабіў агляд беларускай краснай пісьменнасці 1911-1913 гадоў, у сваім артыкуле „За тры гады” адзначыў: „Трэба адмечць яшчэ Я. Журбу, К. Арла і Янука Д. Арол і Янук Д. — людзі, што маюць палёт і талент, але мала шліфуюць яго. Трапляюцца ў іх часам і вершы даволі сільныя па пад’ёму і думцы, але і дужа часта з недахватамі”. Да следчыкі беларускай літаратуры ў 1960-х гадах пісалі пра М. Арла як паэта „з выразна акрэсленым індывідуальна-творчым ablіччам”, бачачы ў яго ў схільнасці „да філасофічнасці, да шырокай абагульненасці малюнка і ўзбуйненні мастацкага вобраза” („Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры”, Мінск 1969, т. 2, с. 203), а таксама ў перапляценнях у яго вершах рэальнага плана з абагульнена-песеннай традыцыяй. Усе гэтыя рысы сапраўды вызначаюць тое непаўторнае, што ёсць у вершах М. Арла.

Пісаць пра М. Арла і яго творчасць мне прыемна ўдвойне. Найперш з-за таго, што пра яго пісалі мае землякі са Слонімшчыны — Алег Лойка і Янка Саламеўіч. Алег Лойка ў сваёй двухтомнай „Гісторыі беларускай літаратуры: Дакастрычніцкі перыяд” (Мінск 1980, с. 459-460) пісаў: „М. Арол — адзін з першых даследчыкаў і пропагандыстаў беларускай народнай песні”. Сапраўды, першы артыкул М. Арла пра народную песню — „Аб нашай песні” — з’явіўся ў „Нашай ніве” 26 красавіка 1913 года. Працяг яго пад загалоўкам „Аб беларускай песні” друкаваўся 10 і 13 мая 1913 года ў той жа „Нашай ніве”. Артыкул М. Арла „Спявайце свае песні” публікаваўся ў „Беларускім календары на 1914 год”. Сваімі выступленнямі з разглядам хараства народнай песні, яе нацыянальнай своеасаблівасці М. Арол становіўся поплеч з Максімам Багдановічам як аўтарам „Апокрыфа”, у якога, як і ў М. Арла, роўна гучалі слова апафеоза народнай песні, а — галоўнае — звярталася ўвага на яе як на крытэрый народнасці літаратуры, высокага паэтычнага майстэрства.

ства, адметна непаўторнага.

У 1991 годзе другі мой зямляк Янка Саламеўіч сабраў і выдаў асобнаю кніжкай літаратурную спадчыну М. Арла пад назовам „Лірнік”. Менавіта так яшчэ ў 1913 годзе паэт падрыхтаваў і назваў свой першы паэтычны зборнік, які ён адправіў у Віленскае выдавецкае таварыства. Сакратаром таварыства тады працаваў Янка Купала. М. Арол пісаў Янку Купалу: „Яшчэ прашу Вас, калі знайдзеце ў гэтым рукапісе вершы слабаватыя, то не друкуйце. Хай будзе кніжачка і тоншая, абы каштоўнейшая” (М. Арол, „Лірнік”, Мінск 1991, с. 13). На вялікі жаль, Першая сусветная вайна перашкодзіла выхаду першай кніжкі М. Арла. Але ўцалеў рукапіс у рукапісным аддзеле Цэнтральнай бібліятэкі Акадэміі Навук Літвы ў Вільні (ф. 21, с. 460). Гэты рукапіс трапіў Янку Саламеўічу, які падрыхтаваў і выдаў літаратурную спадчыну паэта М. Арла асобным выданнем.

М. Арол — гэта псеўданім Сцяпана Пятэльскага — паэта з Гарадка, што на Беласточчыне. Ён нарадзіўся ў шматдзетнай сям'і ў 1890 годзе. У Гарадку прыйшло яго дзяцінства, тут ён скончыў пачатковую школу. Пасля школы вучыўся ў царкоўна-настаўніцкім вучылішчы ў Ялоўцы, магчыма скончыў яшчэ і Свіслацкую настаўніцкую семінарыю. Атрымаўшы педагогічную аддукацыю, Сцяпан Пятэльскі настаўнічаў у Гарадку, Ялоўцы і на Гарадзеншчыне. З 1909 года пачаў друкавацца ў беларускіх календарах, „Нашай ніве”, „Зборніку «Нашай нівы»” (1912), зборніку „Апавяданні і легенды вершам розных аўтараў” (1914) і іншых беларускіх выданнях.

Падчас Першай сусветнай вайны быў мабілізаваны ў царскую армію. Ваяваў у складзе 16-й артылерыйскай брыгады, быў узнагароджаны Георгіеўскім крыжам. У верасні 1917 года знаходзіўся са сваёй часцю на Украіне. Там захварэў на тыф і памёр.

Янка Саламеўіч ва ўступным слове да „Лірніка” адзначыў, што „М. Арол — адзін з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры пачатку XX стагоддзя, пачынальнік шчыры, таленавіты. І памяць пра яго ў нашым народзе павінна быць дзей-

Пятэльскі Сцяпан (Арол М.)

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

снай, жывой. Яго літаратурная спадчына служыць нашай літаратуры, беларускай культуры. Яна — яшчэ адна цаглінка, закладзеная ў падмурак беларускага прыгожага пісьменства яшчэ разам з Янкам Купалам і Якубам Коласам”.

2008

KAMUNIKAT.org

## **Разумоўская Любоў**

Беларуска-расійскі гісторык-славіст, філолаг. Доктар гісторычных навук. Нарадзілася ў 1897 годзе ў Бельску-Падляшскім. Скончыла гісторыка-філалагічныя курсы ў Казані, вучылася ў Петраградскім універсітэце. Да следавала гаворкі Бельскага павета, гісторыю польскага, беларускага і ўкраінскага сялянства ў сярэднявеччы, адзін з аўтараў „Гісторыі Польшчы” (1956). Пераклала на рускую мову „Грунвальдскую бітву” Яна Дlugаша. Памерла 21 верасня 1969 года ў Санкт-Пецярбургу.

## Даследчыца Яна Длугаша

Пра доктара гістарычных навук Любоў Разумоўскую (дзя-  
вочае прозвішча Арасімовіч) на Беласточчыне ведаюць ма-  
ла.

Нарадзілася яна ў беларускай сям'і ў Бельску. Першая су-  
светная вайна выгнала сям'ю Арасімовічаў у Расію. Там Лю-  
боў Арасімовіч у 1918 годзе скончыла вышэйшую жаночыя  
курсы ў Казані. Пасля курсаў пачала працаваць выкладчы-  
цай гісторыі і актыўна займацца навукай, найперш у галіне  
славяназнаўства. Спачатку працавала асістэнтам Сярэдне-  
азіяцкага дзяржаўнага ўніверсітэта ў Ташкенце, а потым пе-  
раехала ў Санкт-Пецярбург.

У горадзе на Ніве наша зямлячка актыўна супрацоўнічае  
з бібліятэкай Акадэміі Навук Расіі і Інстытутам кнігі, дакумента  
і пісьма Акадэміі Навук СССР. Адначасова Любоў Разумоў-  
ская працягвае працаваць і на ніве педагогікі. Спачатку яна  
выкладае на кафедры славянскай філаглогіі Ленінградскага  
дзяржаўнага універсітэта, а потым — у Педагагічным інсты-  
туце імя Герцэна.

У пачатку 1940-х гадоў Любоў Разумоўская зноў апыну-  
лася ў Ташкенце, але пасля вайны вярнулася на выкладчыц-  
кую працу ў Ленінградскі ўніверсітэт. Яшчэ ў Ташкенце наш  
гісторык наладзіла навуковыя контакты з сектарамі славяназ-  
наўства і яго кіраўніком акадэмікам Уладзімірам Пічэтам.  
З Уладзіміром Пічэтам Любоў Разумоўская шчыра сябрава-  
ла. Тым больш, што ён быў земляком, першым рэктарам Бел-  
дзяржуніверсітэта. Гісторыкам было аб чым пагутарыць, ды і па-  
вучыцца маладому славяназнаўцу ў Пічэты было чаму. Ула-  
дзімір Пічэта сустракаўся з Максімам Багдановічам, падтрым-  
ліваў сяброўскія і творчыя сувязі з Янкам Купалам, Якубам Ко-  
ласам, Максімам Гарэцкім, Змітраком Бядуляй і іншымі дзея-  
чамі беларускай культуры. Эта быў вельмі адукаваны і цікавы  
чалавек. Але ў 1930 годзе яго арыштавалі і а不留ілі ў вяліка-  
дзяржаўным шавінізме, беларускім буржуазным нацыяналіз-

## Разумоўская Любоў З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Такі Ленінград памятае Любоў Разумоўскую

Навук СССР, дзе з 1939 года ўзначальваў сектар славяназнаўства, працаваў над 3-томнай гісторыяй Польшчы. У 1941 годзе разам з Інстытутам быў эвакуаваны ў Ташкент. Тут і пазнаёміўся акадэмік з нашай зямлячкай. Пад кірауніцтвам Уладзіміра Пічэты Любоў Разумоўская абараніла кандыдацкую дысертацию на тэму „Хроніка Гельмольда як крыніца для гісторыі прыбалтыйскіх славян”.

У Ленінградзе, калі Разумоўская вярнулася туды пасля вайны, працавала супрацоўніцай Ленінградскага аддзялення Інстытута гісторыі Акадэміі Навук СССР. А ў 1950 годзе яна была залічана старшим навуковым супрацоўнікам у Інстытут славяназнаўства.

Ідучы ў славяназнаўства сваім шляхам, Любоў Разумоўская не адразу вызначыла кола сваіх асноўных навуковых зацікаўленняў. Гісторыя Польшчы эпохі феадалізму, галоўным чынам гісторыя польскага сялянства ў сярэднія вякі, стала галоўнай тэмай яе навуковай творчасці толькі ў другой палове 1940-х гадоў. Самай крупнай працай яе ў галіне славістыкі, акрамя кандыдацкай дысертациі, была да гэтага публікацыя „Документаў да гісторыі славяназнаўства ў Расіі” (Масква — Ленінград 1948).

Як гісторык польскага сялянства наша зямлячка ў 1958 годзе напісала і выпусціла кнігу „Нарысы па гісторыі польскіх сялян ад старажытнасці да XV стагоддзя” (Масква — Ленінград 1958). Па гэтай тэмэ яна паспяхова ў 1960 годзе аба-

ме і празходній арыентацыі. Вучонага саслалі ў Вятку, потым у Варонеж, і толькі ў канцы 1935 года яму дазволілі пераехаць у Москву.

У Москве Пічэта працаваў у Інстытуце гісторыі Акадэмії

## Разумоўская Любоў З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

раніла доктарскую дысертацию.

Вялікую ролю ў яе развіцці як гісторыка-паланіста адыграў, па асабістаму меркаванню і прызнаннню вучонага, удзел у калектывай працы „Гісторыя Польшчы” (т. 1), дзе наш гісторык напісала шэраг артыкулаў па гісторіі польскага горада і вёскі. А „Нарысы па гісторыі польскіх сялян у XV-XVI стагоддзях” (Масква 1968) былі яе апошняй значнай працай, якую Любоў Разумоўская завяршила па пытаннях аграрнай гісторыі сярэдневяковай Польшчы.

У апошняй гады свайго жыцця наша зямлячка поўнасцю захапілася перакладамі сярэдневяковых крыніц па гісторыі славянства. Праўда, перакладамі яна займалася і раней. Яна падрыхтавала і выдала „Хроніку славян” Гельмольда (Масква 1963). Напісала да гэтай кнігі таксама прадмову і каментарый.

Была ў Любові Разумоўскай мара — поўнасцю перакласці працы польскага гісторыка, дыпламата і царкоўнага дзеяча Яна Дlugаша на рускую мову. У 1962 годзе яна пераклада і выдала толькі „Грунвальдскую бітву” Яна Дlugаша. Пасля Дlugаша гісторык завяршила пераклад, зрабіла каментацый і напісала прадмову да хронікі Адама Брэменскага. Гэта яе была апошняя праца.

Доктар гістарычных навук Любоў Разумоўская доўга хварэла. Яна пражыла 72 гады. Калі яе не стала, гісторык В. Караплюк у часопісе „Советское славяноведение” (1970, № 1, с. 134) пісаў: „Со смертью Любови Вячеславовны Разумовской наша историография потеряла самого крупного у нас специалиста по аграрной истории Польши, прекрасного знатока славянского источниковедения эпохи средневековья”.

Тым, хто зацікавіцца творчасцю і лёсам нашай слыннай зямлячкі, скажу, што ў архіве Расійскай нацыянальнай бібліятэкі ў Санкт-Пецярбургу (ф. 1137, воп. 1, спр. 150) знаходзіцца яе асабістая справа.

2008

**Сакалоўскі Васіль**

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Сакалоўскі Васіль**

Беларускі вайсковец, Герой Савецкага Саюза, Маршал Савецкага Саюза. Нарадзіўся 21 ліпеня 1897 года ў вёсцы Козлікі Беластоцкага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Ваенную акадэмію РСЧА. У гады Другой сусветнай вайны быў намеснікам камандуючага войскамі Першага Беларускага фронту. Жыў у Расіі, памёр у Маскве 10 траўня 1968 года.

## Герой Савецкага Саюза

Імя Маршала Савецкага Саюза і Героя Савецкага Саюза Васіля Сакалоўскага на Беласточчыне незаслужана забыта. Ды і хто з беларускай моладзі пра яго наогул сёння што ведае? Практычна нічога. Тым не менш беларус Васіль Сакалоўскі заслужыў памяці ў сваіх нашчадкаў, пра яго мы ўсё ж павінны памятаць. Ды і не ўсім у той час давалі званні герояў і маршалаў. Хаця не ўсё так гладка складвалася і ў вайскоўца-беларуса, як пра гэта пісалі ў свой час савецкая прэса і кнігі.

Васіль Сакалоўскі нарадзіўся ў вёсцы Козлікі Заблудаўскай воласці Беластоцкага павета ў 1897 годзе ў сям'і беларускага селяніна-бедняка. Спачатку дома скончыў двухкласную настаўніцкую школу і пэўны час працаваў настаўнікам у вясковай школе. Калі пачалася Першая сусветная вайна, сям'я Сакалоўскіх выехала ў бежанства ў Пскоўскую вобласць Расіі.

У 1918 годзе Васіль Сакалоўскі пасля заканчэння настаўніцкай семінарыі марыў працаваць настаўнікам, але ў Расіі адбыўся каstryчніцкі пераварот і, каб не памерці з голаду, юнак дабраахвотнікам уступіў у Чырвоную Армію і быў націраваны на першыя Маскоўскія ваенна-інструктарскія курсы. Пасля курсаў зноў працягваў вучобу ў Акадэміі Генеральнага Штаба. І, вядома ж, ваяваў. Спачатку на Усходнім фронце, пасля на Каўказскім, дзе быў прызначаны начальнікам штаба 32-й стралковай дывізіі. Дывізія гэта ўстанаўлівала савецкую ўладу ў Азербайджане і ў Дагестане.

У 1924 годзе Васіль Сакалоўскі пераводзіцца ў Маскоўскую ваеннную акругу і прызначаецца на пасаду начальніка штаба стралковай дывізіі. Свае службовыя абавязкі Сакалоўскі выконвае паспяхова і праз два гады становіцца начальнікам штаба корпуса спачатку ў Паўночна-Каўказскай, а затым Беларускай ваеннай акругі. На гэтых пасадах наш зямляк працаваў да 1930 года з невялікім перапынкамі для

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

вучобы на вышэйших акадэмічных курсах. Затым Васіля Сакалоўскага пераводзяць на камандную работу, дзе на працягу пяці гадоў ён паспяхова камандуе стралковай дывізіі Беларускай ваеннай акругі.

Калі пачалася вайна, Васіль Сакалоўскі працаваў на пасадзе намесніка начальніка Генеральнага штаба па організацыйна-мабілізацыйных пытаннях савецкіх войскаў. Але ў ліпені 1941 года яго прызначаюць начальнікам штаба Заходняга фронту, войскі якога прыкрывалі найбольш важныя і небяспечныя стратэгічныя раёны першага перыяду вайны. Талент Васіля Сакалоўскага, як выдатнага военачальніка, праявіўся ў бітве пад Масквою. А ў 1942 годзе яму было прысвоена званне генерал-палкоўніка.

У лютым 1943 года генерал-палкоўнік Сакалоўскі быў зацверджаны на пасаду камандуючага войскамі Заходняга фронту. На працягу лютага і сакавіка Заходні фронт пад яго камандаваннем паспяхова правёў аперацыю па ліквідацыі Ржэўска-Вяземскага плацдарма нямецка-фашысцкіх войскаў. А летам войскі Заходняга фронту пад камандаваннем Васіля Сакалоўскага (ужо генерала армii) выдатна правялі яшчэ дзве аперацыі — Арлоўскую ва ўзаемадзеянні з Бранскім і Цэнтральным фронтамі і Смаленскую ва ўзаемадзеянні з Калінінскім фронтам. Салдаты яго фронту вызвалілі Смаленшчыну, пасля Віцебск і іншыя гарады Беларусі.

У 1944 годзе наш зямляк займаў пасаду начальніка штаба Першага Украінскага фронту, а пасля быў намеснікам камандуючага войскамі Першага Беларускага фронту. Яго салдаты вызвалілі родную Беларусь, Украіну, Польшчу, прымалі ўдзел у падрыхтоўцы Берлінскай аперацыі. У 1945 годзе Васіль Сакалоўскі атрымаў званне Героя Савецкага Саюза, а праз год яму было прысвоена званне Маршала Савецкага Саюза.

У пасляваенныя гады маршал Васіль Сакалоўскі быў прызначаны галоўнакамандуючым групай савецкіх войск у Германіі і галоўнакамандуючым савецкай ваеннай адміністрацыі ў Германіі.

Сакалоўскі Васіль  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Паштова марка, прысвеченая  
В. Сакалоўскуму

і іншыя. Плённа працаваў наш зямляк і пры напісанні шасці-  
томнай гісторыі Вялікай Айчыннай вайны Савецкага Саюза.

Памяць пра Васіля Сакалоўскага сёння ўшанавана ў Бе-  
ларусі ў назве адной з вуліц Гродна. У горадзе над Нёма-  
нам устаноўлены і бюст военачальніку. Яго імя нададзена  
і Новачаркаскуму вышэйшаму ваенна-каманднаму вучыліш-  
чу сувязі ў Расіі.

Прачытаўшы гэтыя біяграфічныя радкі, можна падумаць, што  
лёс і кар'ера нашага земляка складваліся вельмі шчасліва і па-  
спяхова. Але гэта зусім не так. Справа ў тым, што Васіль Дані-  
лавіч Сакалоўскі быў вельмі сціплым і цярплівым чалавекам.  
Ён нават мог шмат гадоў ужыцца з такой неардынарнаю асо-  
баю, якім быў маршал Георгій Жукаў. Наогул, родныя дзеци  
мала што ведалі пра жыцце свайго бацькі, ды і той ніколі не  
любіў пра сябе расказваць. Калі адной з дачок маршала па-  
просілі на святкаванні яго 100-годдзя выступіць і расказаць  
пра бацьку, яна разгубілася. А вось унучкі Наталля Сінюк  
і Вольга Захаркіна ў апошні час агучылі цікавыя факты з біяг-  
рафіі свайго дзеда. „Георгій Жукаў, — успамінае Наталля, —  
мог накрычаць на майго дзеда ў прысутнасці афіцэраў і сал-

Пасля працаваў намеснікам  
міністра абароны СССР, быў ге-  
неральным інспектарам Групы ге-  
неральных інспектараў Міністэр-  
ства абароны СССР.

У апошнія гады свайго жыцця  
(памёр у 1968 годзе) Васіль Са-  
калоўскі шмат працаваў над раз-  
віццём савецкай ваеннай тэорыі,  
галоўным чынам у галіне стратэ-  
гіі, а таксама гісторыі Вялікай Ай-  
чыннай вайны. Ён часта выступаў  
у друку, пад яго кірауніцтвам былі  
распрацаваныя кнігі „Ваенная  
стратэгія”, „Разгром нямецка-фа-  
шысцкіх войскаў пад Москвой”

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

дат, ён часта даводзіў Васіля Данілавіча да сардэчнага прыступу. Хаця дзед ніколі ў сваім жыцці не крычаў на падначаленых. Ён быў адзіным маршалам, які званіў па службовым тэлефоне, вітаўся і называў сваё прозвішча. Усе іншыя военачальнікі лічылі, што падначаленыя павінны былі пазнаваць маршалаў па голасе”.

Другая ўнучка Вольга сказала, што „яе дзед у 1937 годзе ледзьве пазбегнуў рэпрэсій. І толькі дзякуючы жонцы Ганне Пятроўне, ён застаўся на волі. А справа была так. Смерч рэпрэсій у 1937 годзе пракаціўся па Уральскай ваеннай акрузе, дзе наш дзед быў начальнікам штаба. Аднойчы да іх прыходзіць супрацоўнік НКВД і кажа: „Товарищ Соколовский, к нам в органы поступило письмо, где вы обвиняетесь в том, что являетесь белопольским шпионом. В своей автобиографии вы преднамеренно скрыли факт, что в период Первой мировой войны служили офицером царской армии. Если завтра к утру вы не представите оправдательные документы, приходите на службу сразу же с личными вещами...”. Як рассказвала нам бабуля, для дзеда гэта было вялікай нечаканасцю і ўдарам. Дзед ніколі не служыў у царскай арміі, бо ў тых гадах ён вучыўся ў семінарыі. Ганна Пятроўна ўспомніла, што нейкія дакументы той пары зберагаюцца ў скурным партсігары. Пачалі шукаць. І адну паперку знайшлі, якая і выратавала яму жыццё. У даведцы было напісаны, што старшы воінскі начальнік горада Невеля (там дзядуля вучыўся) вызваляе ад прызыва ў армію В. Д. Сакалоўскага да заканчэння вучобы ў настаўніцкай семінарыі. На другі дзень дзядуля паказаў афіцэру НКВД гэты дакумент. Той прачытаў і сказаў: „Хорошо. Вы свободны. Приступайте к работе”.

Такіх прыкладаў з жыцця нашага земляка можна прывесці шмат. Але прайшоўшы ўсе ліхалецці, беларус Васіль Сакалоўскі выстаяў, не скарыўся ні перад рэпрэсіямі, ні перад войнамі.

2004

**Сідаровіч Кастусь**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Сідаровіч Кастусь**

Беларускі грамадска-культурны і палітычны дзеяч. Народзіўся 14 верасня 1906 года ў Беластоку. Быў організаторам беларускага культурнага жыцця ў даваенным Беластоку, дзеячам Таварыства беларускай школы ў 1927-1932 гг., адным з актыўных удзельнікаў тэатральнага кааператыва „Полымя”, спяваў у хоры. Пасля вайны дзеянічаў у Беларускім грамадска-культурным таварыстве, пісаў у „Ніву”. Памёр 29 мая 1990 года ў Беластоку.

## Беларускі тэатральны кааператыв „Полымя”

**ТБШ у Беластоку і Язэп Драздовіч**

У 1927 годзе ў Беластоку быў створаны гуртак Таварыства беларускай школы (ТБШ). Як згадвае Кастусь Сідаровіч (зборнік „Лёс аднаго пакалення”, Беласток 1996, с. 10-13), першы сход ТБШ адбыўся ў прыватным памяшканні Язэпа Грыгарчука, дзе дэкларацыю аб прыналежнасці да ТБШ падпісалі 23 чалавекі.

На першым арганізацыйным сходзе, як згадвае Кастусь Сідаровіч, быў выбраны презідыйум гуртка і сакратарыят. Старшынёю презідыйума гуртка стаў Федарчук, сакратаром Конкаль. Знайшлося і памяшканне для ТБШ, дзе хутка быў зроблены рамонт і паціху наладжвалася праца. Актыўна за працавалі ў ТБШ драматычная, харавая, дэкламатарская і літаратурная секцыі. „Праз нейкі час пачалі ставіць беларускія п'есы — ва ўласным памяшканні па суботах, нядзелях і ў святы, а таксама ў Беластоку і ў цэлай акрузе. Беларуская насельніцтва выдатна падтрымала ініцыятыву Таварыства”, — успамінае Кастусь Сідаровіч.

Калі верыць усё ж таму спадару Сідаровічу, то за сем гадоў дзейнасці ТБШ было паставлена 167 спектакляў і беларускіх сцэнічных твораў, у якіх удзельнічаў і хор. Драматычная секцыя налічвала 13 паставянных акцёраў-аматараў, харавы калектыв — 38 харыстаў. За сямігадовы час існавання ТБШ былі арганізаваны два з'езды Акруговай управы.

Сапраўды, дзейнасць ТБШ у Беластоку ў 1927-1935 гадах была даволі актыўнай. У 1933 годзе ў сакавіку беластоцкія тэбэшоўцы запрашаюць да сябе слыннага беларускага мастака Язэпа Драздовіча, абязцаючы яму заробак за афармленне стэндаў, плакатаў, тэатральных дэкараций. „Учора з вечара я атрымаў запросіны паехаць у Беласток на працу. Сягодня большую палавіну дня патраціў на хадню — на

**Сідаровіч Кастусь**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

агледзіны Лукішскага кірмашу — „Казюка” (кірмаш у Вільні, прымеркаваны да дня святога Казіміра. — С. Ч.), — піша ў сваіх „Дзённіках” Язэп Драздовіч (часопіс „Маладосць”, 1991, № 5, с. 122-123).

6 сакавіка 1933 года Язэп Драздовіч прыязджае ў Беласток. „Уражанне ад горада такое: вялікае старадаўняе сяло, не надта даўно перашоўшае ў стан багацеючага горада, у якім адразу кідаецца ў очы розніца між старым і новымі будынкамі. Старыя аднастольныя хаты ў перамежку з новымі мнагастольнымі камяніцамі. Па свайму месцу распала жэння Беласток нічым не розніцца ад новаўзбудаваных Баранавіч — ні ракі, ні возера, ні прыгожых узгор’яў ці даліны. Найпрыгажэйшая часць Беластоку — гэта каля гатыцкага касцёлу. Ад т.зв. ратушы да брамы палацу Браніцкіх...”, — згадвае далей у „Дзённіках” Язэп Драздовіч.

8 сакавіка Язэп Драздовіч ужо малюе шыльду на памяшканне акружной управы ТБШ. „Усё добра, ды холад, работа з рук валіцца”, — адзін з першых дзённіковых запісаў Язэпа Драздовіча на новым месцы. Праз пару дзён мастак закончыў вітражныя шыльды для кааператыўна-выдавецкага таварыства „Сяўба”. Затым пачаў па заказу Беластоцкай акружной управы ТБШ маляваць дэкарацыі для спектакляў, якія рыхтавала драматычная секцыя Таварыства. „Вясковую вуліцу” — для прадстаўлення паводле камедыі Уладзіслава Галубка „Суд”, дэкарацыю „Пушча” і яшчэ краявід „марэнна-лясістага харектару: наводдалі лес, узгор’е, рэчка, а па іх бярозавыя гаі. На ўзбліжжу — узмёт з альшынкамі і дубамі”. Непадалёк у Супраслі ўжо ставіўся спектакль паводле п’есы Марка Крапіўніцкага „Пашыліся ў дурні” пры дэкарацыях, выкананых Язэпам Драздовічам. Гледачоў на спектаклі было шмат. Дарэчы, як піша Язэп Драздовіч, „супрасляне аказаліся нашмат тэатральнейшымі за беласточан, якія ідуць на спектаклі толькі дзеля танцаў”.

16 красавіка мастак з радасцю дапамагаў усталёўваць дэкарацыі ў арандаваным на спектакль памяшканні на вуліцы Ружанской у Беластоку. „Ставілася п’еса М. Крапіўніц-

**Сідаровіч Кастусь**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

кага „Пашыліся ў дурні”. Сыгралі як найлепей. Сама сцэна з маімі дэкарацыямі, — цешыўся мастак, — мела выгляд надтa прыстойны. Ды на вялікі жаль, цаніцеляў на ўсё гэта не хапала. Публікі было шмат. Моладзь уборная, франтаватая, ды эстэтычна слаба развітая”.

У 1933-1935 гадах Беластоцкая акружная ўправа ТБШ па-чала адчуваць фінансавыя праблемы. Адзінай крыніцай па-паўнення бюджету была выручка ад спектакляў. Але аматарскія спектаклі рэдка давалі добрыя касавыя зборы. Неўзабаве Язэп Драздовіч зразумеў, што ў Таварыстве не толькі на ганарап, але нават на фарбы няма грошай: „Прыйшоў на Купецкую, 44, у ТБШ, каб закончыць абраз-дэкарацыю „Пушча”, ды на вялікі жаль прыходзіцца сядзець і нічога не рабіць — пакосту, клею і некаторых фарбаў не хапіла, а ў Таварыстве, аказалася, няма грошай на дакупку”.

Праз пэўны час ТБШ у Беластоку знайшло дваццаць пяць золотых для Язэпа Драздовіча, за якія радасны мастак паехаў у Вільню. З таго часу сама дзейнасць ТБШ у Беластоку па-чала паціху патухаць. І ў 1935 годзе пастановай гарадскога старства Таварыства беларускай школы было забаронена, а ўсе яго документы канфіскавалі.

**Як разгаралася і патухала „Полымя”**

Пасля ліквідацыі ў Беластоку ТБШ мясцовая беластоцкая моладзь у 1937 годзе спрабуе заснаваць Беларускі тэатральны кааператыв „Полымя”. Як успамінае ўсё той жа Кастусь Сідаровіч, за арганізацыю кааператыва ўзяліся 12 чалавек — Ігнат Бакуновіч, Аляксандр Андрайчук, Лявон Бонгуш, Сяргей Крывец, Антон Кавальчук, Кастусь Сідаровіч, Базыль Лукашык, Пятро Дзямідовіч, Ганна Абуховіч, Уладзімір Маеўскі, Іван Гургэнбэнаў. Хлопцы і дзяўчатаы сабраліся на маёўцы ў Юраўцах. Там яны разам падрыхтавалі статут кааператыва, абгаварылі пытанні наконт стварэння хору, драмгуртка і аркестра народных інструментаў. Сядзіба кааператыва павінна была месціцца ў Беластоку на вуліцы Надрэчнай, 9.

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

Але перш, чым тэатральны кааператыв „Полымя” пачаў сваю дзейнасць, яго неабходна было зарэгістраваць. Документы на рэгістрацыю хутка былі падрыхтаваныя. Як паведамляе часопіс „Беларускі летапіс” № 5 за 1937 год, „акружны суд у Беластоку падаў да публічнага ведама ў органы польскай кооперацыі „Spółnota pracy” № 7 з дня 1.IV.1937 году аб зарэгістраваныні 5 лютага г.г. беларускага коопераціву пад назовам „Аб’яднаныне Працаўнікоў Беларускага Тэатру „Полымя”, Кооперацівы Працы з адказнасцю паямі”.

У статуце кааператыва паведамлялася, што сябры ў кааператыўным аб’яднанні тэатральных працаўнікоў будуць мець заробак, будуць пашыраць тэатральную культуру сярод беларускага насельніцтва, наладжваць тэатральныя мэрапрыемствы, плаціць за аренду памяшкання, прапагандаваць тэатральнае мастацтва і г.д. Старшынёю Управы тэатральнага кааператыву „Полымя” была абрана Ганна Абуховіч.

Але не так усё проста складвалася ў тэатра „Полымя” пасля яго рэгістрацыі. Бо адной рэгістрацыі для дзейнасці гэтага творчага калектыву было мала. Як паведамляла беластоцкая прэса, у прыватнасці, „Dziennik Białostocki” № 107 ад 19 красавіка 1937 года, старшыня Управы таварыства „Полымя” Ганна Абуховіч была пакарана штрафам 200 злотых за організаване таварыства працаўнікоў беларускага тэатру „Полымя” без адпаведнага паведамлення адміністрацыйных улад. З гэтай прычыны беластоцкі гарадскі стараста не даў дазволу на канцэрт, які таварыства мелася наладзіць у Беластоку ў зале тэатра „Palace” 4 траўня 1937 года.

Сябры „Полымя” палічылі несправядлівым тое, што Ганну Абуховіч аштрафавалі. Яны пачалі пратэставаць супраць гэтага і даказалі ў судзе, што „Полымя” мае права на сваю дзейнасць, бо яно зарэгістраванае. І свайго дабіліся. Часопіс „Беларускі летапіс” за 1937 год (№ 6-7) надрукаваў такую зацемку: „Беластоцкі суд зволыніў ад штрафу, якім пакарана была гарадскім судом у Беластоку старшыня Беларускага тэатральнага кааператыву гр. Абуховіч”.

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Кастусь Сідаровіч. 1980-я гады

І хоць „Полымю” было нялёгка, усё ж яго дзейнасць разгаралася на ўсю Беласточыну. Сябры тэатра ставілі п'есы, выступалі з канцэртамі, а таксама самі наладжвалі розныя вечары, сустрэчы з беларускімі пісьменнікамі, артыстамі, спевакамі. Пра ўсе добрыя справы і праblemы „Полымя” паведамляў у заходнебеларускім друку сябрана тэатральнага кааператыва паэт Сяргей Крывец.

Сяргей Крывец (1909-1945) у Беласток прыехаў з Мастоўшчыны ў 1933 годзе. Ён адразу далучыўся да сяброў ТБШ, а потым быў адным з арганізатораў „Полымя”. І хоць ён не меў адукцыі (паступіў на першы курс Беластоцкага педінстытута толькі летам 1940 года), Сяргей Крывец мог гадзінамі распавядадаць усім пра рускую, польскую, беларускую літаратуру. Як згадвае Рыгор Шырма, Сяргей Крывец ведаў літаратуру і любіў яе. Прыемна было весці з ім гутаркі на літаратурныя тэмы, чытаць жывыя, вострасатырычныя яго апавяданні. Бывала, цэлымі начамі хлопцы хадзілі па ўскраінах Беластока і ў гутарках пра Горкага і Чэхава, пра Пушкіна і Міцкевіча, пра Купалу і Коласа, пра савецкую і заходненіяроўскую літаратуры не зауважалі, калі „ўсход разгараўся пурпурнай палоскай”. Просты вясковы хлопец з адукцыяй два класы пачатковай школы меў багатую літаратурную эрудыцыю.

У тэатральным кааператыве „Полымя” Сяргей Крывец быў, мяркуючы з сённяшняга пункту гледжання, загадчыкам літаратурнай часткі тэатра. Ён рэдагаваў сцэнарыі, пісаў сам шмат для тэатра вершаў, прамоў, выступленняў, тэксты афіш, пропагандаваў тэатр у беларускай прэсе, распавядадаў пра

**Сідаровіч Кастусь**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

ўсе поспехі і праблемы „Полымя”.

6 чэрвеня 1937 года, дзякуючы тэатру „Полымя”, у Беластоку быў наладжаны канцэрт Міхася Забэйды-Суміцкага. Вось як успрымалі беларусы Беластока канцэрт Міхася Забэйды-Суміцкага: „Трэба было бачыць на канцэрце, як публіка рэагуе на кожны паварот, на кожны пераход чароўнага голасу нашага мастака, які з першых тонаў апаноўвае душою публікі і з асаблівай лёгкасцю вядзе яе праз лабірынты далікатных перажыванняў. Іменна, трэба бачыць і адчуць, як саля замірае з журбой „Маладога дубочкага”, як дрыжыць, згарае агнём юнацтва з песняй „Ці грэх цябе любіць?” У людзей старых, адарваных ад народнага грунту, у каторых усякая сувязь з нашым жыццём здаецца занікла, мы бачылі слёзы. Гэта былі слёзы шчасця і радасці. Так было на канцэрце ў Беластоку 6 чэрвеня...”. Акампанаваў у Беластоку спеваку прафесар Урштэйн з Варшавы.

Вось так апісваў Сяргей Крывец у сваім допісе канцэрт Міхася Забэйды-Суміцкага. Гэты допіс быў змешчаны ў часопісе „Беларускі летапіс”, № 6-7 за 1937 год.

Беларускі тэатральны кааператыв „Полымя” ў канцы 30-х гадоў мінулага стагоддзя быў на Беласточчыне даволі вядомым сваёй беларускай нацыянальнай дзейнасцю і актыўнасцю калектывам. Іншая справа, што мясцовыя ўлады пастаянна перашкаджалі яму. Напрыклад, 16 і 17 кастрычніка 1937 года ў Гарадку „пальмянцы” хацелі паказаць дзве пастаноўкі — „Пакой у наймы” і „На вёсцы”, а таксама канцэрты струннага аркестра і хора. Падалі просьбу аб дазволе на выступленне, але беластоцкі павятовы стараста прыслалі адмову, матывуючы тым, што ў гэты час і ў тым жа месцы „прамышляюць” ужо іншыя арганізацыі.

Калія двух гадоў працаваў у Беластоку гэты творчы калектыв. А ў лютым 1938 года прадстаўнікі мясцовых улад уварваліся ў памяшканне „Полымя” і забралі ўсю яго дакументацыю — акты, архівы, фотаздымкі, творы. Далейшая праца была часова спынена. А ў 1945 годзе беластоцкія ўлады поўнасцю забаранілі дзейнасць „Полымя”.

**Тэатральныя ўзаемаадносіны**

Беларускія тэатральныя традыцыі і сувязі Беластока і Беларусі, закладзеныя ў XX стагоддзі, працягваюцца і сёння. Да-рэчы, яшчэ ў 1929 годзе ў Беластоку выступаў аматарскі драматычны гурток Віленскай беларускай гімназіі, які паказаў спектакль „Апошняе спатканне” па п’есе Уладзіслава Галубка. А праз 10 гадоў у Беласток прыехаў на гастролі Беларускі драматычны тэатр-1, які паказаў беласточанам спектаклі „Партызаны” па п’есе Кандрата Крапівы і „Падзъ Сярэбраная” па п’есе Мікалая Пагодзіна.

У 1955 і 1975 гадах у Днях беларускай культуры ў Беластоку прымаў удзел і Беларускі тэатр імя Янкі Купалы (цяпер Беларускі Нацыянальны Акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы). У Беластоку беларускія артысты паказалі спектаклі „Канстанцін Заслонаў” Аркадзя Маўзона, „Пяюць жаваранкі” Кандрата Крапівы, „Раскіданае гняздо” Янкі Купалы, „Зацюканы апостал” і „Трыбунал” Андрэя Макаёнка і іншыя.

З 1967 года наладжаны контакты паміж Беластоцкім драматычным тэатрам імя Аляксандра Вянгеркі і Гродзенскім абласным драмтэатрам, якія актывізаваліся ў другой палове 1980-х гадоў, калі кіраўніцтвы тэатраў заключылі ўзаема-выгаднае творчае пагадненне. З таго часу існуюць пастановчыя аблінныя гастролі тэатраў, двухбаковае запрашэнне пастановачных групп і г.д. У 1987 годзе быў здзейснены першы эксперимент, калі польскія і беларускія акцёры ўдзельнічалі ў спектаклі „Выбар” па п’есе рускага драматурга Юрыя Бондарава на гродзенскай і беластоцкай сцэнах.

Выступаў шмат разоў у Беластоку і Брэсцкі абласны драматычны тэатр. У 1958 годзе тэатр з Брэста ўпершыню прывёз у Беласток спектакль „Брэсцкая крэпасць” па п’есе Ка-стуся Губарэвіча.

У 1993 годзе абмяняліся пастановачнымі группамі Беларускі Нацыянальны Акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы і Беластоцкі драмтэатр імя Аляксандра Вянгеркі. Яны паставілі „Рэвіzo-ра” Мікалая Гогаля і „Дом на мяжы” Славаміра Мрожка. У 1991 годзе купалаўцы гастралявалі ў Беластоку са сваім но-

**Сідаровіч Кастусь**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

вым рэпертуарам. Найбольш спрэчак выклікаў у беластоцкіх гледачоў спектакль „Страсці па Аўдзею” па п’есе Уладзіміра Бутрамеева ў пастаноўцы Валерыя Раеўскага. Нехта В. Хрысцінін 21 ліпеня ў „Ніве” пісаў, што „драма пастаўлена з размахам і быць можа на высокім мастацкім узроўні, але падзеі на сцэне ствараюць вобразы недакладнай аллегорыі”.

У 2000 годзе была падпісаная дамова аб узаемным супрацоўніцтве паміж Гродзенскім і Беластоцкім тэатрамі лялек. Гродзенскі тэатр паказаў у Беластоку спектаклі „Тутэйшыя” па п’есе Янкі Купалы, „Трагедыя аб Макбеце” Уільяма Шэкспіра, „Неверагодны ілюзіён” Алега Жугжды. А артысты з Беластока ў 2001 годзе парадавалі гарадзенцаў пастаноўкай „Сям’я Файнацкіх” Войцеха Шаляхоўскага, прымалі ўдзел у сумесным тэатральным капусніку. Наогул, пра тэатральнае супрацоўніцтва беластоцкіх тэатраў з беларускімі можна расправядзяць доўга. І галоўнае, што яны ёсць і будуць доўга працягвацца.

2008

Сумны Анатоль

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

## Сумны Анатоль

Беларускі паэт, сябар літаратурнай сустані „Баявая Ўскалось” на эміграцыі. Нарадзіўся 14 чэрвеня 1912 года на Беласточчыне. З канца 1940-х гадоў жыў у Аўстраліі. Займаўся грамадскай працай, быў прыхільнікам Беларускай Цэнтральнай Рады. Падрыхтаваў і выдаў вясною 1945 года літаратурны альманах „Ускалось”. Але англійскія самалёты знішчылі гэтае выданне разам з друкарняю. Пратаў пры невядомых абставінах у Аўстраліі.

## Гартаючы часопіс „Баявая Ўскалось”

У кнізе Лявона Юрэвіча „Літаратурны рух на эміграцыі” (Мінск 2002) прачытаў я некалькі радкоў пра паэта з Беласточчыны Анатоля Сумнага (нарадзіўся ў 1912 годзе). З канца 1940-х гадоў жыў у Сіднеі (Аўстралія), займаўся грамадскай працой, быў прыхільнікам Беларускай Цэнтральнай Рады і сябрам літаратурнай сустані „Баявая Ўскалось”.

Сапрауды, сяды-тады пра Анатоля Сумнага згадваецца і на старонках часопіса „Баявая Ўскалось”. Выдаваўся некалі такі часопіс у Заходній Германіі (1949–1950), рэдактарам быў Міхась Панькоў. А пасля часопіс выходзіў у г. Таронта (Канада), дзе рэдагаваў яго ўжо Сяргей Хмаро. Выйшла ўсяго 18 нумароў.

Дык вось, вельмі сціплыя звесткі пра Анатоля Сумнага з дапамогай „Баявой Ўскалосі” удалося сабраць. У 1944 годзе беластоцкі паэт знайдзіўся ў Берліне. Ён разам з Сяргеем Хмаром, Васілем Вярбінам, Васілем Вірам спрабуе аб'яднаць беларускіх паэтаў у Нямеччыне. Найперш Анатоль Сумны і яго сябры-паэты падрыхтавалі і вясною 1945 года выдалі літаратурны альманах „Ускалось”. Але англійскія самалёты знішчылі гэтае выданне разам з друкарняю. А паэты раз'ехаліся па розных краінах свету. Так Анатоль Сумны апынуўся аж у Аўстраліі. Ён шчыра



## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

сябраваў з Сяргеем Хмарам, нягледзячы на тое, што жылі яны далёка адзін ад аднаго: Хмара — у Таронта, а Сумны — у Сідней.

Анатоль Сумны ўваходзіў у рэдкалегію часопіса „Баявая Ўскалось”, перапісваўся з Сяргеем Хмарам. Праўда, сваіх вершаў Сумны друкаваў мала. Мне ўдалося адшукаць толькі адзін, які быў апублікованы ў № 10 часопіса „Баявая Ўскалось” за 1970 год. Верш мае назыву „Маліцьва”, але гэта даволі кволы літаратурны твор-настальгія, твор-просьба і самотны адчай, найперш, па Радзіме. Больш удалай атрымалася першая страфа верша:

*Майі съяная, заступніца ишырая,  
Я Табе душу сваю адчыняю.  
Граець у сэрцы цудоўная ліра,  
З ёй гэтую песньню я сёньня складаю...*

Як склаўся лёс Анатоля Сумнага ў Аўстраліі — застаецца загадкай.

Гартаючы часопіс „Баявая Ўскалось” натрапіў я і яшчэ на аднаго малавядомага беластоцкага паэта. Гэта Станіслаў Янушка. Вось што пішацца пра яго ў вышэйзгаданым часопісе: „Беларус з Беласточчыны — Янушка. Маладым ён выпісвае беларускую каталіцкую прэсу, цікавіцца беларусізацыяй. Але кон пакіраваў іначай. Вайна, польская армія Андэрса, польскае, у тым і сямейнае, асяродзьдзе на эміграцыі зрабілі сваё. А тут яшчэ тагачаснае цкаваныне з боку „ўльтрапатрыётаў” адсунулі чалавека яшчэ далей. І Янушка замест стацца беларускім паэтам, стае польскім. Выйшла ўжо два зборнікі ягоных твораў, падобна гатуецца і трэці. Але паэт не выракаецца, што ён беларускага паходжанья, не забывае свае мовы і роднае Беласточчыны” („Баявая Ўскалось”, № 14, 1974, с. 8-9).

Станіслаў Янушка пісаў не толькі па-польску, але і на роднай мове. Яго вершы друкаваліся на старонках „Баявой Ўскалосі”. Яны былі прысвечаны Канадзе, дзе жыў паэт, а таксама пісаў філософскія вершы-роздумы. Арыгінальнымі атрымліваліся ў паэта і сатырычныя вершы на розныя тэмы:

Сумны Анатоль  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

Жыўёлку можна, як вядома:  
Карміць і плевай, і саломай,  
Бязкарна біць, сячы бічоўцам,  
Вясыці, дзе хочам на вяроўцы.  
Бо з быдлам хто ж размовы мае?  
Найвыжай рыкаць пазвалюяць...

У беларускай прэсе ніколі пра Станіслава Янушку не згадвалася раней. Таму звестак пра яго творчасць і жыццё дужа мала.

З 1981 года ўжо не выходзіць часопіс „Баявая Ўскалось”. Тым не менш, на яго старонках захавалася спадчына літаратару Беласточчыны. Нагадаю яшчэ, што вельмі часта тут друкаваў Сяргей Хмара вершы і празаічныя творы Віктара Шведа, Уладзіміра Гайдука, Сакрата Яновіча, Петруся Макаля, Алеся Барскага і іншых аўтараў.

2003

**Тамашчык Уладзімір  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Тамашчык Уладзімір (епіскап Васіль)**

Грамадскі і рэлігійны дзеяч. Нарадзіўся 15 красавіка 1900 года ў вёсцы Вялікія Азяраны Сакольскага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Пражскі політэхнічны інстытут. Падчас нямецкай акупацыі жыў у Беластоку, быў сябрам Беларускага народнага аб'яднання, намеснікам рэдактара газеты „Новая дарога”. З 1951 года епіскап Васіль прызначаецца адміністратарам БАПЦ у ЗША, Канадзе і ў Еўропе наougul. Памёр 9 чэрвеня 1970 года. Пахаваны на могілках у Іст-Брансвіку (ЗША).

# Епіскап Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы

Зноў і зноў перачытваю „Беластоцкі сшытак” Масея Сяднёва, які ўпершыню быў апублікованы ў беларускім тыднёвіку „Ніва”, а таксама ўвайшоў у ягоную „Масееву кнігу” (Мінск 1994). Успаміны Сяднёва — гэта своеасаблівая маленькая энцыклапедыя творчай інтэлігенцыі Беласточчыны веннага часу. Праўда, хochaцца адзначыць, што аўтар выкладаў свае суб'ектыўныя думкі пра таго ж Хведара Ільяшевіча, Міхася Васілька, Аляксея Грыцука, Лялю Стайдунік... Успамінае Масей Сяднёў і пра інжынера Уладзіміра Тамашчыка. Па-рознаму ён згадвае Тамашчыка, але трэба ўлічваць, што быў гэта трывожны час, нялёгкі для творчай беларускай інтэлігенцыі. І кожны выжываў, як мог. І ўсё ж некалькі імгненняў успамінаў пра Уладзіміра Тамашчыка з „Беластоцкага сшытка” Масея Сяднёва хochaцца прыгадаць: 1. „Інжынер Тамашчык аказаўся надта красамоўным чалавекам — мова лілася ў яго няспынна, здавалася, быццам ён гаворыць не думаючы”. 2. „...чытаючы „Новую дарогу”, асабліва перадавіцы ў ёй, якія пісаў, як я потым даведаўся, інжынер Тамашчык, шмат чаго было мне ў ёй, у гэтай газеце, цымняным, а то і незразумелым” ... 3. „Інжынер Тамашчык сцвярджаў, што я „не службовая асоба”. Але быў да мяне часам і спагадлівым” ... 4. „З боку Тамашчыка я вычуваў нават нейкую пагарду”.

Такія суб'ектыўныя ўспаміны пра Уладзіміра Тамашчыка пакінуў нам Масей Сяднёў. Тым не менш асоба Уладзіміра Тамашчыка вартая сёння сур'ёзнай увагі. Найперш, ён моцна любіў Беларусь, быў шчырым і адданым патрыётам сваёй Бацькаўшчыны. І з нашай гісторыі гэтае імя выкінуць немагчыма. Ды і ў Беларусі пра яго ведаюць мала, хіба што толькі гісторыкі і святары.

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

Уладзімір Тамашчык нарадзіўся 15 красавіка 1900 года ў вёсцы Вялікія Азяраны на Сакольшчыне. Бацькі яго — Даніла Тамашчык і Марыя Жанеўская былі заможнымі і руплівымі гаспадарамі. Яны ў 1903 годзе купілі маёнтак Дубляны недалёка ад Вялікай Бераставіцы, куды і пераехалі на сталяе жыццё. Але радасці было мала, бо пачалася Першая сучасная вайна, якая заставіла сям'ю Тамашчыкаў эвакуавацца ў Расію. Праўда, Уладзімір паспейшчыў скончыць на Бацькаўшчыне пачатковую школу. А ўжо ў Омску, дзе сям'я была ў бежанстве, наведваў сярэднюю школу, якую скончыў у 1920 годзе.

У 1921 годзе сям'я Тамашчыкаў вярнулася ў родныя Дубляны. На жаль, ужо без бацькі, які памёр перад самым ад'ездам у Беларусь. Разам з братамі Уладзіміру прыйшлося шмат працаваць, каб адбудаваць зруйнаваную вайной гаспадарку.

Жывучы на Гродзеншчыне, наш суайчыннік пачаў цікавіцца беларускай прэсай, якая выходзіла ў Вільні. Чытаў яе простаму люду, расказваў пра тыя падзеі, якія адбываліся ў Польшчы. А ў 1927 годзе польскія адміністрацыйныя ўлады яго арыштавалі і пасадзілі на трох гады ў турму за, нібыта, падрыхтоўку збройнага паўстання супраць польскага рэжыму.

У 1930 годзе Уладзімір Тамашчык прыехаў у Прагу, каб атрымаць вышэйшую адукацыю. Паступіў вучыцца, а праз чатыры гады атрымаў дыплом інжынера-агранома. У Празе малады інжынер знаёміцца з прадстаўнікамі беларускай інтэлігэнцыі, сябре з прэзідэнтам Беларускай Народнай Рэспублікі Васілем Захаркам і іншымі палітыкамі і дзеячамі культуры і літаратуры.

У пачатку саракавых гадоў Уладзімір Тамашчык вяртаецца з Прагі ў родныя Дубляны. А адтуль едзе ў Беласток, дзе пачынае працаваць намеснікам рэдактара беларускай газеты „Новая дарога”. На Беласточчыне Уладзімір Тамашчык прымае актыўны ўдзел у жыцці беларусаў. А падчас нямецкай акупацыі, ведаючы добра нямецкую мову, ён ратуе многіх беларусаў ад смерці. Восенню 1943 года, калі ў Мін-

**Тамашчык Уладзімір  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Калія праваслаўнага Кафедральнага сабора св. Кірылы Тураўскага ў Брукліне, 1957 г. Сядзяць злева направа а. Хведар Данілюк, епіскап Васіль (Уладзімір Тамашчык), а. Сцяпан Войтанка

ску застрэлілі мэра сталіцы Вацлава Іваноўскага, прымае ўдзел у яго пахаванні ад беларусаў Беласточчыны, нават выступае з патрыятычнай прамоваю...

Пасля вайны Уладзімір Тамашчык апынуўся ў Мюнхене, дзе ўзначальваў Цэнтральны беларускі камітэт у Нямеччыне. А 28 лістапада 1948 года прымай актыўны ўдзел у Першым Сусветным з'ездзе беларускай эміграцыі, які адбыўся ў Парыжы.

З красавіка 1949 года, пасля таго, як епіскапы Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы (БАПЦ), на чале з архірэем Бенадыктам, пакідаюць Беларускую Царкву і далучаюцца да Расійскай замежнай Царквы, Уладзімір Тамашчык вырашае свой далейшы лёс і жыццё звязаць з БАПЦ. Спачатку епіскап Сяргей паstryгае яго ў манаха, пасля рукапалагае манаха Васіля ў іерадыякана, пасля — у іераманаха, і ў верасні 1949 года — у сан ігумена. Прадстаўнікі беларускіх арганізацый звяртаюцца да Свяшчэннага Сінода і Сабора епіскапаў Украінскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы з просьбай хіратанізаваць архімандрыта Васіля ў сан

## Тамашчык Уладзімір

### З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

епіскапа. УАПЦ дае згоду. 119 снежня 1949 года адбываецца хіратонія архімандрыта Васіля ў епіскапа.

У сярэдзіне мая 1951 года епіскап Васіль (Уладзімір Тамашчык) прызначаецца адміністратарам БАПЦ у ЗША, Канадзе і ў Еўропе наогул. Ён пераїзджае ў Нью-Йорк і грунтоўна займаецца царкоўна-грамадской дзейнасцю.

Уладыка Васіль шмат зрабіў для адраджэння беларускай справы на эміграцыі. Дзякуючы яму ў Канадзе і ЗША адкрываліся новыя прыходы БАПЦ, працавалі беларускія школкі, цэнтры беларускай культуры, дзе збліжаліся беларусы. Ён быў старшынёю Беларускага інстытута навукі і мастацтва, меў шмат сяброў ва ўсіх кутках свету, сябраваў і быў добра знёмы з двумя презідэнтамі ЗША — Лінданам Джонсанам і Рычардам Ніксанам...

Пражыў Уладзімір Тамашчык 70 гадоў. Яго не стала ў чэрвені 1970 года. Свой апошні прытулак ён знайшоў на беларускіх могілках у Іст-Брансвіку штата Нью-Джэрзі. Праводзіць уладыку Васіля прыйшлі і прыехалі з усёй Амерыкі і Канады тысячы беларусаў. Над яго магілай з развітальнымі словамі выступілі Вінцэнт Жук-Грышкевіч, Язэп Сажыч, Аляксей Грыцук, Міхась Тулейка, прадстаўнікі БАПЦ. Усе выступаючыя шчыра гаварылі, што ўладыка Васіль моцна любіў Беларусь, быў вельмі ідэйным і самаахвярным для нацыянальнай справы чалавекам, выдатным дзеячам беларускага нацыянальна-вызвольнага руху.

2003

**Хлябцэвіч Яўген  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Хлябцэвіч Яўген**

Дзеяч беларускага культурна-грамадскага руху пачатку XX стагоддзя, даследчык літаратуры, бібліятэказнавец, бібліёграф. Кандыдат педагогічных навук. Нарадзіўся 25 ліпеня 1884 года ў Жыровічах на Слонімшчыне. Закончыў Жыровіцкае духоўнае вучылішча, Віленскую праваслаўную духоўную семінарыю і Пецярбургскі ўніверсітэт. У Кленіках арганізаваў народную бібліятэку. Друкаваўся ў „Нашай ніве”, сябраўцаў з Янкам Купалам. Памёр 20 кастрычніка 1953 года ў Маскве.

## Халімон з-пад пушчы

У верасні 1915 года родны брат вядомага беларускага літаратуразнаўцы, педагога, бібліёграфа і бібліятэказнаўцы Яўгена Хлябцэвіча Уладзімір пісаў яму: „Усе сёла гарэлі пры непрысутнасці нашых людзей. Кнігі (10 скрыняў) закапаны ў вельмі надзейным месцы. Там тваё ўсё. Закапывалі я і Маліш. Твае рукапісы пра беларускіх пісьменнікаў і лісты іх то-жа былі схаваныя там, у скрынях. Я знаю дзе...” („Białoruskie Zeszyty Historyczne”, 1995 г., № 2 (4), с.135). Гэтыя скрыні ў вёсцы Кленікі на Беласточчыне шмат гадоў шукала настаўніца беларускай мовы і літаратуры мясцовай школы Марыя Базылюк (Марылька — як яе ласкова называлі вяскоўцы і беларускія літаратары ў Польшчы). У гэтых скрынях захоўваецца невядомы літаратурны скарб Хлябцэвічаў. І Марыя Базылюк яго шукала, а таксама сама даследавала творчасць Яўгена Хлябцэвіча. Яна нават напісала магістарскую працу на тэму „Публіцыстыка і літаратурная крытыка Яўгена Хлябцэвіча”, якая да сённяшніх дзён чакае асобнага выдання. Але так склаўся лёс, што гэтыя скрыні Марыі Базылюк знайсці не ўдалося. Яе зламала хвароба ў 1996 годзе ва ўзросце 38 гадоў.

Цікава, якія рукапісы Яўгена Хлябцэвіча ляжаць у тых скрынях? Пісъмы якіх пісьменнікаў захоўвае гэты скарб на Беласточчыне? Можа там лісты ад Янкі Купалы, Цёткі, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Максіма Горкага? Ён шчыра з імі сябраваў, сустракаўся, перапісваўся. Цяпер цяжка сказаць, хто той скарб адшукае. І ці адшукае ён наогул. Усё ж прыйшло з таго часу амаль 90 гадоў.

Да сённяшніх дзён пад адну вокладку так і не сабрана, і не выдадзена спадчына Яўгена Хлябцэвіча. А напісана ім было вельмі шмат. У Коўне ў 1912 годзе выйшла з друку яго першая кніга „Бібліятэка і кааперацыя”, дзе аўтар разгледзеў пытанні тэорыі і організацыі бібліятэчнай справы. У Пецярбургу свет пабачылі ягоныя працы „Адраджэнне беларус-

## Хлябцэвіч Яўген З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

кай народніцкай літаратуры” (1914), „Народніцкая паэзія беларусаў” (1917), у якіх малады крытык прааналізаваў вытокі і харектар беларускага мастацкага слова, даў высокую ацэнку творчым пошукам Янкі Купалы, Якуба Коласа і Максіма Багдановіча. А ў маскоўскіх выдавецтвах з’явіліся яго кнігі „Масавы чытач і антырэлігійная пропаганда” (1928), „Масавы чытач і праца з кнігаю” (1936).

Яшчэ ў Пецярбургу Яўген Хлябцэвіч пасябраваў з Янкам Купалам. Пясняр часта наведваў не толькі беларускія вечарынкі, але бываў і на розных рэпетыцыях. Ён удзельнічаў у работе беларускага студэнцкага навуковага гуртка, слухаў даклады пра Беларусь, часам чытаў свае вершы. Аднойчы Янка Купала перадаў Яўгену Хлябцэвічу верш „Прарок”, прысвечаны гэтаму студэнцкаму гуртку.

Вельмі часта наш зямляк і Янка Купала гулялі па ўзбярэжжы Ніавы, бывалі адзін у аднаго ў гасцях. Іх апошняя сустрака адбылася ў 1930 годзе ў Маскве ў камуністычнай акадэміі, калі адзначаўся юбілей Купалы. Пасля трагічнай смерці народнага песняра, Яўген Хлябцэвіч быў адзін з першых, хто прыйшоў на дапамогу Уладзіславе Францаўне Луцэвіч у справе стварэння Літаратурнага музея Янкі Купалы ў Мінску. Ды і пры жыцці Купалы Яўген Хлябцэвіч рашуча выступаў у абарону песняра ад шматлікіх несправядлівых абвінавачванняў беларускай вулыгарна-сацыялагічнай крытыкі 30-х гадоў.

Пасля вайны ў беларускім друку з’явіліся ўспаміны Яўгена Хлябцэвіча пра беларускага песняра. Найперш гэта артыкулы „Янка Купала ў Пецярбургу” („Беларусь”, 1945 г., № 2), „Янка Купала на пецярбургскіх агульнаадукацыйных курсах А. С. Чарняева” („Беларусь”, 1946 г., № 8), „Янка Купала і Пецярбургскі ўніверсітэт” („Беларусь”, 1947 г., № 9), „Пісьмо Янкі Купалы ў газету „Новая Русь” і ўдзел у ёй Л. М. Талстога” („Полымя”, 1953 г., № 9) і іншыя.

У шчырых адносінах Яўген Хлябцэвіч быў і з Якубам Коласам. Пазнаёміўся ён з ім завочна тады, калі працаваў выкладчыкам бібліятэчнага тэхнікума ў Кіраве. Падчас Другой

## Хлябцэвіч Яўген З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

сусветнай вайны Яўген Хлябцэвіч выступаў з лекцыямі ў шпіталях сярод параненых. Воіны-беларусы прасілі пачытаць вершы Янкі Купалы і Якуба Коласа на беларускай мове. Па дапамогу наш зямляк звярнуўся да Якуба Коласа. Народны паэт хутка адкіннуўся на просьбу Яўгена Хлябцэвіча. Яны сталі перапісвацца, і такое сяброўства працягвалася дзесяць гадоў.

Перапісваўся Яўген Хлябцэвіч і з Максімам Багдановічам. Як сцвярджае даследчык творчасці Яўгена Хлябцэвіча Віталь Скалабан, „чатыры лісты Багдановіча да Хлябцэвіча захоўваліся напярэдадні вайны ў Акадэміі навук БССР. Мусіць, іх перадаў яшчэ ў 20-я гады ў Інбелкульт сам адрасат Яўген Хлябцэвіч. Ці пакінуў ён копіі Багдановічавых лістоў у асабістым архіве? Адказаць на гэтае пытанне пакуль цяжка...” („Літаратура і мастацтва”, 24 жніўня 1984 г.). А можа копіі гэтых пісем, а таксама іншыя пісьмы Багдановіча да Хлябцэвіча, ляжаць на дне тых 10-ці скрынняў, што закапаныя на беластоцкай зямлі?..

Сам Яўген Хлябцэвіч нарадзіўся 6 жніўня 1884 года ў вёсцы Жыровічы Слонімскага павета. Бацька яго Іван Андрэевіч быў даволі адукаваным чалавекам. Спачатку выкладаў грэчаскую мову і латынъ, потым арыфметыку і геаграфію ў Жыровіцкім духоўным вучылішчы. Але галоўным яго клопатам і заняткам была мясцовая бібліятэка, дзе зберагаліся беларускія старожытныя кнігі з прыгожымі ілюстрацыямі і летапісы ў скучаных пераплётах. Іван Андрэевіч Хлябцэвіч складаў падрабязны каталог, упрадаваў і ашчадна захоўваў гэтыя скарбы. А таксама пісаў, бо меў літаратурны талент. Выдаў некалькі брашур пра гісторыю Жыровіцкага манастыра, напісаў шэраг артыкулаў пра людзей, якія звязалі свой лёс з рэлігіяй. Нагодул, Іван Хлябцэвіч добра ведаў гісторыю Беларусі, даследаваў жыровіцкія рукапісы.

У бібліятэцы вельмі часта бываў яго сын Яўген. Ён усё гэта бачыў на свае очы, а таксама вучыўся ў бацькі, як трэба ўмець чытаць кнігу, ведаць яе, даследаваць гісторыю свайго краю.

**Хлябцэвіч Яўген**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

У 1897 годзе сям'я Хлябцэвічаў пераехала ў вёску Кленікі Бельскага павета, дзе Іван Хлябцэвіч стаў служыць свяшчэннікам. Тут ён арганізаваў некалькі пачатковых школ, быў загадчыкам бясплатнай народнай бібліятэкі. А ягоны сын Яўген Хлябцэвіч у 1900 годзе скончыў Жыровіцкае духоўнае вучылішча, а пасля Віленскую праваслаўную духоўную семінарыю. Жывучы ў Вільні Яўген Хлябцэвіч пазнаёміўся з беларускай інтэлігэнцыяй, актыўна ўключыўся ў беларускі нацыянальна-вызвольны рух. Падтрымліваў цесныя сувязі наш зямляк і з рэдакцыямі беларускіх газет „Наша доля” і „Наша ніва”, дасылаў свае розныя допісы, многія з іх падпісваў псеўданімам Халімон з-пад пушчы. Найперш гэта быў інфармацыі на тэмы культуры і адукацыі. Вось што пісаў Халімон з-пад пушчы ў „Нашай ніве” 1 лютага 1908 года: „У вёscы Кленікі Бельскага павета 12 студзеня быў тут сельскі сход аб бібліятэцы-читальні імя Паўленкава. Сход шоў так, што стыд і сорам за яго ўсім мужыкам тутэйшым! І хто мог бы паверыць, што грамада сталых людзей паслухае аднаго п'янага мужыка? А гэта і зрабілася на сходзі, дзе слухалі аднаго п'янага мужыка, што даводзіў: „На што нам бібліятэка? Усе роўна кнігі не мае. Лепш куплю за 5 золотых псалтыр, дык будзе ў мяне назаўсягды!”. Бібліятэка-читальня ледзьве толькі пачала шырыць вакруг свой ясны съвет, сеяці зерне добра, прауды і навукі. І вось ужо людзі пачынаюць таптаць гэтую вялікую работу. Выходзіць, што гутарка п'янюгі нашым мужыкам з Клебаноў і Загадзя даражэй за дзетак, каторыя бяруць з бібліятэкі кніжкі. Зразумейце, людцы, што бібліятэка будзе для вас карысна, калі яе будзеце падтрымліваць. Цяпер усяго 500 кніжак, а трэба да іх парабіць акладкі, каб не растрасліся і не парваліся. Вось жа і сам нябожчык Паўленкаў пакінуў пасля смерці ўсё добро і кніжкі свае, каб даваць помач народным бібліятэкам, але з тым варункам, каб і самы мужыкі давалі крыху грошай на ўтрыманне бібліятэк. Паўленкаў дае кніг больш як на 100 рублёў, калі дадуць на бібліятэку 50 рублёў самы мужыкі”.

У 1906 годзе Яўген Хлябцэвіч стаў студэнтам Юр'еўскага

## Хлябцэвіч Яўген

### З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

үніверсітета, а праз год перавёўся ў Пецярбургскі ўніверсітэт. Тут ён рэдагаваў „Кніжны і бібліятэчны лісток” пецярбургскай газеты „Новая Русь”, дзе дапамог на яе старонках другавацца Янку Купалу.

Будучы студэнтам Яўген Хлябцэвіч выступаў на Першым Усерасійскім з'ездзе па бібліятэчнай справе з дакладам „Развіццё бібліятэчнай справы на Беларусі”. А калі закончыў ўніверсітэт, працаваў інструктарам Беларускага пададзела Аддзела асветы нацыянальных меншасцей Народнага камісарыята асветы РСФСР у Кіеве.

У 1919 годзе наш зямляк атрымаў новую пасаду — ён стаў узначальваць бібліятэчнае аддзяленне Палітычнага ўпраўлення Рэўваенсавета РСФСР, а пасля перайшоў у Народны камісарыят асветы.

З 1943 года Яўген Хлябцэвіч працаваў у Маскоўскім бібліятэчным інстытуце, шмат пісаў, абароніў кандыдацкую дысертацыю. У Маскве і пражыў ён свае апошнія гады: яго не стала ў кастрычніку 1953 года. Час прыспешвае выдаць асобнымі кнігамі працы Яўгена Хлябцэвіча па бібліятэказнаўстве, а таксама пакінутыя ім успаміны пра беларускіх пісьменнікаў і палітыкаў, якіх ён ведаў і з якімі сябраваў. І яшчэ. Адна з бібліятэк на Слонімшчыне і Гайнавічшчыне павінна на-сіць імя нашага слыннага земляка.

2004

Царук Іраіда  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



## Царук Іраіда

Беларускі гісторык. Доктар гістарычных навук, прафесар. Нарадзілася 29 студзеня 1928 года ў Гаркавічах Сакольскага павета Падляшскага ваяводства. Скончыла Белдзяржуніверсітэт. Даследуе пытанні эканомікі і культуры Заходняй Беларусі. Адзін з аўтараў кніг „У адзінай сям’і савецкіх народаў” (1970), „Гісторыя Беларусай ССР” (1975), аўтар кнігі „У брацкім саюзе” (1976) і іншых. Заслужаны работнік вышэйшай школы Беларусі. Жыве ў Мінску.

## Генеалагічнае дрэва Прытыцкіх

Роднай сястры беларускага дзеяча рэвалюцыйнага руху ў Заходній Беларусі Сяргея Прытыцкага — Іраідзе Царук (Прытыцкай) сёлета споўнілася 80 гадоў з дня нараджэння. Іраіда Царук — доктар гістарычных навук, прафесар, заслужаны работнік вышэйшай школы Беларусі, аўтар некалькіх кніг па гісторыі Беларусі.

Іраіда Царук нарадзілася ў вёсцы Гаркавічы Сакольскага павета. Цяпер жыве ў Мінску.

— **Спадарыня Іраіда, давайце напачатку згадаем Вашу родную вёску Гаркавічы і пра той час, калі Вы з бацькамі там жылі. А таксама раскажыце пра сваю сям'ю.**

— Бацькі мае былі простыя вясковыя сяляне, жылі ў Гаркавічах і мелі 1,5 га зямлі. І яшчэ апрацоўвалі 1,5 га зямлі бацькавага брата, які жыў у Беластоку. Бацька Іосіф Рыгоравіч Прытыцкі нарадзіўся ў Гаркавічах. Маці Наталля Ігнацьеўна таксама родам з Гаркавічай. Мой дзед — бацькаў бацька — пражывў ажно 105 гадоў. І што цікава, што ён памёр у полі, калі працаваў. Дзед Ігнат, мамін бацька, быў рэкрутам, адслужыў 25 гадоў. У руска-турэцкую вайну ён быў узнагароджаны Георгіеўскім крыжам.

У бацькоў маіх было шмат дзяцей, але многія паўміралі. Выжылі толькі шасцёра. Я была самая малая. Таму на сённяшні дзень у жывых нікога не засталося. Адзін мой брат Аляксандр быў расстралены немцамі ў 1942 годзе і ён пахаваны ў Юраўлянах. Другі брат Віктар загінуў пад Смаленскам на фронце. Таксама ў 1942 годзе. Маці памерла ў Гаркавічах у 1937 годзе і пахавана ў Юраўлянах. І калі сястра ставіла ім помнік, то туды ўпісала і прозвішча Віктара Прытыцкага. Бо мы шмат гадоў не ведалі, дзе ён загінуў і дзе пахаваны. У мінулым годзе я была ў Гаркавічах і ў Юраўлянах, наведала іх магілы, наших сваякоў і знаёмых.

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

— Сяргей Прытыцкі — гэта таксама Ваш родны брат?

— Так. Ён быў старэйшы за мяне на 15 гадоў. Але памёр рана — ва ўзросце 58 гадоў. Сяргей быў дзяржаўным і палітычным дзеячам Беларусі. З 1968 года ён з'яўляўся старшынёй Прэзідiumа Вярхоўнага Савета БССР і намеснікам старшыні Прэзідiumа Вярхоўнага Савета СССР. Пра яго напісаны кнігі і нават зняты кінафільм „Чырвонае лісце” на кінастудыі „Беларусьфільм”.

— У Гаркавічах, здаецца, некалі быў музей Сяргея Прытыцкага. Ці ёсць ён цяпер?

— Такі музей у Гаркавічах сапраўды быў. Я нават прымала ўдзел у яго адкрыцці. Здаецца гэта было ў 1973 годзе. Для музея я перадавала розныя матэрыялы і фотаздымкі брата. Але цяпер музея Прытыцкага там няма. Калі я наведала Гаркавічы, то пыталася ў вяскоўцаў: а дзе музей? „Даўно ўжо няма музея”, — казалі мае землякі.

— А куды падзеліся музейныя экспанаты?

— Мне сказаў, што музейныя экспанаты забралі ў Беларускае грамадска-культурнае таварыства ў Беласток.

— З Гаркавічаў родам быў і Павел Валошын. Ці чулі пра такога?

— Вядома ж. Павел Валошын быў дзеячам нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі. Спачатку працаўаў у Крынкаўскай паштова-тэлеграфнай канторы, а пасля Першай сусветнай вайны — у сельскай гаспадарцы. Быў адным з заснавальнікаў Беларускай сялянска-рабочніцкай грамады і сябрам яе ЦК у 1926-27 гадах. Восенню 1933 года быў арыштаваны органамі НКВД па сфабрыкованай справе „Беларускага нацыянальнага цэнтра”. Расстраляны ў 1937 годзе. Павел Валошын сябраваў з маім старэйшым братам Аляксандрам. Валошын яго далучыў да палітыкі, да беларускіх справаў. Разам з Паўлам Аляксандр стварыў у Гаркавічах гурток ТБШ. А крыху пазней да іх далучыўся і Сяргей.

— Спадарыня Іраіда, а як Вы трапілі ў Мінск?

— Калі мой брат Сяргей быў намеснікам старшыні Беластоцкага аблвыканкама, ён мяне ў каstryчніку 1939 года

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

з вёскі забраў у Беласток. Ён мне замяніў маму і вельмі турбаваўся пра мой лёс. А калі пачалася вайна, мы з братам Віктарам хацелі вярнуцца з Беластока ў Гаркавічы, але нас не пусцілі, таму мы далучыліся да бежанцаў і заехалі ажно ў Саратаўскую вобласць Расіі. Там я аптынулася ў дзіцячым доме ў Саратаўской вобласці, а Віктар — у Саратаўскім раёне вучылішчы. З вучылішча ён уцёк і пайшоў дабраахвотнікам на фронт, дзе і загінуў пад Смаленскам. Брат Сяргей не ведаў, дзе я і дзе Віктар. Нас ён пастаянна шукаў. І аднойчы ўбачыў у спісках эвакуаваных. А калі знайшоў, прыехаў да нас на Саратаўшчыну. Пасля Сяргей зноў вярнуўся на Радзіму і пастаянна мне пісаў пісьмы. Гэта былі вельмі цёплыя і шчырыя лісты, якія дапамагалі мне жыць і адначасова выхоўвалі мяне.

— **А пасля вайны Вы вярнуліся ў Мінск. Так?**

— Калі скончылася вайна, бацька жаніўся другі раз і прыехаў з Гаркавічаў у Мінск, а пасля жыў у Клецкім раёне. Мяне Сяргей з Саратаўской вобласці забраў у Москву, дзе я паступіла ў рамеснае вучылішча. Скончыла яго і атрымала спецыяльнасць токара-фрэзераўшчыка. Але хутка захварэла на брушны тыф і прыехала да бацькі. Пасля вылечылася. Закончыла Нясвіжскае педвучылішча і ў ліку 5% навучэнцаў выдатнікаў была накіравана на вучобу на гістарычны факультэт Белдзяржуніверсітэта, які скончыла ў 1953 годзе. Тут пазнаёмілася са сваім будучым мужем Аляксандрам Царуком, які таксама быў студэнтам гістарычнага факультэта.

— **А чым Ваш муж займаўся і дзе працаваў пасля Белдзяржуніверсітэта?**

— Мой муж родам з Карэліцкага раёна. Кандыдат гістарычных навук. Працаваў намеснікам дэкана завочнага аддзялення Белдзяржуніверсітэта. Даследаваў у свой час пытанні гісторыі КПЗБ. Яму сёлета ў верасні споўніцца 85 гадоў. А бацька мужа — Уладзімір Царук — быў адным з арганізатораў і кіраўніком падпольля і партызанскага руху на тэрыторыі былога Баранавіцкага вобласці ў гады Другой сусветнай вайны, Герой Савецкага Саюза. У вёсцы Ярэмічы Карэ-

**Царук Іраіда**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

ліцкага раёна яму стаіць помнік. Дачка Наталля таксама гісторык, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, жыве ў Мінску, працуе на гістарычным факультэце Белдзяржуніверсітета. Як бачыце, уся мая радня сваё жыццё звязала з беларускай гісторыяй.

— **Але найбольш яркая асоба ў нашай гістарычнай навуцы — гэта Вы. Расскажыце пра сваю працоўную і творчую дзейнасць.**

— Пасля таго, як скончыла гістарычны факультэт БДУ, я ў 1957 годзе закончыла яшчэ аспірантуру. У 1965 годзе абараніла кандыдацкую дысертацыю, а ў 1976 — доктарскую. Кандыдацкая і доктарская дысертацыі былі прысвячаны даследаванням эканомікі, гісторыі і культуры Заходняй Беларусі. У 1973 годзе я была выбрана на пасаду дэканана гістарычнага факультэта Белдзяржуніверсітета і на гэтай пасадзе адпрацавала ажно да верасня 1986 года.

— **Ці лёгка было жанчыне ў той час узначальваць гістарычны факультэт лепшай навучальнай установы Беларусі?**

— Я ўзначальвала факультэт 13 гадоў. Час той быў нялёгкі, але цікавы. Мы шмат праводзілі навуковых канферэнцый, сустрэч, спартыўных спаборніцтваў, культмасавых мерапрыемстваў і г.д. Я наладжвала сувязі паміж сваім факультэтам і гістарычнымі факультэтамі прыбалтыйскіх вышэйших навучальных установ, расійскіх, украінскіх, узбекскіх і іншых. Мы часта сустракаліся, абменьваліся педагогічным і навуковым вопытамі. Гэта было карысным для нас і для ўсіх гісторыкаў. Памятаю, сустрэліся ў Новасібірску з дэканам гістфака мясцовага ўніверсітэта Маламётавым, які быў беларусам. Наогул, у Новасібірскай вобласці Расіі шмат жыве і тады жыло беларусаў, продкі якіх былі сасланыя яшчэ ў 1863-1964 гады. Маламётаў прыязджаў да нас на Беларусь і знайшоў сваіх працоўту, даведаўся дзе жылі і дзе пахаваныя. Гэта было цікава, як з боку знаёмстваў, так і з навуковага боку. А цяжка было працаваць таму, што факультэт наш быў даволі вялікі: сюды ўваходзілі аддзяленні гісторыі, філасофіі, палітэкноміі, навуковага камунізму, гісторыя КПСС. Было пяць накірункаў пра-

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

цы. І за ўсім трэба было сачыць, наладжваць вучэбны працэс, бо студэнтаў было на факультэце каля 2 тысяч, а выкладчыкаў — больш за 100. І ніякіх не было сварак, непрыемнасцей, зайздрасці. Усе дружна працавалі і вучыліся.

— **Пасля таго, як Вы пакінулі пасаду дэканана, кім працавали?**

— Пасля ўзначальвала кафедру гісторыі Беларусі да 1991 года. Маю шмат публікаций і кніг на гістарычную тэматыку. Падрыхтавала 30 кандыдатаў і 6 дактароў навук. Цяпер на пенсіі.

— **А чым Вы займаецца на пенсіі?**

— Займаюся выхаваннем праўнukaў. А яшчэ, скажу па сакрэту, пішу ўспаміны. Але ўспаміны даюцца даволі цяжка. Таму што не ўсё памятаецца, згадваецца. Хачу таксама скласці генеалагічнае дрэва Пртыцкіх. Патрэбны мне запісы з Юраўлянскай царквы. Толькі вось не ведаю дзе іх шукаць: ці ў Гародні, ці ў Беластоку. Але гэта толькі планы. Ці ажыццявяцца яны — цяжка сказаць, бо мне ўжо нямала гадоў.

2008

**Чарапук-Змагар Янка**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Чарапук-Змагар Янка**

Беларускі палітычны дзеяч. Нарадзіўся 12 жніўня 1896 го-  
да ў Новым Двары Сакольскага павета Падляшскага ваявод-  
ства. Скончыў мужчынскую гімназію ў Пецярбургу, вучыўся  
на юрыдычным факультэце Пецярбургскага ўніверсітэта. Быў  
сакратаром вайскова-дыпламатычнай місіі БНР у Латвії,  
удзельнік Першай Усебеларускай канферэнцыі ў Празе  
(1921). З 1922 года жыў у ЗША. У 1935 годзе ініцыяваў  
стварэнне Беларуска-Амерыканскага грамадзянскага задзі-  
ночання. Уваходзіў у міжнародную каталіцкую організацыю  
„Рыцары Калумба” (меў вышэйшую 4-ю рыцарскую ступень).  
Памёр 16 лістапада 1957 года ў Чыкага, дзе і пахаваны.

## Беларускі рыцар Калумба

У лістападзе 1997 года ў Сакольскім асяродку культуры Беларускім гістарычным таварыствам была наладжана выдатная навуковая канферэнцыя на тэму „Беларусы Сакольшчыны”. На ёй навукоўцы і гісторыкі выступілі з цікавымі дакладамі, прысвечанымі знакамітym людзям Сакольшчыны. На той канферэнцыі я не прысутнічаў, але ведаю, што Алег Латышонак на ёй выступаў з дакладам пра беларускага палітычнага дзеяча Янку Чарапука, якому некалі Іван Луцкевіч даў мянушку „Змагар”. Не ведаю я таксама ці друкаваў дзе свой даклад Алег Латышонак, але сёння хачу яшчэ раз згадаць пра палітыка з Сакольшчыны, пра якога варта нашым гісторыкам пісаць часцей, бо ён заслужоўвае нашай шчырай памяці і пашаны.

Янка Чарапук нарадзіўся ў 1896 годзе ў мястэчку Новы Двор на Сакольшчыне. Спачатку вучыўся ў мясцовым гарадскім вучылішчы, а пасля скончыў гімназію ў Гародні і ў 1914 годзе паступіў у Пецярбургскі ўніверсітэт на юрыдычны факультэт.

Падчас вучобы Янка Чарапук пазнаёміўся з украінскімі нацыянальнымі дзеячамі, якія яго, шчыра кажучы, уцягнулі ў палітыку. У Пецярбургу беларускага юнака ўкраінцы прызнашаюць сакратаром Пецярбургскай місіі Цэнтральнай Украінскай Рады. А пазней ён стане супрацоўнікам Міністэрства замежных спраў Украінскай Народнай Рэспублікі (УНР) і пераедзе ў Кіеў.

Тым не менш, беларуса з Сакольшчыны больш цікавілі і хваливалі родныя справы Бацькаўшчыны. Таму ў Пецярбургу Янка Чарапук стварае грамадскую культурна-асветную арганізацыю „Вольныя беларусы”, а ў Кіеве становіцца сябрам Беларускае Рады на Украіні. Там, у Кіеве, ён арганізоўвае нават Беларускую партыю незалежных рэвалюцыянеру.

У 1918 годзе Янка Чарапук вяртаецца на радзіму і актыўна далаuchaецца да спраў Беларускай Народнай Рэспублікі. Ён

## Чарапук-Змагар Янка З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

удзельнічае ў Беларускім з’ездзе Віленшчыны і Гарадзеншчыны, яго прызначаюць сакратаром беларускай рады гэтых рэгіёнаў. Янка Чарапук шмат піша, друкуеца ў газетах „Беларус”, „Родны край”, у „Нашай думцы”. Як падае „Энцыклапедыя гісторыі Беларусі” (Мінск 2003, т. 6, с. 138), Янка Чарапук з канца 1919 года едзе ў Рыгу, дзе працуе сакратаром Вайсковадыпламатычнай місіі БНР

у Латвіі і Эстонії, з’яўляеца сябрам беларускай калоніі ў Латвіі, дыпламатычным кур’ерам пры ўрадзе БНР на чале з Антонам Луцкевічам. З 1920 года малады палітык узнічальвае дэлегацыю Беларускай Народнай Рэспублікі на міждзяржаўнай канферэнцыі балтыйскіх дзяржаў, удзельнічае ў Першай Усебеларускай канферэнцыі ў Празе, прызначаеца сакратаром Дыпламатычнай місіі БНР у Каўнасе.

У 1919 годзе ў Амерыку ў пошуках працы едзе з Беласточчыны бацька Янкі Чарапука — Антон Чарапук. Там ён, як піша Вітаўт Кіпель у сваёй кнізе „Беларусы ў ЗША” (Мінск 1993), разам з В. Трафімовічам і П. Чопкам склалі першыя арганізацыйныя сходы беларусаў у Чыкага. У 1920 годзе была заснавана новая беларуская арганізацыя, якая называлася Беларускі нацыянальны камітэт. Мэта гэтай арганізацыі была адна — гуртаваць беларусаў Чыкага. Дарэчы, з 1892 да 1913 года ў Чыкага прыехалі 95 тысяч беларусаў. На той час гэта быў самы беларускі горад у ЗША. Сюды ў 1922 годзе прыязджае і Янка Чарапук. Прывезд яго ў Амерыку не быў выпадковы. Па-першае, тут ужо трохі абліжыўся



Янка Чарапук-Змагар выступае перед беларусамі Паўночнай Амерыкі. 1952 г.

**Чарапук-Змагар Янка**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

яго бацька, па-другое, яшчэ 18 лістапада 1919 года Янка Чарапук пісаў Антону Луцкевічу, выказываючы свае погляды на зневенапалітычную дзейнасць Беларускай Народнай Рэспублікі: „Зараз жэ пашлеце дзве місы ў Англію, асабліва зноў у Амэрыку... Пры гэтym, што датычыцца Амэрыкі та я сам падняўся, каб быць Сэкратаром нашэй Місы. У мяне там ёсьць вельмі многа знаёмыx, адзін наш беларус Сукрановіч, з якім я і цяпер маю зносіны...” („Запісы”, № 21, Нью-Ёрк 1994, с. 126).

У траўні 1922 года Янка Чарапук назаўсёды развітваецца з Радзімай. Перад ад'ездам з парахода „Латвія” ён напісаў паштоўку Тамашу Грыбу: „Даражэнкі! Шлю мае сардэчныя прывітаныні усім сябрам Грамады. Сённяня моцна помню наш дэвіз: змагаймася — зможам. Цалую ўсіх. Ваш Я. Чарапук”.

Ці добра Янку Чарапуку спачатку было ў Амерыцы? Аб гэтym ён піша сам у пісьме да Вацлава Ластоўскага ў Коўна 9 ліпеня 1923 года: „Цяпер падзялюся з Вамі тым, што ёсьць у мяне тут. Прыезд мой у Амэрыку адбыўся пры самых цяжкіх варунках... Маё становішча ў Амерыцы было адным з самых страшэнных з'явіш у маём маладом жыцьцю...” („Запісы”, № 21, с. 134). Тым не менш, Янка Чарапук-Змагар не скарыўся, рук не апусціў. Найперш ён пачаў пашыраць кола сяброў Беларускага нацыянальнага камітэта і падаў ідэю склікання масавага з'езда беларусаў Чыкага. На гэтую ідэю Янкі Чарапука адгукнуўся ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі і паслаў у ЗША на дапамогу Чарапуку яшчэ аднаго лідэра — Язэпа Варонку, дарэчы, таксама родам з Сакольшчыны. Па словах Вітаўта Кіпеля, гэтае масавае мерапрыемства сабрала беларусаў не толькі з Чыкага, але і з іншых штатаў ЗША. У выніку працы з'езда была створана новая арганізацыя — Беларуска-Амерыканская нацыянальная асацыяцыя. Кіраўніком яе быў абраны Язэп Варонка, а Янка Чарапук — старшынёй рэвізійнай камісіі.

Арганізацыйныя здольнасці Янкі Чарапука і ўдзел у з'ездзе Язэпа Варонкі зрабілі тады на прысутных вельмі канстытуцыйныя.

## Чарапук-Змагар Янка З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

руктыўны ўплыў і заахвоцілі ўсіх да далейшай дзейнасці. А абранае з'ездам кіраўніцтва і многія актыўісты распачалі шырокую беларускую дзейнасць у Злучаных Штатах, хаця наперадзе ўсіх чакала шмат выпрабаванняў.

Жывучы ў Амерыцы, Янка Чарапук-Змагар быў яшчэ адным з організатораў Беларуска-Амерыканскага грамадскага задзіночання, а таксама Беларуска-Амерыканскай нацыянальнай рады, якая ставіла за мэту дабрачынную дапамогу ахвярам Другой сусветнай вайны. Наогул, наш эмігрант усё жыццё дапамагаў сваім землякам у Беларусі. Ён збіраў грошы і ахвяраваў іх беларускаму студэнцтву і школьніцтву ў Захоўний Беларусі, моцна дапамагаў беларускім арганізацыям у Беларусі і ў Чэхаславакіі. Хаця з 1936 года аж да пенсіі ён працаваў на дрэваапрацоўчай кампаніі Chicago and Riverdale Lumber Company, якая гарантавала толькі пэўны мінімум на жыццё і не больш.

У 1952 годзе на канадскім баку вадаспада Ніягара адбылася першая сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі. Яна была прысвечана Янку Купалу. На гэтай сустрэчы Янка Чарапук-Змагар, як прадстаўнік Урада БНР, выступіў з прамоваю. І такіх выступленняў і прамоў было тысячы.

Яшчэ ў 1881 годзе ў Амерыцы была заснавана арганізацыя „Рыцары Калумба”, якая з гадамі стала міжнароднай. Янка Чарапук-Змагар уваходзіў у гэтую арганізацыю і меў яе найвышэйшую 4-ю рыцарскую ступень, ступень Патрыятызму.

16 лістапада 1957 года нашага земляка не стала. Беларускі каталіцкі часопіс „Znič” (1957, № 43, с. 5) пісаў: „На святой Імшы і на праводзінах Янкі Чарапука-Змагара была амаль уся беларуская інтэлігенцыя з Чыкага... А на жалобнай вячэры чула памянуў яго генерал Дзямідаў ды іншыя”.

2006

Чаржынскі Уладыслаў  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



## Чаржынскі Уладыслаў

Беларускі літаратуразнаўц, крытык, перакладчык. Нарадзіўся 15 траўня 1897 годзе ў вёсцы Стара-Каменная Сакольскага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Мінскую гімназію і Белдзяржуніверсітэт. Працаваў супрацоўнікам Беларускай Акадэміі Навук. Друкаваўся з 1922 года. Даследаваў творчасць Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Цішкі Гартнага, Міхася Чарота і іншых беларускіх літаратараў. Яго творчасць вылучалася адсутнасцю характэрных для таго часу вульгарных догмаў, жывасцю даследчыцкай думкі. У 1930 годзе быў рэпрэсаваны і сасланы ў Казань. Больш на радзіму не вярнуўся. Жыў у Казані, працаў у мясцовым медінстытуце. Сябраўся з Янкам Купалам. Памёр 2 красавіка 1974 года ў Казані, дзе і пахаваны.


# Жыццё і творчая дзейнасць Уладыслава Чаржынскага

## Хто такі Уладыслаў Чаржынскі?

Уладыслаў Чаржынскі (1897-1974) — беларускі літаратуразнавец, крытык, лексікограф і педагог. Як падае біябіліяграфічны слоўнік „Беларускія пісьменнікі” (Мінск 1993, т. 2, с. 356), нарадзіўся ён на Белаосточчыне. Пачатковую адукацыю атрымаў у народным вучылішчы. Скончыў Мінскую гімназію і Белдзяржуніверсітэт. Працаўваў настаўнікам на Лагойшчыне, а таксама выкладчыкам у Інстытуце беларускай культуры і ў Камуністычным універсітэце Беларусі. З 1922 года пачаў выступаць з крытычнымі і літаратуразнаўчымі артыкуламі ў беларускім друку. З 1925 года супрацоўнічаў з часопісам „Полымя”.

Уладыслаў Чаржынскі пад сваім уласным прозвішчам, а таксама пад псеўданімамі Ул. Дзяржынскі і Улідзе друкаваў артыкулы, у якіх даваў грунтоўны эстэтычны аналіз як асобных мастацкіх твораў, так і літаратурнага працэсу ў цэлым. Многія яго матэрыялы, прысвячаныя творчасці Янкі Купалы, Якуба Коласа, Змітрака Бядулі, Міхася Чарота, Цішкі Гартнага, Янкі Журбы і іншых беларускіх пісьменнікаў, уражваюць і сёння глыбіней і жывасцю даследчыцкай думкі, аргументаванасцю і пластычнасцю стылю. Працы Уладыслава Чаржынскага каштоўныя сёння яшчэ тым, што ў супярэчліві і жорсткі час канца 1920-х гадоў у сваіх ацэнках ён кіраваўся эстэтычнымі крытэрыямі, а не вульгарна-сацыялагічнымі дормамі. Як пісаў літаратуразнавец Ігар Жук, „інтэнсіўнасць працы У. Чаржынскага здзіўляе і захапляе нават у кантэксце імклівага, бурнага літаратурнага развіцця маладой Беларусі. Артыкулы, якія па форме і па сутнасці нагадвалі манаграфічныя даследаванні, рэцензіі (а яны ахоплівалі літаратурныя з'явы і падзеі не толькі Беларусі, як Усходний, так і Заходний, але факты ўсесаюзнага літаратурнага жыцця), прадмовы, укладанні, апрацоўкі —

**Чаржынскі Уладыслаў**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Заява У. Чаржынскага аб прыёме на працу  
Баканых Перакладаў, на чале якога вызначаны У. Чаржынскі.  
Бюро задаволіць патрэбы ўсіх дзяржаўных і грамадзянскіх ін-  
ституцый па ўстанаўленні тых афіцыяльных тэкстаў на бела-  
рускай мове, патрэба ў якіх, як стала ўмеркаваных і правіль-  
на па-беларуску зложаных, вымагаеца самім жыццём” („По-  
лымя”, 1925, № 6). Тады ж „Полымя” друкуе курс лекций па  
гістарычным матэрыйялізме Л. І. Аксельрода ў перакладзе  
У. Чаржынскага. „Інстытут Беларускай культуры” (Менск  
1926) інфармуе: у першапачатковы склад ІБК увайшлі стар-  
шынёю — С. Некрашэвіч, сакратаром — У. Чаржынскі. Яго ж мы  
знаходзім у Правапісна-Тэрміналагічнай камісіі, а таксама  
у складзе аргкамітэта па правядзенні Першай Беларускай  
Акадэмічнай канферэнцыі. Па даручэнні камісіі разам з Я.  
Станкевічам рыхтуюць даклад „Правапіс чужых слоў”. 19 лу-  
тага 1925 года ўтварылася літаратурная секцыя ІБК (40 ся-  
броў), якая потым аб'ядналася з секцыяй беларускай мовы. Сак-  
ратар аб'яднанай секцыі — У. Чаржынскі. Ім жа апрацоўвалі-  
ся матэрыйялы па гісторыі беларускай літаратуры для кніг пра-  
фесара М. Янчука, Я. Барычэўскага, А. Вазнясенскага.  
А ў 1926 годзе сам падрыхтаваў і выдаў дапаможнік „Выпісы

і гэта ўсяго толькі на пра-  
цягу нейкіх 6-7 гадоў  
вольнай дзейнасці. Вось  
паасобныя паведамлен-  
ні ў тагачасным друку:  
„У. Чаржынскім збіра-  
юцца матэрыйялы аб жыц-  
ці і творчасці беларускага  
песняра М. Багдано-  
віча. Ім жа падгатоўліва-  
еца к друку поўны збор  
твораў М. Багдановіча”  
(„Полымя”, 1922, № 1).

„Пры Правапісна-Тэрмі-  
налагічнай камісіі ІБК  
зложана т.зв. Бюро Ад-  
казных Перакладаў, на чале якога вызначаны У. Чаржынскі.

## Чаржынскі Уладыслаў З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

з беларускае літаратуры XIX — пачатку XX стагоддзя” („Полымя”, 1997, № 12).

Тут Ігар Жук памыліўся, бо дапаможнік „Выпісы з беларускае літаратуры” ён складаў разам з Максімам Гарэцкім і Паўлам Караваем. Праўда, у Мінску ў 1928 годзе выйшла асобным выданнем праца Уладыслава Чаржынскага „Да пытання аб псіхалагічным стылі нашаніўскай паэзіі”. І, як піша Аўгэн Калубовіч у сваёй кнізе „На крыжовай дарозе” (Мінск 1994, с. 87), Чаржынскі з’яўляецца аўтарам „Слоўніка гісторыка-грамадазнаўчых тэрмінаў”.

### Сылка ў Казань

28 чэрвеня 1930 года Уладыслаў Чаржынскі быў арыштаваны ДПУ БССР па справе „Саюза вызвалення Беларусі”. Па пастанове Калегіі АДПУ СССР ад 10 красавіка 1931 года яго выслалі ў Казань тэрмінам на 5 гадоў. Праз 4 гады нашага земляка вызвалілі ад высылкі, але рэабілітавалі яго толькі пасля смерці ў 1988 годзе.

З Татарстана больш Уладыслаў Чаржынскі на Бацькаўшчыну не вярнуўся. Як сказаў Ігар Жук, „жыць на мяжы бездани, „не трапляючы ў яе”, ён навучыўся ў Казані, працуячы выключна на выкладчыцкіх пасадах у розных навучальных установах сталіцы Татары. Прорву, што ўтварылася „пяцігадовай высылкай”, а, як аказалася, здоўжылася на ўсё жыццё, пераступіць ён не пасмеў. Іншая і родная сталіца — Менск — аказалася для яго абазначэннем хісткай лёсавырашальнай мяжы, якую, пераступіўши аднойчы ў адзін бок, назад ужо не адскочыш. Эта было б вяртаннем у мінулае, а на этычным узроўні такое вяртанне для Чаржынскага не ўяўлялася магчымым” („Полымя”, 1997, № 12).

Так, Уладыслаў Чаржынскі дамоў больш не вярнуўся. Але ці поўнасцю адышоў ён ад літаратурнай і крытычнай дзейнасці — цяжка сказаць. Тым не менш, беларускім пісьменнікамі і літаратурай ён моцна цікавіўся і тады, калі 40 гадоў жыў у сталіцы Татарстана.

**Чаржынскі Уладыслаў  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



Нядаўна мне ўдалося адшукаць у архівах і музеях Казані цікавыя звесткі пра нашага таленавітага і забытага літаратуразнаўца. У архіве Казанскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта захоўваюцца дзве асабістые справы Уладыслава Чаржынскага за перыяд 1933-1946 і 1950-1971 гадоў. Найбольш каштоўнымі дакументамі з'яўляюцца асабісты лісток па ўліку кадраў і харектарыстыкі Чаржынскага, розныя загады, справа з задачы і выпіскі, фота-

здымкі і іншыя матэрыялы. Знойдзена таксама аўтабіографія нашага земляка, напісаная ім асабіста 27 красавіка 1943 года: „Нарадзіўся я ў 1897 годзе ў былой Гродзенскай губерні Сакольскага павета, вёсцы Стара-Каменная ў сялянскай сям’і. У бацькі майго было 5 дзесяцін зямлі, якую ён апрацоўваў сам асабіста пры дапамозе сваёй сям’і. Пачатковую адукцыю я атрымаў у пачатковым народным вучылішчы, пасля заканчэння якога паступіў у Гродзенскую казённую гімназію, дзе і вучыўся да 1914 года (пасля яе эвакуацыі перавёўся ў Мінскую гімназію — С. Ч.). Матэрыйальную дапамогу атрымліваў ад старэйшага брата, які знаходзіўся на заробках у Амерыцы. У 1915 годзе май радзіма была акупаваная нямецкімі войскамі. Я паехаў у Ленінград, дзе і працягваў свою адукцыю. У 1917 годзе я пераехаў у Мінск і да 1920 года працаваў хатнім настаўнікам у Вілейскім павеце. У 1921 годзе паступіў у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт на этнолага-лінгвістычнае аддзяленне, якое скончыў у 1925 годзе. У час вучобы ва ўніверсітэце працаваў у беларускім дзяржаўным выдавецтве і выкладаў на рабфаку ўніверсітэта. З 1925 года працаваў у якасці навуковага супрацоўніка ў Інстытуце беларускай культуры,

## Чаржынскі Уладыслай З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

а потым у Беларускай Акадэміі Навук. Адначасо-ва выкладаў у Беларускім камуністычным універсітэ-це. У 1930 годзе я быў ад-міністратыўна высланы з Мінска ў горад Казань, тэрмінам на пяць гадоў. У Казані з 1931 да 1935 года я працаваў метады-стам у Інстытуце павышэн-ня кваліфікацыі настаўні-каў і ў педагогічным інсты-туце. З 1933 года па су-мяшчальніцтву працаваў выкладчыкам у Казанскім дзяржаўным медыцынскім інстытуце (да 1936 года), а затым да 1940 года штатным выкладчыкам.

З 1940 года штатную пасаду выкладчыка займаю ў Казан-скім дзяржаўным стаматалагічным інстытуце, а ў КДМІ працую па сумяшчальніцтву".

У медыцынскіх навучальных установах Казані Уладыслай Чаржынскі выкладаў латынь, немецкую і рускую мовы. Пра гэта гавораць розныя загады і выпіскі з загадаў кіраўнікоў навучальных установ Казані. А знайдзеная характарыстыка на выкладчыка кафедры замежных моў Казанскага дзяр-жаўнага медыцынскага інстытута Чаржынскага Уладыслава Вікенцьевіча дае поўнае ўяўленне пра гэтага выкладчыка і ча-лавека наогул: „Чаржынскі У. В., які працаваў выкладчыкам Казанскага дзяржаўнага медыцынскага інстытута з 1 верас-ня 1933 года і вызвалены з працы 1 снежня 1947 года, як сумяшчальнік, у сувязі з яго асноўнай працай у Казанскім дзяржаўным стаматалагічным інстытуце, 1 верасня 1950 го-да быў зноў залічаны выкладчыкам Казанскага дзяржаўна-



Асабісты лісток У. Чаржынскага па ўлі-  
ку кадраў

## Чаржынскі Уладыслаў З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

га медыцынскага інстытута, дзе і працуе па сённяшні час. Тав. Чаржынскі У. В. кваліфікаваны, вопытны і дысцыплінаваны педагог, адносіцца з любоўю і стараннасцю да свайго работы. Прыме актыўны ўдзел у метадычнай работе кафедры, выступаў на пасяджэннях кафедры з дакладамі па пытаннях методыкі выкладання моў. Чаржынскі У. В. сістэматычна займаецца павышэннем свайго ідэйна-палітычнага ўзроўню, актыўна ўдзельнічае на занятках, якія арганізавалі для выкладчыкаў кафедры, хто самастойна вывучае гісторыю СССР. Пастаянна працуе над удасканаленнем свайго вытворчай кваліфікацыі, прыме ўдзел у работе кафедры над складаннем дапаможнікаў па нямецкай мове для медыкаў. Сярод таварышаў па працы і студэнтаў тав. Чаржынскі У. В. карыстаецца заслужаным аўтарытэтам".

Сярод выяўленых казанскіх дакументаў ёсьць і цікавая выліска з загада № 91 рэктара Казанскага дзяржаўнага ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга медыцынскага інстытута імя С. В. Курашова ад 19 мая 1967 года. У ёй гаворыцца, што ў „сувязі з 70-годдзем і 45-годдзем педагогічнай дзейнасці, з якіх 35 гадоў аддадзена падрыхтоўцы медыцынскіх кадраў у стаматалагічным і медыцынскім інстытутах Казані, за бездакорную творчую працу, чулыя і прынцыповыя адносіны да студэнтаў старшаму выкладчыку У. В. Чаржынскаму аб'явіць падзяку з занясеннем у асабістую справу. Падстава: прапанова заг. кафедры К. Л. Раскіна. Рэктар інстытута — прафесар Х. Хамітаў". Дарэчы, у той час у казанскіх медыцынскіх навучальных установах працавала вельмі многа ураджэнцаў Беларусі, асабліва шмат было яўрэяў. Той самы Канэль Раскін быў родам з-пад Орши, Ісаак Алуф — з Полацка і іншыя. Магчыма, дзякуючы іх дапамозе, Уладыслаў Чаржынскі ў 1930-х гадах і ўладковаўся на працу ў Казанскі медінстытут.

У чэрвені 1971 года наш зямляк напісаў на імя рэктара заяву „вызваліць яго ад заемай пасады ў сувязі з уходам на пенсію". Тым больш, што яму ўжо было тады 74 гады. Рэктор задаволіў просьбу Чаржынскага.

## Чаржынскі Уладыслаў З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

У Казані Уладыслаў Чаржынскі пражыў яшчэ тры гады і 2 красавіка 1974 года яго не стала. Пахаваны ён у гэтым горадзе на Арскіх могілках.

### Янка Купала і Уладыслаў Чаржынскі

У Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы ў Мінску захоўваюцца купалаўскія запісы (адз. зах. 459-461) маскоўскіх і казанскіх тэлефонаў і адресоў асоб, з якімі паэт быў звязаны па службовых і асабістых справах. Сярод адресоў Казані знаходжу і каардынаты Чаржынскага: „Чаржынскі. Держинскаго, 15, кв. 8”. У лістападзе 1941 года Янка Купала прыехаў у Татарстан і пасяліўся разам з Уладыславай Францаўнай непадалёку ад Казані ў пасёлку Пячышчы ў дырэктара мельзавода І. Я. Наякшына. Тут ён жыў і час ад часу наведваў Казань, дзе спыняўся ў гасцініцы „Татарстан”. З Наякшынімі Купала шчыра сябраваў, яны разам нават сустракалі новы 1942 год на кватэры Юдзіных у г. Верхнім Услоне.

Янка Купала часта выступаў на мітынгах, па радыё, з дакладамі сярод беларускай і татарскай інтэлігенцыі, пісаў вершы і прамовы. Заходзіў ён у госці і да сям'і Чаржынскіх. Да рэчы, жонкаю Уладыслава Чаржынскага была родная сястра Змітрака Бядулі — Чэрня Плаунік. У іх нарадзіліся дзеци — Вітаут і Рагнеда. Нядайна я адшукаў Рагнеду Чаржынскую-Маслоўскую ў Сочы.

З Уладыславам Чаржынскім Янка Купала ў Казані шмат гутарыў, яны вялі размовы пра вайну, пра 20-30-я гады і рэпрэсіі, а таксама пра літаратуру.

4 мая 1942 года Янка Купала зноў сустрэўся з сям'ёй Чаржынскіх, якая наведала яго ў Пячышчах. Пясняр падараў Чаржынскім сваю кнігу вершаў і паэм „От сердца”, што выйшла на рускай мове ў Маскве. На кнізе Купала напісаў „Дарагім Чаржынскім на памяць. Янка Купала. Пячышчы. 4.V.1942 г.”

18 чэрвеня Янка Купала пакінуў Татарстан і прыехаў у Москву, дзе праз 10 дзён трагічна загінуў у гасцініцы „Масква”.

**Чаржынскі Уладыслаў**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

**Уладыслаў Чаржынскі — крытык і літаратуразнавец**

Максім Гарэцкі ў сваёй „Гісторыі беларускай літаратуры” напісаў: „Літаратурная крытыка развівалася ў нас ужо ў нашаніўскую пару (М. Багдановіч, Л. Гмырак — забіты на вайне ў 1915 годзе, А. Навіна, В. Ластоўскі і інш.). Цяпер яна ўсходзіць на больш падрыхтаваны і навуковы грунт (М. Піятуховіч, У. Дзяржынскі і інш.)”. У. Дзяржынскі, Улідзе — гэта псеўданімы Уладыслава Чаржынскага. Пад гэтымі псеўданімамі наш зямляк выступаў з крытычнымі артыкуламі ў розных беларускіх выданнях у 1920-х гадах.

У 1928 годзе ў Мінску асобным выданнем выйшла праца Уладыслава Чаржынскага „Да пытання аб псіхалагічным стылі нашаніўскай паэзіі”. Але яна спачатку была надрукавана ў сакавіцкім нумары часопіса „Узвышша” ў 1928 годзе. Перачытаў я нядайна гэты матэрыял. Ён сапраўды заслугоўвае ўвагі, бо ў ім крытык выступіў супраць таго, што пісалі, напрыклад, Піятуховіч, Замоцін, якія адзначалі, што „скептыкам і пэсымістым выступае перад намі і Максім Багдановіч... Раней, Колас любіў съпяваць супакой прыроды: ён любіў, падобна Цютчаву, Мэдэрлінку, прыслухоўвацца да начнога цішыні, бо раненае сэрца патрабуе цішыні і спакою”. Чаржынскі ім адказвае: „Наадварот, Я. Колас — пясняр буры, наўальніцы, грому, бліскавіц. Ні ў кога з беларускіх паэтаў гэтыя грозныя з’явы прыроды не знайшлі такога мастацкага выяўлення, як іменна ў Якуба Коласа” („Узвышша”, 1928, № 3, с. 128). Чаржынскі праналізаваў некалькі вершаў Якуба Коласа і прыйшоў да высновы, што „смутная настраёвасць коласаўскай лірыкі асабіста інтымных перажыванняў нічога супольнага не мае з філасофскай сістэмай песімізму” (там жа, с. 138). Можа крытык і перабольшваў, калі сцвярджаў, што наша літаратура самая жыццясцвярджальная з літаратур таго часу, але, як піша Ігар Жук, „унутраны аптымістычны пафас яе Чаржынскі адчуваў амаль бездакорна” (Ігар Жук, „Сустрэчны рух”, Гродна 1998, с. 44).

У Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь (ф. 205, вып. 282

Чаржынскі Уладыслаў  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Казанскі медінстытут, дзе працаваў Уладыслаў Чаржынскі

3, спр. 8909) нядаўна выявіў заяву У. Чаржынскага, якую ён пісаў у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт: „Гэтым прашу залічыць мяне сталым слухачом на этнаграфічна-лінгвістычны аддзел факультету грамадзянскіх навук Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па цыклу беларускае мовы. Скончыў у 1918 годзе 7 класаў мужчынскай гімназіі Фальковіча й Зубакіна ў Менску. У 1918-1919 гадах працаваў як настаўнік у вячэрній школе для дарослых, якая была арганізавана мною ж у м. Пасадцы Вілейскага павета. Адначасна з гэтым даваў прыватныя лекцыі ў розных класах сярэдняй школы. У 1920 годзе з прыходам на Беларусь савецкае ўлады зрабіўся сталым супрацоўнікам штодзённае газеты „Савецкая Беларусь”, у якой працу ў да апошняга часу...”.

Сапрауды, працуучы ў „Савецкай Беларусі”, Уладыслаў Чаржынскі публікуе тут свае артыкулы на розныя тэмы. Да 5-годдзя часопіса „Полымя” з'яўляецца матэрыял „Літаратурная tryбуна” („Савецкая Беларусь”, 1926, 25 снежня). У нумары „СБ” ад 16 траўня 1925 года крытык разважае аб проблемах беларускае мастацкае культуры ў міжнародным кантэксле, аб тым, што наша тагачасная літаратура ўяс-

**Чаржынскі Уладыслаў**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

ла ў скарбніцу агульнаеўрапейской літаратуры, які сацыяльны клас пераважна знайшоў у ёй свой адбітак. На думку У. Чаржынскага, „матывы нацыянальнага і сацыяльнага змагання ў сваім найдасканальншым сінтэзе разгарнуты ў беларускай літаратуры з такой глыбінёй і мастацкай эмацыянальнасцю, што яны чырвона-агністымі бліскамі мігаціць на агульна літаратурным еўрапейскім фоне”. І вялікая заслуга ў гэтым, сцвярджае крытык, і з ім нельга не пагадзіцца, Янкі Купалы. „Янка Купала — выдатнейшы карыфей беларускай літаратуры, які так нядаўна яшчэ быў як бы ўвасабленнем усёй нашай паэзіі, — з'яўляецца адначасна піянерам найноўшага беларускага пісьменства”, — пісаў наш зямляк. „Калі Гамер, Дантэ, Шэкспір, Байран, Гётэ, Міцкевіч, Пушкін і іншыя, — сцвярджае Уладыслаў Чаржынскі, — выяўлялі ў сваіх творах пераважна волю да жыцця чалавека наогул, то Янка Купала з найвялікшым мастацтвам праяўляе не толькі ў сваёй творчасці, але самой сваёй постаццю песняра-мужыка волю да жыцця працоўнага эксплуатаванага селяніна, беларускага селяніна. У гэтым іменна розніца, у гэтым самабытнасць, у гэтым і веліч Янкі Купалы, а побач з ім і беларускай паэзіі, у параўнанні з паэзіяй і паэтамі агульнаеўрапейской культуры”.

Акрамя „Савецкай Беларусі” наш літаратуразнавец і крытык шмат друкуеца ў часопісах „Полымя”, „Узвышша”, „Асьвета”. У 1925 годзе ў Мінску выйшаў з друку зборнік паэзіі Янкі Купалы „Безназоўнае”. У „Полымі” адразу з'яўляецца невялікая нататка Чаржынскага пра гэты зборнік, падпісаная псеўданімам Улідзе. Крытык піша: „Цэнтральным месцам зборніка з'яўляецца паэма „Безназоўнае”. Гэтая паэма заслугоўвае асаблівае ўвагі не толькі з боку мастацкага, але і з боку ідэалагічнага. У ёй Купала дае рэльефны нарыс нашай рэвалюцыйнай эпохі, адціняючы яе на фоне таго недалёкага мінулага, якое перажывала працоўная Беларусь... Апроча паэмы ў зборніку бачым вязанку вершаў, напісаных у апошнія гады. Усе гэтыя вершы як сваёй ідэалогіяй, так і новымі мастацкімі хварбамі і настроемі падобны на „Безназоў-

нае” і з’яўляюцца як бы прэлюдый да паэмы” („Полымя”, 1925, № 2, с. 200-201).

У першых нумарах часопіса „Полымя” за 1925 год Уладыслаў Чаржынскі друкуе вялікі свой артыкул нарысаў і нататак „Беларуская літаратурная сучаснасць”. Рэдакцыя часопіса нават зрабіла зноскау, што з некаторымі вынікамі і думкамі аўтара не пагаджаецца. Тым не менш, артыкул быў апубліканы. У ім літаратуразнавец таксама звяртаецца да творчасці Янкі Купалы. У сваёй працы крытык пытаецца: чаму на працягу 1920-1921 гадоў маўчыць Купала? Што такое сталася з песняром? І адразу дае адказ, што ў снежні 1921 года на старонках „Вольнага Сыцагу” з’яўляецца Купала „Песняй аб паходзе Ігара”. „Песня,” — піша Чаржынскі, — гэта закончаная музыкальная сімфонія, кожная частка якой пеє дзіўную мелодыю, кожная струна якой гучыць самабытнымі тонамі, а ўсё разам зліваецца ў нязвычайнай чароўной гармоніі. З гэтага боку „Песня” з’яўляецца запраўдным шедэўрам беларускага найноўшага паэзіі” („Полымя”, 1925, № 1, с. 148). Далей крытык разглядае зборнік вершаў Янкі Купалы „Спадчына”, куды ўвайшлі вершы песняра, напісаныя ім у 1906-1918 гадах, а таксама драму „Тутэйшыя”, напісаную ў 1922 годзе, апублікованую — у 1924, якая па зместу адносіцца да 1918-1920 гадоў. Пра „Тутэйшых” Чаржынскі кажа, што „п’еса можа не спадабацца як прыхільнікам артадаксальнага рэалізму (натурализму), так і прыхільнікам літаратурнага мадэрну. Рэалісты будуць нездаволены тым, што ў п’есе не ўсё жыве, што ў п’есе больш рэзанёрства, чымся жывой дзеі, што ў п’есе за-лішне карыкатуры, што ў п’есе за-лішне штучнага. З другога боку можа быць той закід, што п’еса замала эмацыянальна, што п’еса ўбога глыбокім калізіямі, што п’еса пабудавана на павярхойных водрухах людскіх пачуццяў, урэшце, што п’еса замала сцэнічна. Але ўсе гэтыя заганы будуць заганамі чыста ўмоўнымі, залежна ад таго пункту погляду, з якога падходзяць да гэтае п’есы. Нам здаецца, што ў п’есе трэба шукаць іншага...” (там жа, с. 151-152). Уладыслаў Чаржынскі добра ведаў, што трэба шукаць у п’есе, каму яна прысвечана, пра ка-

**Чаржынскі Уладыслаў  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

го яна і для каго... Абагульняючы творчасць Янкі Купалы ў 1920-я гады, наш зямляк прыйшоў да высновы, што:

„1. Ліра песняра не маўчыць, а адгукаецца на найважнейшыя падзеі гэтае сучаснасці; а калі адгукаецца яна не так часта, як гэтага нам хацелася б, то ў гэтым пункце мы павінны памятаць, што маем дачыненне з мастацтвам, г.зн. такой катэгорыяй, якая не падлягае матэматычным вымерам і якая пакуль што не жыве паводле календара, хоць бы нават савецкага.

2. Літаратурныя выступленні песняра не былі дысанансам эпосе, а наадварот, як нельга лепш гарманізавалі з гэтай эпохай.

3. Перастроеная на сучасны лад („Безназоўнае“) ліра песняра не ўтраціла сваёй ранейшай моць, а гучыць так жа пераможна, як і раней, і мае нават тэндэнцыю заглушкиць хоры новага літаратурнага рэчышча.

4. Паэт застаўся верным сабе і пры новых акалічнасцях, грунтуючыся ў сваёй творчасці на аб'ектыўнай рэальнасці і выступаючы, як раней, пад літаратурным знакам мастацкага рэалізму (павевы неакласіцызму ў „Тутэйшых“ не запярэчваюць гэтага, бо неакласіцызм бліжэй да рэалізму, чымся да рамантыкі). Усё гэта сведчыць аб tym, што Я. Купала і ў паслякастрыйнікавай сучаснасці (асабліва пачынаючы з 1924 г.) становіцца вельмі значным фактарам прагрэсу ў беларускім літаратурным мастацтве“ (там жа, с. 153).

Уладыслаў Чаржынскі шмат пісаў і пра Якуба Коласа. „Новую зямлю“, „Сымона-музыку“ і „У палескай глушы“ ён назваў манументальнымі творамі беларускай літаратуры. Крытык паказаў тое адметнае, новае, што з'явілася найперш у Коласа-празаіка. А гэта дасканаласць і віртуознасць партрэтнага жывапісу, разумеючы апошняе даволі шырока — не толькі як апісанне знешняга партрэта, але і як выяўленне характеристу. Мае рацыю Міхась Мушынскі, які адзначае, што Чаржынскі „параўноўвае аповесць з партрэтнай галерэяй, праз якую праводзіць аўтар „зачараванага і захопленага чытача“, раскрываючы яму багацце і разнастайнасць чала-

**Чаржынскі Уладыслаў**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

вечых тыпаў-характараў” (Міхась Мушынскі, „Беларуская крытыка і літаратуразнаўства (20-30-я гады)”, Мінск 1975, с. 166).

Пра Якуба Коласа Уладыслаў Чаржынскі напісаў вялікі крытычна-біяграфічны нарыс, які быў змешчаны ў першым томе збору твораў Якуба Коласа, што пабачыў свет у Мінску ў 1928 годзе. „Сымон-музыка” — гэта не толькі пышны цвет паэтыцкае індывідуальнасці: гэта пышны цвет беларускае паэзіі, як мастацтва”, — сцвярджае наш крытык.

Вельмі моцна Уладыслаў Чаржынскі абараняе Якуба Коласа, Змітрака Бядулю і Янку Купалу, аналізуючы працу „Белорусы” Яфіма Карскага ў „Полымі” за 1923 год. Ён аб'ектуна ўказвае на сур'ёзныя недакладнасці Карскага, які ў трэцім томе стараецца паказаць гісторыю беларускай літаратуры, пачынаючы з XIX стагоддзя, а таксама апісаў беларускі культурна-нацыянальны рух. „Незразумелым для нас з’яўляецца той метад, паводле якога аўтар размясціў у гэтым раздзеле пісьменнікаў, — піша Уладыслаў Чаржынскі. — Калі аўтар трymаўся метаду літаратурнай магутнасці, то чаму паставіў Цётку раней Я. Купалы, Альберта Паўловіча, Г. Леўчыка, К. Буйло раней Бядулі-Ясакара, які бязумоўна па літаратурнай вартасці, і па колькасці ім напісанага стаіць бязмерна вышэй за іх? Калі ж аўтар трymаўся храналагічнага прынцыпу, то чаму Альберт Паўловіч, Ядвігін Ш. апынуліся пасля М. Багдановіча, К. Буйло і г.д.? А калі аўтар размяшчаў пісьменнікаў паводле органічнай сувязі і сваенства матываў, стылю, крыніц творчасці і г.д., то чаму за М. Багдановічам пастаўлены А. Паўловіч, З. Жылуновіч, Ядвігін Ш., а не Бядуля-Ясакар, які, бязумоўна, як стылем, так і матывам і бліжэй да М. Багдановіча, чымся яны” („Полымі”, 1923, № 2, с. 113-114).

„Плавнику принадлежить и несколько прозаических статей”, — піша Я. Карскі ў „Белорусах”. Чаржынскі рэагуе на гэта імгненна: „Гэтак адзываецца акадэмік Е. Ф. Карскі аб пісьменніку, якога вядома нам у друку да 80 апавяданняў, агульным аб'ёмам каля 40-50 друкаваных аркушаў. І гэта

## Чаржынскі Уладыслаў З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

некалькі „прозаических статей”. Нечага сказаць, добрая рэгістрацыя паэтычных матэрыялаў”... (там жа, с. 123). І такіх заўваг крытык прыводзіць вельмі шмат. Таму ён, прачытаўшы трэці том „Белорусов”, заявіў, што кніга Карскага „дзякуючы сваёй павярхоўнасці вельмі мала дасць новага для тых, хто больш-менш знаёмы з гісторыяй беларускай літаратуры і з гісторыяй беларускага нацыянальна-адраджэнцкага руху” (там жа, с. 132).

У вераснёўскім нумары часопіса „Полымя” за 1928 год Уладыслаў Чаржынскі апублікаваў артыкул „Дзейнасць З. Жылуновіча ў абсягу беларускай літаратурнай крытыкі”. Артыкул быў вельмі актульны на той час і сёння ён не страціў сваёй гістарычна-літаратурнай фактуры. Як мы ведаем, сам Цішка Гартны (Зміцер Жылуновіч) пісаў вельмі шмат: спавяданні, вершы, раман, літаратурныя агляды, крытычныя манаграфіі, крытычна-палемічныя артыкулы, рэцензіі і г.д. Менавіта на харектарыстыцы некаторых жанраў крытыкі Цішкі Гартнага спыніўся У. Чаржынскі. Ён не толькі зрабіў вычарпальны агляд дзейнасці З. Жылуновіча ў кантэксле беларускай літаратурнай крытыкі, але пасправаваў класіфікацыю яго крытычныя працы як з боку ідэалагічна-метадалагічных прынцыпаў, так і з боку літаратурнай формy і стылю. Падобная праца ў беларускай літаратуре тады была новай і даволі нялёгкай. І яе наўрад ці хто змог бы адужаць. Хіба што толькі Чаржынскі.

Часопіс „Узвышша” ў травенскім нумары за 1929 год публікуе вялікі матэрыял нашага земляка, які называецца „Нарысы гісторыі беларускай літаратуры” праф. М. М. Піятуховіч”. Сапраўды, прафесар Міхайла Піятуховіч (1891-1937) у 1928 годзе выдаў першую частку сваіх „Нарысаў...”. Іх уважліва прачытаў Уладыслаў Чаржынскі і на старонках папулярнага тады часопіса выказаў свае думкі і заўвагі. І яны даволі слушныя. Напрыклад, У. Чаржынскі піша: „Вось якую харектарыстыку дае, напрыклад, праф. Піятуховіч В. Д. Марцінкевічу на балоне 73-й „Нарысаў”: „Узятая ў цэлым творчасць Дуніна-Марцінкевіча ўяўляе сабой яскравы прадукт

**Чаржынскі Уладыслаў**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

патрыярхальна-дваровай культуры, амаль зусім не зачэпленай уплывамі капіталізму". Гэта формула, супярэчачы гісторычнай рэчаіснасці, не можа даць адказу на асноўныя пытанні, што ўзнікаюць навокал творчасці названага пісьменніка. Чым, напрыклад, вытлумачыць тую з'яву, што ўся творчасць Д. Марцінкевіча з'яўляецца як бы псіха-ідэалагічным клеем, якім пісьменнік тужыцца склеіць сялянства і шляхту, як не распадам прыгоннае гаспадаркі? Чым вытлумачыць гэтае заахвочванне селяніна да шчырае працы, якое мы бачым бадай у кожным творы Марцінкевіча, як не простым рэзультатам невыстарчальнай прадукцыінасці сялянскае працы ў перыяд менавіта распаду прыгоннае гаспадаркі?" і г.д. і г.д. У гэтым артыкуле Чаржынскі зрабіў некалькі заўваг і на контакт трактоўкі ў „Нарысах” М. Піятуховічам паэзіі Францішка Багушэвіча, і творчасці некаторых іншых класікаў беларускай літаратуры.

Вельмі добра крытык У. Чаржынскі сказаў пра беларускага гісторыка Уладзіміра Пічэту. Напрыклад, у аглядзе часопіса „Вестник Народнага Комиссариата Просвещения ССРБ” (1923, каstryчнік-лістапад) у лютагаўскім нумары часопіса „Полымя” за 1923 год ён піша: „Як мы бачым, гісторыка-беларусская навука мае ў асобе У. Пічэты вельмі здольнага і, адначасна з гэтым, вельмі шчырага прыхільніка”.

Вельмі цёпла наш зямляк у сваіх літаратурных творах адгукайсі пра Украіну і творчасць яе пісьменнікаў. У 1924 годзе выйшаў з друку зборнік вершаў „Вітер з Украіні” Паўло Тычыны. Пад псеўданімам Улідзе „Полымя” друкуе рэцэнзію У. Чаржынскага на гэты зборнік. Яна пачынаецца так: „Вецер з Украіны, Украіны так блізкай нам, беларусам, на жаль так рэдка далітае да нас, так рэдка кудзёрыць верхавіны беларускага бору! А шкада! Гэтулькі ў гэтым ветры нам роднага, прачулага, а разам з тым, гэтулькі ў ім моцы й чараў, самабытнасці і крыштальнай прамяністасці. Вязанка вершаў П. Тычыны „Вітер з Украіні” можа найвыпукней увасабляе сабою гэты ўкраінскі вецер... („Полымя”, 1925, № 1, с. 179-180). Далей наш крытык не шкадуе шчырых братэр-

**Чаржынскі Уладыслаў  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

скіх слоў і пачуццяў, ён праста ў захапленні ад творчасці паста, калі піша, што „П. Тычына — адзін з найвялікшых сучасных украінскіх паэтаў...”, што „музыкі ў паэзіі П. Тычыны — як сонца ў роснай зелені летнім ранкам”, што „лірыка П. Тычыны — наскрэбь шчыра-пачуццёва”...

Гэта мая толькі невялікая вандроўка па старонках твораў Чаржынскага-крытыка. Пасля яе я ўпэўніўся, што беларусы ў 1930 годзе страцілі вельмі таленавітага, разважлівага і аб'ектыўнага крытыка. На вялікі жаль, сёння ў беларускай літаратуры крытыка маштабу Чаржынскага я нават і не могу называць. Таму павучыцца пісаць і аналізаваць творы нам сёння ёсць у каго. Толькі гэтыя крытычныя артыкулы і даследаванні нашага земляка раскіданы па выданнях 1920-1930-х гадоў. Ці не пара ўжо іх сабраць пад адну вокладку і выдаць?..

2007

Чарнецкі Мікола  
з БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



## Чарнецкі Мікола

Беларускі грамадска-палітычны дзеяч, педагог, публіцыст, выдавец, доктар філософії. Нарадзіўся 22 траўня 1899 года ў вёсцы Малыя Азяраны Сакольскага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Карлаў універсітэт у Празе (1929). У час вучобы актыўна ўдзельнічаў у беларускім студэнцкім руху. Стаяў на пазіцыях беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў. У 1930-1931 гадах працаваў выкладчыкам беларускай мовы ў Клецкай беларускай гімназіі. У 1939 годзе савецкія ўлады прызначылі яго дырэктарам школы ў Крынках. У Вільні выдаваў (разам з Яўгенам Аніськам) часопіс „Золак” (1931-1939). З 1940 года быў кірауніком асветы Крынскага раёна. Арыштаваны НКВД, уцёк з-пад арышту. Падчас нямецкай акупацыі працаваў у Беларускім нацыянальным камітэце ў Беластоку. Па-зверску забіты польскай узброенай групай 19 студзеня 1944 года.

## Беларускі патрыёты

Мая кніга будзе няпоўнай, калі я не згадаю пра беларускага патрыёта Міколу Чарнецкага. Скажу адразу, што яго жыццё даследавалі і напісалі пра яго некалькі артыкулаў гісторыкі Сяргей Ёрш і Вячаслаў Харужы (С. Ёрш, „Мучанік за беларускую ідэю”, „Ніва”, 10 сакавік 1996; W. Choruży, Mikołaj Czarniecki (1899-1944), „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, 1998, № 9 і іншыя). Таму, спасылаючыся на шэраг публікацый, вышэй названых гісторыкаў, нагадаю пра Міколу Чарнецкага яшчэ раз.

Публіцыст, педагог і палітычны дзеяч Мікола Чарнецкі нарадзіўся 22 мая 1899 года ў вёсцы Малая Азяраны на Сакольшчыне ў беларускай сялянскай сям'і. У 1918 годзе скончыў Свіслацкую настаўніцкую семінарью. Да 1921 года знаходзіўся ў бежанстве ў Расіі, дзе загінула ўся яго сям'я.

Калі вярнуўся на Радзіму, то не ўпаў духам, перажываючы за ўсе страты родных і блізкіх людзей. Мікола вырашыў працягваць вучобу і паступіў у Карлаў універсітэт у Прагу. Раіса Жук-Грышкевіч у кнізе „Жыцьцё Вінцэнта Жук-Грышкевіча” (Таронта 1993, с. 44) піша: „У 1923 годзе прыехала яшчэ большая група, што складалася з віленчукоў, наваградчан і дзівіншчукоў. У гэтай групе былі... Сланеўская, Гузоўскі, Чарнецкі, Мікола Ільяшэвіч... і іншыя. Віленскія беларускія дзеячы, што выпраўлялі беларускіх студэнтаў на навуку ў Прагу, прасілі, каб яны памяталі, што ў першую чаргу ў Захоўний Беларусі патрэбны вучыцелі беларускіх гімназіяў...”.

Падчас вучобы ў Празе Мікола Чарнецкі быў актыўным сябрам АБ’яднання беларускіх студэнцікіх організацый (АБСА). Арганізацыя ўваходзіла ў Міжнародную студэнцкую канфедэрацыю. Сябры АБСА згуртоўвалі ўсе беларускія студэнцкія арганізацыі для сумеснай працы на ніве беларускага адраджэння. Штаб-кватэра арганізацыі знаходзілася ў Празе, дзе на розных мовах выдаваўся „Бюлетэнь АБСА”. Актыўную дзейнасць у АБСА прымаў і Мікола Чарнецкі. Ён

Чарнецкі Мікола  
З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ



Чарнецкі Мікалай (другій справа) з сябрамі

абараняў беларусаў ад розных чарнасоченных варожых наездоў і крытыкаў. Дарэчы, у Савецкай Беларусі Уладзімір Калеснік упершыню прыгадаў Міколу Чарнецкага ў сваёй кнізе „Ветразі Адысея” (Мінск 1977, с. 131). Ён згадаў пісьмо Міколы Чарнецкага ад 29 лістапада 1923 года, дзе ён быў незадаволены і пісаў, што часопіс „Студенческие годы” з чарнасоченнай апантанасцю разносіў вызваленчыя імкненні ўкраінцаў і беларусаў. „Ідэолаг рускіх эсераў В. М. Чарноў, выступаючы з палітычным дакладам у Студэнцкім доме, свядома абмінуў права беларускага народа на самавызначэнне. Засыпаны пытаннямі на гэты конт, ён ухіліўся ад адказу”, — пісаў Мікола Чарнецкі. Ён шчыра сябраваў з Уладзімірам Жылкам і Тамашом Грыбам. Быў сябрам Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў, а ў 1923-1929 гадах уваходзіў у Замежнае бюро БПСР у Празе.

Пасля заканчэння ўніверсітэта ў Празе са ступенню доктара філософіі, у 1929 годзе Мікола Чарнецкі вярнуўся ў Заходнюю Беларусь. У 1930-х гадах ён разам з Яўгенам Аніськам выда-

**Чарнецкі Мікола**

## **З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

ваў часопіс „Золак”, які прытрымліваўся ідэйных пазіцый замежнай групы беларускіх эсэраў і яе „Бюлетэня загранічнай групы Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянероў”.


У Заходній Беларусі Мікола ўладкаваўся працаваць настаўнікам беларускіх гімназій у Радашковічах і ў Клецку. У 1939 годзе савецкія ўлады прызначылі яго дырэктарам школы ў Крынках, а з 1940 года ён быў кірауніком асветы Крынскага раёна.

Працуючы на ніве беларускага настаўніцтва, аднойчы Міколу арыштавалі органы НКВД, але яму ўдалося ўцячы. Падчас Другой сусветнай вайны беларускі педагог жыў у Беластоку, дзе працаваў у Беларускім нацыянальным камітэце і актыўна ўдзельнічаў у беларускім нацыянальным падполлі. 19 студзеня 1944 года яго схапіла польская ўзброеная група і па-зверску закатавала.

Пахаваны Мікола Чарнецкі на праваслаўных могілках на Выгодзе ў Беластоку. На яго надмагільнай таблічцы напісаны слоўы па-беларуску: „Няхай Табе будзе лёгкай Родная Зямелька”.

2008

**Яканюк Данат**  
**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



## **Яканюк Данат**

Беларускі музыкаўед, тэлежурналіст, педагог, кандыдат філософскіх навук. Нарадзіўся 10 лютага 1944 года ў Орлі Бельскага павета Падляшскага ваяводства. Скончыў Гродзенскае музычнае вучылішча, Беларускую кансерваторыю і аспірантуру. У 1991 годзе на хвалі апошняга Адраджэння стварыў на Беларускім тэлебачанні эксперыментальную студыю пры Дырэкцыі праграм „Тэлесябрыну”, якой быў дадзены час у эфіры, тэхнічныя і фінансавыя сродкі. Дацэнт кафедры тэлебачання і радыёвяшчання Інстытута журналістыкі Белдзяржуніверсітэта. Ва ўніверсітэце распрацаваў новыя курсы „Документальная тэлерэжысура”, „Конфесійная тэлерадыёжурналістыка”, а таксама „Музычная тэлерадыёжурналістыка” (усе па-беларуску). Жыве ў Мінску.

Яканюк Данат

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

## Унук святара Андрэя Тураўскага

Кожны здаровы і творчы чалавек імкнецца так ці інакш адзначыцца, перадусім, творчасцю ці грамадской вартасцю на гэтым свеце, хаця б у імя гонару дзяцей, а тым больш унукаў. Наш зямляк Данат Яканюк з Орлі ганарыцца сваімі продкамі, якія склалі, на яго думку, паказальны радавод творчых і працавітых беларусаў „Тутэйшчыны”. У многім, іхнія лёссы — драматычныя, трагічныя, духоўныя, працавітыя ды імпэтныя — гэта цэляя гісторыя „ў асобах” нашай Бацькаўшчыны, яе заходнія тэрыторыі з другой паловы XIX — пачатку XXI стагоддзяў. Чатыры гады таму Данат Яканюк больш-менш сістэматычна склаў свае сямейныя дакументы, фотаздымкі, іншыя сведчанні жыцця родаў Яканюкоў ды Тураўскіх у гэтах званы хатні архіў, і атрымалася пакуль каля 90 аркушаў фармату А2 (дзеля гэтага ён зрабіў спецыяльны куфар). „Думаю, наперадзе мемуарнае ці літаратурнае абагульненне гэтих дакументаў, вартых сагі пра нашу Бацькаўшчыну, накшталт „Сагі пра Фарсайтаў” з „Туманнага Альбіёну”, — сказаў спадар Яканюк. А цяпер давайце бліжэй пазнаёмімся з ім. Данат Яканюк — вядомы беларускі музыказнаўца, дацент кафедры тэлебачання і радыёвяшчання Інстытута журналістыкі Белдзяржуніверсітэта, кандыдат філасофскіх навук. Данат Лявонавіч вельмі цікавы ча-



Дзед Даната Яканюка — Андрэй Тураўскі. 1930-я гады

296

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

лавек, таму гутарыць з ім мне было прыемна, а яшчэ прыемней пачуць ад яго шмат цікавых гісторый пра сябе, пра свой лёс і род Яканюкоў.

— Спадар Данат, расскажыце, калі ласка, пра сваіх бацькоў і дзядоў.

— Мой дзед па лініі маці быў праваслаўным святаром, пратоіерэем. Гэта — Андрэй Фёдаравіч Туроўскі (думаю, прозвішча паходзіць ад знакамітага беларускага Тураўскага, што добра было б даследаваць...). Андрэй Туроўскі быў настаяцелем спачатку ў Ялоўцы на Беласточчыне, а потым у Гародні (кіраунік кансісторыі), а падчас Другой сусветнай вайны — настаяцель царквы ў Орлі да вясны 1945 года.

У 1940 годзе ў мамы склалася трагічная гісторыя. Яе жаніха — сына дырэктара лесапілкі ў Азёрах пад Гародняю, разам з усёй сям'ёй, рэпрэсавалі — саслалі ў Сібір, як ворага народа. Дзеда Андрэя Туроўскага перавялі настаяцелем у Орлю. Там і пазнаёмілася мама з Лявонам Яканюком — на той час заснавальнікам і гаспадаром уласнай пякарні ў Орлі (ён у 14 гадоў ад майстра-пекара ў Здалбунаве на Украіне, чэха па-нацыянальнасці, атрымаў пасведчанне што з'яўляецца майстрам-пекарам і можа адкрываць уласную пякарню). Там я ў Орлі і нарадзіўся 10 лютага 1944 года і, канечнэ, быў хрышчаны ў мясцовай царкве дзедам.

— І няўжо Вам дзед даў такое рэдкае імя — Данат?

— І імя Данат (з лацінкі Donat, яно сустракаецца ў славян, у прыватнасці, у рускага пісьменніка Івана Тургенева — „Падораны“) даў мне менавіта дзед Андрэй. Вясной 1945 года, падчас вызвалення Беласточчыны савецкімі войскамі, дзеду Андрэю „прапанавалі“ ўсім прыходам (каб загітаваў прыхаджан) „перайсці“ на савецкую беларускую тэрыторыю. Дзед пагадзіўся, і ўся сям'я апынулася ў разбураным Мінску. Пераезд, галечка, разбураны ўшчэнт Мінск даканалі дзеда, і праз два месяцы, пасля пераезду ў Савецкую Беларусь, ён памёр. Пахаваны каля Аляксандра-Неўскай царквы на Вайсковых могілках у Мінску.

— Гэта Вы распавядалі пра лёс Вашага дзеда. А цяпер рас-

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**

**кажыце пра свайго бацьку.**

— Бацька часта гаварыў, што „хлебапёкі ўсім патрэбны, як фрызыеры ці шаўцы”, бо хлеб патрэбны ўсім, а таленавітая хлебапёкі — асабліва. У Гайнаўцы Лявон Яканюк удзельнічаў у падпольным прафсаюзным руху, распаўсяджаў антыпольскія, прасавецкія ўлёткі. У 1939 годзе бацьку, як дыпламаванага падхарунжага-кавалерыста (у 1929 годзе ён быў лепшым кавалерыстам нейкай польскай кавалерыйскай частцы, нягледзячы на пераслед яго, як праваслаўнага беларуса, атрымаў адмысловы „дыплом” падхарунжага, захоўваеца ў нашым сямейным архіве) мабілізавалі ў польскую армію. Разам з іншымі

беларусамі, ён здаўся ў палон Чырвонай Арміі. З палякамі, у тым ліку з афіцэрамі, быў у Катыні, дзе, як вядома, палякаў расстралялі, а беларусаў адправілі дахаты. Пехатою ішоў бацька адтуль на Беласточчыну. А там ізноў... мабілізавалі, толькі ўжо ў Савецкую Армію. Служыў у часці „ВНОС” — „внешнее наблюдение за самолётами”. Нядоўга служыў, бо спатрэбліся... хлебапёкі! І вось напярэдадні вайны з немцамі бацька „курыраваў” дзве ці тры пякарні ў Орлі і вакол яе. Адзін тыпус з мясцовай савецкай улады яму даў загад назіраць за імі „во что бы то ни стало”, а сам збег перад наступленнем немцаў. Так бацька трапіў у разрад заходнікаў, ды яшчэ на акупаванай тэрыторыі. Ізноў — „хлеб ўсім трэба есці”, і, імпэтны мой бацька, адчыніў сваю пякарню для арлян.



Аляксандра Туровская — бабуля Даната Яканюка. 1930-я гады

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

Там ён і пазнаёміўся з мамаю — дачкою мясцовага пратоіерэя...

Летам 1945 года ў Мінску бацьку прапанавалі ўладкавацца ў Гародні, дзе трэба было аднаўляць фабрыку цукерак і кавы, і была сякая-такая праца яму, таленавітаму майстру-хлебапёку. Так наша сям'я апынулася ў Гародні, дзе б шчаслівых гадоў да вайны пражыла мая маці. Па прыездзе ў Гародню восенню 1945 года выдзелілі нам 12 сотак зямлі ў горадзе. Бацька ўласнымі рукамі пабудаваў дом, каля яго быў сад-гарод, які бацькі пераўтварылі ў райскі куток з фантанам, дзіцячай чыгункай, стаўком і іншымі аздобамі еўрапейскай сядзібнай цывілізацыі. Яны ж былі „заходнікамі”... У Гародні ў 1946 годзе нарадзіўся мой брат Вадзім. Цяпер Вадзім — піяніст, доктар педагогікі, прарэктар Беларускай акадэміі музыкі ў Мінску, загадчык кафедры музычнай педагогікі гэтай акадэміі.

— А цяпер раскажыце трохі пра сваю маці.

— Мая мама — старэйшая дачка Аляксандры (народжанай Гундзяевай дваранскага маскоўскага роду) і Андрэя Туровскіх. У іх яшчэ былі Ала (мая хросная маці), Ганна ды Віктар. Ганна і Віктар пасля вайны скончылі Віленскую кансерваторыю, дзядзька — харавы дырыжор, стаў заслужаным дзеячам мастацтва Літвы. Маці амаль усё сваё жыццё прысвяціла нашаму выхаванню. Перад Другой сусветнай вайной яна паступіла ў Віленскі медыцынскі інстытут, аднак бацькі не пусцілі яе на вучобу з-за вайны. У нядоўгія савецкія часы (весень 1939 — вясна 1941) працавала ў Азёрах пад Гроднам медсястрой. У Гродне пасля вайны працавала перыядычна, бо ў асноўным была „хатній гаспадынія”, членам бацькоўскага савета школы, як лепшая мама. Але мама, нягледзячы на савецкую сістэму, ладзіла Куццю, Вялікдзень і г.д.

— Што Вам памятаеца з маленства?

— Памятаеца слаба што. Толькі паводле фотаздымкаў як бы аднаўляю сваю генетычную памяць. А вось калі я, мама ды бацька ў яго 80-годдзе (жнівень 1990 года) на „Масквічы” паехалі на малую Радзіму, дык магу сказаць, што гэта

**Яканюк Данат**

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



*Данат Яканюк з братам Вадзімам*

был імгненні спрадвечнай шчырасці, псіхалагічнае „дабудаванне” ўсёй маёй істоты, асабліва, калі я пабачыў крыжы на могілках у Бельску, дзе спрадвеку хаваліся Яканюкі і, дзе пабачыў магілу свайго дзеда Харытона і бабулі Яфіміі, якіх ніколі не бачыў, і месца, дзе я нарадзіўся (таго цаглянага дому на той час ужо не было). Тады штосьці „пазазямное” зрынулася на мае тагачасныя пачуцці. Дарэчы, наша прозвішча, думаю, паходзіць ад назову беларускай драпежнай птушкі сямейства сакаліных „канюк”. Гэта палякі зрабілі „ЯкОнюк”, хаця і ў пашпарце напісалі „русін”, што значыць не рускі, але праваслаўны. Па нашаму — беларус. У Гародні потым „ничтоже сумняшэся” мясцовыя пісцы ў пашпарце так і напісалі „рускі”, зрабілі непісьменную гукавую кальку з „русіна”.

**— Як пачынаўся Ваш жыццёвы шлях?**

— Як згадваў ужо, я нарадзіўся на свет Божы 10 лютага 1944 года ў славнай Орлі. У Гародні ў 5 гадкоў мама павяла мяне ў мясцовую музычную школу вучыцца іграць на скрыпцы. Бо дзед жа іграў на ёй, а таксама на раялі, які заўсёды быў ў святарскай мамінай сям'і, і на гітары, і співаў, і кіраваў хорам у Брэсце. Так вызначыўся мой лёс ажно да 25 гадоў. Закончыў Гарадзенскую музычную вучэльню, па-300

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

ступіў у кансерваторыю па класе скрыпкі. Студэнтам праца-ваў прафесійна ў дзяржаўным сімфанічным аркестры. Але летам 1967 года зламаў кісць правай рукі. Тым не менш, кансерваторыю скончыў, быў размеркаваны спачатку ў сімфа-нічны аркестр Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі, за-тым перавёўся ў аркестр на радыё. Там і „заразіўся” жур-налістыкай. Перайшоў у музычную рэдакцыю радыё, дзе і ад-працаваў 11 год рэдактарам, старшим рэдактарам, дырэк-тарам музычных калектываў Беларускага тэлебачання і ра-дыё, каментатарам. Гэты час — час маёй інтэнсіўнай сама-адукацыі ў галіне эстэтыкі, філасофіі, а потым і сацыялогіі. Па-ступіў у аспірантуру Інстытута мастацтвазнаўства, этнагра-фіі і фальклору Акадэміі навук Беларусі на спецыяльнасць „музыказнаўства”. Аднак цягнула дакладнасць сацыялогіі, а не „расплывістасць” эстэтыкі. Так адбыўся выбар майго трэ-цяга прафесійнага шляху — сацыялогія. Але не „простая”, а на той час унікальная „сацыялогія музычнага мастацтва”, ды яшчэ ў сувязі з радыёвяшчаннем. Пасля пакут паводле вы-бару навуковага кіраўніка (у нашай Акадэміі Навук і ва ўсёй рэспубліцы музычнага сацыёлага не было, а ў СССР іх было колькасцю пальцаў на адной руцэ), я знайшоў кіраўніка ў Маскве, у Інстытуце сацыялагічных даследаванняў АН СССР. Гэта быў вядомы філосаф, сацыёлаг з „мастацкім ухі-лом”, аўтар мноства кніг Юрый Давыдаў — загадчык аддзе-ла крытыкі заходніх сацыяльных тэорый. Завочна я адвучыў-ся ў аспірантуры нашай акадэміі навук і датэрмінова падрых-таваў дысертацию. Акрамя блока кандыдацкіх іспытаў у Ін-стытуце мастацтва, этнографіі і фальклору АН БССР (тэорыя і гісторыя музыкі, нямецкая мова, гісторыя музыказнаўства, беларуская музыка), здаў у аб'ёме маскоўскага ўніверсітэ-та кандыдацкія па гісторыі філасофії, сацыялогіі, гісторыі КПСС (куды ж без яе?). І, як сказаў мне тады Юрый Давы-даў, „бліскуча абараніўся”. Камісія ўпершыню слухала аба-рону паводле сацыялогіі музычнага радыёвяшчання. Так я стаў у 1982 годзе кандыдатам філасофскіх навук у Маск-ве. Пасля маёй скрыпічнай перамогі — выкананнем канцэр-

**Яканюк Данат**

**З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ**



*Данат Яканюк з маці і бацькам, а таксама з маленікай дачкої.*

та Мендэльсона для скрыпкі з аркестрам у Гародні і паступлення ў кансерваторыю, пасля журналісцкай эйфарыі на радыё (было, што я адзіны асвятляў цэлы Усесаюзны конкурс вакалістаў на Першым канале Усесаюзнага радыё, на нашы Першую і Другую радыёпраграмы, на „Крыніцу” — больш за 30 нарысаў, аглядаў, радыёчасопісаў і г.д. у месяц). Гэта была мая наступная сапраўдная творчая перамога. Прайду, і тады не без хмаркі было зацвярджэнне маёй дысертацыі Вышэйшай атэстацийнай камісіяй у Маскве: як раз у той момант здарылася ідэалагічная праверка Інстытута сацыялогіі сур'ёзной камісіяй ЦК КПСС! Але... Абарону маёй дысертацыі, у якой былі сапраўдныя сацыялагічныя дадзеныя, так нялюбяя для тагачаснай улады, нават хацелі зрабіць закрытай. Пранесла, аднак, і праз год дыплом мне ўручылі ў той Маскве.

**— А як Вы трапілі на Беларускае тэлебачанне?**

— У 1984 годзе мне прапанавалі ўзначаліць Аддзел сацыялагічных даследаванняў Дзяржтэлерадыё Беларусі (цяпер Белтэлерадыёкампанія), дзе правёў некалькі вялікіх сацыялагічных даследаванняў папулярнасці тэле- і радыёпраграм, грамадскай думкі паводле эфектыўнасці вяшчання і іншых. А ў 1986 годзе атрымаў запрашэнне на пасаду намесніка

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

генеральнага дырэктара Дырэкцыі праграм Беларускага тэлебачання. Курыраваў дзейнасць пяці рэдакцый — маладзёжнай, дзіцячай, музычнай, літаратурна-драматычнай і аўяднання „Тэлефільм”. У 1991 годзе на хвалі апошняга Адраджэння стварыў эксперыментальную студью пры Дырэкцыі праграм „Тэлесябрыну”, якой быў дадзены час у эфіры, тэхнічныя і фінансавыя сродкі. У „Тэлесябрыне” аўядналіся, у асноўным, маладыя тэлевізійнікі — журналісты, тэлерэжысёры, тэлеаператоры і інш. Да 1997 года — гэта быў перыяд творчых эксперымантаў у стылістыцы „народнага тэлебачання”. Ствараліся праграмы-тэлемарафоны на каталіцкія і праваслаўныя Каляды, Вялікадні, на Дзяды. У такія дні ў межах „Тэлесябрыны” працавала, па сутнасці, уся сістэма Беларускага тэлебачання на тэрыторыі Беларусі, ладзіліся тэлемасты ў Мінску з домам Купалы, філармоніяй, цэрквамі, касцёламі, з усімі абласнымі цэнтрамі.

— **Ведаю, што Вам тады прыходзілася быць і аўтарам, прадзюсерам, рэдактарам, вядучым, галоўным рэжысёрам у таких святочных выпусках?**

— Так. Але ў жніўні 1997 года „Тэлесябрыну” закрылі, як і многія тагачасны нацыянальныя праекты. Я перайшоў на выкладчыцкую працу, якая мне была знаёма яшчэ з часоў аспірантуры.

— **І дзе Вы цяпер працуеце?**


— Цяпер я дацэнт кафедры тэлебачання і радыёвяшчання Інстытута журналістыкі Белдзяржуніверсітэта (Інстытут створаны сёлета на базе журфака). Вяду заняткі са студэнтамі старэйшых курсаў — дысцыпліны спецыялізацыі „Публіцыстычныя жанры аўдыёвізуальнай журналістыкі”, „Мастацкае вяшчанне на радыё і ТБ”, „Псіхалогія сучаснай электроннай масавай камунікацыі” (для магістратаў). З гэтага года распрацаваў новыя курсы „Документальная тэлерэжысура” (усе па-беларуску), „Канфесійная тэлерадыёжурналістыка”, а таксама „Музычная тэлерадыёжурналістыка” (ну, як жа без яе мне, патомнаму музыканту!)...

— **Ці даўно Вы наведвалі родную Орлю?**

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

— Так здарылася, што ў мяне дзве малыя Радзімы — Орпляды Гародня, дзе я пражыў дзяцінства і юнацтва. У Гародні пахаваны бацька. З 1990 года на Беласточчыне, шкада, не быў. Абавязкоў, канечне, пабываю. А тагачаснае ўражанне ад таго краю — чысцютае, насычанае водарам дрэў паветра і зычлівасць, працавітасць тамтэйшых маіх землякоў.

Так, землякоў! Бо землі ж там беларускія спрадвеку.



Яканюкі са святаром каля царквы ў Орлі. 1990 г.

— **А са сваякоў у Вас хто жыве на Беласточчыне?**

— У Гайнаўцы, у Барысаўцы, у Варшаве жывуць мае стрычныя браты ды сёстры. Шкада, але сувязі з імі няма. Ёсьць звесткі, што адзін з Яканюкоў — юрист у ЗША, жыве ў Чыкага.

— **Аб чым сёння марыць спадар Данат Яканюк?**

— Мары ўжо, відаць, не мой занятак. У майі узросце трэба проста разлічваць і займацца тым, што ўмееш, што любіш, да чаго ляжыць душа, сэрца ды рукі на месцы. У адным са сваіх артыкулаў напісаў пра тое, што беларусы павінны стацца інтэлектуальнай нацыяй-донарам: нашы ж маладыя праграмісты гадоў з 15 перамагаюць на самых складаных міжнародных конкурсах праграмістаў. Маладыя музыканты, калі едуць на конкурсы, не вяртаюцца без прызоў, спартсмены — таксама ў многім і г.д.

Аднак, маеш рацыю, спадар Сяргей: мару ўсё-ткі пра татальну беларускамоўную культуру і народ. А такое ж было ў нашай, без пафасу, вялікай гісторыі. Лічу, што калі б людзі ўсвядомілі сябе адзінамоўна скрозь, усеагульна монамоўнымі, але з рускай і англійскай, нямецкай мовамі ў абавязковы дадатак (а не наадварот) — во тады мы і зажывем у самім цэнтры старой матухны Еўропы, як тыя Эміраты. У мяне

## З БЕЛАСТОЦКАЙ ЗЯМЛІ

ёсць нават нататкі паводле магчымасці ўсеагульнай творчай, інтэлектуальнай мабілізацыі народа з дапамогай „скразной” нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў, як народа гістарычна таленавітага і трывалага, з пакуль незразумелай выбуховай сілай творчага імпэту. І гэта, на маю думку, ці не галоўная задача сродкаў масавай камунікацыі, як інструмента „заражэння” творчым імпэтам усіх людзей нашых. Мы падобны, з аднаго боку, на чэхаў, з другога — на кітайцаў. Толькі ў нас не 2 млрд. насельніцтва і не нафта, якая хутка скончыцца ў Эміратах, у Расіі, а перакрыжаванне дарог, і бясконцы чалавечы матэрыял — мазгі і творчасць. Дамейкаў, Міцкевічаў, Ордаў трэба заўважаць у час. А то ж я ведаю сёння колькі ж нашых там, за мяжой. Маладых, творчых, дынамічных. Вось і пляменнік мой Аляксандар Яканюк — таленавіты скрыпач, лаўрэат конкурсаў, цяпер і прадзюсер, вымушаны ў Германіі ствараць „Яканюк-квартэт”, там зарабляць больш-менш прыстойныя гроши на жытло. А так хоча вярнуцца і тут прыстойна жыць...

— Спадар Яканюк, калі не сакрэт, якая ў Вас сям'я?

— Ад першага шлюбу — дачка Даруся, замужам за маскоўскім будаўніком-прадпрымальнікам. Закончыла наш журфак Белдзяржуніверсітэта, мае сваю фірму, якая займаеца рэкламай, адукацыяй, выданнем адмысловага часопіса „Для Рублёўкі”. Нядайна адкрыла моднае атэлье з офісам у цэнтры Масквы. У яе дачка, вучыцца на балерыну і два пагодкі сынкі. З першай жонкай зараз падтрымліваю добрыя сяброўскія адносіны, дапамагаю. Яна — музыказнаўца, доктар, прафесар Беларускага ўніверсітэта культуры і мастацтва.

Ад другога шлюбу расце, на мой погляд, здольны на творчасць (цудоўна малюе) сынок Мікіта Яканюк, якому 8 гадкоў. А я цяпер жыву з маці. 27 верасня ёй споўнілася 90 гадоў. Хворая, амаль не бачыць, аднак імпэтная і адданая сваім дзецям і ўнукам любая матуля мая — Варвара Андрэеўна.

2008

# Змест

<b>Думалі пра будучыню.....</b>	3
<b>Андраюк Серафім.....</b>	5
Даследчык беларускай прозы і крытыкі.....	6
З часоў маленства.....	8
<b>Аніська Дамінік.....</b>	11
Малавядомае імя.....	12
<b>Борык Антон.....</b>	15
Слуцкі паўстанец з Сакольшчыны.....	16
<b>Бранштэйн Якаў.....</b>	21
Быў і не быў з намі.....	22
<b>Бычкоўскі Адам.....</b>	26
Вяртанне Адама Бычкоўскага.....	27
<b>Валошын Павел.....</b>	35
Смелы і адчайны беларус.....	36
<b>Варонка Язэп.....</b>	41
Адзін з організатараў БНР.....	42
<b>Вашкевіч Аляксандр.....</b>	47
Беларускі генерал з Беласточчыны.....	48
<b>Верас Зоська.....</b>	51
Незабыўная Людвіка Антонаўна.....	52
<b>Гелда Іван.....</b>	58
Беларускі вайсковец.....	59
<b>Геніюш Янка.....</b>	61
Побач з паэткай.....	62
<b>Гершун Аляксандр.....</b>	69
Фізік з Саколкі.....	70
<b>Грабінскі Баляслau.....</b>	73
Яркая постаць.....	74
<b>Грынкевіч Станіслау (малодшы).....</b>	79
Маленькая згадка пра Станіслава Грынкевіча (малодшага).....	80
<b>Грынкевіч Станіслау (старэйшы).....</b>	82
Беларускі доктар і палітык.....	83
Віленскія дапаўненні да біографіі Станіслава Грынкевіча (старэйшага).....	86
<b>Грыцук Аляксей.....</b>	90
Пра Аляксея Грыцука.....	91

<b>Грышкевіч Франук</b> .....	99
З Беларуссю ў сэрцы.....	100
<b>Дарашкевіч Янук</b> .....	105
Прыгадаем Янука Дарашкевіча.....	106
<b>Дашута Язэп</b> .....	109
Думаў аб Ісусе Хрысце.....	110
<b>Дзямідаў Мікола</b> .....	114
Вайсковец у форме з беларускай сімволікай.....	115
<b>Дубінскі Сяргей</b> .....	118
Беларускі археолаг і гісторык.....	119
<b>Ільяшэвіч Хведар</b> .....	122
Зорны шлях Хведара Ільяшэвіча.....	123
<b>Казбярук Уладзімір</b> .....	127
Даследчык, крытык, перакладчык.....	128
Беларуская літаратура Белаасточчыны	
— з'ява фенаменальная.....	130
<b>Казлоўскі Уладзіслаў</b> .....	134
Час вяртання.....	135
<b>Карпюк Аляксей</b> .....	138
Літаратурная спадчына Аляксея Карпюка.....	139
<b>Кіслы Кастусь</b> .....	144
Дырыжор і кампазітар Кастусь Кіслы.....	145
Галіна Кіслая ўспамінае бацьку.....	149
<b>Краскоўскі Іван</b> .....	154
Чалавек вялікага сэрца.....	155
<b>Куклінскія Аляксей і Міхась</b> .....	162
Браты Куклінскія	
— рэпрэсаваныя бежанцы з Заблудава.....	163
<b>Лабовіч Арсень</b> .....	167
Даследчык беларускага тэатра.....	168
<b>Лангбард Іосіф</b> .....	172
Летуценны хлопец з Бельска.....	173
<b>Ластаўка Пятро</b> .....	177
Быў беларускім дзеячам.....	178
<b>Макаль Пяцрусь</b> .....	181
Жыў літаратурай.....	182
<b>Мацюк Уладзімір</b> .....	187
Разъбяр па дрэве.....	188
<b>Міклашэўскі Яўген</b> .....	189
Пісьменніку думаеца пра лёс нацыі.....	190

<b>Неманцэвіч Антон</b> .....	193
Па слядах Антона Неманцэвіча.....	194
<b>Несцярэўскі Мікалай</b> .....	198
Мастак шчодрай души.....	199
<b>Новік Ганна</b> .....	202
Святаў было мала.....	203
<b>Пецюковіч Мар'ян</b> .....	208
Чытаючы Мар'яна Пецюковіча.....	209
Дзённік Мар'яна Пецюковіча.....	213
Браты Пецюковічы перажывалі за Беларусь.....	216
<b>Прытыцкі Сяргей</b> .....	222
Гэтага патрабавала жыццё.....	223
<b>Пятэльскі Сцяпан (Арол М.)</b> .....	226
Меў палёт і талент.....	227
<b>Разумоўская Любоў</b> .....	230
Даследчыца Яна Длугаша.....	231
<b>Сакалоўскі Васіль</b> .....	234
Герой Савецкага Саюза.....	235
<b>Сідаровіч Кастусь</b> .....	239
Беларускі тэатральны кааператыв „Полымя” .....	240
<b>Сумны Анатоль</b> .....	248
Гартаючы часопіс „Баявая Ўскалось” .....	249
<b>Тамашчык Уладзімір (епіскап Васіль)</b> .....	252
Епіскап Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы.....	253
<b>Хлябцэвіч Яўген</b> .....	257
Халімон з-пад пушчы.....	258
<b>Царук Іраіда</b> .....	263
Генеалагічнае дрэва Прытыцкіх.....	264
<b>Чарапук-Змагар Янка</b> .....	269
Беларускі рыцар Калумба.....	270
<b>Чаржынскі Уладыслаў</b> .....	274
Жыццё і творчая дзейнасць Уладыслава Чаржынскага.....	275
<b>Чарнецкі Мікола</b> .....	291
Беларускі патрыёт.....	292
<b>Яканюк Данат</b> .....	295
Унук святара Андрэя Туроўскага.....	296